

**адзін дзень палітвяэньня**

Белы Дом: «Мы заклікаем неадкладна  
вызваліць усіх кандыдатаў у прэзыдэнты і  
сотні пратэстоўцаў, якія былі затрыманыя  
19 і 20 сінення».

20 сінення 2010

Кіраўнік МЗС Нямеччыны Гіда Вэстэрвэле:  
«Гэта непрымальна, калі кандыдатаў ад  
апазыцыі ў іхных прыхільнікаў, якія  
хочуць выкарыстаць сваё права на свабоду  
выказваньня думак, перасъедаваць,  
зьбіваць, арыштоўваць».

20 сінення 2010

Генэральны сакратар ААН Пан Гі Мун:  
«Заклікаю ўлады Беларусі вызваліць  
журналістаў, кандыдатаў у прэзыдэнты ад  
апазыцыі і іх прыхільнікаў, арыштаваных  
пасля прэзыдэнцкіх выбараў».

10 студзеня 2011

Кіраўнік МЗС Польшчы Радаслаў Сікорскі:  
«Улада ў Беларусі можа зъмяніцца па  
арабскім сценары. Дзейны ў Беларусі рэжым  
— сапраўды цяжкавырашальная проблема, але  
приклады Тунісу і Эгіпту паказваюць, якім  
падмантливым можа аказацца зънешні стан  
стабільнасці».

3 лютага 2011

Рэзалюцыя Эўрапарлямэнту: «Рашуча асуджаєм  
катаваньні ў дачыненьні да зъняволеных  
як форму жорсткага абыходжанья,  
забароненага міжнародным заканадаўствам і  
абсалютна непрымальнага для эўрапейскай  
краіны і бліжэйшага суседа Э3».

II сакавіка 2011

Вярхоўная праdstаўніца Э3 у зънешній  
палітыцы Кэтрын Эштан: «Дзеяньні  
кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі  
зрабілі непазъбежнымі санкцыі супраць  
кіраўніцтва гэтай краіны».

II траўня 2011

Кіраўнік МЗС Рәсей Сяргей Ляўроў: «Расея  
нэгатыўна ставіцца да прысудаў, вынесеных  
беларускім апазыцыянэрам. Мы заклікалі  
і заклікаем кіраўніцтва Беларусі цалкам

## адзін дзень палітвязнія 2009–2011

Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода

---

## Зъмест

На экзамэне па гісторыі. 2111 год. *A. Лукашук* .....

**2009** .....

Уладзімер Асіпенка .....

Мікалай Аўтуховіч .....

Андрэй Бандарэнка .....

Юры Ляўонаў .....

**2010** .....

Аляксандар Атрошчанкаў .....

Зьміцер Бандарэнка .....

Зьміцер Буланаў .....

Сяргей Вазьняк .....

Ільля Васілевіч .....

Арцём Грыбкоў .....

Дзымітры Даронін .....

Зьміцер Дашкевіч .....

Андрэй Дзымітрыеў .....

Зьміцер Дрозд .....

Аляксандар Квяткевіч .....

Аляксандар Класкоўскі .....

Мікіта Ліхавід .....

Уладзімер Лобан .....

Эдуард Лобаў .....

Анатоль Лябедзька .....

Сяргей Марцалеў .....

Фёдар Мірзаянаў .....

Алесь Міхалевіч .....

Зьміцер Новік .....

Уладзімер Някляеў .....

Андрэй Пазьняк .....

**Адзін дзень палітвязня 2009-2011.** (Бібліятэка Свабоды. XXI стагодзьдзе.) — Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода, 2011. 330 с.: іл.

Кніга храналягічна і тэматычна працягвае папярэдняе выданыне сэрыі — «Адзін дзень палітвязня» (2009), у якім даваліся партрэты апанэнтаў аўтарытарнага рэжыму, што былі зняволеныя ў Беларусі ў 1996—2008 гады.

Заснавальнік і каардынатор сэрыі  
Аляксандар Лукашук  
Мастацкі рэдактар *Генадзь Мацур*  
Укладальнік *Ганна Соўсь*  
Рэдактар *Сяргей Дубавец*  
Стылістычны рэдактар *Сяргей Шупа*

У кнізе выкарыстаныя фатадымкі парталу BYMEDIA.NET,  
Уладзімера Грыдзіна, карэспандэнтаў Радыё Свабода.

© Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода, 2011  
FOL

ISBN 978-0-929849-42-3

Наста Палажанка .....
Наталья Радзіна .....
Віталь Рымашэўскі .....
Яўген Сакрэт .....
Андрэй Санынікаў .....
Павал Севярынец .....
Мікола Статкевіч .....
Алег Федаркевіч .....
Аляксандар Фядута .....
Ірына Халіп .....
Уладзімер Яроменак .....

<b>2011</b> .....
Алесь Бяляцкі .....
Павал Вінаградаў .....
Дзьмітры Вус .....
Алег Гнедчык .....
Сяргей Казакоў .....
Алесь Кіркевіч .....
Аляксандар Малчанаў .....
Віталь Мацукеўч .....
Васіль Парфянкоў .....
Андрэй Пачобут .....
Андрэй Пратасеня .....

**Да матуляў зъняволеных. Да судзьдзяў.**

<b>Да турэмшчыкаў</b> .....
Дзесяць тысяч дзён і начэй. Г. Соўсь .....
Паказынік асобаў .....
Summary .....

**На экзамене па гісторыі.  
2011 год**

- Пра што кніга «Адзін дзень палітвязнія»?
- Пра свабоду і яе герояў ці ахвяраў, каму як.
- Як яны самі зваліся?
- Людзьмі.
- За што іх называлі волі?
- За праўду.
- Чаму іх называлі волі?
- Каб запалохаць астатніх.
- Чаму былі называўленыя менавіта яны?
- Бо не баяліся.
- Колькі іх?
- У кнізе — дзесяткі. Былі за кратамі — сотні.
- Як доўга?
- Героі гэтай кнігі — больш за 10 000 дзён і начэй.
- Што яны стравілі?
- Свабоду жыць як хацелі.
- Чаго яны дамагліся?
- Нянявісці ворагаў. Пагарды ўлады. Абыякавасці і бальшыні суайчыннікаў...
- І гэта ўсё?
- Яшчэ — павагі паплечнікаў, захапленыя сяброў, веры моладзі. Міжнароднай увагі, салідарнасці і дапамогі. Імяннога радка ў гісторыі краіны.
- І ўсё ж — ці варты было?
- ...А гэтае пытанье ўжо не да іх.

*Аляксандар Лукашук  
Радыё Свабода*

- Беларусь уступае ва «Ўсходніяе партнэрства»
- Лукашэнка сустракаецца ў Ватыкане з папам Рымскім
- Менск наведваюць прэм'ер-міністар Італіі Бэрліосконі і кіраёнкі замежнай палітыкі Эўразьвязу Саляна і Фэрэра-Вальднэр
- Беларусь атрымлівае стабілізацыйныя крэдыты ад МВФ і Расеі
- «Малочная вайна» з Расеяй
- Лукашэнка падпісвае дамову аб корпусе сілаў апаратыўнага рэагаванья АДКБ
- Візвыя санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў замарожаныя
- «Эўрапейскае радыё» атрымлівае акрэдытацыю пры МЗС Беларусі
- Адбываеца перапіс насельніцтва Беларусі

# 2009

Зъняволеныя:

**Уладзімер Асіпенка** (люты)

**Мікалай Аўтуховіч** (люты)

**Андрэй Бандарэнка** (травень)

**Юры Лявонаў** (люты, выйшаў з турмы ў жніўні)



## Уладзімер Асіпенка

Зъняволены 8 лютага 2009 г. —  
вызвалены 5 лістапада 2010 г.



Уладзімер Асіпенка нарадзіўся 22 траўня 1953 г. у мясцічку Сапоцкін Гарадзенскага раёну. Скончыў Саратаўскую вайсковую вучэльню, Вайсковую акадэмію ў Ленінградзе. Служыў у Віцебскай вобласці, на тэрыторыі Польшчы, Ленінградскай вобласці, горадзе Кіравакане ў Армэніі. У сакавіку 1993 г. звольніўся з войска і пасяліўся ў Ваўкаўску. Жанаты, мае дзьвюх дачок.

З 1994 г. працаваў у падатковай інспекцыі Ваўкаўскуга раёну. У 2003 г. падаў пазоў да начальніка інспекцыі і ягонага намесніка, абвінаваціўши іх у хабарніцтве. Па факце была заведзеная крымінальная справа, съледства сабрала доказы, але раптоўна справу прыпынілі. У 2003 г. Асіпенка звольнены з працы «за грубае парушэнне службовых абязязкай».

8 лютага 2009 г. Асіпенка зъняволены разам з прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам і Юрыйем Лявонава-

ым. Абвінавачаны ў наўмысным зынішчэнні альбо пашкоджаныні маёмасьці, а пазней і ў падрыхтоўцы тэракту. 6 траўня 2010 г. Вярхоўны суд асудзіў Асіпенку на тры гады пазбаўлення волі ў калёніі агульнага рэжыму за захаванье і перавозку зброі і вибуховых рэчываў. Адбываў пакаранье ў Івацэвіцкай папраўчай калёніі № 22.

### Партрэт на фоне кратай Сяргей Астраўцоў, журналіст

**Яны замахнуліся на «святое съвятых нашага правіцеля — ягоную намэнклятуру»**

Уладзімер Асіпенка кажа, што гэтымі рэпрэсіямі ўлады адпомсыцілі яму і Аўтуховічу за факты карупцыі, якія яны выклалі ў адкрытым лісце да Лукашэнкі. «Ні на ёту не сумняваюся, што наша справа — палітычная... Мы з Аўтуховічам замахнуліся на святое съвятых нашага правіцеля — ягоную намэнклятуру», упэўнены Асіпенка.

Сам арышт быў шокам. Проста так спэцпадразьдзяленне «Алмаз» не прыяжджае зь Менску. Знаныца, здарылася нешта вельмі сур’ёзнае. Але што? Сам сябе ён ніяк ня звязваў з чымсьці надзвычайнім. Першыя два тыдні здавалася, што ўсё гэта — бязглуздая выпадковасць, што яго неўзабаве выпусцяць. «Вось такія глупыя ўсе мы ў першыя дні...», — разважае Асіпенка сёньня.

«У СІЗА лёгка трапіць, але выбіраюцца адтуль адзінкі. Астатнія праходзяць усе колы пекла», кажа ён. Напачатку вельмі прыгнятала поўная ізяляцыя ад зынешняга съвету, поўная адсутнасць звестак пра справу арыштаваных — яго, Аўтуховіча і Лявонава. Пазней, калі сустрэўся з адвакатам, даведаўся пра маштабы акцыі салідарнасці зь імі, тады зрабілася лягчэй дыхаць: значыцца, пра іх ведаюць, выказва-

юць падтрымку. Вельмі дапамагалі лісты, часта ад зусім незнаёмых людзей, яны прыходзілі пачкамі, сукамэрнікі зайдросыцілі. Запомнілася ліставаньне зь менскай студэнткай Настай Кухарэнкай, «яна наноў адкрыла для мяне прыгажосьць беларускай мовы», прызнаецца Ўладзімер і дадае: «Запомніліся лісты простай жанчыны з Баранавічаў — Вольгі Філонавай, зь якой я ператісваўся да самага вызвалення». Ён удзячны за ту ю дапамогу, якую ягонай сям'і аказваў праваабарончы цэнтар «Вясна». Дапамагала вельмі, што ад родных атрымліваў лісты амаль кожны дзень: «Толькі там я зразумеў, што ў жыцьці ня можа быць нічога важнейшага, чым сям'я».

Турэмныя ўмовы вытрымліваў больш-менш здавальняюча, дапамагала армейская вывучка. «Больш прыгнятала доўгае знаходжанье сярод вялікай колькасці здаровых мужыкоў у замкнёной прасторы. Камэра шэсьць на шэсьць мэтраў, а ў ёй вясмянацца чалавек. Часам па дробязях жарсыці напалляліся так, што толькі намаганьнем волі не дазваляў выдаць свае пачуцьці. І разумею, што падобнае адчувалі іншыя. У камэры былі розныя людзі, таму раздражняць магло ўсё: голас, храп, пах, чвяканье. Але, дзякаваць Богу, навучыўся кіраваць сваімі эмоцыямі. Так што, калі нехта гаворыць «ды СІЗА — лухта», ня верце. Гэта страшэнна цяжкі стрэс, нават ад пары дзён знаходжанья ў камэры. Галоўнае — не зламацца». А каб не зламацца, трэба знайсці занятак. З увагі на зрок шмат чытаць ня мог, абмяжоўваўся прэсай. Ад дурных думак дапамагалі шахматы, праз год ужо мог «капаваць настрой» нават добрым гульцам, што траплялі ў камэру.

Яшчэ пачаў пісаць вершы. «Але так, для сябе і сваёй сям'і. Потым даведаўся, што амаль кожны ў турме іх піша. Такое жыцьцё».

Такое жыцьцё працягвалася адзін год і чатыры месяцы. Увесь час у той самай камэры № 22. Публіка была даволі прыстойная, камэра была прызначана для кіраўнікоў прадпрыемстваў, бухгалтараў, прадпрымальнікаў, мытнікаў, людзі збольшага з вышэйшай адукацыяй. Стайленьне адміністрацыі да іх было нармальным, кажа Асіпенка.

Калі трапіў у калёнію, там сытуацыя зьмянілася. «Для кантралёраў мы былі чымсьці сярэднім паміж чалавекам і жывёлай. І ніхто не глядзіць на тое, кім ты быў у папярэднім жыцьці. Асабліва востра гэта адчуваеш на этапе. Усё было як у кіно аб сталінскіх часах: ноч, брэх аўчараў, пражэктары, крыкі канвою. Я дагэтуль успамінаю гэта і скаланаюся. І яшчэ: перасыльныя альбо «транзытныя» турмы — гэта пекла. У Баранавіцкай «перасылцы» я правёў чатыры кашмарныя дні і тры ночы. Умовы не жахлівые, а нялюдскія. Не хачу проста ўспамінаць аб гэтым».

З турэмнага жыцьця ўспамінаеца іншае — першы дзень нараджэння за кратамі і съяткаваньне Новага году. Дзякуючы перадачам, съяточны стол атрымаўся «ня горш за хатні». 2010 год сустракалі з сапраўднай елачкай і съвечкамі. А самы смачны торт на свой дзень нараджэння Ўладзімер таксама еў у камэры, ніколі раней і таксама паслья вызвалення торт так не смакаваў.

У съледчым ізялятараты і ў калёніі ўбачыў мноства разумных і пачцівых людзей, пакараныне выглядала занадта жорсткім для іхнага злачынства. Былы палітвязень кажа, што трапляліся і незаконна асуджаныя, якія сталі «ўдзельнікамі так званых падстаўных съледчых эксперыментуў, калі дзеля пляну ці на замову трэба было схаваць кагосыці за краты. Гэтыя людзі аказаліся непатрэбнымі дзяржаве», падсумоўвае ён.

Родныя заўважылі, што Ўладзімер зрабіўся больш стрыманым. Гэтаму знаходжанье за кратамі сапраўды навучыла, бо любое неасцярожнае слова там, нават «скосы позірк» можа выклікаць канфлікт.

Сёння ён нідзе не працуе, жыве на вайсковую пэнсію, свой час прысьвячае сям'і. Займаецца тым, што аднаўляе гісторыю сваёй сям'і, вядзе перапіску з архівамі і мае ў гэтым посыпехі. Даведаўся такія факты з жыцьця дзядоў, якіх ня ведаў нават бацька. Дарэчы, бацька Ўладзімера Віктар Асіпенка быў журналістам, працаваў у раённых газетах Гарадзеншчыны.

Часам зь сябрамі бывае на рыбалцы. А ўвогуле працягвае сачыць за падзеямі ў краіне, часам бярэ ўдзел у мерапрыемствах, што ладзяць у горадзе апазыцыйныя актыўісты.

*21 кастрычніка 2011 (пасля вызвалення)*

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Пасля вызвалення:

«Званок, і я без усякага страху і прадчуваньня пайшоў адчыніць дзверы, бо быў упэўнены, што гэта мой сябранік. Адчыняю, а там у жалезнай масцы чалавек са шчытом. Маска як у вадалаза, наперадзе шкло. А за ім натоўп. Падумаў, рабуюць ці што? Тут мяне адзін за руку хапае: Ціха, спакойна. Потым у кватэру ўварваліся чалавек 10. Два апэраторынікі зь міліцыі, а астатнія байцы «Алмазу». Разъбегліся па пакоях, і толькі было чуваць, як дакладваюць: Чыста! Нікога няма! Жонка, вядома, у шоку, калі да яе на кухню ўварваліся ў масках з крыкам «Чыста! Нікога няма!».

«Я шчасльівы ад того, што пабачыў маіх блізкіх, змог іх абняць. Я бачу, як ім прыемна бачыць мяне, як яны мною ганарацца. Гэта найвышэйшая ацэнка, якую я некалі атрымліваў у жыцьці. Прыемна было ўсьведамляць, што ты нарэшце можаш рабіць усё, што хочаш... Па дарозе з калёніі дадому дачка завезла мяне ў Жыровіцкі манастыр, дзе я замовіў службу за спакой маіх родных, якія памёрлі падчас майго зняволення — мая стрыечная сястра і родны брат майго бацькі, апошні чалавек са старэйшага пакалення Асіпенкаў».

«Без падтрымкі палітыкаў, грамадzkіх дзеячоў, журналістаў, простых людзей, якія выказвалі з намі салідарнасць зь першых дзён съледztва, мы б, вядома, атрымалі тыя 11 гадоў, якія прасіў для нас прадстаўнік пракуратуры».

## Мікалай Аўтуховіч

Зъняволены 8 лютага 2009 г. —  
дагэтуль за кратамі



Нарадзіўся 7 студзеня 1963 г. у Ваўкавыску. Скончыў СПТВ-37 у Вялікай Бераставіцы, стаў мэханікам у рамонце аўтамабіляў. Служыў кіроўцам у ракетных войсках у Саратоўскай вобласці РСФСР. Скончыў школу прафесійнай пісцініцы ў Аўганістане. За ахову моста пад Кандагарам ды ўдзел у іншых аперацыях узнагароджаны ордэнам Чырвонай зоркі, двумя мэдалямі: «За адвагу» і «За баявую заслугу». Звольніўся з арміі ў 1991 г. Стаяў займацца таксовачным бізнесам. У Ваўкавыску заснаваў валейбольны турнір з нагоды вываду савецкіх войскаў з Аўганістану. Жанаты, мае дачку.

15 кастрычніка 2005 г. быў зъняволены за ўхіленье на выплаты падаткаў і за прадпрымальніцкую дзеянасьць

без реєстрацыі і ліцэнзіі. Асуджаны 7 ліпеня 2006 г. на 3,5 года зъняволенія з канфіскацыяй маёмы. У студзені 2008 г. зъняволеніе было замененае папраўчымі работамі на месцы жыхарства. Па вызваленіі працаўваў кіроўцам у Ваўкавыску. 8 лютага 2009 г. быў зъняволены разам з Юрыем Лявонавым і Ўладзімерам Асіпенкам. Асуджаны на 5 гадоў і 2 месяцы калёніі ўзмоцненага рэжыму нібыта за незаконнае захоўваньне і перавозку пяці патронаў і паліўнічай стрэльбы. Адбывае пакараньне ў Івацэвіцкай калёніі № 5. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Аўтуховіча вязнем сумлення.

**Партрэт на фоне кратамі**  
*Сяргей Астраўцоў, журналіст*

### Асабістая вайна Аўтуховіча

Арыштавалі зь вялікім шумам: узброены да зубоў атрад ажно са сталіцы прыбыў у раённы Ваўкавыск, каб ажыццяўіць захоп гаспадара прыватных таксавак...

Арыштавалі зь цяжкім абвінавачаньнем: падпал дамоў, пазней «успрыяла» падрыхтоўка да тэрарыстычнага акту, нейкіх людзей знайшлі, якія съведчылі. Але на судзе справа раптам разбурылася, як дамок з картаў. Не было нікай падрыхтоўкі да нікага тэракту! Ну, што ж, не дык не... Але раз сядзіць, хай сядзіць далей: пяць набояў у яго было ў шуфлядзе — па году за кожны патрон, адным словам — пяцігодку даў Аўтуховічу суд, ня здолеўшы назваць яго тэрарыстам.

Чаму яго ўсё роўна пасадзілі? Хто такі Аўтуховіч? Якую небяспеку мае ў сабе для рэжыму? Ведаю ўсем гадоў яго, сутыкнуўся як журналіст. Першы раз пачаў пра яго, калі даведаўся аб пратэсце прыватных таксістаў у Ваўкавыску, яны падтрымалі свайго

працадаўцу Аўтуховіча ў канфлікце з уладамі. Спачатку пачаў галадоўку ён сам: суд арыштаваў таксоўкі, якія належалі яму як прадпрымальніку.

Якім ён мне бачыцца, якія думкі выклікае? Бунтаўнік у души, непаслухмяны бізнесмен, нязручны для ўлады чалавек. Прыклад для іншых: не здымайце перад начальствам шапку, не хіліць галавы, ня кланяцца.

Успомнім ранейшыя часы, пачатак пакутнага шляху Аўтуховіча. Ён — значны для Ваўкавыску бізнесовец, у яго мэрсэдэсы, таксометры, на яго працујуць людзі, здаюць штодня выручку. У яго грошы, і ён адчувае сябе ўпэёнена, ня хоча гуляць паводле чужых правілаў. Праяўляе самастойнасць, непакорлівасць, не маўчыць. Рэзкі ў выказваньнях. Асяродзьдзе Аўтуховіча, аўтапарк ягоны робіцца агманём незалежных паводзінаў, прыватным астраўком, дзе ня лічаць патрэбным маліцца на ўладу толькі за тое, што яна давала табе існаваць. Што праўда, у кабінэце Аўтуховіча на сцяне чамусь знаёмы вусаты партрэт, што выглядае даволі эпатаражна.

Яму ўласцівия няскоранасць, апантананасць, пасіянарнасць. А таксама ўменыне згуртаваць вакол сябе людзей, схіліць да падтрымкі свайго пратэсту. Што праўда, людзі гэтыя залежаць ад яго, Аўтуховіча, але гэтак жа залежаць клеркі ад чыноўніка або салдаты ад камандзіра.

Аўтуховіч звяртаецца па парады да адвакатаў, ездзіць у міністэрства падаткаў і збораў, на бясконцыя паседжаньні ў гаспадарчы суд, каб законным чынам змагацца за свой бізнес, каб давесці сваю рацыю: ён ні ў кога нічога ня ўзяў, працуе легальна, плаціць падаткі, і яго ўласнае становішча задавальняе, нічога мняць не зьбіраецца.

Аднак весьці бізнес тут — значыцца заўсёды быць

гатовым мяняць па загаду колы, дышаль — у іншы бок перастаўляць, трymаць нос згодна з ветрам. Напрыклад: сёньня табе забаронена браць на працу сваякоў, родных, хаця ўчора гэта нікога не цікавіла. Калі пачынаеш марудзіць, супрацівіцца, цябе прысьпешваюць, ціснуць, гоняць у каршэн. А могуць і яшчэ наставараць перашкодаў, амаль што разбураць бізнес. Дык што: ня будзеш выконваць?! Буду, буду! Але зыбучыя пяскі тутэйшага прадпрымальніцтва не дазваляюць спаць спакойна. Назаўтра зноў рэзкая зъмена: можна браць на працу толькі сваякоў. А я не хачу! І яны ня хочуць, у іх ёсьць свая праца, яны ў гандаль не жадаюць (ня кажучы, што ня ўсе маюць бацькоў ці братоў-сёстраў)... А пляваць, ты — а-бавя-заны! І паказваюць чарговы рэскрыпт, які значна зъмяніяе папярэдні ці зусім яго перакрэслівае.

А я ня буду! — адказвае Аўтуховіч. Выйшаў чарговы загад — мець максымум трох найманых працаўнікоў, а калі чатырох — тады тэрмінова заснаваць фірму, каб плаціць большыя падаткі. Стварай фірму! — загадваюць Аўтуховічу, а ён адказвае: не хачу. Не хачу, бо мяне ўсё задавальняе, як працеваў, так і хачу працеваць далей, мне гэтак зручна. Раней жа нічога не парушаў, усё было ў парадку? Фірму афармляй! — ня слухаюць яго — дэкрэт жа выйшаў! А чым я вам абавязаны: вы мне дапамаглі ў чымсьці, грошы далі, машыны? Не, дык чаго камандуеце, я вам не салдат...

Мікалай Аўтуховіч лічыў: калі парушаецца эканамічная свобода, значыцца і канстытуцыйныя свободы пад пытаньнем. Аднак па-ранейшаму яму хацела ся перамагчы ў судзе. І ўзынікла думка стаць адным у полі ваяром, трапіць у Палату прадстаўнікоў. Напэўна, ён усьведамляў, што ў шуфлядзе ў начальства заўжды падрыхтаваны сыпіс будучых дэпутатаў,

але кінуўся стрымгалоў у агітацыйную кампанію. Халодны душ для начальства: у дэпутаты імкненца апанэнт, які мае ўплыў на людзей, які любіць дзеяніцаў востра, парушае штораз правінцыйную цішу пратэстамі, масавымі галадоўкамі. Не, такі дэпутат уладзе яўна быў непатрэбны.

Жыхары Ваўкавыску часам адчувалі проблемы Аўтуховіча на сабе: калі яго машыны арыштоўвалі, замест таксоўкі трэба было чакаць аўтобуса. Яму выстаўлялі несус্বетныя штрафы з дадаткам пені. Урэшце арыштавалі самога Аўтуховіча, а мэрсэ-дэсы-таксоўкі заржавелі пад адкрытым небам бяз руху, «не дасталіся нікому», адным словам. Бізнес зьнішчылі, чалавека, як здавалася, зламалі. Мэта была дасягнутая. Няма на свабодзе чалавека, няма проблемы, можна ўздыхнуць спакойна.

Але Аўтуховіч пачаў сваю першую галадоўку за кратамі. Пратэст рашучы супраць арышту. Ён гала даў так доўга і ўпарты, што здарылася неверагоднае: яго мусілі выпусціць з увагі на стан здароўя пад хатні арышт, пад Новы, 2006 год. Пачаўся працэс, яго павінны былі дастаўляць з Ваўкавыску амаль за сто кіляметраў у Горадню ў суд. Аднойчы Аўтуховіч зьнік, суд спыніўся. Гэта стала падобным на кінасцэнтар. Аўтуховіча абвясцілі ў вышук: «узброены і вельмі небясьпечны» — зъявіліся друкаваныя аркушыкі на вакзалах. Але гэта была хлусьня, паляўнічая стрэльба Аўтуховіча ўвесь час ляжала дома, арганізатары ператрусу «заплюшчылі на гэта вочы».

Пазней, калі ён прызнаўся, што хаваўся ў Менску, гэта не магло не зьдзівіць. Сачыў за драматычнымі падзеямі на Плошчы пасылья презыдэнцкіх выбараў, нават ежу перапраўляў удзельнікам пратэсту. Вельмі дзіўна, што два месяцы яго не маглі знайсці, бо чалавек нават ад карыстаньня тэлефонам не адмовіў-

ся. На што ён спадзяваўся: што ўлада зьменіцца, і можна будзе ўздыхнуць свабодна?

Затым зноў суд, зноў галадоўкі і ўзмацненьне абвінавачаньня. Так, падаткі Аўтуховіч плаціў, але па-старому, што ня лічыцца, таксафірму не стварыў, дэкрэт праігнараваў! Так, гульні Левіяфана проці-паставіў сваю, «стварыў схему», «каб ухіляцца ад выплаты падаткаў» паводле новых правілаў, пра-диктаваных дзяржавай, катэгарычна зазначыў суд! Але зазначыў на паперы, прысуд судзьдзя чытаў сабе пад нос, людзі пачалі абурацца, што нічога не чутно. Нават стары бацька Аўтуховіча ня змоўчаў: нічога не зразумець — за што сына саджаюць?! Канкрэтызуем: раз не стварыў фірму, значыцца праца-ваў без рэгістрацыі і без ліцензіі, «незаконная прад-прымальніцкая дзейнасць», прычым на вачах усяго гораду...

Яго пасадзілі на тры з паловай гады, прысуд пра-гучаяў 7 ліпеня 2006 году. Разам зь ім з'няволілі ка-легу — Юрэя Ляўонава...

Галадоўкі Мікалая Аўтуховіча выклікалі часам пытаныні: ці рэальная так часта і падоўгу не прымаць ніякай ежы? Справа далікатная, пра зъмест галадо-вак я не распытваў. Пасыля турэмнай, калі яму зъмянілі меру стрыманьня, выглядаў ён як здань. Даходзіла празъ ягоных сяброў, што піў у турме гарбату, клаў у шклянку лыжку мёду. Ці галадоўка гэта? — пытанынне. Наколькі шчыра, сумленна ён галадаў? — няверыліся скептыкі. А самім так паспрабаваць, ды яшчэ ў поўнай ізаляцыі, адкуль на свабоду пера-даць свае словаў, свае пачуцьці, сваю роспач амаль немагчыма? Цяжкое пытанынне, адназначна. Напэўна ён лічыў, што калі зь ім абыходзіцца несправядліва, зламаць хочуць, сумленыне, маральныя нормы пакі-даючы за дужкамі, дык чаму яму ня выпіць гарбаты

замест пустой вады, каб падтрымаць сябе, бо змаганьне наперадзе доўгае, вынікі невядомыя, а памрэш раптам — яны, ня выключана, толькі ўздыхнуць з палёгкай, яшчэ й пакпіць могуць: знайшоў дзе і з кім у геройства гуляць. Урэшце ў слоўніку напісана, што галадоўка — гэта «адмова ад ежы на знак пратэсту». Пра гарбату ні слова...

Напачатку 2008-га пад цікам міжнародных арганізацый пакаранье Мікалаю Аўтуховічу зъмякчылі: папраўчыя работы на месцы жыхарства. Калі Аўтуховіч вярнуўся, партрэт Лукашэнкі на сцяне замяніў на праваслаўны абраз.

Аднак жыцьця спакойнага не атрымалася: прысланы праз год са сталіцы спэцназ скапіў яго, а таксама калегаў Юрыя Лявонава і Ўладзімера Асіпенку. Лявонаву пашанцавала больш: яго пазней выпусьцілі, Асіпенку давялося чакаць волі значна даўжэй. Аўтуховіч жа працягвае сядзець у Івацэвіцкай калёніі № 5, што ня вельмі далёка ад роднага Ваўкавыску. Дарэчы, скапілі ўсіх разам у «гадавіну» — 8 лютага 2009-га — дакладна праз тры гады пасля гучных уцёкаў Аўтуховіча. У супадзеніне верыцца зь цяжкасцю.

І ўсплывае нейкая цымяная гісторыя з быццам бы знайдзеным у Горадні ржавым гранатамётам, схаваным у восеніскім лісіці, якую напачатку ніяк з Аўтуховічам ня звязвалі нават. І пачынаюць апазыцыянэраў на допыты выклікаць: што ведаюць пра нейкі цымяны гранатамёт іржавы? І толькі значна пазней у сталіцы працэс Аўтуховіча пачынаецца, і даходзіць зь яго, што быццам бы з таго ржавага гранатамёта «хтосьці, дзесьці, калісьці» марыў стрэліць ажно ў машыну старшыні Гарадзенскага аблвыканкаму Саўчанкі. І Саўчанка выкліканы ў якасці съведкі, але ў суд не зьяўляецца: яго толькі што рап-

тоўна звольніў з пасады Лукашэнка, і дзе ён знаходзіцца — нікому не вядома. Але Ўладзімер Саўчанка нарэшце прыходзіць на працэс: ён не пацвярджае, што супраць яго Аўтуховіч рыхтаваў тэракт, прэтэнзій да яго ня мае... Ну, добра, пагаджаецца суд: тады дамо яму пяць гадоў турмы за пяць патронаў...

У Аўтуховічу, бадай, ужываюцца съмеласць, рашучасць, адвага з пэўнай наўнасцю, часам зь безразважнай упартасцю. Ён ваяваў у Аўганістане, гэта была не яго вайна, за што было змагацца маладому беларусу ў далёкіх азіяцкіх гарах? Ён быў толькі ўдзельнікам, толькі выконваў загад, але ордэн съведчыць сам за сябе, і два баявыя мэдалі — таксама ня проста юбілейныя адзнакі.

Асабістай вайною можна назваць намаганыні Аўтуховіча ўратаваць свой бізнес, давесці сваю рацыю, даказаць, што ён не парушальнік. Гэта была мірная барацьба, хаця ёй паспяшаліся надаць узброены «прысмак», стрэльбу прыплялі, гранатамёт іржавы, пяць патронаў нарэшце. Напэўна, ён перабольшыў свае сілы, памыліўся, што можа падужацца зь дзяржавай махінай... На жаль, пацярпелі людзі, якія былі побач зь ім, якія яго падтрымлівалі.

Так, ён проста змагаўся за свой бізнес, за тое, каб самому распараджацца сваім лёсам, сваёй уласнасцю, самому прымаць рашэнні, ня больш за тое. Але гэта якраз самае небяспечнае, запярэчылі яму: ня трэба змагацца, трэба падпрарадкоўвацца, такія правілы гульні.

10 кастрычніка 2011 (падчас зняволення)

## Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

### Лісты з-за кратай:

«Мне тут ня горш, чым вам на волі. Малюся за тое, каб вы выстаялі. Ці ўдаецца абараніць касыцёл съятога Язэпа? Няўжо нават перад выбарамі ва ўлады не хапае розуму не злаваць яшчэ раз людзей? Святыя рэчы для іх ўсё роўна — бізнэс.

У паветры адчуваюцца перамены, нават тут, у Івавічах, іх чакаюць. Я не сустракаў тут тых, хто ня хоча пераменай. Выпускаюць перад выбарамі меней, чым раней, пра гэта кажа шмат хто тут. Варта толькі дадумацца, чаму».

«Заўсёды, знаходзячыся ў месцах пазбаўлення волі, зьбіраў і зьбіраю факты сваволі, зьдзекаў, катаванняў з боку тых, хто мае ўладу, а таму магу расказаць пра шмат якія эпізоды, якія тычацца зъянвагі чалавека і ўціску ягонай годнасці.

У СІЗА ня грэбуюць ні фізычным, ні маральным цікам на чалавека. Паколькі я адмовіўся даваць паказаньні, то яны мяне не выклікалі на допыты каля сямі месяцаў. Увесе гэты час мяне пастаянна імкнуліся зламаць, а таму рэпетавалі са мной самыя розныя сцэны з запалохваннем. За 18 месяцаў я зазнаў на сабе выпрабаванье самых розных спосабаў.

Тое, што сёньня адбываецца ў турмах і калёніях, нельга назваць папраўчым працэсам. Мэтады запалохвання часта спрацоўваюць, і зь людзей робяць зомбі або проста падатлівых жывёлін. З нас робяць краіну баязліўцаў, сэксотаў, нягоднікаў. Гэтая палітыка нашай дзяржавы ідзе, напэўна, ад вялікай любові да свайго народу. А потым мы дзівімся, чаму так сумна.

Сумна таму, што шмат баязліўцаў і мала мужчын. Службоўцы разумеюць, што ўлада, якая ўсё гэта пакрывае, ня вечная. Калі кожны, хто зазнаў катавання, расскажа пра гэта, то нядоўга такім чыноўнікам хадзіць на свабодзе. Час усё зьменіць, і я выкладу мноства фактаў, калі яны, вядома, мяне не заб'юць».

## Андрэй Бандарэнка

Зъняволены 22 траўня 2009 г. —  
вызвалены 22 сакавіка 2010 г.



Андрэй Бандарэнка нарадзіўся 14 красавіка 1973 г. у Ваўкавыску. Скончыў Менскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт. Перакладчык. Працаўваў у Міністэрстве спорту і турызму, газэце «Спортивная панорама», займаўся прадпрымальніцкай дзейнасцю. Сябра Аб'яднанай грамадзянскай партыі. Кіраунік ініцыятывы ў падтрымку і абарону правоў асуджаных — грамадзкага аўяднання «Платформа». Жанаты, мае дачку.

У 2008 г. удзельнічаў у выбарах у Палату прадстаўнікоў. Не пагадзіўся з афіцыйным вынікам выбараў, паводле якога прайграў. Пратэсты скончыліся тым, што супраць Бандарэнкі завялі крымінальную справу — нібыта ён абаракаў былу ўласную фірму. На час зъехаў зь Беларусі,

калі вярнуўся, быў арыштаваны 22 траўня 2009 г. Абвінавачаны ў крадзяжы ў буйных памерах, злоўжываныні службовым становішчам і махлярстве.

9 кастрычніка 2009 г. суддзьдзя Першамайскага суду Менску Леанід Ярмоленкаў прызнаў Бандарэнку вінаватым у тым, што ён нібыта абаракаў сваю фірму праз службовыя злоўжываныні, і прысудзіў да 7 гадоў зъняволення. Бандарэнка адбываў пакаранье ў Бабруйскай калёніі № 2 узмоцненага рэжыму.

23 лютага 2010 г. суддзьдзя Першамайскага раёну Менску Тацяна Равінская прызнала прадпрымальніка вінаватым у крадзяжы маёмысці — гэтым разам праз махлярства — і зьменышла тэрмін зъняволення на 1 год. У Бабруйскай калёніі Бандарэнка працягваў называць сябе «незаконна асуджаным» і адмаўляўся супрацоўнічаць з адміністрацыяй, за што неаднаразова трапляў у карцэр. За кратамі двойчы тримаў галадоўкі пратэсту. У сакавіку 2010 г. Менгарсуд перагледзеў справу Андрэя Бандарэнкі і адмяніў прысуд Першамайскага суду Менску. Бандарэнка быў вызвалены 22 сакавіка 2010 г. 10 чэрвеня 2011 г. гэтае рашэнне пацвердзіў Вярхоўны суд, пасля чаго яно лічыцца канчатковым.

**Партрэт на фоне кратаў**  
Алег Грузьдзіловіч, журналіст

### Худы чалавек у тоўстым швэдры

Ён быў ня проста схуднэлы, а, здавалася, худнёў на вачах. На вачах суддзьдзі, дагледжанай маладой бляндынкі, якая пазірала на падсуднага кожны дзень усё з большым спачуваньнем, што, аднак, не перашкодзіла ёй потым «уляпіць» прадпрымальніку 7 гадоў з канфіскацыяй. На вачах съведкаў з боку абвінавачаныя, якія падыходзілі да «катэдры», як сабака да не сваёй місіі — літаральна падцінуўшы

хвасты. Асабліва запомніўся адзін съедка — той, які, паводле Бандарэнкі, абрабаваў яго, калі той ляжаў у шпіталі пасля жудаснай аўтакатастрофы, а потым купіў сабе волю хлусьлівымі паказаньнямі супраць былога кампаньёна. Бандарэнка, апрануты ў быццам з канатаў звязаны швэдар, як цвікамі «прыбіваў» гэтага съедку лічбамі са свайго агульнага сыштку. Съедка круціўся, адварочваўся... Мне тады падумалася, што калі Андрэй быў даверыўся чалавеку, нутро якога гэтак добра бачна, то застасца прадпрымальнікам у гэтай краіне ў яго ўсё роўна не было ніякага шанцу. Рана ці позна, пры такім незаплымленым поглядзе на людзей і жыцьцё, ён бы ўсё роўна патрапіў за краты. І прысуд 7 гадоў не зьдзівіў. Калі чалавек у нашых умовах спрабуе даказаць, што яго падманулі на выбарах, ды ідзе па падтрымку да съброў (хадзілі чуткі), якія працавалі ў адміністрацыі, то яму 7 гадоў на «падумаць» — самае то.

Зъдзівіла іншае. Хутка ад бацькі Бандарэнкі я даведаўся, што наш прадпрымальнік у калёніі не пажадаў стаць на шляху выпраўлення. Больш за тое, калі да яго зъвяртаюцца вертухай, называе сябе не інакш як «незаконна асуджаным Андрэем Бандарэнкам». На той момант мой журналісцкі лёс быў такі, што болей за 15 гадоў я асьвятляў розныя палітычныя працэсы, героі маіх рэпартажаў рэгулярна траплялі за краты ў турмы і калёніі, але пра такія рызыкоўныя паводзіны за кратамі я пачуў упершыню. Далей — болей. Стала вядома, што Андрэй Бандарэнка патрапіў у карцэр раз, другі, трэці. Потым надоўга працісаўся ў памяшканыні камэрнага тыпу.

Вонкавы вобраз Бандарэнкі, які склаўся ў мене ў судзе — рулявы рыбацкай шхуны — пацьвердзілі ягоныя ўчынкі. Шквалісты вецер, дождж і сынег у

твар — а ён стаіць на мосьціку, як скала. Толькі што ўсё худзейши.

Потым быў новы суд. Кінулася ў вочы, што яго паважаюць... ня тое што ў судзе шматлікія сябры і сваякі, а... канваіры. Калі прагучаў прысуд, адзін зь іх цярпліва даў мне зыняць Бандарэнку ў клетцы на відэа. Ня біў па руцэ, не засланяў камэрку далоньню. У залі ў той момант гучала «Жыве Беларусь!», а сам Андрэй усыміхаўся і сыціскаў кулакі.

З Бабруйскай калёніі, у якой сядзеў Бандарэнка, мяне звязвае асабістасць. Недзе там, калі муроў Бабруйскай крэпасці ў 1938-м як вораг народу быў расстрэляны і закапаны мой дзед селянін Кірыл Маркавец. Рэабілітацыі дачакаліся толькі ў 1970-х. Расповед пра тое, як Андрэя Бандарэнку ахойнікі выводзілі на дах калёніі і пагражалі тым, што скінуць уніз, а потым ўсё сьпішуць на няшчасны выпадак, я перажыў як рэальнасць свайго жыцьця. Сапраўды могуць, там, пад Бабруйскай крэпасцю, ўсё могуць! І вось ёсьць чалавек, які гэта перажыў, не скарыўся, не адступіў, а дачакаўся рэабілітацыі пры жыцьці ды яшчэ змагаеца за тых, хто працягвае пакутаваць там, за кратамі.

25 кастрычніка 2011

## Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

### Апошнія слова ў судзе:

«Галоўнае — дамагчыся выніку. Аўтуховіч — бандыт, Бандарэнка — махляр, Казулін — нягоднік. Вось такія яны, незалежныя палітыкі. І няма чаго зь імі цацкацца. Шкада, што не 37-ы год, нельга ў Сібір ці адразу да съценкі. Але гадкоў 7-8 уляпіць магчыма: а раптам адумаецца. Перадайце, паважаны

абвінаваўца, што Бандарэнка адумвацца не зьбіраецца. Чым болей ціснуць, тым больш цікава даведацца, хто гэта арганізуваў. І я даведаюся... Не прашу ад суду спагады, а спадзяюся на справядлівасць, закон і сумленне».

#### **Пасъля вызваленъя:**

«Гэта нельга перадаць словамі... Калі мяне «закрылі», маёй дачцэ было 7 месяцаў, а цяпер яна ходзіць. Гэта нельга перадаць словамі... Вельмі шмат прайшло часу, шмат перажыта, шмат на якія рэчы гляджу па-іншаму. І вялікая ўдзячнасць усім тым, хто падтрымліваў мяне — у тым ліку Радыё Свабода. Вашая падтрымка вельмі шмат дапамагла, вельмі шмат для мяне зрабіла. Занадта шмат накапілася за два гады, але тое, што мы гаварылі першапачаткова пра незаконнасць і беспадстайнасць прысуду, то ў выніку яно знайшло адлюстраваньне ў сённяшнім прысудзе».

«Я як быў чалавекам, які любіць сваю сям'ю, сваю краіну, сваіх сяброў, такім жа і застаўся. Але адбылася, вядома, пераацэнка каштоўнасцяў, я цяпер на многія рэчы гляджу па-іншаму. Стаяў любіць многае, на што раней не звяртаў увагі, па-іншаму стаяў адносіцца да таго, што адбываеца вакол нас. Зьмены пасъля турмы адбываюцца ў любым чалавеку: нехта робіцца мацнейшым, нехта слабейшым. Як казаў Сахараў: «Моцнага турма робіць мацнейшым, а слабага слабейшым». Спадзяюся, што турма мяне зрабіла мацнейшым.

«Барацьба за справядлівасць каштавала мне здароўя, фірмы, двух гадоў турмы і дзясяткаў пасадак у турэмны карцэр, але ўсё ж гэта таго варты. Зараз

буду дамагацца ад дзяржавы кампэнсацыі за страты, якія нанеслы мне съледчыя і судзьдзя сваімі не-законнымі дзеяньнямі. На жаль, беларускія законы не дазваляюць патрабаваць кампэнсацыі менавіта ад гэтых людзей».

«Сама па сабе турма — тая систэма, якая цяпер існуе — яна накіраваная на тое, каб зламаць чалавека. І для гэтага ламаньня ёсьць пэўныя мэтады, якія выкарыстоўваюць супрацоўнікі СІЗА і супрацоўнікі калёніі. Тое, што заявіў Алесь Міхалевіч пра катаваныні — я не могу гэта зъняпраўдзіць. Нікому не сакрэт, што сёньня ў СІЗА — асабліва гэта тычыцца Жодзіна, Віцебску — асуджаных зъбіваюць. Мяне зъмяшчалі ў камэру, якая цалкам была пабеленая — нават унітаз. При гэтым, папярэдне зь яе прыбіралі венік ці якія анучы. Даводзілася рваць якія ручнікі, што былі з сабой, каб неяк з гэтым змагацца. У дадатак да гэтага, што тычыцца «Валадаркі», то ўмовы ўтрыманья тут цалкам непрымальныя: камэрэы перапоўненныя, тэмпература дасягае 50 градусаў, і яны не праветрываюцца. І пры гэтым казаць, што катаваныня ў німа? Я больш бы пагадзіўся з Алесем і гатовы пацьвердзіць, што так, насамрэч адміністрацыі дзейнічаюць такімі мэтадамі. Гэта праблема, якую мы — АГП і я — як чалавек, які прайшоў гэтую систэму — мы будзем падымаць і дамагацца, каб гэта было спынена».

## Юры Лявонаў

Зъняволены 8 лютага 2009 г. —  
вызвалены 8 жніўня 2009 г.



Юры Лявонаў нарадзіўся 23 жніўня 1961 г. у горадзе Калінін Маскоўскай вобласці. Скончыў Маскоўскі авіяцыйны інстытут, два гады адслужыў у войску. Пасля службы на аэрадроме ў Росі, у 1991 г. звольніўся, капітан запасу. Жанаты, мае дзьвюх дачок і ўнуцьку.

Быў прадпрымальнікам, стварыў у Ваўкаўску сваю фірму. У ліпені 2006 г. асуджаны нібыта за ўхіленне ад выплаты падаткаў на пазбаўленне волі на трох гады і пяць месяцаў. Адбываў пакараньне ў Бабруйску ў папраўчай калёніі № 2 строгага рэжыму. Прэзыдыюм Гарадзенскага абласнога суду задаволіў пратэст старшині гэтага суду, які прасіў зменшыць тэрмін пакаранья Юрыя Лявонава да 1,5 года. Вышаў на волю ў студзені 2008 г. Пасля вызваленія з калёніі працаваў праграмістам у адной з фірмаў Ваўкаўску. Праваабарончая арганізацыя «Між-

народная амністыя» прызнала Юрыя Лявонава вязнем сумлення.

8 лютага 2009 г. Юры Лявонаў быў зъняволены разам з прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам і Ўладзімерам Асіпенкам. Іх абвінавацілі ў наўмысным зынішчэнні альбо пашкоджаныні маёмасьці, а пазней і ў падрыхтоўцы тэракту. Трымалі ў СІЗА № 1 Менску. 8 жніўня 2009 г. вызвалілі з-пад варты. Крымінальную справу супраць яго спынілі. Працуе ў Маскве, часта наведвае Ваўкаўск, дзе ў яго засталася сям'я.

### Партрэт на фоне кратад

*Сяргей Астраўцоў, журналіст*

#### Лявонаў — аднадумца Аўтуховіча

Юры Лявонаў звязаны партнэрскімі сувязямі з Мікалаем Аўтуховічам і быў зацягнуты, трапіў у жорны рэпрэсіўнай машыны разам зь ім. Ніхто ня думаў, што яго запратораць за краты, тым больш двойчы, ён ня быў публічным чалавекам, ня ўдзельнічаў у апазыцыйнай дзейнасці, але ад пачатку быў у пары з Аўтуховічам, стаяў побач зь ім.

Напачатку лютага 2009 году Лявонава арыштавалі другі раз. А шостай раніцы ў кватэры ў Ваўкаўску зъявіліся адразу восем «алмазаўцаў» са сталіцы. Ператрус! Нават не патлумачылі, што шукаюць, забралі з сабой. Былі арыштаваныя таксама калегі — Мікалай Аўтуховіч і Ўладзімер Асіпенка. Абвінавачаныне Лявонаву было зусім іншым, чым першы раз, нікага эканамічнага ўхілу. Праз паўгода яго выпусьцілі з падпіскай аб нівыезьдзе...

Прадпрымальнік Аўтуховіч займаўся пасажырскімі перевозкамі ў горадзе, меў таксоўкі і наймаў кіроўцаў. Пасля выхаду ў 2003 годзе прэзыдэнцкага дэкрэту яго сталі змушаць стварыць фірму, ён

адмаўляўся. У суседнім пакоі працаваў дырэктарам транспартнай фірмы «Ніка-транс» Юры Лявонаў.

Адрозна ад Аўтуховіча, Лявонаў не мясцовы, але яму падабалася месца службы: аэрадром у Росі Ваўкавыскага раёну блізка ад польскай мяжы. У год развалу СССР звольніўся з арміі, але не вярнуўся на радзіму. Вырашыў займацца прадпрымальніцтвам, балазе памежнае становішча ў гэтым спрыяла. Урэшце Лявонаву ўдалося наладзіць з дапамогай Аўтуховіча міжнародныя транспартныя перавозкі.

Ціхае спакойнае жыццё ў правінцыйным горадзе Лявонава задавальняла, але наперадзе чакалі выпрабаваныні. На судзе ў 2006 годзе пракурор Яўген Шчарбак сказаў, што прадпрымальнік Аўтуховіч з дапамогай дырэктара фірмы «Ніка-транс» Лявонава ўхіляўся ад выплаты падаткаў, ажыццяўляў перавозку пасажыраў і багажу, не рэгіструючы камэрцыйную фірму, якую мусіў стварыць, і не атрымліваючы адпаведнай ліцэнзіі. У выніку мясцовы бюджет панёс страты ў асабліва буйным памеры.

Новым дэкрэтам прадпрымальнікам забаранялася мець больш за трох найманых працаўнікоў. Тады Аўтуховіч падпісаў дамову зь Лявонавым, і кіроўцы аўтуховічайскіх таксовак перайшлі на ўлік у «Ніка-транс». Прокурор лічыў, што гэта было зроблена выключна ў інтэрэсах Аўтуховіча і лішнія людзі не былі патрэбныя фірме. А значыцца ў гэтым быў злачынны намер. Сам Лявонаў меркаваў інакш: «Калі прадпрыемства плянует новы від дзеянасьці, то яно пад гэты від дзеянасьці зацьвярджае штатны расклад і ажыццяўляе набор працоўнай сілы. У гэтым нічога крымінальнага ніколі не было».

Абвінавачаныне супраць Лявонава гучала так: ён выкарыстаў свае службовыя паўнамоцтвы — заключыў дамову з прадпрымальнікам, аформіў і тримаў

у штаце кіроўцаў, якія насамрэч працавалі на Аўтуховіча. Самога Аўтуховіча абвінавачвалі, што «знойшоў прабел у заканадаўстве» і выкарыстаў яго.

Адвакат Лявонава Дзмітры Барташ сказаў тады: «Дамова аб аказаныні платных паслугаў паміж Лявонавым і Аўтуховічам была законнай, адпавядала патрабаваныям заканадаўства і яна ставіла на мэце пазбыяння сплаты падаткаў, а цалкам адпавядала систэме дзейнага падаткаабкладанья».

Аўтуховіча пасадзілі на тры з паловай гады, Лявонаву далі на месец менш.

Праз паўтара года яны выйшлі на волю, Лявонаву астатні тэрмін скасавалі, Аўтуховічу — зъмякчылі пакараныне.

Можна нават сказаць, што ў пэўнай ступені дырэктар «Ніка-транс» пацярпеў за чужы бізнэс. Але трэба зазначыць, што паводзіў ён сябе заўжды годна, не спрабаваў на судзе адасобіцца ад Аўтуховіча, тым больш, не прыніжаўся. Увогуле стварылася ўражаныне, што Лявонава пакаралі за тое, што яна даў паказаныя супраць Аўтуховіча, не зламаўся, не пагадзіўся з вэрсіяй суду, што яны займаліся ня бізнэсам, а злачыннай справай...

Мне запомніўся той момент, калі сапраўды зрабілася горача: у сярэдзіне каstryчніка 2005 году яны ўдвох з Аўтуховічам прыехалі ў Горадню ва управленьне фінансавых рассыльданьняў. Гэта на скрыжаваныні вуліц генэрала Карбышава і паэта Міхася Васілька. Шэрыя тратуары аздобілі пажоўкляя лістота, сутоньне хутка ператваралася ў цёмны восеньскі вечар. Праз некалькі гадзінай Аўтуховіча вывелі ў кайданках, Лявонава адпусцілі, ён апінуўся на вуліцы. Якраз тады патэлефанавалі з Ваўкавыску, і ён даволі нэрвова адказаў, што на свабодзе, а вось Аўтуховіча «на свабодзе няма».

Спадар Ляўонаў на працягу змаганьня Аўтуховіча за бізнэс займаўся часам непрыкметнай звонку працай: ездзіў у міністэрствы, падатковую службу, у суды. Усё гэта рабіў і Аўтуховіч, калі яму налічвалі вялізныя штрафы, арыштоўвалі таксоўкі, але ён таксама праводзіў галадоўкі пратэсту, звязртаўся да журналістаў, да прадстаўнікоў уладаў. Да гэтых галадовак часам далучаліся дзясяткі чалавек. Аднойчы вырашыў пагаладаць зь імі і Юры Ляўонаў, пратрымаўся некалькі дзён, але признаўся мне, што яму трэба працягваць досьць напружаную работу, а галадаванье не яго ўсё ж паслабляе. Галоўнае, што ён праявіў салідарнасць.

Памятаю, Ляўонаў паводзіўся звычайна спакойна, стрымана, але часам мог узгарэцца, калі лічыў, што чыніцца несправядлівасць. Штрафныя санкцыі накладаліся ня толькі на таксоўкі, таксама арыштоўвалі грузавыя аўтамабілі «Ніка-транс», праца спынялася, кіроўцы ня мелі заробку.

Ваўкавыскі сябра Ляўонава Асіпенка быў перакананы, што справа ад пачатку мела палітычнае адценіне. Ляўонаў — аднадумца Аўтуховіча, ён узнаў яго штаб падчас выбараў 2004 году ў Палату прадстаўнікоў, удала праводзіў агітацыйную кампанію, таму яны абодва былі нязручныя для ўладаў.

*21 кастрычніка 2011 (пасля вызвалення)*

### Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Пасъля вызвалення:

«Здароўе маё у турме, як ні дзіўна, паправілася. Яшчэ на волі дактары мне казалі, што давядзеца карыстацца ўвесе час таблеткамі, паколькі быў высокі ціск. А ў камэры ціск нармалізаваўся. Магчы-

ма, ад таго, што я схуднеў, а магчыма, што псыхіка збалансавалася, паколькі ўсе праблемы засталіся на свабодзе».

«Я патрабую адкрытага суду над Мікалаем Аўтуховічам і Ўладзімерам Асіпенкам. У такім судзе стане відавочнай іх невінаватасць. Ці прыслушаўца ўлады да гэтага патрабаванья? Відаць, гэта будзе залежаць ад таго, ці далучацца да гэтага патрабаванья дастаткова шмат людзей і грамадзкіх арганізацый. Трэба, каб яны аб'ядналіся ў патрабаваныні сапраўды адкрытага працэсу».

- Беларусь ратыфікуе пагадненіні аб Мытным саюзе і АЭП
- Лукашэнка дае прытулак зрынутаму кіргіскаму прэзыдэнту Бакіеву
- Беларуска-расейская інфармацыйная вайна — «Хросны бацька» на НТВ
- Нафтавы і газавы канфлікты з Расеяй
- 10 кандыдатаў балятуюцца ў прэзыдэнты
- Выбарчая кампанія праходзіць у больш лібэральных умовах
- Прымірэньне з Расеяй напярэдадні выбараў
- Менск наведваюць прэзыдэнтка Літвы Грыбаўскайце і кіраўнікі МЗС Польшчы і Нямеччыны Сікорскі і Вэстэрвэле
- Эўразыяз прапануе фінансавую дапамогу Беларусі ўзамен за справядлівые выбары
- Больш за 700 чалавек затрымана і зьбіта падчас і пасля акцыі пратэсту 19 снежня
- Паводле афіцыйных звестак Аляксандар Лукашэнка набірае на выбарах 83 працэнты галасоў
- ЗША і Эўразыяз не прызнаюць вынікаў выбараў і заклікаюць вызваліць палітвязняў

# 2010



Зъняволеныя:

**Аляксандар Атрошчанкаў** (сънежань)

**Зъміцер Бандарэнка** (сънежань)

**Зъміцер Буланаў** (сънежань)

**Сяргей Вазьняк** (сънежань)

**Ільля Васілевіч** (сънежань)

**Арцём Грыбкоў** (сънежань)

**Дзымітры Даронін** (сънежань)

**Зъміцер Дашкевіч** (сънежань)

**Андрэй Дзымітрыеў** (сънежань)

**Зъміцер Дрозд** (сънежань)

**Аляксандар Квяткевіч** (сънежань)

**Аляксандар Класкоўскі** (сънежань)

**Мікіта Ліхавід** (сънежань)

**Уладзімер Лобан** (сънежань)

**Эдуард Лобаў** (сънежань)

**Анатоль Лябедзька** (сънежань)

**Сяргей Марцалеў** (сънежань)

**Фёдар Мірзаянаў** (сънежань)

**Алесь Міхалевіч** (сънежань)

**Зъміцер Новік** (сънежань)

**Уладзімер Някляеў** (сънежань)

**Андрэй Пазьняк** (сънежань)

**Наста Палажанка** (сънежань)

**Натальля Радзіна** (сънежань)

**Віталь Рымашэўскі** (сънежань)

**Яўген Сакрэт** (сънежань)

**Андрэй Саньнікаў** (сънежань)

**Павал Севярынец** (сънежань)

**Мікола Статкевіч** (сънежань)

**Алег Федаркевіч** (сънежань)

**Аляксандар Фядута** (сънежань)

**Ірына Халіп** (сънежань)

**Уладзімер Яроменак** (сънежань)

Застаўца ў зъняволеніі:

**Мікалай Аўтуховіч**

**Андрэй Бандарэнка** (выйшаў на свабоду ў сакавіку)

## Алесь Атрошчанкаў

Зъняволены 20 сьнежня 2010 г. —  
вызвалены 14 верасьня 2011 г.



Нарадзіўся 22 сакавіка 1981 г. у Менску. Вучыўся на факультэце міжнародных зносін у БДУ, быў выключаны за палітычную дзейнасьць. Вучыўся ў Вільні ў Эўрапейскім гуманітарным універсітэце на спэцыяльнасці «Міжнароднае права». У 2001—2006 г. быў сябрам арганізацыі «Зубр», браў удзел у яе акцыях, бывай затрыманы. 10 гадоў працаваў карэспандэнтам сайта charter97.org. Пасля стварэння грамадзянскай кампаніі «Эўрапейская Беларусь» быў яе прэс-сакратаром. На выбарах 2010-га — прэсавы сакратар штабу Андрэя Саньнікава. Жанаты.

Затрыманы 20 сьнежня 2010 г. у сябе дома паслья акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў. Зъмешчаны ў СІЗА КДБ. Абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых беспарадках. 2 сакавіка 2011 г. судзьdzя Фрунзэнскага

суду Менску Тацяна Чаркас асудзіла яго на 4 гады зыняволення ў калёніі ўзмоцненага рэжыму. Адбываў пакаранье ў Віцебскай калёніі «Віцьба». Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Атрошчанкава вязнем сумленья.

### Партрэт на фоне кратады

*Уладзімер Кобец, кіраунік перадвыбарнага штабу Андрэя Саньнікава*

#### Алесю казалі, што адвязуць у Курапаты на расстрэл

22 сакавіка яму споўнілася 30 гадоў. Але свае народзіны ён адзначыў у турме — СІЗА КДБ, вядомай як «Амэрыканка».

Алесю, аднаму зь першых фігурантаў так званай «справы 19-га», ужо вынесены прысуд — чатыры гады пазбаўлення волі з адбыццём пакаранья ў калёніі строгага рэжыму. На судзе паказалі відэа, дзе Алесь... стаіць у натоўпе. Гэтага аказалася дастаткова, каб прызнаць чалавека вінаватым ва ўдзеле ў «масавых беспарадках».

Упершыню СМИ напісалі пра Алеся ў 2000-м годзе. Тады падчас святкавання Дня Волі яго скапілі людзі ў масках, запхнулі ў машыну і дойгі недзе вазілі, прыгаворваючы, што адвязуць у Курапаты на расстрэл. Урэшце, назыдзекаваўшыся, выкінулі прыста ў сьнег далёка за горадам.

Алесь заўсёды дэманстраваў асабістую мужнасьць і адданасць справе, журналісцкі прафесіяналізм, за што яго неаднаразова затрымлівалі і арыштоўвалі.

З пачаткам выбарчай кампаніі 2010 году Алесь стаў прэсавым сакратаром Андрэя Саньнікава, удзельнічаў у паездках кандыдата ў прэзыдэнты па краіне, асвяляў сустэречы з выбарцамі. Фотарэпар-

тажы з такіх сустрэч, што зьяўляліся на незалежных сайтах, былі зробленыя менавіта ім.

Нягледзячы на нэрвовую атмасферу кампаніі, Алесь заўсёды заставаўся разважлівым прафесіяналам: яго тэлефон літаральна разрываўся, але ён знаходзіў час у шчыльным графіку кандыдата для кожнага журналіста, арганізоўваў інтэрв'ю з кандыдатам, з шараговымі актывістамі кампаніі.

19 сьнежня Атрошчанкаў быў адным з соценій беларускіх і замежных журналістаў, якія асьвятлялі падзеі ў дзень галасавання. Ён быў там, дзе і мусіў быць прэсавы сакратар кандыдата ў прэзыдэнты — побач з Андрэем Саньнікам...

21 сакавіка 2011 (пасля суду)

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Лісты з-за кратай:

«Я доўгі час увогуле не пісаў лістоў — напэўна, больш за тыдзень. Думаю, гэта звязана з тым, што вялікая частка душэўных сіл сыходзіла на адаптациі ў атрадзе. Сама разумееш, гэта зона. Тут ты ўваўсіх пад увагай, шмат хто прыглядзеца, у кагосьці свае заскокі, у кагосьці маральны ўзровень не дацягвае да маці Тэрэзы. Нічога страшнага, аднак патрэбны час, каб прызычычацца. Але ты не хвалуюся: хапае тут і годных, разумных людзей, многія вельмі мне дапамаглі зь першапачатковым уладкаваннем і адаптацияй...

Мяне залічылі на швейную майстэрню і далі шыць усякія штуки. Як мне здаецца, я ня стаў пакуль для іх самым каштоўным працаўніком. Так што можаш не хвалівацца, мае руکі па-ранейшаму растуць

не з таго месца, і ня думаю, што ёсьць нейкая сіла ў съвеце, здольная гэта зъмяніць...»

«Знайшоў у бібліятэцы калёніі кнігу Васіля Быкава на беларускай мове. Мяркую, што гэта заслуга Аляксандра Казуліна. Зараз чытаю Быкава...»

«Той, хто заварыў гэтую кашу, хай яе і расхлобвае. Я пісаць прашэнне, каб памілавалі, ня буду. Я не вінавачу ні ў чым тых, хто напісаў падобныя паперы, бо ў кожнага свая мяжа цярпеньня».

#### Пасьля вызвалення:

«У ізялятary КДБ сапраўды былі катаваныні. Прымушалі распранацца і па 30-40 хвілінай стаяць на марозе без адзеньня, не мяняючы позы. Увесь гэты час іміталі ўдары дубінкай, электрашокерам над вухам. Тычки ў бок, у сыпіну ды іншыя мэтады псыхалягічнага і фізычнага ўздзязяньня. Абрэзы ўвесь час. Я проста потым больш не звяртаў на іх увагі. Суд я б назваў дрэнна паставленым спектаклем».

«Палкоўнік Арлоў, выканаўца абавязкаў начальніка съледчага ізялятару КДБ, сказаў, што ён мне зробіць Гуантанама, што я пераблытаю дзень і ноч. І прыкладна ў такіх умовах я і правёў тры месяцы ў турме КДБ. І насамрэч, час ад часу ўключалі съятло ўначы, уздзень прыглушалі...»

Хочацца засыцерагчы ўсіх ад залішняга аптымізму. У турме яшчэ знаходзяцца нашы таварыши. Цяпер гучаць галасы пра нейкі дыялёг. Незразумела, з кім мы можам размаўляць? Лукашэнка прайграў выбары. Менавіта таму мы ўбачылі гістэрычную і брутальнную рэакцыю ўвечары 19 сьнежня. Прадметам дыялёгу можа быць толькі перадача ўлады».

## Зъміцер Бандарэнка

Зъняволены 20 сьнежня 2010 г.—  
дагэтуль за кратамі



Народзіўся 28 верасьня 1963 г. у Менску. У 1984 г. скончыў Інстытут фізычнай культуры. У 1995-1996 г. працаваў на незалежным Радыё 101.2. Адзін з заснавальнікаў грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя'97» і каардынатор грамадзянскай кампаніі «Эўрапейская Беларусь». Жанаты, мае дачку.

Падчас прэзыдэнцкай кампаніі 2010 г. быў актывістам штабу кандыдата Андрэя Саныніка. Затрыманы 20 сьнежня 2010 г. у сябе дома пасыля акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў. Зъмешчаны ў СІЗА КДБ. Абвінавачаны ў арганізацыі і ўдзеле ў масавых беспарадках, пазней выстаўлена больш мяккае абвіна-

вачанье — падрыхтоўка групавых дзеяньняў, якія груба парушаюць грамадзкі парадак, альбо удзел у іх.

27 красавіка 2011 г. судзьдзя Партызанскага суду Менску Тацяна Равінская асудзіла Бандарэнку на 2 гады зъняволенія ў калёніі агульнага рэжыму. За кратамі яму была зробленая складаная аперацыя на хрыбетніку. Бандарэнка адбывае пакаранье ў Магілёўскай калёніі № 15. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала яго вязнем сумленія.

### Партрэт на фоне кратамі Юры Хашчавацкі, кінарэжысэр:

**Было б нядрэнна, калі б у камэрку да Дзімы пасадзілі Філарэта**

Дзіўнае адчуванье не адпускае мяне з канца сьнежня: я ўвесь час, штохвіліны адчуваю, што яны, мае сябры, зусім побач, за пяць хвілінаў хады ад майго дому. Ад маёй вежы да турмы КДБ наўпрост ня больш за кіляметр...

Мы пазнаёмліся гадоў пятнаццаць таму. Памятаю сваё першае адчуванье: перада мной тыповы рэвалюцыянэр — насыцярожаны, калючы, нязломны. Я такіх ніколі не любіў.

І да Зъмітра спачатку ставіўся насыцярожана: чорт зь ім, з Лукашэнкам, прыйдзе час — зь ім разъбяруцца! Але рэвалюцыя — ужо не, пррабачце, гэта не для мяне, гэтага я не люблю.

Ішоў час, ішлі гады, а «ўсемарадна абранны» ўсё яшчэ заставаўся ва ўладзе. При ўсёй маёй нелюбові да рэвалюцыі, я ўсё ж пасыпеў у ёй адзначыцца: разам з Бандарэнкам стаў адным з заяўнікаў маршу «Так жыць нельга».

Марш, вядома ж, пабілі дубінкамі, мяне засадзілі на Акрэсьціна — нічога страшнага, адседзеў,

кампанія ў камэры была добрая: моладзь з «Зубра» і Шчукін. Зы імі сядзець ня так ужо й цяжка: усё ж побач прыстойныя людзі!

Калі везылі ў турму, у аўтазаку памятаю выдатную сцэну: Халезін зь вертухаем аблізкоўваюць наш марш, Халезін за кратамі, вертухай сядзіць побач, на зэдліку. І разважае: вам бы выйсьці з эканамічнымі патрабаваньнямі, тады б вас усе падтрымалі! І так гэта зь веданьнем справы кажа, важка, слова расьцягваючы і тлумачачы гэтым дурням з апазыцыі, як трэба жыць!

А мы ж менавіта з эканамічным лёзунгам тады і выходзілі! А білі і арыштоўвалі нас тыя самыя недавучкі, якія ўладкаваліся на цёплыя месцы, сталі «сілавікамі» і атрымліваюць за сваю «нлягкую працу» больш за некаторых прафэсараў і акадэмікаў.

Не інтэлект, ня веды кіруюць нашым грамадзтвам, а агрэсіўнае невуцтва і дзікунства.

Было ўжо чатыры гадзіны раніцы, вочы зъліпаліся, але мазгі працаўалі: менавіта тады я і зразумеў, што ўдзельнічаю не ў рэвалюцыі, а ў вызваленіі сваёй зямлі ад акупантаў! Тады канчаткова і зразумеў непахіснасць Зымітра Бандарэнкі: адна справа — ладзіць рэвалюцыю, а зусім іншая — змагацца з акупантамі. Тут няма і ня можа быць кампрамісаў!

Мой бацька, кавалер ордэна Славы, таксама змагаўся з акупантамі і, дзякаваць Богу, вярнуўся з вайны і знайшоў маю маці, і яны пасъля страшнай вайны, пасъля разьвітання, зрабілі мяне.

Бацька прывёз з вайны мноства раненіяў і руку, якая сохне. Ён быў габрэем, якога ўзнагародзілі чатырма мэдалямі «За адвагу», а іх давалі толькі тады, калі ў лом было даваць Зорку Героя.

З пункту гледжанняня многіх цяперашніх герояў ён быў дурань: трафэяў з вайны не прывёз, затое хадзіў

на лыжах па мінным полі, поўзаў на пузе па гразі пад шкварльным агнём са сваёй рацыяй. А разумныя тым часам сядзелі ў заградатрадах, былі палітрукамі, працаўалі ў НКВД і набівалі свае валізкі нарабаваным бараҳлом.

«Дурні» здабывалі перамогу, а «разумныя» выжывалі і ўладкоўваліся. Божа, як гэта падобна на тое, што адбываецца ў нашым грамадзтве і сёння! Вось і Дзіма, і Андрэй, і Іра, і Анатоль, і Наста, і Наташа, і сотні іншых — усе яны з пароды тых самых «дурняў»: проста перад імі іншыя ворагі.

Зрэшты, ці іншыя? Памятаце, як на Бандарэнку, Санынікава і Бябеніна напалі фашисты з РНЕ? У цэнтры Менску, побач з плошчай Перамогі! Хлопцы адбліся, хоць з тых часоў у Дзімы і пашкоджаная сьпіна. Гэтая траўма, баявое раненіне, прычыняе яму сёння масу пакутаў у турме КДБ. І трymаюць яго ў гэтай турме тыя, хто выгадаваў тых маладых фашистаў, хто, па сутнасці, ствараў гэтыя бандыцкія групоўкі.

І не выпадкова, што пазыней я гэтых РНЕ-шнікаў ужо стаў пазнаваць у тых малойчыках у аднолькавых чорных строях і чорных шапачках, якія зьяўляюцца на кожнай акцыі апазыцыі і якія з асалодай зъбіваюць старых і жанчын.

Пра іх, пра такіх, як яны, пісаў Але́с Адамовіч — карнікі.

У нас любяць гаварыць, што мы краіна, якая перамагла фашизм. Па-моіму, гэта агульнапрынятая мана: па-першае, у СССР ніколі не змагаліся з фашизмам — ваявалі з гітлераўскімі захопнікамі, з акупантамі, але з фашизмам як з ідэалёгіяй ніколі вайны не было.

Гэта па-першае. А па-другое, яшчэ горш: і ў даўленыя гады рэпрэсіяў, і падчас вайны і пасъля яе

ішоў змрочны працэс, які зынішчаў грамадзтва: лепшыя гінулі, а баязыліўцы, паліцаі і вертухай выжывалі і давалі моцнае патомства.

І цяпер гэтыя самыя паліцаі і вертухай прыйшли да ўлады. Яны пабудавалі «лінію Сталіна» (якой ніколі не было!), яны спрабавалі зынішчыць Курапаты, пусціўши па могілках кальцавую дарогу, і яны да гэтага часу трymаюць нас за горла.

Нас, дзяцей, унukaў і праўнукаў тых, хто перамог.

Ці атрымаеца ў іх?

З Курапатамі не атрымалася. У мяне ёсьць кадры, дзе моладзь кладзеца пад нож бульдозэра, не даючы ўладзе схаваць съяды найвялікшага злачынства ў дачыненіні да народу. Там, у ланцугу моладзі і Дзіма Бандарэнка.

Іх тады палілі, душылі, зьбівалі, але вымушаныя былі пайсьці на саступki.

Я гляджу на гэтыя кадры, на твар Дзімы Бандарэнкі і думаю: адкуль сілы?

Адказ знайшоў нядаўна, калі Воля Бандарэнка, жонка Дзімы, чытала мне вытрымкі зь яго турэмных лістоў. Пра што ён піша? Пра кахранье і пра Бога, што, уласна, тое самае, бо Бог і ёсьць Любоў.

Заўсёды побач з трагічным ёсьць і съмешнае. Вось пішу гэтыя радкі і думаю: а што? Было б нядрэнна, калі б у камэрку да Дзімы пасадзілі Філарэта! Можа хоць Зыміцер здолеў бы растлумачыць Экзарху, што Душа — гэта не гарэлка і цыгарэты, і што гандляваць ёю нядобра. Тым больш нядобра гандляваць Усявышнім і ўзнагароджваць ад яго імя правакатарай і садыстаў.

Кажуць, што па-сапраўднаму любіць могуць толькі моцныя людзі.

Дзіма ўмее любіць, а значыць ён моцны.

Тыя, што цяпер катуюць яго — любіць ня ўмеюць.

Значыць яны слабыя. Яны мараць, каб усе мы сталі Раманчукамі — здраднікамі... І злуюцца, што мы іншыя. І ненавідзяць нас яшчэ мацней. А значыць, слабеюць з кожным днём усё больш.

А перамогуць моцныя, такія як Дзіма, Андрэй, Іра, Анатоль...

І калі ў нас ёсьць сумленыне, калі мы нашчадкі тых, хто перамог — мы ім дапаможам.

26 красавіка 2011 (напярэдадні суду)

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Апошнія слова ў судзе:

«Заклікою вынесыці прысуд паводле закону і сумленыня. Я прызнаю, што выйшаў разам зь мітынгуюцамі на праезнную частку праспекту Незалежнасці, з-за чаго быў перакрыты рух транспарту. Я пагаджаюся з матэрыяльным пазовам «Менсктрансу» і ўжо кампенсаваў страты — 159 тысяч рублёў.

Але падзеі, якія адбыліся на Кастрычніцкай плошчы 19 сінегня, я не лічу грубым парушэннем грамадзкага парадку. Удзельнікі мітынгу, у тым ліку і я, 19 сінегня рэалізавалі сваё канстытуцыйнае права на мірныя сходы, яны пратэставалі супраць сфальсифікованых выбараў, і прыйдзе час, калі многіх спытаюць: чаму не пратэставалі яны?

Сапраўдныя страты — на мільярды даляраў — прынеслі краіне тыя, хто пасадзіў за краты кандыдатаў у прэзыдэнты і перашкодзіў дэмакратычнаму выхаду краіны з палітычнага і эканамічнага крызісу.

Наш слоган быў такі: гісторыя робіцца сёньня, гісторыю робім мы. Першую частку слогану прыдумаў я, другую — Андрэй Саньнікаў. І сапраўды, сёньня робіцца гісторыя. Высокі суд! На вас з надзеяй глядзіць наша сям'я, на вас з надзеяй глядзяць вельмі шмат грамадзянаў Беларусі. На вас з надзеяй глядзяць шмат людзей, якія цікавяцца сытуацыяй у Беларусі. Як кажуць, узмах крылаў матылька можа нарадзіць новы сусьвет. Беларускі суд валодае сілай, большай за ўзмах крылаў матылька. Мой лёс у ваших руках, але, магчыма, болей, чым мой лёс. Я готовы прыняць любое ваша рашэнне».

#### **Лісты з-за кратай:**

«Мне тут афіцыйна паведамілі, што цябе дапытвалі. Трымайся і прабач, Волечка. Як ты напісала: «Ня першы год замужам». Вельмі трапныя і мудрыя слова. 26 гадоў нашага асьвечанага Госпадам сямейнага саюзу. І гэта вельмі сур'ёзна і радасна. Рады, што, нягледзячы на нашую духоўную блізкасць, кожны займаўся сваёй справай. І зорка фітнэсу — гэта больш крута, чым муж-апазыцыянэр. Рады, што няма расчараўаньня ў сябрах і сяброўках. І, як бы ні склалася сытуацыя далей, тое, што ты для мяне, Волечка, цяпер робіш і што за ўсё жыцьцё вынесла, не застанецца бяз Божай узнагароды. І я ні за што не забуду, пакуль буду жывы. Блаславі цябе Божа! Нагадваю нашай дачушцы, што я яе вельмі люблю, што мы яе вельмі любім».

«Я ўвайшоў у пакой, у якім сядзела шмат людзей у форме, і начальнік карантыну абвясціў, што мне адмоўлена ў замене пакарання ў сувязі з тым, што ня вырашана пытаньне аб май побытавым стане. Гэта значыць, няма паперы з майго РУУС і пра маё пра-

цаўладкаваньне. Начальнік калёніі заявіў таксама, што мяне, маю асобу яшчэ недастаткова вывучылі, і спытаўся, ці ёсьць у мяне пытаньні. Пытаньняў не было. Потым начальнік карантыну сказаў, што для вывучэння спатрэбіцца яшчэ паўгода. Гэта значыць, наступная камісія па мне будзе праз паўгода».

## Зыміцер Буланаў

Зняволены 19 сінегня 2010 г. —  
вызвалены 14 верасьня 2011 г.



Народзіўся 25 жніўня 1984 г. у Менску. Скончыў Менскі мэдычны каледж № 2, два гады працаваў мэдбратам у інфэкцыйным шпіталі. Вучыўся ў Інстытуце сучасных вedaў на факультэце мастацтваў. Захапляеца музыкай. Нежанаты.

Падчас разгону акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў 19 сінегня 2010 г. быў затрыманы і зьбіты, яму расьсеклі галаву. Асуджаны на 10 сутак арышту. Пасля вызвалення з ізалятару на Акрэсьціна быў затрыманы паўторна 12 студзеня 2011 г. Да суду знаходзіўся ў съледчым ізалятары на Валадарскага.

Абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых беспарадках. 26 траўня 2011 г. судзьдзя Ленінскага суду Менску Людміла Грачова асудзіла Буланава на 3 гады калёніі ўзмоцненага рэжыму. Адбываў пакаранье ў Магілёўскай калёніі № 15. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» признала яго вязнем сумлення.

## Партрэт на фоне кратату

*Клаудзія Буланава, маці*

### За кратамі Дзіма ня мог хадзіць

Дзіма зь дзяцінства захапляўся біялёгіяй і музыкай. Удзельнічаў у алімпіядах па біялёгіі. Вельмі захапляўся дыназаўрамі, ведаў усё пра гэтых вымерлых жывёлаў, вывучыў нават усе назвы на лаціне.

Часам агаломшваў складанымі пытаныямі кшталту: «А якія зубы ў такога і такога дыназаўра — трубчатыя альбо альвеаллярныя?» Сын-падлетак іранізаваў: «Ну вось, а яшчэ кандыdat біялагічных навук! А я не ведаеш, якія зубы ў дыназаўра! Трубчатыя!».

Дзіма спачатку вырашыў звязаць сваё жыццё з мэдыцынай. Вельмі адказна ставіўся да сваёй працы, яму давяралі даглядаць цяжка хворых, у тым ліку інфікованых ВІЧ і хворых на СНІД.

Але потым музыка ўсё ж перамагла. Прыйчым Дзіма авалодаў музычнай граматай, калі быў ужо юнаком, самастойна, праз кампютар. Я сама ў дзяцінстве скончыла музычную школу і памятаю, як завучвала нейкія гамы, пасажы, эмацыйна вывучаала і ўспрымала творы, да прыкладу, Бэтховена, Баха цалкам. А ў яго нейкае іншае, на мой погляд, дзіўнае ўспрыніцце музыкі — ён разглядаў твор як структуру: зь якіх музычных элемэнтаў ён складаецца... Ён мог любы твор пачаць зь любой ноты, зь любога такту. Авалаўся бас-гітарай. Стварыў яшчэ ў мэдвуচэльні гурт. Перад самай пасадкай сабраў іншую каманду музыкаў — «Centzon Totochtin». Як распавяла мне сяброўка Дзімы Надзея, хлопцы гralі ў стылі «Progressive Metal», гэта спалучэнне металу з клясыкай, вельмі складаная музыка, неагрэсіўная і мілагучная.

Дзіма хацеў вучыцца аранжыроўцы. Але паступіў у Інстытут сучасных вedaў на факультэт мастацтваў.

Вывучаў выканану ўчыба. Хацеў знайсці працу, каб самому аплачваць вучобу. Яму няёмка было, каб я плаціла за вучобу.

Палітыкай Зыміцер не займаўся, ніколі ня быў сябрам палітычных партый і рухаў. 19 снежня на Плошчы яго моцна зьблі. Атрымаў 10 сутак арышту. Пасьля вызвалення з ізалятару на Акрэсыціна быў затрыманы паўторна 12 студзеня толькі за тое, што адмовіўся ісці на допыт без афіцыйнай позвы. Супрацоўнікі міліцыі прыехалі да нас дадому і заяўлі: не зявіўся на іхні званок — значыць, вінаваты. Некалькі гадзінаў Дзіма чакаў съледчага ў съледчай управе на вуліцы Сапёраў, дачакаўся толькі пастановы пра статус падазраванага ў справе аб масавых беспарядках...

У Дзімы сур'ёзныя праблемы са здароўем. За кратамі абвастрылася хранічнае захворанье. Дзіма ня мог хадзіць. Паставілі дыягназ «вострая рэўматычная ліхаманка». Але меры стрыманья не зъмянілі — сына пакінулі за кратамі. Праўда, перавялі ў турэмны шпіタル, прызначылі антыбіётыкі. Цяпер Зыміцер можа самастойна рухацца. У зъняволеніі любая мэдычнае дапамога — гэта праблема. Вось, напрыклад, забалеў зуб. Там сказалі адразу, што выдаляць, і ўсё. Але яму зрабілі здымак, я яго паказала іншым стаматолягам, і тыя сказалі, што можна спакойна ставіць плёнбу. Вось яму там яе толькі пасьля гэтага і паставілі.

У шпіталі мне дазволілі зь ім спатканыне. Я казала яму, што мы два стрыжні і павінны трymацца, бо, калі адзін зломіцца, то і другому будзе цяжка.

Зыміцер ведае, што пра яго пішуць, падтрымліваюць, выказвае ў лістах усім падзяку...

*10 траўня 2011 (напярэдадні суду)*

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Апошнія слова ў судзе:

«Спачатку хацеў напісаць аб тым, што было, апраўдацца, а потым вырашыў: навошта? за што апраўдвацца? за два ўдары нагой? Таму хачу падзякаўаць тым, хто выказваў салідарнасць, хто прыходзіў да Чырвонага касцёла малітца, хто прыходзіў на суд. Хачу падзякаўаць маёй маці, якая так шмат для мяне зрабіла, маёй грамадзянскай жонцы. Хачу спадзявацца, што прыстаўка «грамадзянская» хутка зьнікне. Я цябе люблю. І хачу падзякаўаць майму адвакату. Усё».

#### Ліст з-за кратай:

«Знаходзіўся ў перапоўненай камэры, дзе было каля трыццаці чалавек. Пастаянныя скразьнякі. Прастудзіўся. Абвастрыліся ўсе захвораныні... Зъвяртаўся ў мэдычную частку, але лекары не прыходзілі. І вось 18 лютага ня змог устаць з ложка з-за моцных боляў у суставах. Нават да прыбіральні не сьлі на руках. Стаяў прасіць, каб аказалі дапамогу. Але ніхто не адгукнуўся. І калі ўжо ўсе 30 чалавек началі грукаць у дзіверы, далі дыфлафенак, і тады змог сам прыйсьці да адваката. Потым усё ж перавялі ў лякарню».

#### Пасьля вызвалення:

«Тое, што ў мяне ўзынклі ўскладнені ў турме, было выкліканы якраз умовамі ўтрыманья ў СІЗА. Потым мне палепшылі ўмовы, і стала лепей.

## Сяргей Вазьняк

Зняволены 20 сіння 2010 г. —  
вызвалены 29 студзеня 2011 г.



Нарадзіўся 14 красавіка 1962 г. у Каастышаве Жытомірскай вобласці. Скончыў Свярдлоўскую вайсковую вучэльню. Галоўны рэдактар газеты «Товарищ», сябра праўлення ГА БАЖ. Быў адным з арганізатораў стварэння Партыі камуністай беларускай (ПКБ), у 2009 г. перайменаванай у Беларускую партыю аб'яднаных левых «Справядлівы съвет». Член бюро ЦК гэтай партыі. Рэзведзены, мае сына і дачку.

У часе прэзыдэнцкіх выбараў 2010 г. працаваў у штабе кандыдата Ўладзімера Някляева. Пасля акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў быў арыштаваны 20 сіння 2010 г. ва ўласнай кватэры і зымешчаны ў СІЗА КДБ. Ад 29 студзеня 2011 г. мера стрымання зьмененая на падпіску аб нявывездзе. Абвінавачаны ў арганізацыі і ўдзеле ў масавых беспарадках, пазней — у падрыхтоўцы

групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадzkі прадак, альбо удзеле у іх.

20 траўня 2011 г. судзьдзя Фрунзэнскага суду Менску Жана Жукоўская асудзіла Вазьняка на 2 гады пазбаўлення волі ўмоўна. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» признала яго вязнем сумлення.

### Партрэт на фоне кратады

Аляксей Елісеев, намеснік старшыні партыі  
«Справядлівы съвет»

**На судзе ён будзе тримацца,  
як заўёды, па-афіцэрску**

З дзяцінства Сяргей марыў быць афіцэрам. Ахайнасць, выпраўка, дысцыпліна, адказнасць, вернасць абавязку і прысязе — гэтыя зынешнія і ўнутраныя аtryбуты афіцэрскага жыцця арганічна ўласцівыя яму.

Скончыўшы сярэднюю школу, Сяргей паступіў на танкавы факультэт Свярдлоўскай вучэльні, якую скончыў з адзнакай. Афіцэрскую службу пачынаў у групе савецкіх войскаў у Нямеччыне. Зрабіў бліскучую вайсковую кар'еру. Быў зампалітам роты, сакратаром камітэта камсамолу, памочнікам начальніка палітаддзелу.

У 1989 годзе пераведзены службы ў Бабруйск, у палітаддзел 5-й гвардзейскай танкавай арміі. З гэтага часу яго жыццё звязанае з Беларусью. У канцы 1990 году ён быў прызначаны старэйшым інструктарам аддзелу камсамольскай работы Палітуправрэзлення Беларускай вайсковай акругі. Перехад жыць у Менск. У 1992-1997 гадах быў першым сакратаром ЦК ЛКСМБ.

У гэты самы перыяд пачаў асвойваць новую професію — журналістыку. Працаваў карэспандэнтам

газеты Міністэрства абароны «Во славу Родины». Ужо праз паўгода, ня маючы журналісцкай адукцыі, быў прызначаны рэдактарам аддзелу і членам рэдкалегіі гэтай газеты. Атрымаў вайсковае званьне «маёр».

У 1993 годзе ў сілу ўступіў закон, які забараняе вайскоўцам сяброўства ў палітычных партыях. А Сяргей у той час ужо актыўна працаў на толькі ў ЛКСМБ, але і ў Партыі камуністаў беларускай. Даўялося выбіраць паміж афіцэрскімі пагонамі і партыйнымі білетам. Вазьняк звольніўся з войска, не даслужыўшы два гады да льготнай пенсіі, толькі каб не выходзіць з партыі.

Цяпер Сяргея Вазьняка ведаюць у Беларусі як актыўіста дэмакратычнага руху. На выбарах 2006 году ён узначальваў прэсавую службу адзінага кандыдата ў прэзыдэнты ад апазыцыі Аляксандра Мілінкевіча. У 2010 годзе стаў адным з ініцыятараў і кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду!» і даверанай асобай кандыдата ў прэзыдэнты Ўладзімера Някляева.

Мы ведаем, што і на судзе ён будзе трymацца так, як трymаецца ўсё сваё жыцьцё — па-афіцэрску.

4 траўня 2011 (напярэдадні суду)

### Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Пасцяя вызваленяня з турмы КДБ:

«Ізалація была ня толькі фізычнай. Ізалація была і інфармацыйная, бо за 41 дзень, што я знаходзіўся ў камэры — на другі дзень быў выключаны тэлевізор, — я не атрымаў ніводнага ліста, хоць вось цяпер я трэці дзень на свабодзе і ведаю, што дзясяткі людзей пісалі мне лісты і паштоўкі — сябры, родныя,

знаёмыя — нічога гэтага я не атрымліваў. Фізычныя нягоды там было неяк лягчэй пераносіць, а вось маральныя, звязаныя з поўнай невядомасцю — што адбываецца ў краіне, што з тваімі блізкімі, роднымі, як здароўе бацькоў, якія ў мяне жывуць у Рэсеi, што з сынам, дачкой — усё гэта моцна прыгнятала».

#### Напярэдадні суду:

«Сваім блізкім я скажу тое, што казаў ім і раней. Я скажу, што, заклікаючы людзей на Плошчу на несанкцыянаваны мітынг, я разумеў, што гэта парушэнне заканадаўства, я ў гэтым прызнаюся, але я за гэта не раскайваюся, таму што я лічу, што ва ўмовах недэмакратычных выбараў заклік да людзей прыйсьці на Плошчу — гэта было слушнае рагшэнне».

#### Апошнія слова ў судзе:

«Ёсьць тры дні, калі я надзяваю ўзнагароды — 23 лютага, 9 траўня і 3 ліпеня — і ўскладаю кветкі да вечнага агню на плошчы Перамогі. Гэта ўзнагароды не баявыя, яны за бездакорную службу ў шэрагах узброенных сілаў СССР. Тым ня менш я імі ганаруся. І сёньня ўпершыню за ўсё жыцьцё мne даводзіцца выступаць з апошнім словам у якасці абвінавачанага.

Падчас выбарчай кампаніі былі шматлікія парушэнні. Пра што съведчаць высновы АБСЭ. Выбары, на маю думку, былі недэмакратычнымі. Адзін толькі факт, што спэцслужбы праслушоўвалі кандыдатаў у прэзыдэнты, съведчыць пра недэмакратычнасць выбараў...

Па сутнасці выстаўленага мне абвінавачаньня. Паводле артыкулу 342 прызнаю сваю віну часткова. На сустрэчах з выбарцамі запрашаў грамадзянай толькі на мірны мітынг. Ні да якага шэсцяця па праспэкце не заклікаў».

## Ільля Васілевіч

Зъняволены 19 сьнежня 2010 г. —  
вызвалены 13 жніўня 2011 г.



Нарадзіўся 6 жніўня 1991 г. у Баранавічах. Вучыўся ў Баранавіцкай гімназіі. Пасля дзясятак клясы паступіў у Менскі політэхнічны каледж. Выдатна вучыўся, быў старшам группы. Нежанаты.

За ўдзел у акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў 19 сьнежня 2010 г. адседзеў 10 сутак арышту. 5 студзеня 2011 г. быў запрошаны ў адміністрацыю політэхнічнага каледжу, там яго арыштавалі супрацоўнікі КДБ. Абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых беспарадках.

13 траўня судзьдзя Партызанскага суду Менску Натальля Чацвярткова асуздзіла Васілевіча на 3 гады зъняволенія ў калёніі ўзмоцненага рэжыму. Адбываў пакараньне ў Магілёўскай калёніі № 19.

## Партрэт на фоне краташы

Вольга Бандаронак, стрыечная сястра

Гэта першыя выбары ў жыцьці Ільлі...

Ільлю я ведаю з самага нараджэння. У дзяцінстве мы кожнае лета праводзілі ўтраіх: Ільля, яго родная сястра Алёнка і я. Я была за старэйшую сястру. Мы выдатна ладзілі паміж сабой.

У дзяцінстве бацькі чыталі брату кнігу «Пра Ільлю Мурамца», і ягоныя вочы зіхацелі: «Я таксама буду такі ж моцны і справядлівы!».

Ільля вельмі любіць чытаць, што зусім нетыпова для цяперашняй моладзі. Гэта ў яго ад бабулі Зінаіды Піліпаўны, якая казала: «У мяне ўсе ўнукі таленавітыя». Мы і ў ізалятар перадаем яму шмат кніг, але чамусьці ня ўсё прымаюць. На ангельскай мове кніг зусім не бяруць — кажуць, забаронена. Апошнім разам у маці нават Валянціна Распушціна не ўзялі. Выпісалі Ільлю шмат часопісаў у ізалятар, але ня ведаю, ші даходзяць яны.

Атрымліваєм з-за краташы лісты вельмі цікавыя. Яго мама, Тамара Анатолеўна, мяркуе, што ён піша кнігу, усё просіць агульныя сышткі. У яго філязофскі склад розуму. Такі чысты гуманітар, хоць вучыўся ў каледжы на тэхніка-электрыка. Захапляецца скутэрамі, матацыкламі, сам зьбірае-разъбірае тэхніку.

Ільля добра сьпівае, грае на гітары, на саксафоне, на флейце, на бубнах — ягоны бацька музыкант, гэта ў яго спадчыннае. Займаўся спортам, у дзяцінстве авалодаў самба.

19 сьнежня Ільля быў на Плошчы. Мне зь ім удалося паразмайляць увечары 19-га. Ён быў узрушены, усхваліваны — гэта першыя выбары ў ягоным жыцьці. Верыў у перамены. Адседзеў 10 сутак арышту за ўдзел у акцыі пратэсту. У жодзінскім ізалятары

перанёс вельмі моцны стрэс. Хлопцы, якія сядзелі разам, дапамагалі яму як самаму малодшаму. Калі мы сустрэліся 30 сінежня, пасьля адседкі, Ільля быў вельмі разгублены, дрэнна сябе адчуваў. Але пачуцьцё адказнасці перамагло: «Трэба быць на занятках, у мяне лябараторныя работы».

Там яго адразу ж выклікаў дырэктар каледжу і запатрабаваў, каб Ільля напісаў пакаяльную тлумачальную, што на Плошчы апынуўся выпадкова, інакш яго адлічаць. Ільля жалю ня выказаў і заяўвіў, што прабачэння прасіць не зьбіраецца, бо ня лічыць сябе вінаватым і каяцца яму няма ў чым. 5 студзеня яго ветліва запрасілі зайсьці ў адміністрацыю каледжу для падпісаньня нейкіх папер. Але там яго ўжо чакалі супрацоўнікі КДБ: паведамлі, што ён падазраваны ў крымінальнай справе. Зъмясьцілі спачатку ў ізалятар на Акрэсыціна, а потым перавялі ў СІЗА на Валадарскага.

Вельмі перажываў, калі 22 студзеня памерла бабуля, а яго не пусцілі на пахаваньне. Бабулю ён вельмі любіў. Перажывае і за свайго сябра Фёдара Мірзаянава, студэнта Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту, які таксама чакае суду...

26 красавіка 2011 (напярэдадні суду)

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Апошнія слова ў судзе:

«Я не далучаўся да хуліганскага натоўпу. Я далаучыўся да беларускіх выбарнікаў. Рэальнага супраціву ўладам не было. Не рабіў я ніякіх дзеяньняў, каб пранікнуць у Дом ураду. Нічога не зьнішчаў. Я толькі зьбіў аскепак шкла. Я ня ўзломваў дзвіверы. Не было такога, што натоўп пераўтварыўся ў адзіную разбу-

ральную сілу, як пішацца ў абвінавачаныні. Многім зразумелая прычына завядзення гэтай справы, адсутнасць складу злачынства і абсурднасць таго, што на Плошчы нібыта былі нейкія рэчы, якія можна было выкарыстоўваць для супраціву. Прашу суд быць аб'ектыўным і непрадузятым і вынесці справядлівы вырак».

#### Пасьля вызвалення:

«Яны ад мяне не дамагліся пісаць прашэньне аб памілаваныні, прапаноўвалі напісаць кшталту: «прашу разгледзець пытанье аб мaim вызваленіні згодна з заканадаўствам». І казалі, што, маўляў, тут няма ніякай зьдзелкі з сумленнем. Я адказваў, што гэта вырашаць мне і ні з якімі прашэннямі да Лукашэнкі я не зьбіраюся звязратацца... Турма не спужала. Жахнуўся ад прававога бязьмежжа. Яшчэ ў карантыне ўсе біркі, на якіх было напісана маё прозвішча, чамусьці пазначылі чырвоным маркерам. Я спытаў у аднаго афіцэра, чаму так? Той сказаў, што, мабыць, я выказваўся супраць дзейнага кіраўніцтва ў краіне? Я пацвердзіў гэта. «Ну вось вам і адказ». Такім самым маркерам пазначаныя біркі і ў Вуса і Федаркевіча».

«Я не зьбіраюся заставацца ў Беларусі і ад'edu на вучобу за мяжу. Я глыбока зьняважаны парушэннем законаў і правоў чалавека ў Беларусі. Я не адчуваю ў гэтых умовах сябе вольным і ў бяспечы. У любы момант на любога чалавека могуць сфальшаваць справу і пасадзіць у турму. У калёніях такіх людзей шмат, менавіта таму не зьбіраюся заставацца ў Беларусі. Я вярнуся ў Беларусь, калі ў краіне зьменіца палітычны рэжым».

## Арцём Грыбкоў

Зняволены 19 сінёўня 2010 г. —  
вызвалены 13 жніўня 2011 г.



Нарадзіўся 6 студзеня 1989 г. у Карэлічах. Вучыўся ў Менскім каледжы лёгкай прамысловасці, мастацкай вучэльні ў Міры. У 2008 г. закончыў вучэльню будаўнікое ў Карэлічах. У палітычных партыях і рухах ня ўдзельнічаў. Працаваў на розных працах на рабочых спэцыяльнасцях. На момант зняволення працаваў у гандлёвым цэнтры «Гіпа» грузчыкам і прасаўшчыком гідраўлічнага прэсу. Нежанаты.

Быў затрыманы 19 сінёўня 2010 г. на плошчы Незалежнасці пасля акцыі пратэсту супраць фальсыфікацыі вынікаў выбараў. У СІЗА ў Жодзіне адбыў 10 сутак. 12 студзеня зь месца працы Грыбкова забралі ў СІЗА на Валадарскага. Потым вызвалілі і затрымалі другі раз, трымалі ў СІЗА КДБ. Абвінавацілі ва ўдзеле ў масавых беспарядках.

26 траўня 2011 г. судзьдзя Ленінскага суду Менску Людміла Грачова асудзіла Грыбкова на 4 гады пазбаўлення волі з прымусовым лячэннем ад алькагалізму. Адбываў пакаранье ў Бабруйскай калёні № 2.

### Партрэт на фоне кратады Святланы Юронак, сяброўка

#### Арцём трymаецца і нават у кайданках съмяеца

Я знаёмая з Арцёмам нядаўна, зь верасьня 2010 году. Яму падабаецца цяжкі рок, любіць граць на гітары. Піша вершы, шмат чытае. Ходзіць на канцэрты.

Мы пазнаёмліся зь ім на працы. Арцём — вельмі добры чалавек, ніколі не адмаўляў у дапамозе ў любой цяжкой ситуацыі — я ў гэтым асабіста пераканалася. Ён хутка ўліўся ў калектыв. Адразу ўсе сказалі: які добры хлопчык да нас прыйшоў, працавіты.

З працы ў зняволеніне яму і ліст пісалі калектыўна, збираліся разам. І збиралі перадачу, прывозілі ў СІЗА. Яго ўсе вельмі любяць.

19 сінёўня ён, як заўсёды, сустрэў мяне паслья працы. І кажа: можа, пойдзем сёньня пагуляем? Але я сказала, што крыху стамілася, давай іншым разам. Казала, пойдзем разам дахаты, усё будзе добра. Ён пайшоў адзін. Потым праз паўтары гадзіны мне патэлефанаваў. Кажа: усё, Света, мяне ўжо забралі. У мяне ад гэтага настрой быў жахлівы. Яго павезлі ў Жодзіна, дзе ён адбыў 10 сутак. А потым 12 студзеня зь месца працы яго забралі, вялі проста ў кайданках і павезлі ў СІЗА на Валадарскага. Я яму пасылала заказныя лісты. Калі яго затрымалі другі раз, спачатку яго трымалі ў СІЗА КДБ. Я ездзіла перадаць перадачу, але не прынялі.

Я БТ не гляджу, бо гэта суцэльная хлусьня.

Цяпер хаджу штодня на судовы працэс, калі вольная ад працы. Арцём трymаецца і нават у кайданках съмьецца, і гэта радуе. Хаця я адчуваю, яму вельмі дрэнна. А суд — гэта вялікі цырк, як так можна?!

Атрымлівала лісты зь СІЗА ад Арцёма. Ён прызылаў мне вершы пра кахранье, пра пачуцьці. Пісаў, што ў яго шмат напісана пра нашу краіну, пра становішча ў цэлым, пра міліцыю. Але ён ня можа іх мне даслаць, бо, кажа, яшчэ які-небудзь артыкул яму за гэта прышыоць. Вось верш, які я атрымала ад Арцёма. Ён для мяне вельмі дарагі:

*Малыш, какие наши годы!*

*У нас еще все впереди.*

*Всё это временно: невзгоды,*

*Туман, печали и дожди...*

18 траўня 2011 (падчас суду)

## Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

### Апошнія слова ў судзе:

«Я не прычыніў нікому шкоды, нікога ня ўдарыў, але хачу папрасіць прабачэння ў сваякоў і знаёмых. Выбачайце, калі што ня так. Прашу пррабачэння ў кандыдатаў, што, магчыма, сваім дзеяньнемі падвёў іх пад гэты нічым не аргументаваны артыкул. Высокі суд! Страх праходзіць за некалькі хвілін, а пачуцьцё віны застаецца на ўсё жыцьцё. Перад вынясеньнем прысуду падумайце аб гэтым».

### Пасыля вызвалення:

«Да мяне ставіліся нядрэнна. Увогуле да нас ставіліся як да палітычных. Такі паказнік: усе былі вельмі рады, што нас адпраўляюць дамоў. Да Лукашэнкі і ўвогуле да ўлады ставяцца адназначна

— няма пра што і казаць. Эканамічную ситуацыю ацэньваюць праз свае праблемы: кошты ў атаварцы падняліся ўдвая, адсюль і стаўленыне. Вельмі незадаволеныя і хвалююцца, што будзе яшчэ горш...

Што тут зробіш — ім пад руку папалася інфармацыя, што я калісьці быў заўважаны з келіхам піва ды чаго мацнейшага, і яны пачалі гэта падкрэсліваць. Канечне, адзін беспрацоўны, адзін алькаголік, адзін невядома хто, адзін звольнены з шэрлагу міліцыі — вось вам і калектывуны партрэт чалавека, які нешта разумее і гатовы змагацца за свае погляды».

«Я сачыў за тымі грамадzkімі і палітычнымі падзеямі, якія адбываюцца ў краіне, але ні ў якіх палітычных структурах ня ўдзельнічаў. На Плошчу прыйшоў таму, што хацеў туды прыйсьці. І гэтым хацеў сказаць, што разумею, што ў нашай краіне ня так усё добра, як паказвае тэлебачаныне. Лічыў і лічу, што ў нас вельмі шмат годных людзей, і чаму б мне было і не пабыць у адной кампаніі з прыстойнымі людзьмі.

Самая цяжкая для мяне была хвіліна, калі я ўсё ж падпісаў гэту просьбу аб памілаваныні. Нешта ў мяне нібыта абарвалася ўнутры ў той момант. І дагэтуль цяжка. Я не падпісваў ніякіх папераў пра тое, што буду супрацоўніцаць з адміністрацыяй турмы, што я гатовы стаць на шлях выпраўлення — я нічога не падпісваў, а тут узяў — і падпісаў. Гэтак захацелася выйсьці хуценька, што ўзяў ды падпісаў. Шкадаваў пра гэта ды цяпер шкадую. Канечне, я ведаю, што шмат каму зрабіў гэтым прыемна — матулі, дзяўчыне сваёй, але так, як раней, на душы ўжо ніколі ня будзе. Канечне, ні ў чым сябе вінаватым я не лічыў і не лічу і ня ведаю, за што я павінен вінаваціца.

## Дзьмітры Даронін

Затрыманы 19 сіння 2010 г. —  
вызвалены 1 верасьня 2011 г.



Нарадзіўся 19 красавіка 1982 г. у Менску. Пасъля заканчэння школы паступіў у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі. Навучанье пакінуў. Служыў у войску, закончыў ПТВ № 8, працеваў будаўніком, рабочым на Падшыпнікам заводзе, на момант арышту — сълесарам на МАЗе. У палітычных партыях ці рухах ня ўдзельнічаў. Рос у шматдзетной сям'і, у якой восьмёра дзяцей. Нежанаты.

Пасъля акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў 19 сіння 2010 г. затрыманы на трох гадзін і адпушчаны. Арыштаваны 14 сакавіка 2011 г. на працы. Абвіавачаны ва ўзделе ў масавых беспарадках.

12 траўня 2011 г. судзьдзя Маскоўскага суду Менску Алена Шылько асудзіла Дароніна на 3,5 гады зняволенія ў калёніі агульнага рэжыму. Адбываў пакаранье ў віцебскай калёніі «Віцьба-3».

## Партрэт на фоне кратады

Галіна Дароніна, маці

### Мы ў шматдзетной сям'і прывыклі дзяліцца з усім

У нас вялікая дружная сям'я — восьмёра дзяцей. У старэйшых ужо свае сем'і — ёсьць яшчэ троє ўнукаў. Чацьвёрта — непаўнолетнія, вучачца ў школе. Дзьмітры — другое дзіця ў сям'і. А на старэйшых заўсёды ляжала адказнасць за малодшых. Яны разам з самай першай дачкой Сняжанай вельмі дапамагалі нам гадаваць малых. У Сняжаны цяпер свая сям'я, а Дзіма дагэтуль жыве з намі. У мяне зь ім ніколі не было ніякіх праблем — спакойны, ураўнаважаны, вельмі адказны хлопец. У дзяцінстве чым толькі не захапляўся — і футболам, і плаваньнем. Пасъля школы вывучыўся на сълесара. Адслужыў у войску. Пасъля заканчэння прафтэхвучэльні працеваў разам са мной на маторным заводзе. Але паўгода таму перайшоў на аўтазавод — там заробак вышэйшы.

Бацька ў нас — інвалід першай групы па зроку, працуе ў таварыстве съляпых, заробак у яго невялікі. Я як шматдзетная маці ў 50 гадоў пайшла на пэнсію, але працягваю працеваць на маторным заводзе ля станка ў дзіве зъмены, бо дзетак трэба паднімаць. Дзіма вельмі дапамагае нам матэрыяльна, ягоны заробак ідзе ў вялікую сям'ю. Летась атрымалі новую кватэру. Старэйшыя дзеци, у якіх свае сем'і, засталіся ў старой. Мэблю ў новую кватэру мы набылі ў крэдыт, Дзіма яго выплачваў. Набыў кампутар для малодшых дзяцей.

Па натурэ ён дамасед. Пасъля працы і ў выходныя ўсё сядзіць за кампютарам. Палітыкай не цікавіўся. 19 сіння разам з двумя сябрамі быў у цэнтры, у раёне вакзалу. Сябры недзе згубіліся, калі пайшлі па піва, а Дзіма разам з натоўпам апінуўся на Плошчы.

Яго 19-га затрымлівалі, трох гадзіны пратрымалі ў пастарунку і ўначы адпусьцілі. Ён надалей працаваў на заводзе, усё быццам бы съціхла. А 14 сакавіка да яго прыйшлі на працу і забралі — маўляў, «вылічылі» па відэаздымы. Спачатку мяне суцяшалі — праз трох сутак выпусьціць. Але ня выпусьцілі. Дахаты прыйшлі зь ператрусам, забралі чамусыці Дзіміну шапку і вінчэстэр. Я на просьбу адваката ўзяла харктарыстыкі і з маторнага заводу, дзе ён раней працаваў, і з МАЗу. Калі чытала — прасльязілася. Вельмі добра калегі і начальства пра яго напісалі.

У Дзімы вельмі шмат сяброў. Неяк звычайна людзі сябруюць з адным-двумя чалавекамі. А ў яго сябры армейскія, сябры з вучэльні — чалавек восем.

Цяпер яны вельмі дапамагаюць нашай сям'і, падтрымліваюць і маральна, і матэрыяльна. Перадачы Дзіму наслі на «Валадарку». Калі мы атрымалі новую кватэрну — арганізавалі пераезд, дапамаглі, самі ўсю мэблю сабралі. Заўсёды дапамагаюць і на лецішчы — і зямлю ўскапаць, і дроў насячы. Вось і зараз ужо пыталіся, калі мы паедзем гарод саджаць, каб замест Дзімы папрацаць.

Цяпер Дзіма піша бадзёрыя лісты, што ўсё ў яго ў парадку, пачуваеца добра. Але я ж ведаю, што ён ніколі ня будзе скардзіцца, будзе мужна трymацца — такі ў яго харктар.

19 красавіка ў Дзімы быў дзень нараджэння. Аднесла яму вялікую перадачу, а больш за 30 кіляграмаў у месяц не прымяюць. Але ж у камэры разам зь ім сядзяць хлопцы, якім нічога не перадаюць. Босвяты — ужо мінуў Вялікдзень, наперадзе майскія святы, я вельмі перажываю за ўсіх. Калі б напісаў прозьвішчы, каму не перадаюць, аднесла б яшчэ — мы ў шматдзетнай сям'і прывыклі дзяліцца з усімі...

5 траўня 2011 (напярэдадні суду)

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Пасыяя вызваленяня:

«Напісаў прашэнне пра памілаванье. Лічу, што папера сьцерпіць. Лічу, што сваю справу я зрабіў, што трэба было. Час крэдытаў. Мы з самага пачатку былі як заклад для дзяржавы, каб атрымаць крэдыты ад МВФ і яшчэ каго-небудзь. Гэта казалі мне і насыхлы, і пракурор, што мы заклад для дзяржавы.

Адміністрацыя добра да нас, палітычных ставілася, а іншыя вязні ганарыліся намі. Я лічу, што гэта загартоўка для нас была, як другое войска».

«На Плошчу я меркаваў ісьці ад пачатку. Мне было неабыякава тое, што адбываецца ў краіне, і мне хацелася пераменаў да лепшага. Вінаватым сябе не лічыў і не лічу, пра што заявіў і падчас суду. За гэта і атрымаў 3,5 гады калёніі. Увогуле ўсе гэтыя суды ўзгадваю як найграныя «канцэрты». З асуджанымі і адміністрацыяй у мяне былі спакойныя адносіны — да мяне ставіліся, як і да іншых людзей, без якой-небудзь розніцы. Адначасна настойліва прапаноўвалі пісаць просьбу аб памілаванні, маўляў, з вас артыкул будзе зъняты, зможаце паехаць адпачываць і гэтак далей — такі вось прыгожы расклад падавалі. А ў выніку — я напісаў — а сам пяць год застаюся пад наглядам. Гэта азначае, што міліцыя сочыць, ці не хуліганю я, ці не выпіваю і гэтак далей — цягам месяца ў кожную хвіліну могуць прыяжджаць і праўяраць мае паводзіны. Усё тое, што адбылося ў мяне, цалкам зънішчыла толькі адно — давер да дзяржавы. А ўзмацніла і памножыла — прагу да пераменаў і да свабоды. Цяпер я ўжо нічога не баюся».

## Зыміцер Дашкевіч

Зъняволены 18 сьнежня 2010 г.—  
дагэтуль за кратамі



Нарадзіўся 20 ліпеня 1981 г. у вёсцы Кушнеры Івацэвіцкага раёну Берасцейскай вобласці. У 2001 г. дачучыўся да Маладога Фронту. Увесень 2001 г. браў удзел у вахце памяці ва ўрочышчы Курапаты ў часе будаўніцтва кальцавой дарогі. Скончыў завочнае аддзяленне факультetu славістykі Віленскага пэдагагічнага ўніверсytetu. Нежанаты. Нявеста — намесніца старшыні Маладога Фронту Наста Палажанка.

Актыўны ўдзельнік і організатор шматлікіх масавых акцыяў і мерапрыемстваў дэмакратычных сілаў Беларусі. Ад 2004 г. — лідэр Маладога Фронту. У 2005—2006 г. — удзельнік перадвыбарчай кампаніі Аляксандра Мілінкевіча. У сакавіку 2006 г. — адзін з лідэраў намётавага мясцечка на Кастрычніцкай плошчы ў Менску.

Неаднаразова прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці, быў пакараны арыштамі й штрафамі. 15 верасня

2006 г. Зыміцер Дашкевіч быў арыштаваны і абвінавачаны ў дзеяньніцу ад імя незарэгістраванай арганізацыі. 1 лістапада 2006 г. асуджаны да паўтара года зъняволення. 22 студзеня 2008 г. Вярхоўны суд перагледзеў справу Дашкевіча і зъмяніў тэрмін яго пакараньня на адзін год зъняволення. За кратамі Зыміцер знаходзіўся год і чатыры месяцы. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала яго вязнем сумлення.

24 сакавіка 2011 г. судзьдзя Маскоўскага суду Менску Алена Шылько асудзіла Дашкевіча на 2 гады зъняволення нібыта за хуліганства. Суд прызнаў, што 18 сьнежня 2010 г. Зыміцер Дашкевіч і актыўіст Маладога Фронту Эдуард Лобаў зьбілі ў Менску мінакоў. Даشкевіч і Лобаў сваёй віны не прызналі і заяўлі, што гэта была правакацыя спэцслужбаў напярэдадні прэзыдэнцкіх выбараў. Дашкевіч адбываў пакаранье ў Горацкай калёні № 9, потым ў Глыбоцкай калёні №13.

### Партрэт на фоне кратату

*Наста Палажанка, намесніца старшыні  
Маладога Фронту*

### Зыміцер, хутчэй вяртайся да нас!

Зыміцер Дашкевіч пабачыў съвет нашай Бацькаўшчыны з краяўдаў беларускага Палесься, хаця дагэтуль бацькі жылі ў Магаданскім краі, і менавіта там цяжарная Вольга Дашкевіч магла нарадзіць свайго сына. Але Госпад вёў Зымітра на іншую зямлю — і на Гомельшчыне, у Ельскім раёне, у вёсцы Багуцічы 20 ліпеня 1981 году ён і з'явіўся на съвет. Вячаслаў Дашкевіч, бацька Зымітра, чалавек упарты ды прынцыповы, быў патрыётам сваёй малой Радзімы і хацеў, каб сын ягоны меў месца нараджэнья ў яго ўлюблёным Івацэвіцкім раёне, дзе юрыдычна Зымітра й прапісаў.

Немаўляткам Зыміцер пабачыў родны беларускі край, а пасля бацькі-журналісты зноў зъехалі на Магданшчыну. Праўда, застацца там і працягваць сваё жыццё Госпад Зымітру не дазволіў. І як вынік, 1986 год — Старыя Дарогі, Меншчына, дзе юнак прабыў аж да 1999 году.

Мала хто ведае, што Зыміцер з настаўлення таты паступіў у Гарадзенскі сельскагаспадарчы інстытут, дзе здолеў адучыцца ўсяго адзін сэмэстар. Сышоў — не ягонае. Бацька да цяперашняга часу са шкадаваньнем кажа пра гэты ўчынак: «Не захацеў дармавое калгаснае мяса есьці».

Так, ён не захацеў. Ёсьць маладафронтайская легенда пра тое, што Зыміцер у 2000 годзе прыйшоў на іспыт у БДУ у белай саколцы з выяваю Пагоні, паступаць хацеў на журфак. Не ўзялі.

Тады Зыміцер у 2002 годзе паступіў у Віленскі педагагічны ўніверсітэт, вучыўся на спэцыяльнасці «Беларуская філялётгія», цяпер мае дыплём філёляг і настаўніка беларускай мовы.

Цікава, што Зыміцер не любіў беларускую мову ў дзяцінстве (хоць бацька па-беларуску размаўляў), лічыў, што калгасная яна. Але ў 1995 годзе, калі Лукашэнка зъяніў на фальсифікованым рэфэрэндуме съцяг, герб і мову, Зыміцер уразумеў, што адбываецца ганебнае адрачэнне ад сваёй гісторыі й спадчыны. І тады загаварыў. І як хораша ж загаварыў, звязаўчы свой далейшы лёс з

найдаражэйшым скарбам беларускага народу — з моваю. І цяпер часам, калі хоча прысароміць маладафронтайцаў за расейскую гаворку, кажа: я гэтак жа па-расейску гаварыў.

Так і пачаўся шлях Зымітра ў Малады Фронт.

Калі я ў ягонага бацькі пытаюся, які быў Дашкевіч-малодшы, калі быў яшчэ ў Старых Дарогах,

бацька ўдумліва й няспешна кажа, што такі, які ён быў, і такі, якім ён стаў — гэта неба і зямля. Два розныя чалавекі.

Жыццё закруцілася. Зыміцер быў гарачым маладым чалавекам, балюча ўспрымаў усё тое, што адбывалася навокал. Ён рашуча выходзіў на ўсе акцыі пратэсту і мерапрыемствы дэмакратычных сілаў, падстаўляючы сябе пад збіцьцё і адміністрацыйны перасылед. Яшчэ юнаком Зыміцер больш як паўгода агульнага часу правёў на акрэсьцінскіх дошках. І што з таго? Захаваныне ўласнае годнасці, палітычны рост і ўзвышэнне сваіх перакананьняў — адзін бок мэдаля; непаразуменіні з бацькамі, нажытыя навечна праблемы са сьпінаю — другі бок мэдаля. Юнак забіралі на хуткай дапамозе з моцным болем у сьпіне, які зредку сустракаецца ў мужчынаў пасля гадоў 40-50-ці. І што прычынай? Бэтонныя сцены.

Юнак узрастаяў і з вулічнага барацьбіта ператвараўся ў сталага палітычнага лідэра. І мы былі ўздзічныя яму, кожны з нас захапляўся ім па-свойму, парознаму. Юнакі часта стоячы віталі яго падчас выступаў на кангрэсах, форумах, канфэрэнцыях, тады, калі Зыміцер рабіў асабліва рэзкія заявы накшталт таго, што Малады Фронт падтрымае ўсіх, апрач камуністаў у 2006 годзе. Яшчэ з маладосці Зыміцер разумеў і адстойваў ідэю, што пабудаваць краіну можна толькі на Божым падмурку. І трymаўся сваіх прынцыпаў, нягледзячы на цкаваныні паплечнікаў з дэмакратычнага руху; ведаў, што маладафронтайцы — за яго.

Цяпер Зыміцер за кратамі з пэрспектываю застацца там на 10 гадоў... Съмешна паверыць у выдумку ўлады, што за дзень да такой значнай падзеі, як Плошча-2010, Зыміцер зъбіў людзей на вуліцы. Відаць, «чэкісты» спрабуюць згуляць на паралелях з сітуацыяй,

калі яшчэ 17-гадовым юнаком Зыміцер патрапіў у хлапечую бойку, за што меў умоўную судзімасць. Гэты непрыемны факт нават выйшаў на БТ у фільме «Кіднэпінг», але яшчэ больш дадаў папулярнасці Зымітру — людзі пабачылі, што ён не такі агалцелы «сэктант», якім яго выстаўляе дзяржаўная, а часам і недзяржаўная пропаганда.

Зыміцер, хутчэй вяртайся да нас! Мы ўсе вельмі-вельмі чакаем цябе на свабодзе: з насычанаю чорнаю гарбатаю бяз цукру і гарою чакаляду, як ты любіш...

*21 сакавіка 2011 (напярэдадні суду)*

### Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Апошнія слова ў судзе:

«Я ня буду даказваць, што я не хуліган. Ня буду звяртаць увагу на супяречнасці ў паказаннях пачярпелых. Але звярну ўвагу на тое, што даказвае, што мы апрыёры не маглі зьдзейсніць гэтае злачынства. Мы з Эдуардам даўно займаємся палітычнай дзейнасцю. І мы хацелі дажыць на волі да 19 сьнежня. І ня кідаліся б на людзей за дзень да «падпалу рыйхстагу».

Калі б мы ўтрох з фомкай напалі на двух сэксотаў, то яны б і сённяня не прыцягнулі ногі ў суд. Тым, хто дадзеным судзілішчам хоча спыніць нашу палітычную дзейнасць, скажу — не спадзяйцца. Цяпер вы мяркуеце, што вы ўсёмагутны і непадкантрольны. Калісьці так лічылі прыслужнікі Бакіева. Дойдзе час і да вас.

Вы — бедныя людзі, якія мусіць жыць у страху, калі скончыцца гэтая вашая ўсёмагутнасць. Дзень справядлівага суду набліжаецца».

#### Лісты з-за кратай:

«Жыўцом нас ніхто ня возьме :) «Хто са съязьмі сеяў, пажынацьме з радасцю» (Пс. 125:5).

«Да лепшага зъяніцца сітуацыя ў Горках не пажадала. Зусім наадварот. Сказаць, што зъянілася яна да горшага — не сказаць нічога... Прызначылі мне тамтэйшыя такую кабалу, зь якое, пэўна, я ўжо і ня выберуся... Неяк трэба ўсё перажыць, але як? Ня ведаю і сам... Яму было прасьцей — Ён ішоў на Галгофу палову дня... Калі дойдзе гэты мой допіс, буду я ўжо ў нейкім іншым месцы... Спаў за 2 сутак 1,5 гадзіны і еў 0,5 раза...».

## Андрэй Дзымітрыеў

Зняволены 19 сьнежня 2010 г.—  
вышаў на свабоду 3 студзеня 2011 г.



Нарадзіўся 12 траўня 1981 г. у Менску. Навучаўся на факультэце філязофіі ў Эўрапейскім гуманітарным універсytэце ў Менску, служыў у войску. Вучыцца ў ЭГУ ў Вільні на факультэце паліталёгіі. Рэзведзены, мае сына.

У 1999—2006 г. працаваў у палітычных кампаніях у Беларусі, Рэсеi, Украіне (у 2004 г. трэнэр і кансультант партыі «Рэгіёны Украіны», у 2003 г. кіраунік рэкламнай кампаніі ў Маскоўскай вобл. для расейскай партыі «Саюз правых сіл»).

Сябра АГП з 2001 г. У 2007—2010 г. быў міжнародным сакратаром АГП. У 2007 г. — выпускнік Усходнеэўрапейскай школы палітычных дасыледаваньняў. У 2005—2010 г. займаўся бізнесам у Беларусі і Украіне.

3 2010 г. — адзін з стваральнікаў і кіраунікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Кіраунік ініцыятыўнай групы і начальнік выбарчага штабу Ўладзімера Някляева на прэзыдэнцкіх выбарах 2010 г.

Быў затрыманы 19 сьнежня 2010 г. і зьмешчаны ў СІЗА КДБ. З студзеня 2011 г. вызвалены пад падпіску аб навывезьдзе. Абвінавачаны ў арганізацыі масавых непарадкаў, пазней абвінавачаны перафармуявалі на «арганізацыю дзеяньняў, якія груба парушаюць грамадзкі парадак, ці ўдзел у іх».

20 траўня 2011 г. судзьдзя Фрунзэнскага суду Менску Жана Жукоўская асудзіла Дзымітрыева на 2 гады пазбайнення волі ўмоўна з выпрабавальным тэрмінам 2 гады.

### Партрэт на фоне кратату

*Марына Бяляцкая, актыўістка кампаніі  
«Гавары праўду»*

#### «Мне цікава правяраць веды практикай»

Андрэй Дзымітрыеў — не навічок у беларускай палітыцы. Але як публічная постаць — безумоўна, новы для яе пэрсанаж. Нечакана гучна ён заявіў пра гэта год таму. Што прынцыпова — не асабістымі прэтэнзіямі з tryбуна ці ў фэйсбуку, а — тэхналёгіямі, якія забясьпечылі выніковасць дзеяньняў.

Размова пра кампанію «Гавары праўду». Андрэй апынуўся каля самай крыніцы ініцыятывы, якая стала вядомая не ў адной сталіцы, а ва ўсёй краіне, ня толькі палітычна ангажаванай публіцы, але і абыякавым да палітыкі людзям. Кампанія выклікала як цікавасць, павагу, падтрымку, так і падазронасць, пагарду, супрацьдзеяньне.

... Да палітыкі ён пачаў адаптавацца яшчэ падлеткам, у пераломныя 1990-я. Ён — з «очень рускай» сям'і, пры tym — вельмі інтэлігентнай: бацька, маці

і сын сядалі ўвечары разам, каб абмеркаваць ключавы ўрывак з кнігі. Найчасьцей — Пушкіна ці Чэхава.

І раптам — злом: Андрэй паступова стаў сцьвярджацца ў думцы, што, трymаючыся выключна за сваю — расейскую — культуру, ягоныя бацькі робяць нешта ня тое. Здараліся моманты, калі яму падавалася, што тым самым Пушкіным яны, расейскія людзі, воляй лёсу прыбітыя да Менску, прычыніюцца да русыфікацыі Беларусі! Але ж ён, у адрозненіне ад маці з бацькам, нарадзіўся менавіта тут, і Беларусь, а не Расея — ягоная радзіма!

Адначасова хлопец усьведамляў: з аднаго боку, бацька, высокапастаўлены вайсковец, аніяк ня мог быць «акупантам», а з другога — вось такім, як у іхнія сям'і, сакралізаваным стаўленнем да культуры Расеі і СССР падтрымліваецца систэма, якая нішчыць культуру беларускую.

Сын вайскоўца, Андрэй вызываўся ад школьнага вывучэння беларускай мовы. Аднак у 8-й клясе, на суперак волі сямейнага кола, засеў за падручнік і пачаў дэкламаваць сваякам ужо ня Пушкіна, а — Багдановіча. Сямейныя спрэчкі падштурхнулі да спасціжэння глыбіні беларускай паэзіі і прозы. Дагэтуль памятае ўласнае адкрыццё Максіма Гарэцкага: ён жа не саступае майстрам эўрапейскага роўню!

А вывучаючы гісторыю краіны, не аднойчы задаваўся пытаньнем: ну як жа так — на гэтай зямлі адбывалася столькі лёсавызначальнага, такія тут вялізныя магчымасці былі, але... Ці не занадта часта не ўдавалася рэалізаваць бліскучыя ідэі? Чаму? Што перашкаджала? Як тое выправіць?

У пошуках адказу пачаў хадзіць на сходкі «Моладзі БНФ». Там захапляла цікавая атмасфера, аднак адказаў на пытаньні неставала. Гэта ахалоджвала

палітычны імпэт. Да таго ж захваляваліся родныя: якраз тады бацька атрымаў новае прызначэнне — у Москву, адпаведна, перад сынам адкрываліся бліскучыя пэрспэктывы: выбар стаяў паміж славутым універсytэтам і Інстытутам міжнародных адносін... А юнак заўпарціўся, ды так, што ў сям'і паступова пагадзіліся з намерам сына застацца ў Менску, адно толькі выставіўшы патрабаваныя: аніякіх заняткаў палітыкай! Гэтае слова найперш асацыявалася ў іх зь небяспекай.

... А ў 20 гадоў Андрэю і без бацькоўскіх парадаў зрабілася не да палітыкі: нарадзіўся сын, і трэба было неяк карміць сям'ю. Адукацыю давялося спалучаць са спасціжэннем майстэрства выжывання.

Хоць апошніяе пры пэўных умовах магло лёгка стаць драгаплянавым, а прыярытэт, наадварот, застаўся б якраз за вучобай. Рэч у тым, што Андрэй заключыў з бацькамі дамову: ён мае права жыць як хоча, прымаць любыя рашэнні да той пары, пакуль сам зможа выжываць. А як дапамога ўсё ж спатрэбіцца — будзь ласкавы, прымі нашы правілы, узгадні свае пляны з нашымі поглядамі...

Нібыта лёгка і зручна было пайсьці на тое «ўзгадненіне», пагатоў яно, безумоўна, было б толькі на карысць сыну. Але той упарціўся. Бо свабода прымаць рашэнні была для Андрэя ўжо тады найважнейшая.

У выніку адслужыў у войску, затым няблага асвоіўся ў бізнэсе, самастойна стаў, як кажуць, на рэйкі.

І тут — у галаве нарадзілася новая палітычная парадыгма. Яна грунтавалася не на адным толькі нацыянальным падмурку, а найперш на прызнаныні грамадзянскіх правоў і свабод.

На альтэрнатыўных выбарах Чыгіра ў 1999 годзе

Дзымітрыеў адшліфоўваў новую ідэю. Адначасова ён зьбіраў подпісы за Міхаіла Мікалаевіча, вывучаў Канта з Шапэнгайэрам на філязофскім факультэце ЭГУ ды займаўся бізнэсам.

Падавалася, вось зараз, на стыку тысячагодзьдзяў, у яго з аднадумцамі зьявіўся сапраўдны шанец зъмяніць ситуацыю ў краіне — вунь жа як віруе жыцьцё! Аднак яно павіравала-павіравала ды вярнулася ў ранейшае речышча.

І новая спроба 25-гадовага амбітнага чалавека зразумець расстаноўку сілаў, праверыць палітычныя тэхналёгіі ў рэжыме «рэальныя — нерэальныя» падчас «дзіўных» выбараў 2006-га.

— У прынцыпе я чалавек дзеяньня, — прызнаецца Андрэй, калі яго вінаваціць у залішній, як некаторым падаецца, актыўнасці. — Мне цікава правіраць веды практыкай.

Менавіта дзеля таго, каб пабачыць урэшце, ці дае тэхналёгія плён, Дзымітрыеў едзе ў Расею папрацаўваць на выбарах ад Саюзу правых сілаў.

Наступным лягічным крокам стала ўступленыне ў АГП, дзе праз год ён узначаліў раённую суполку.

Першое, што зрабіў тады, у 2001—2002 годзе, — паспрабаваў асабіста вызваніць партыйцаў, якія былі на ўліку ў арганізацыі, сустрэцца і пагаварыць зь імі.

— Я ўвачавідкі сутыкнуўся з апатыяй, якая й сέньня ў шмат якіх палітычных колах. Партыя тады пастановіла зьбіраць ахвяраваныні — нешта каля 10 даляраў на год. Дык вось, са 100 чалавек, якіх абышоў асабіста, гроши здалі партыйцаў 10, прычым некаторыя зрабілі гэта за два заходы, па 5 баксаў... Астатнія наагул казалі, што лічба «непад’ёмная», што ў АГП яны ўступалі пры іншых умовах, у іншай ситуацыі, а цяперака ўжо нецікава, бо тое сяброўс-

тва стала непэрспэктыўным. Ну, а партыя? Партыя мусіць сама сябе забясьпечваць, а не за кошт чальцоў!

Энтузіазму паменела, але жаданьне працаўваць, прыдумляць нешта новае, каб выправіць становішча, заставалася. І Дзымітрыеў прыйшоў да высновы: у асноўным усе яны выдатныя людзі, аднак ніколі не былі сапраўднымі партыйцамі — ну, у пэўным сэнсе, як камуністы 1980-х!

Зноў з галавой у бізнэс. Цяпер яму падавалася, што і ўлада, і апазыцыя ў Беларусі нечым падобныя ў сваім традыцыйным супрацьстаянні. Бо і там, і там бясконца трymаліся нейкіх нагуляных правілаў.

Перад выбарамі-2010 Дзымітрыеў ня меў асаблівага энтузіазму. Меркаваў, што яны пройдуць яшчэ горш, чым папярэdnія, калі народ нечакана падтрымаў апазыцыю, а тая не зразумела, што з гэтым рабіць.

І менавіта тады, калі пра рэальную палітыку думалася менш за ёсё, лёс зьевёў з Аляксандрам Фядутам. Пазнаёміца хацеў даўно: чытаў ягоныя кнігі, блог, а тут раптам выйграў прыдуманы палітолягам конкурс. Прывезам сталі кніга з аўтографам і абед на дваіх.

Падчас нечаканага знаёмства зразумелі: шмат што яны ацэніваюць аднолькава. Паступова, аднак хутка прыйшлі да высновы: можна паспрабаваць зрабіць нешта прынцыпова новае — ня партыю, а ініцыятыву ці грамадzkую кампанію. Так зявілася «Гавары праўду».

Пасля пагрому кампаніі 18 траўня 2010 году Дзымітрыеў зразумеў: усё сур’ёзна — па вераб’ях так ня лупяць...

## Ад першай асобы

*З тэлевыступу падчас знаходжаньня ў СІЗА КДБ:*

«Мы разам зьбіраліся ісьці да Плошчы, і для гэтага нам была патрэбная машина, якая везла гукавую апаратуру. Мы пайшлі ад офісу на Нямізе, які зьяўляеца штаб-кватэрой офісу кампаніі «Гавары праўду», і разам пайшлі па вуліцы Калектарнай. Нам перагародзіла дарогу машина ДАІ, супрацоўнікі ДАІ папрасілі прадставіць дакумэнты і сказалі, што хацелі б паглядзець, што знаходзіцца ў машыне. Мы вырашылі не паказваць ім, а працягваць рухацца. Мы спрабавалі адкаціць машыну назад і разам зь Някляевым пачалі яе раскачваць і каціць яе назад. Ззаду з натоўпу пачалі рухацца п'яныя маладыя людзі, завязалася бойка, і міліцыя, якая падасыпела, змагла гэтую бойку разъяніць. Супрацоўнікі міліцыі не вінаваты ў tym, што адбылося».

### Пасылья вызваленія:

«Ніякіх зваротаў і тлумачэнняў я не пісаў. Я ня ведаю, чаму мяне вызвалілі. Паклікалі, далі падпісаць абавязаньне, што я абяцаю не выяжджаць зь Беларусі і выконваць усе крымінальна-працэсualныя дзеяніні. І ўсё. Я даў таксама падпіску, што не могу разгaloшваць абставіны крымінальнай справы».

### Апошнія слова ў судзе:

«Сваё 30-годзьдзе я сустрэў у судзе, з каменем на сэрцы. Прашу прабачэння ў Някляева і ўсіх паплечнікаў па лаве падсудных. Надыдзе час, калі мы даведаемся пра ўсё, што адбывалася».

Год таму мы зь Някляевым сустракаліся з эўрапейскім дыпламатамі. І Някляеў казаў, што не зьбі-

раецца на выбары, але ў той самы дзень наофіс напалі. І ён пазней зъмяніў рашэнье...

Усе ведалі, і апазыцыя, і ўлады, што Плошча будзе. Так, акцыя была несанкцыянованая, але мы рабілі ўсё, каб забясьпечыць бяспеку. Але ўлады нічога не рабілі для гэтага...

Праз рабаваньне ў штаба Някляева забралі ўсё — гукавізмациальную апаратуру, самога Някляева нэутралізавалі. Мы маліліся, каб ён выжыў...»

### Пасылья вызваленія:

«Я бачу людзей, якія зрабілі нашмат меней, і яны атрымліваюць тэрміны. Ведаецце, сорамна за краіну, і сорамна за тое, што я — тут, а яны — там. Я разумею, што быццам бы я і не вінаваты, што яны там. Але мне неяк няёмка...

Ёсьць надзея на тое, што калі ўсё ж Беларусь будзе іншай, калі будуць сапраўдныя палітыкі, у нас будзе шмат розных людзей, не падобных адзін на аднаго. А розных — з рознымі прамовамі, з рознымі ідэямі, з рознымі поглядамі. Мы нават на лаве падсудных зь Віталём Рымашэўскім паспрачаліся па некаторых палітычных пытаньнях».

## Зыміцер Дрозд

Зняволены 19 сіння 2010 г. —  
вызвалены 13 жніўня 2011 г.



Нарадзіўся 26 сакавіка 1973 г. у Менску. Скончыў Менскі тэхналагічны тэхнікум, спэцыяльнасць «Фотатэхніка». Працаў фатографам, даследаваў архівы. Скончыў гістарычны факультэт БДУ (спэцыяльнасць «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны»). З 2002 да 2009 г. працаў у Маскве дызайнэрам. Вярнуўся ў Беларусь у 2009 г. Нежанаты.

У часе выбарчай кампаніі 2010 г. быў сябрам ініцыятыўнай групы Андрэя Саньнікава. За ўдзел у Плошчы-2010 адбыў 10-суктавы арышт. 1 лютага 2011 г. быў узяты пад варту і адвінавачаны ва ўдзеле ў масавых беспараадках.

5 траўня судзьдзя Каstryчніцкага суду Менску Ала Булаш асудзіла Дразда на 3 гады калёніі ўзмоцненага рэжыму. Адбываў пакаранье ў Бабруйскай калёніі № 2.

## Партрэт на фоне кратады

Багдан Арлоў, журналіст:

### Палітвяэньняны з Драздоў

Зоя Дрозд цытуе ліст сына з турмы: «У мяне юбілей, 50 дзён за кратамі, але думаю, што і сто, і дзьвесьце дзён тут правяду».

Сям'я Драздоў паходзіць зь вёскі Дразды, якая цяпер зьяўляецца часткай Менску. У XIX стагодзьдзі продкі палітвяэньня купілі там ладны кавалак зямлі. Там у 1973 годзе нарадзіўся і Зыміцер. Цяпер на месцы сямейнага маёнтку Драздоў месцыцца рэзыдэнцыя кіраўніка Беларусі.

**Сястра Натальля:** Калі яго арыштавалі 19 сіння, мы яго вельмі доўга шукалі, бо было арыштавана тады трох Дразды. Два з іх Зымітры Дразды. Толькі розныя гады нараджэнья.

4 лютага ў кватэры Драздоў адбыўся ператрус. Забралі фотаапарат, відэакамэр, камптар, усяго 15 рэчаў. Потым аддалі некаторыя рэчы — капялюш, а вялікія рэчы не вярнулі, сказалі, што толькі праз суд.

Зыміцер Дрозд — архівіст і спэцыяліст у генэалогіі. За некалькі месяцаў да арышту выйшла яго першая кніга «Землеўладальнікі Менскай губэрніі 1861-1900». Важкі мэтрычны том, замовы на які прыходзяць з розных краінаў свету.

Праца ў архіве і напісаныне кніг, паводле словаў маці, для Зымітра зьяўляецца сэнсам жыцця. Зоя Зымітраўна і Натальля кажуць, што былі зьдзіўленыя, калі Зыміцер пачаў зьбіраць подпісы за Андрэя Саньнікава. Паводле іх, ён ніколі моцна не цікавіўся палітыкай. Маці і сястра сцьвярджают, што пераглядзелі ўсе магчымыя відэа, але на Плошчы Незалежнасці Зымітра не пабачылі.

**Натальля:** Умовы за кратамі ў яго ня самыя лепшыя. Калі 30 чалавек у камэры. Сыпяць па чарзе. Зымітру пашанцевала, ён сьпіць у начны час з 20-й па 8-ю раніцы. Зь ім у камэры эканамісты, бухгалтары, нават прафэсар матэматыкі ёсьць. Такія ўсе інтэлігентныя людзі.

У чым канкрэтна абвінавачваюць сына і брата, маці і сястра ня ведаюць.

18 сакавіка 2011 (напярэдадні суду)

### Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Апошнія слова ў судзе:

«Я параўноўваю сітуацыю ў краіне з 1938 годам. Лічу вялікай памылкай, што вярнуўся з Рәсей на радзіму. Выбары 2006-га былі сфальшаванымі. Пашучэнныі былі падчас выбараў 2010 году. У нас была падстава выйсці на Плошчу.

Я адседзеў 4 месяцы з 24 чалавекамі ў камэры. Камэра цяпер на карантыне, бо ў некага знайшлі сухоты... Я хачу жыць і працаўваць для Беларусі. Я зрабіў неправавы ўчынак. Але мае дзеяньні ня цягнуць на 3,5 гады зыняволеняня».

#### Ліст з-за кратаваў:

«Наперадзе яшчэ два гады і сем месяцаў турэмнага жыцця. Магчыма, у будучыні, калі я выйду з калёніі і ўсё гэтае турэмнае жыццё стане ўспамінам, калі гэты пэрыяд можна будзе асэнсаваць ад пачатку да канца, калі я дакладна буду ведаць, што я страціў за гады няволі і што набыў, я дам гэтай частцы майго жыцця аб'ектыўную ацэнку. Магчыма, калі цяперашніе стане мінульм, я скажу: «Гэта было шчасцем — стаць удзельнікам тых падзеяў і

зрабіць свой унёсак у перамены ў нашай краіне». А магчыма і не.

Цяпер жа я магу казаць толькі пра асобныя пераўживаныні маленъкіх радасцяў. Так, пры пераезьдзе ў Бабруйскую калёнію я ўпершыню за пяць месяцаў убачыў гарызонт, лясы і палі. Нават вочы съязліліся ад радасці. Радасць — засынаць з выключаным сіяяннем у непракураным памяшканні, у цішыні на мяккім матрасы. Радасць — глядзець на птушак, на ўсё тое, што знаходзіцца там, за кратамі. Радасць, калі водзяць гуляць у вялікі двор. Радасна, калі ўдаецца пачытаць днём, лежачы з кніжкай у руках, ну, ці паспаць днём. Цешаць лісты. Цешаць газеты — ня зьместам, а тым, што яны ёсьць, што я буду іх чытаць, а значыць, нейкі час пройдзе неўзаметку».

#### Пасцяля вызваленяня:

«Чалавек, які прыяжджаў да нас у зону, не настойваў на нейкай пэўнай фармулёўцы. Ён прапанаваў нам тэкст, у якім было напісаны, што я цалкам прызнаю сваю віну і раскладваюся, на што я сказаў, што не прызнаю сваю віну па-ранейшаму. Тады ён пропанаваў папрацаўваць над фармулёўкай, якая «нас усіх задаволіць». І я пропанаваў напісаць, што раскладваюся ў тым, што асабіста я зрабіў. Яго гэта задаволіла, і літаральна праз 5 дзён мы былі ўжо на волі».

«На зоне здавалася: хутчэй бы да працы! Дык я як з ланцуго сарваўся, дарваўся да працы, начамі сяджу, працую. У архіў, праўда, яшчэ не хаджу: чакаю, калі валасы адрастуць, саромеюся лысым хадзіць. Яшчэ хаджу па стаматолягах: за гэтыя паўгода ў мяне зубы так сапсаваліся, што ўжо месяц не магу ніяк іх залячыць.

## Аляксандар Квяткевіч

Зняволены 19 сіння 2010 г. —  
вызвалены 13 жніўня 2011 г.



Нарадзіўся 4 лютага 1987 г. у Менску. Скончыў 168-ю менскую школу, потым ПТВ, спэцыяльнасць «стаяр-сточнік». Працаваў на вытворчасці — вырабляў кампрэсары для машын.

Адбыў 12-суткавы арышт за ўдзел у акцыі 19 сіння 2010 г. 4 студзеня затрыманы як падазраваны. Абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Знаходзіўся пад вартай ў СІЗА КДБ.

26 траўня судзьдзя Ленінскага суду Менску Людміла Грачова прысудзіла яго да трох з паловай гадоў калёніі ўзмоцненага рэжыму. Адбываў пакаранье ў Івацэвіцкай калёніі № 22 «Ваўчыныя норы».

## Партрэт на фоне кратады

Алена Квяткевіч, маці Аляксандра

Пачытаеш дзяржаўныя газеты, паглядзіш тэлевізор — і робіцца страшна

У дзяцінстве Саша быў вельмі добрым, спагадливым, клапатлівым хлопчыкам. Жылі мы небагата ў матэрыяльным пляне, і я, і бацька шмат працавалі, каб паднімць дзяцей. Я рабіла на чатырох працах, прыбірала офісы. А Саша заўсёды мне дапамагаў, не саромеўся такой працы. Не было ніводнага дня, каб пасьля школы, пасьля вучэльні Саша не прыходзіў да мяне на працу дапамагчы. Я прыбірала ў Каstryчніцкім выканкаме, і ён, не заходзячы дадому паесці, каб не губляць час, прыходзіў да мяне дапамагчы. Казаў: «Мамачка, я спачатку табе дапамагу, а потым дадому разам пойдзем...».

Як і ўсе хлопчыкі, у дзяцінстве вельмі цікавіўся тэхнікай, займаўся футболам.

Вельмі любіць працаўць з дрэвам. У нашай кватэры шмат рэчаў, якія Саша змайстраваў сваімі рукамі — вельмі прыгожыя палічкі для кніг, для абутку, тумбачкі, зэдлікі, і нават будку для сабакі вельмі арыгінальную змайстраваў. У кватэры была майстэрня — Саша заўсёды нешта з дрэва выпілоўваў, рэзаў, стругаў, выразаў. Заўсёды імкнуўся зьдзівіць нас нейкімі прыгожымі драўлянымі рэчамі, аздабляў іх разьбой. Пасьля вучэльні Саша працаваў на дрэваапрацоўчым прадпрыемстве, і менавіта праца з дрэвам яму вельмі падабалася. Вельмі перажывала, калі закрылася дрэваапрацоўчае прадпрыемства. Знайшоў іншую працу — ужо нешта звязанае з мэтаалаапрацоўкай. Але для душы дома працягваў займацца з дрэвам.

Яшчэ захапляўся Саша лепкай — з гліны, з пляс-

тыліну. Знаходзіў у тэлебачаньні розныя адмысловыя пазнавальныя праграмы, рабіў вельмі прыгожыя сувэніры нам на ўсе съяты.

Мне заўсёды было вельмі шкада Сашу. Дарослы хлопец у 24 гады ня мае свайго кута, нават пакойчыка. У нас невялікая двухпакаёвая кватэра. У адным пакоі мы з бацькам, у другім — старэйшая дачка зь дзесяцігадовым сынам. А Саша ўвесь час у кухні нешта майструе... Мне наагул так шкада гэтую младзь... Як ім вырашыць кватэрнае пытаньне? Пры цяперашніх цэнах на кватэру і заробках пэрспэктывы нярадасныя...

Лісты мы атрымліваем, як і ўсе, нейкім дзіўным парадкам. Саша піша, што ў камэры спачатку было чацьвёра, цяпер яны там утрох. Піша, што хлопцы ладзяць паміж сабой, жывуць дружна, падтрымліваюць адзін аднаго, дзеляцца перадачамі, разам гатуюць салаткі, нейкія стравы. З пэрыёдкі да іх даходзіць толькі «Советская Белоруссия».

У кожным лісьце Саша дасылае свае малюнкі: мне малюе прыгожыя кветкі, а свайму дзесяцігадовому пляменыніку Мішу — коміксы, то чалавека-павука, то жабак нейкіх — сюжэты розныя з мультфільмаў.

Палітыкай мой сын ніколі не цікавіўся. На Плошчу прыйшоў выпадкова, захацеў паглядзець, як будуць разгортаўца падзеі. Яго затрымалі. Адбыў спачатку 12 сутак. А потым Сашу выставілі крымінальнае абвінавачаньне ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Я некалькі разоў прасіла съледчага дазволіць спаткынне з сынам хоць на некалькі хвілін і заўсёды атрымлівала адмову. Ведаецце, пачытаеш дзяржаўныя газэты, паглядзіш тэлевізар — і робіцца страшна. Беларускае тэлебачаньне зрабіла з гэтых хлопцаў нейкіх мацёрых крымінальнікаў... Нават суседзі, якія

ведаюць майго сына, абурыліся той хлусыней, якую паказала пра Сашу БТ.

Перажываю, вядома, за яго. Тым больш, калі Міхалевіч распавёў пра катаваньні ў съледчым ізалятары КДБ, Класкоўскі пацьвердзіў. Калі б хоць далі паглядзець на яго, то стала б лягчэй, а то ўвесь час думаеш-думаеш, як там, што там. Плачу кожны дзень... Але зараз галоўнае — каб ён вытрымаў гэтае выпрабаваньне, не зламаўся.

*10 траўня 2011 (напярэдадні суду)*

## Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

### Апошнія слова ў судзе:

«Буду казаць коратка. Прашу яшчэ раз прабачэньня за свой учынак, а далейшы мой лёс у ваших руках».

### Пасыяя вызваленія:

«Выклікала кіраўніцтва калёніі, прапанавала напісаць прашэнне аб памілаваньні. Я напісаў. Прызнаў віну. Там узорна-паказальная зона, там усё чысьцютка, акуратненка... Вось выйшаў прагуляцца на волі. У панядзелак зьбіраюся тэлефанаваць на старую працу, уладкоўвацца».

## Аляксандар Класкоўскі

Зъняволены 21 сьнежня 2010 г. —  
вызвалены 14 верасьня 2011 г.



Нарадзіўся 26 верасьня 1978 г. у Менску. Скончыў Менскую сярэднюю школу № 55, паступіў на факультэт журналістыкі БДУ, потым атрымаў вышэйшую юрыдычную адукацыю. У 1999 г. паступіў у ДАІ Ленінскага раёну Менску на пасаду інспэктара ДПС. Быў звольнены ў 2005 г. Жанаты, мае двух сыноў і дачку.

Апрануўшыся ў міліцэйскую форму, браў удзел у акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў 19 сьнежня 2010 г. Быў затрыманы ў ноч на 21 сьнежня ў сябе дома. Абвінавачаны ў арганізацыі і ўдзеле ў масавых беспарадках.

26 траўня 2011 г. судзьдзя Ленінскага суду Менску Людміла Грачова асудзіла Класкоўскага на 5 гадоў зъня-

валенъня ў калёніі ўзмоцненага рэжыму. Адбываў пакаранье ў Шклousкай калёніі № 17.

### Партрэт на фоне кратай Вольга Класкоўская, сястра

**Гэту систэму брат прыняць  
і зразумець ніколі ня мог**

Калі я нарадзілася, то Саша вельмі пакрыўдзіўся на бацькоў, што яны назвалі мяне Вольгай, а не Валерыяй, як абацалі яму раней. Ён ужо ўсім сябрам паспел ў распавесыці, што зараз з радзільні «прывязуць маю Валерку», а тут такое расчараваньне — замест Валеркі прыхала нейкая там Вольга :)

Дарэчы, з імёнамі ў сям'і заўсёды была блытаніна. Рэч у тым, што ў сям'і два Аляксандры — бацька і сын. І калі маці клікала часам: «Саша, хадзі сюды!», то прыбягалі адразу абодва. Каб пазбегнуць гэтага непаразуменя, шмат хто з часам пачаў клікаць брата Сан Санычам.

З Сашанькам у нас розніца трох з паловай гады, ён старэйшы. Таму і адказнасыці датычна сямейных абавязкаў нашыя бацькі заўсёды ўскладалі на яго больш. З самага дзяцінства ў нас з Сашам былі вельмі цэпляя, шчырыя ўзаемаадносіны. Бацькі, абое журналісты, заўжды шмат працавалі, часамі графік быў ненармаваны (як гэта заўсёды стаецца ў журналістскай працы). Таму мы часта да позьняга вечара заставаліся ў хаце з Сашам адны, і ён, можна сказаць, па сутнасці выгадаваў мяне.

Саша быў вельмі цікаўным, энэргічным дзіцём. Разам з тым вельмі самастойным. Вельмі захапляўся тэхнікай, спортом, гісторыяй. Някепска вучыўся. Ніколі ня меў у школе заўвагаў, асабліва датычна дысцыпліны. Скончыўшы школу, паступіў на фа-

культэт журналістыкі БДУ, супрацоўнічаў са спартовымі мэдыямі. Правучыўшыся ва ўніверсітэце літаральна адзін курс, сышоў з ВНУ, бо зразумеў, што журналістыка — не яго прызванье. Добраахвотна прыняў рашэнне ісьці ў войска.

Адслужыўшы і вярнуўшыся дахаты, у вельмі хуткім часе ажаніўся. Натальля, Сашава жонка, паходзіць з Магілёўшчыны. Адтуль, дарэчы, родам і наша маці Людміла. Маладыя пазнаёміліся яшчэ перад Сашавай службай: Натальля чакала будучага мужа з войска ўсе паўтара года, увесе час пісала яму лісты і прыяжджаля ў вайсковую частку на спатканыні. Яшчэ тады, бадай, яны ўсё для сябе вырашылі — што ня могуць адзін без аднаго і абавязкова заўсёды будуць разам.

Іх першы сын Аляксей нарадзіўся, калі абаім было ўсяго крыху болей за дваццаць. Праз чатыры гады на съвет з'явілася дачушка Даshanька. У 2008-м — малодшы Арсен.

Маладыя жылі душа ў душу, для Сашы сям'я — найвышэйшая каштоўнасць. Заўсёды цешылася зь іх сям'і. Ён вельмі адказны і клапатлівы муж і бацька, разам з тым — вельмі рамантычны і чулы хлопец. Вельмі часта любіў рабіць жонцы розныя неспадзянкі, такія, як, напрыклад, рамантычная вячэра пад зоркамі з келіхам шампанскага і кветкамі...

Аляксандар скончыў прыватны юрыдычны інстытут, пайшоў на працу ў ДАІ Ленінскага раёну Менску. Выглядала на тое, што брат пачуваўся ня вельмі камфортна ў систэме МУС. Пра што даволі часта распавядаў і мне. Вядома, супрацоўнік праваахоўных органаў па вызначэнні ніколі ня можа быць цалкам вольным — ён заўсёды падначалены. Але ў выпадку беларускай рэчаіснасці, на жаль, ён яшчэ і мусіць стацца чалавекам систэмы. А гэтую систэму

брат прыняць і зразумець ніколі ня мог. З ДАІ ў званыні лейтэнанта Саша сышоў у 2005 годзе. Дарэчы, падчас службы брат атрымаў узнагароду за затрыманыне ўзброеных згоншчыкаў. І нават грашовую прэмію ад МУС...

Мы з братам выхоўваліся ў нацыянальна арыентаванай сям'і, у духу павагі да сваёй зямлі, беларушчыны. За што вялікі дзякую нашым бацькам. Куміры Сашы гэта Васіль Быкаў і генэрал Захаранка. Саша мне заўсёды казаў, што Юры Захаранка карыстаўся вялікім аўтарытэтам сярод афіцэраў і шараговых службоўцаў. І калі б ён ня зынік, то, мяркуе брат, сёньня сцятуцыя ў краіне, магчыма, была б ужо зусім іншай. Саша балюча перажываў трагедыю, што сталася з Захаранкам...

Што датычыцца Быкава, то настольнай кнігай брата была «Доўгая дарога дадому». Ён зачытваў яе да дзірак, заўсёды яе цытаваў. Вельмі перажываў Аляксандар съмерць вялікага пісьменніка, разам з жонкай удзельнічаў у пахаваныні Быкава, не хаваў сваіх сылёз тады. Пасля мы з братам неаднойчы ездзілі на месца пахаваньня Васіля Быкава, заўсёды клаі на яго магілу белыя і чырвоныя кветкі...

Вельмі перажываю, што апошнія гады нашыя з Сашам контакты былі не такімі частымі, як хацелася б... Знаходзячыся ў эміграцыі, так ці інакш, адрываліся ня толькі ад сваёй зямлі і звыклага асяродзьдзя, але, на жаль, і ад сваёй сям'і.

Перажываю і папракаю сябе, што мяне не было побач з Сашам падчас трагічных сінеганьскіх падзеяў. Ведаю, што гэта трохі наіўна, але ва ўсялякім разе мне здаецца, што калі б я была побач з ім тады — то, магчыма, здолела б прадухліць гэтую жудасную трагедыю. А менавіта яго зьбіць, арышт і далейшыя пакуты. Падчас арышту Аляксандра, аку-

рат у момант ламаньня дзьвярэй у Сашаву кватэру супрацоўнікамі КДБ, я датэлефанавалася да брата на мабільны і чула амаль усё тое, што там адбываецца. Саша пасыпей сказаць мне ўсяго некалькі словаў: «Волечка, спэцназ штурмуе кватэру. Мы ўжо з Наташай (ジョンカイ) падрыхтаваліся да горшага, надзелі верхнюю вopратку. Помні заўсёды, што я цябе вельмі любіў»...

Раптам у слухаўцы — крыкі, шум, лямант і сувязь абарвалася... Пасыля Натальля распавяла, што троє кадэбэнікаў, уварваўшыся ў кватэру і надзеўшы на Сашу кайданкі, павалілі яго на падлогу і пачалі вельмі жорстка зьбіваць. Паводзілі сябе вельмі нахабна, брудна лаяліся, абражалі. Адмовілі яму нават у шклянцы вады. З кватэры выцягвалі босага — Натальля ў самы апошні момент на хаду надзела яму боты. Больш за суткі мы ня ведалі, дзе ён і што зь ім. Я паставіла на вушы ўсіх, каго толькі магчыма — МУС, ГУУС, КДБ, съледчыя ізалятары, прыёмнік-разъмеркавальнік на Акрэсыціна. Ніхто нічога так і не паведаміў. У КДБ зьдзекліва пррапанавалі прыйсьці да іх на прыватны прыём. Нарэшце, 22 сінегня я адшукала Сашу ва Ўпраўленні папярэдняга расьсьледаванья ГУУС Менску. Съледчы Купка паведаміў, што мой брат «падазраецца ў актыўным удзеле ў масавых беспарарадках». На сёньняшні момент, як вядома, адвінавачваньня ўже цэлы букет...

Магчыма, ад турмы я Сашу і не змагла б выратаваць, але ў любым выпадку хацела б стаяць побач зь ім на Плошчы і захінуць яго сваім целам, калі яго зьбівалі бяздушныя цэрбэры ў камуфляжы... Немагчыма перадаць словамі ўвесь гэты боль, што разрываема маё сэрца, пачуцьцё віны, што ня здолела выратаваць яго. Кожны дзень я прачынаюся і засынаю з думкамі пра брата. І адзіная магчымасць зь ім

цяпер паразмаўляць — гэта ліставанье. Пішу яму вельмі часта, ледзь ня кожны дзень. Але, на жаль, наколькі ведаю, цэнзары з КДБ большасць лістоў Аляксандру не аддаюць.

Разам з тым, зараз ужо трохі лягчэй на душы сталася, бо вярнулася ў Беларусь. Зявілася магчымасць перадаваць Сашу перадачы, а таксама прысутнічаць на судзе над ім. Гэта значыць — мець больш шчыльную сувязь зь ім, больш шчыльна контактаваць. Цешуся я і з таго, што неўзабаве змагу яго ўбачыць... Мы ня бачыліся з братам ужо амаль шэсць гадоў...

...Калі ў Сашанькі калісьці будзе магчымасць прачытаць гэтыя радкі, то вельмі хацела б сказаць яму яшчэ раз, што моцна яго люблю, шаную, сумую па ім. Я заўжды побач зь ім і яго сям'ёй. І так будзе заўсёды.

*10 траўня 2011 (напярэдадні суду)*

## Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

### Ліст з-за кратай:

«Усё сумнейшая мая гісторыя, таму не смуткуйце, трymайцеся. Жыцьцё працягваецца...».

### Апошняе слова ў судзе:

«Пасыля арышту прыкулі да батарэі і пакінулі так да раніцы. Дапытвалі без адваката. Міліцыю не зневажаў, а сказаў, што пра яе думаю. Улады я не прысвойваў, а форму апранаў сваю, былую.

Як у кожнага чалавека, мусіць, у мяне былі ўчынкі, якімі я не могу ганарыцца. Але 19 сінегня быў на Плошчы не натоўп, як кажуць, а беларуская нацыя. І я лічу за гонар, што быў там з тымі людзьмі».

### На спатканыні з жонкай у турме:

«Падчас суду сябе нашмат больш свободна адчуваў у клетцы, чым пракурор і судзьдзя. Яны не свободныя, на іх аказваюць ціск, а я, хай і ў клетцы, але вольны чалавек, бо гэта мой выбар, а за іх выбар зрабілі іншыя».

### Пасъля вызваленъя:

«Прашэння я не падпісваў. На імя Аляксандра Рыгоравіча ні заяваў ніякіх, ні прашэння ў ніякім выглядзе я не пісаў. Казалі, маўляў, не прызнавай віны. Але пазней ужо ніхто нічога не прасіў і не прапаноўваў».

Першая хвала ціску, каб пісалі просьбы аб памілаваныні, адбылася пасъля таго, як Аляксандар Рыгоравіч наведваў Шклойскую папяровую фабрыку. Другая хвала ціску — калі вызвалілі першых дзеяць вязняў. Тады, як я разумею, паступіла зь Менску дырэктыва закруціць гайкі. Ну, а трэцяя хвала — калі ніхто ўжо нічога не прапаноўваў, а пад пагрозамі і ціскам прымушалі.

Гэтыя дзевяць месяцаў дарма не прайшли. Я іншым чалавекам стаў. Нельга сказаць, што я страціў гэты год. Магчыма, і добра, што так адбылося. Сфармавалася асоба канчаткова, я спадзяюся».

«Нейкіх зьдзекаў і правакацыяў, звязаных менавіта з майм міліцыйскім мінульым, не было. Хаця прадбачыў магчымыя непрыемнасьці ў калёніі з боку зэкаў у сувязі з гэтым (тым больш, што адправілі не на «Віцьбу», куды звычайна едуць адбываць пакаранье былыя і дзейныя супрацоўнікі сілавых структур). Як паказаў час — дарэмна. Іншыя асуджаныя ставіліся паважліва, як я адчуваў — часткова з-за артыкулу

Крымінальнага кодэксу, а дадаткова дзякуючы таму, як я трymаў сябе ў іх калектывах. Што датычыцца супрацоўнікаў праваахоўных органаў (абмоўлюся, што КДБ да ліку гэтых органаў я зь некаторага часу не адношу), то стаўленыне збольшага было добрае. Былі асобныя выпадкі, калі, напрыклад, паціскалі мne руку і казалі слова падтрымкі, пыталіся, ці могуць чым дапамагчы, што часам нават ставіла мянэ ў няёмкае становішча. Былі і адмоўныя персанажы, але прырода іх паводзінаў была іншая».

## Мікіта Ліхавід

Зняволены 19 сіння 2010 г. —  
вызвалены 14 верасьня 2011 г.



Нарадзіўся 27 траўня 1990 г. у Менску. Пасъля заканчэння сярэдняй школы № 177 паступіў на юрыдычны факультэт недзяржжаўнага Менскага інстытуту кіраваньня. Навучаўся завочна. Нежанаты.

Пасъля падзеяў 19 сіння, паводле кіраўніцтва факультetu, выключаны ня быў, але аўтаматычна патрапіў у акадэмічны адпачынак (не пасъпеў здаць адзін з-за арышту).

У 20 гадоў стаў актывістам Руху «За свабоду». Затрыманы 19 сіння на плошчы Незалежнасці падчас акцыі пратесту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў. Асуджаны на 15-суткавы арышт, але 23 студзеня пастанова аб арышце была адмененая і Ліхавіда перавялі ў статус

абвінавачанага ў справе аб удзеле ў масавых беспарядках. З Жодзінскага СІЗА перавялі ў менскую «Валадарку», а за дзень да суду — у камэрку да абвінавачаных у цяжкіх злачынствах.

29 сакавіка 2011 г. судзьдзя Партызанскаага суду Менску Натальля Пыкіна асудзіла Ліхавіда на 3,5 года калёніі ўзмоцненага рэжыму. Адбываў пакаранье ў Наваполацкай калёніі № 10. Прыйзнаны «Міжнароднай амністыяй» вязнем сумленія. Абвяшчаў галадоўку супраць несправядлівага прысуду.

У калёніі прадстаўляўся «незаконна асуджаны Мікіта Ліхавід». За гэта неаднаразова трапляў у штрафны ізолятар, яго зымясыцілі на 3 месяцы ў ПКТ — памяшканніе камэрнага тыпу.

**Партрэт на фоне кратады**  
Аляксандра Дынько, журналістка

### «Я гатовая чакаць яго 15 гадоў»

Упершыню пра палітвязня Мікіту Ліхавіда журналісты «Свабоды» падрабязна распавялі ў студзені 2011-га. Мы прыйшлі ў сыцілую кватэру ва Ўруччы, у якой вырас Мікіта. Праз вокны гэтай кватэры баўбуля Антаніна Рыгораўна глядзела, як унук ходзіць спачатку ў дзіцячы садок, а пазней у школу.

Алена гадавала сына адна. І Мікіта ў яе адзін. Калі ішоў на Плошчу, сказаў, што ідзе абараняць тое, што любіць.

«Як маці я хачу, каб ён вярнуўся, але я хачу, каб у яго засталіся чистыя рукі і чистая душа... Я гатовая чакаць яго 15 гадоў», — сказала тады Алена Ліхавід.

Кіраўніцтва калёніі пасълядоўна карала ўпартага арыштанта, зымяшчаючы яго ў штрафны ізолятар — ШЫЗА. Гэта адно з самых цяжкіх пакаранняў

у няволі. Па вызваленыні Мікіта распавядадаў пачутую на зоне гісторыю пра сьвятара, які на ўваходзе ў ШЫЗА здымай абутак, а на пытаныне «навошта ён гэта робіць», адказваў: «Я не магу інакш, тут людзі пакутуюць, тут усё ў крыві». У такім ШЫЗА Мікіта правёў больш за 80 дзён.

Калі Алена Ліхавід тэлефанавала ў калёнію, яна даведвалася, што сын ізноў пакараны. Таму Мікіта ня можа быць адзін на гэтым партрэце. У Беларусі ў турмы трапляюць цэлымі сем'ямі.

Алену Ліхавід затрымалі ўлетку на адной з акцыяў маўклівага пратэсту і асудзілі на 7 дзён арышту. Іх яна правяла ў турме на Акрэсьціна. У апошнія тры дні арышту Алену выправілі ў карцэр — за тое, што патрабавала чалавечага стаўлення да затрыманых. З турмы на Акрэсьціна Алена Ліхавід, зъ яе ўласных словаў, выйшла іншым чалавекам — без пачуцьця страху. Распавядала, як паўтарала сабе: «Раз Мікіта гэта вытрымаў, то і я вытрымаю».

14 верасьня 2011 году выйшлі на волю 11 асужданных за Плошчу — тыя, хто не пісаў прашэння аб памілаванні. У адпаведнасці з цынічнай завядзёнкай не паведамлялася, каго менавіта вызваляюць. І вось 10 чалавек ужо на волі, а імя 11-га невядомае... Яшчэ ня ведаючы дакладна, ці выйдзе з калёніі Мікіта, Алена паехала яму насустрач.

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Лісты з-за кратай:

«Гандзі спачатку таксама не маглі зразумець, але ён зъмяніў увесь съвет».

«Мама, вось тут у газэце чытаў, што ў краіне поўны каляпс! Вельмі перажываю, як вы там, як усе

нашы. Адбылося тое, да чаго ўсё і ішло. Пытаньне толькі: што яшчэ адбудзеца, што будзе далей? Цяпер настаў ваш час сказаць сваё слова. Час тых, хто доўга маўчаў усе гэтыя гады, хаваючы свой страх за маскай занятасці («бо мне сям'ю карміць»), за службовым становішчам. Час вам сказаць сваё важкае слова, падняць вочы і сказаць: «Хопіць выціраць аб нас ногі! Мы людзі, даем уладу і мы ж яе забіраем. Мы, грамадзяне Беларусі, і ніхто іншы!»

#### Пасылья вызваленія:

«Я ня Чэ Гевара, але сваю маленькую вайну я выйграў. Шкада, што я толькі адзін так рабіў. Але я паказаў, што сядзець можна ня так, як яны хочуць, сядзець можна годна і выходзіць. Бачыце, я здаровы, не памёр, як ім хацелася б. Самае галоўнае, што я мацнейшы тут унутры, мацнейшы, чым яны думалі. У мяне звычайная біяграфія, такіх мільёны. Звычайна сям'я, дзіцячы садок наступаць, школа за рогам. Проста кожны сам выбірае свой шлях. Гэта рэжымная ўстанова, якая мусіць выпраўляць. А навошта мяне выпраўляць? Трэба жыць іншымі катэгорыямі, не сваім страўнікам».

«Я галасаваў супраць усіх з адной простай прычыны, што як бы там ні было, на сёньняшні дзень адзінна мэта для любога інтэлігентнага чалавека, які любіць сваю краіну і ідзе на выбары, гэта барацьба зь дзейным рэжымам. Гэтая разъяднанасть, вялікая колькасць кандыдатаў вымусіла мяне галасаваць супраць усіх. Яны не змаглі аб'яднацца, ніхто ня змог даказаць, што ён можа быць лідэрам, адзіным кандыдатам. Таму я і галасаваў супраць усіх».

## Уладзімер Лобан

Зъняволены 19 сьнежня 2010 г. —  
вызвалены 14 верасьня 2011 г.



Нарадзіўся 16 студзеня 1978 г. у Хойніках. Пасьля Чарнобыльскай катастрофы сям'я пераехала ў Верхнядзізвінск. Там скончыў сярэднюю школу, у Менску — Беларускі дзяржаўны тэхналягічны ўніверсітэт. Спэцыяльнасць — «інжынэр дрэваапрацоўкі». Пасьля інстытуту два гады адпрацаўваў па разьмеркаваньні ў Верхнядзізвінску. З красавіка 2010 г. жыў і працаўваў у Менску. Палітык не займаўся, ні ў якія партыі і рухі не ўваходзіў. Нежанаты.

Арыштаваны пасьля акцыі пратэсту супраць фальсыфікацыі вынікаў выбараў 19 сьнежня 2010 г. Абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых беспарадках.

12 траўня 2011 г. судзьдзя Маскоўскага суду Менску Алена Шылько асудзіла Лобана на 3 гады зъняволенія ў калёніі агульнага рэжыму. Адбываў пакараньне ў калёніі № 17 у Шклойскім раёне.

## Партрэт на фоне кратай

Святлана Лобан, сястра

**На Плошчы апынуўся таму, што яму не дазволілі  
прагаласаваць на прэзыдэнцкіх выбарах**

Мы з Валодзем — двайніты. Таму вельмі блізкія паміж сабой, разумеем адзін аднаго, перажываем. На жаль, мы рана засталіся бяз бацькі. Жылі заўсёды даволі сыціпла. Таму вельмі рана давялося стаць дарослымі — самім зарабляць, самім пра сябе кла-паціцца. І хоць мы нарадзіліся ў адзін дзень, я заўсёды адчуvala сябе нібыта ягонай старэйшай сястрой, адказнай за яго.

Ён па харектары вельмі спакойны, ціхі, памяркоўны. Але вельмі добры, спагадлівы, бескарысны, станоўчы — як кажуць усе суседзі, знаёмыя. Заўсёды дапамагае ўсім, ня можа адмовіць нікому. А я па натуре больш актыўная і заўсёды яго падштурховала. Калі пасьля заканчэння Тэхналягічнага ўніверсітэту ён вярнуўся ў Верхнядзізвінск, папрацаўваў тут, а заробкі ў нас зусім малыя — у яго зарплата была 500 тысяч, — літаральна выштурхнула яго ў Менск. Хоць цяпер вельмі перажываю, мне яго не хапае. І ня так мне, як нашаму пляменінку, 16-гадоваму Сашу. Наша старэйшая сястра памерла, і я апякуюся Сашам. У хлопчыка пераходны ўзрост, мне зь ім цяжкавата. Адчуваю, што не хапае Сашу менавіта мужчынскага выхаваньня, мужчынскага ўплыву. Так бы мовіць, бяз Вовы адбіваецца ад рук.

Валодзя заўсёды быў за праўду, за справядлівасць. Я думаю, што і на Плошчы ён апынуўся таму, што яму не дазволілі прагаласаваць на прэзыдэнцкіх выбарах. У Менску на выбарчым участку яму парайлі ехаць галасаваць у Верхнядзізвінск, па месцы

рэгістрацыі. Ён раззлаваўся, бо да Верхнядзвінску 300 кіляметраў, і пайшоў на Плошчу...

Быў затрыманы пры разгоне акцыі 19 сінегня. Адразу ж адбыў 10-суткавы адміністрацыйны арышт на Акрэсыціна. А потым яго адразу ж палічылі падазраваным у крымінальнай справе аб масавых беспарядках. Мае сяброўкі, якія добра ведаюць Вову, наглядзеліся БТ, чыталі ў газетах, што Валодзя біў шыбы, нападаў на міліцыянтаў, і ня могуць у гэта паверыць — ён такі ціхі, спакойны, станоўчы... Нягледзячы на апалітычнасць, да яго вельмі рэдка дапускаюць адваката.

У лістах Валодзя піша: раз так склалася, трэба не-сыці свой крыж. Турму ён успрымае як выпрабаванне, якое наканаванае яму лёсам. Духам ён ня падае, нас падтрымлівае — лісты піша бадзёрыя.

*5 траўня 2011 (напярэдадні суду)*

### Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Апошнія слова ў судзе:

«Прызнаю свой супрацьпраўны ўчынак, але масавых беспарядкаў і свайго ўдзелу ў іх не признаю. Прашу ў суду палёгkі».

#### Пасъля вызвалення:

«Я прыйшоў на Плошчу адзін, паводле ўласнай волі і ўласных перакананьняў: у Беларусі павінны адбыцца перамены — так жыць далей нельга. Я ні пра што не шкадую, бо за гэты час толькі яшчэ больш пераканаўся, што ўсё рабіў правільна. Самае цяжкое для мяне ў турме было тое, што я падпісаў прашэнне аб памілаванні. Бо напісаў я яго не паводле ўласнай волі. Як можна паводле ўласнай волі

признаць тое, чаго ты не рабіў? Аднойчы, адразу пасъля карантыну ў Шклousкай калёніі, я прыхварэў і звярнуўся ў мэдчастку. У мяне тэмпэратура пад сорак была, ледзь сядзей, а начальнік мэдчасткі пачаў у мяне цікавіцца, кшталту, паводле якога артыкулу я зняволены і гэтак далей. А пасъля раптам кажа: калі я прывяду чалавека зь відэакамэрай і ты скажаш, што раскайваесцся, і мы цябе адпусцім — зробіш так? Кажу яму — не, дзякую, ня буду. А ён мне кінуў такую фразу — тады чакай яшчэ пяць гадоў «зъверху». Гэта толькі адзін фрагмент ціску, а пра ўсё я казаць ня буду.

Што мяне шакавала, калі я выйшаў — гэта масавы страх у грамадстве. Калі людзі даведваюцца, за што я сядзеў, дык адразу ад мяне адгароджаюцца, каб не патрапіць у пералік нядобранадзейных. Але я хачу сказаць людзям, што ня трэба баяцца. Бо страх сам па сабе нічога прадуктыўнага несыці ня можа. Ён толькі падштурхоўвае да прыняцця няправільных рашэнняў. Я таксама заўважыў, што многія з маіх знаёмых прыкryваюць свой страх нейкімі прычынамі: вось у мяне крэдыт, а ў мяне сям'я і дзеці. А калі падумаць — ты, нібыта, клапоціцся пра сям'ю і дзяцей, а сам — супярэчыш сабе сваім ж дзеяньямі. Бо калі чалавек клапоціцца пра сваіх дзяцей, то павінен штосьці добрае рабіць для іх. А яны сваім бязьдзеяньнем наадварот — перакладаюць усе цяперашнія праблемы на плечы сваіх дзяцей. Важна, каб людзі зразумелі, што адкладваць вырашэнне праблемы ці спадзявацца, што нешта вырашицца само сабой — гэта, канечнэ, глупства. І самае першое і галоўнае для мяне — каб людзі, якія знаходзяцца ў турме, выйшлі на волю. Бо я ведаю, што такое турма і як людзям там цяжка».

## Эдуард Лобаў

Зьняволены 18 сьнежня 2010 г. —  
дагэтуль за кратамі



Нарадзіўся 1 сьнежня 1988 г. у Вільні. Служыў тэрміновую службу ў спэцназе. У войску пазнаёміўся з маладафронтайцам з Гомелю, дзякуючы якому далучыўся да Маладога Фронту. Быў абранны кірауніком менскай гарадзкой арганізацыі МФ. Цікавіцца вайсковай справай і марыць пра адраджэнне беларускага войска. Нежанаты.

Затрыманы 18 сьнежня 2010 г. разам зь лідэрам Маладога Фронту Зымітром Дашкевічам, абвінавачаны ў хуліганстве, нібыта яны зъбілі мінакоў. Сваёй віны не прызналі і заявілі, што гэта была правакацыя спэцслужбаў напрэдадні презыдэнцкіх выбараў.

24 сакавіка 2011 г. судзьдзя Маскоўскага суду Менску Алена Шылько асудзіла Эдуарда Лобава паводле артыкулу

«асабліва злоснае хуліганства» на 4 гады калёніі ўзмоцненага рэжыму. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала яго вязнем сумленья. Адбывае пакаранье ў калёніі № 22 «Ваўчыныя норы» ў Івацэвіцкім раёне.

### Партрэт на фоне кратамі

*Юльян Місюкевіч, актыўіст Маладога Фронту*

**Эдзік мае харектар змагара — ён абараняеца, калі нападаюць на радзіму**

Эдуард Лобаў — мужны чалавек, надзейны сябра, добры таварыш, які ніколі не падставіць, ня кіне ў бядзе. Такім яго ведаюць сябры, паплечнікі з Маладога Фронту й войска. З выгляду сыцілы і неганарлівы юнак, але з моцным духам і гарставаным харектарам. Эдуард такі чалавек, што калі бярэцца за справу, ніколі ня кіне яе. Ён звыкся даводзіць усё да канца.

Для Эдуарда нескладана апынацца ў спартанскіх умовах, ночыць наўпрост на драўляных дошках, праісьці кіляметраў 15, каб размыцца... Спадзяемся і верым, што цяперашніе выпрабаваньне лёсу ён вытрымлівае годна.

Яшчэ ў восьмай клясе Эдуард вырашыў звязаць сваё жыццё з вайсковай службай. Чытаў адмысловую літаратуру, займаўся спортам. Пасля заканчэння школы адразу і з задавальненнем пайшоў службыць у элітную 103-ю мабільную брыгаду ў Віцебску. Аднак, апінуўшыся ў войску, Эдуард заўважыў неадпаведнасць дэкларацыяў існай сітуацыі. Маўчаць ня стаў, гаварыў аб проблемах тэрміновай службы. Падтрымліваў прызванага ў ту самую частку маладафронтайца Андруся Цянюту. І ўсылед за ім і быў адпраўлены на гаўптвахту перад самым

звальненем у запас. Такім чынам і далучыўся да дзейнасці Маладога Фронту.

Эдзік мае харктар змагара — калі на яго нападаюць, мозг уключаеца ў рэжым абароны, ён абараняеца, калі нападаюць на радзіму, ён перадусім імкнеца яе абараніць.

Як апавядвае вайсковы паплечнік Эдуарда Андрусь Цянюты, на Эдуарда можна спадзявацца й даверыць сваё жыцьцё ў складанай сітуацыі: «Без ваганьняў пайшоў бы з Эдзікам у бой, ведаючы, што ён прыкрые мяне ў выпадку бяды».

«З намі Бог!» — падпісвае напрыканцы ліста з турмы Эдуард Лобаў. Верым, што Божая любоў і ласка будзе апірышчам і дапамога для палітвяэняў. Молімся аб вызваленіі нашых паплечнікаў, молімся, каб судзьдзя быў справядлівы і адчуў па-над сабою ўладу найвышэйшага судзьдзі — Господа.

*21 сакавіка 2011 (напярэдадні суду)*

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Апошнія слова ў судзе:

«Гэта правакацыя з боку ўладаў. Псэўдапацярпелыя, якія хаваюцца за съцяной, баяцца праўды. Я веру, што праўда пераможа і кожны атрымае сваё».

#### Лісты з-за кратай:

«Цяпер знаходжуся, як і Мікіта Ліхавід, у ПКТ — гэта памяшканье камэрнага тыпу. Зъмясьцілі туды на месяц, а потым будуць вырашаць паводле абставінаў. Ніколі ня буду пісаць прашэнніе аб памілаваньні. Я ўзяў на сябе гэты крыж і адмаяўляцца ад яго, зраджваць сваім прынцыпам ня буду».

«Ня цешу сябе ілюзіямі, што хутка адпусцяць — каб не было цяжэй. Калі трэба будзе, адсяджу і да канца тэрміну».

## Анатоль Лябедзька

Зъняволены 20 сьнежня 2010 г. —  
вызвалены 6 красавіка 2011 г.



Нарадзіўся у 1961 г. у вёсцы Трылес Стубцоўскага раёну Менскай вобласці. Скончыў факультэт гісторыі і французскай мовы Менскага пэдагагічнага інстытуту, юрыдычны факультэт БДУ. Дэпутат Вярхоўных Саветаў Беларусі 12-га і 13-га скліканьняў. Адзін з ініцыятараў спробы імпічменту презыдента (1996).

Ад 2000 г. — старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі. Сустаршыня Палітычнай Рады Аб'яднаных дэмакратычных сіл. За ўдзел у палітычнай дзеянасьці неаднаразова прыцягваўся да адміністрацыйнай і крымінальнай адказнасці. Жанаты, мае сына.

Пасля акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў быў затрыманы ў ноч на 20 сьнежня 2010 г.

у Менску і зьмешчаны ў СІЗА КДБ. Яму выставілі абвінавачанье ў арганізацыі і ўдзеле ў масавых беспарадках. 6 красавіка 2011 г. вызвалены зь СІЗА КДБ пад падпіску аб няявізьдзе. 23 жніўня крымінальная справа супраць яго была спыненая. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» признала Лябедзьку вязнем сумленья.

### Партрэт на фоне кратаву

Арцём Лябедзька, сын

#### Мой бацька — ня камень

Гэта была страшная ноч. З 19 на 20 сьнежня. Пакарабачаныя дзіверы. Невядомыя злыя людзі, якія забіралі бацьку. Я толькі помню адчыненае вакно, у якое я кричаў усыльед цёмным постасцям: «Фашысты!». Я не адчуваў холаду, не было страху...

Пацягнуўся доўгія дні і ночы чаканыя. Кожную раніцу я альбо мама бегалі да паштовай скрынкі, каб зноў пераканацца, што ў ёй па-ранейшаму няма таго ліста, якога мы так чакаем.

Прайшоў сьнежань. Скончыўся студзень. І толькі напрыканцы лютага мы нарэшце атрымалі тое, чаго так доўга чакалі — ліст ад бацькі. Калі прачыталі яго, то нават разгубіліся. Можна было падумаць, што ён адпачывае дзесьці ў санаторыі. Ні паўслова, ні намёку на тое, што яму цяжка. Зь вязніцы ён, нібы лекар-психітар, супакойваў нас. Але ж мы адчувалі іншае.

Калі бацьку ўпершыню пасадзілі ў турму, мне было гадоў дзесяць. І тады я проста плакаў — ад адчаю, ад крыўды. Але за гэтыя гады мы ўсе зрабіліся мацнейшымі. У нас не прынята дэманстраваць свае сълёзы ў прысутнасці іншых, калі гавораць пра палітычныя проблемы.

Выключэнъне, хіба што, бабуля Яня. Ёй гэта даруецца. А нам плакаць нельга. Бо бацька заўжды паўтарае: сълёзы — гэта прыкмета слабасці. Але калі казаць шчыра, час ад часу і ў нас вочы робяцца мокрымі.

Пра бацькавы проблемы кожны ведае са сваіх крыніц інфармацыі. У бабулі Яні і дзядулі Валодзі гэта тэлеканал «Белсат», у бабулі Тамары і дзядулі Паши — газэта «Народная воля», у мамы і ў мяне — інтэрнэт. Адтуль мы і даведаліся, што бацьку КДБ вынес афіцыйнае папярэджанье паводле артыкулу «Дзяржаўная зрада». А ён прадугледжвае съяротнае пакаранье.

Адтуль жа мы даведаліся, што яго прывезлі ў шпіталь са шматлікімі траўмамі. Мэдыі паведамілі нам, што супраць бацькі завялі крымінальную спраvu. Спачатку пра абарону гонару і годнасці кіраўніка дзяржавы. Потым — яшчэ адну.

Пра сваю працу бацька дома распавядае выключна пазытыўна — якія цудоўныя людзі сабраліся ў Аб'яднанай грамадзянскай партыі! Як здорава быць побач са Станіславам Багданкевічам зь яго выключнай працаздольнасцю, са Львом Марголіным — чалавекам надзвычай адказным, з Уладзімерам Раманоўскім — чалавекам выключнага сумленья... Праўда, маці часам кажа, што бацька занадта даверлівы да людзей і таму іншы раз мусіць у іх расчароўвацца.

Пасыля 19 сінегня мы некалькі разоў прыяжджалі ў вёску да бабулі і дзядулі. Баба Яня плакала. На стале стаяў здымак бацькі, і бабуля размаўляла зь ім. Малілася і плакала. Дзядуля больш маўчаў. А потым сказаў, як адрэзаў: «У нашым родзе на калені не становяцца і ад веры не адмаўляюцца. Я ведаю, Анатоль вытрымае і ня зломіцца».

Я таксама ведаў, што бацька ніколі не прадасціц свае прынцыпы і перакананыні. Але мне хацелася, каб у гэтым як мага хутчэй пераканаліся і тыя, хто кінуў яго за краты. Яму помсцілі. Хоць ён ня быў кандыдатам у презыдэнты. Ён нават не выступаў на Плошчы. Але для гэтай улады мой бацька быў ворагам. І яна была б вельмі шчаслівая, калі б ён зъехаў з краіны альбо сышоў з палітыкі. Аднак ён не зняжджае і не сыходзіць. І ўжо на наступны дзень пасыля вызваленяня з раніцы ён ужо быў на працы.

Мой бацька — ня камень. Толькі мы з маці бачым, як ён перажывае за памылкі, няўдачи і непрыемнасці. Памятаю, як бацька перажываў, калі ня мог прысутнічаць на пахаваныні роднага дзядзькі. Ня змог таму, што разумеў — яго прысутнасць адмоўна паўплывае на кар'еры родных. І гэта была вось такая цана той справе, якой ён займаецца.

І ў свае 50 ён не перастае нас зъдзіўляць. У СІЗА КДБ пачаў пісаць вершы. Вядома, гэта ня Ніл Гілевіч. Але нам падаецца, што выходзіць нядрэнна. Ён лёгка адціскаецца ад падлогі 100 разоў і кожны раз перамагае маіх сяброў, якім толькі за 20.

Бацька — велізарны майстар пераконваць людзей. Дагэтуль у нашай сям'і зъдзіўляюцца, як ён загітаваў бабулю съядома ўступіць у ліберальную партыю — Аб'яднаную грамадзянскую. Ён — лідэр ад прыроды. Нездарма ж яго ў «Амэрыканцы» так і звалі — «Правадыр».

Я люблю свайго бацьку не за тое, што ён вядомы палітык. Ён проста пазытыўны чалавек, надзейны, прынцыповы. Дый урэшце ён — мой бацька!

...Красавіцкі вечар. Брыдкі дробны дожджык. Але я на гэта не зважаю. Бо толькі што патэлефанавала маці. Яе дрогкі голас: «Арцём, тата дома».

Я бег па лужынах. Па твары хвастаў дождж. Але я

радаваўся, як гэта добра. Значыць, тата не пабачыць мае вільготныя очы.

12 кастрычніка 2011 (пасъля вызваленъя)

## Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

### Пасъля вызваленъя:

«На першай сустрэчы мне сказалі, што калі вы зробіце нейкія заявы, то ўжо сёньня можаце быць дома. Я паказаў съледчаму правую руку і сказаў, што я хутчэй яе адгрэзу, чым адмоўлюся ад таго, у што я веру, ці скажу супраць некага.

Сёньня для ўлады і апазыцыі — руіны. 20 сінегня мы ўсе стаялі на руінах... Гэтая кампанія была самая цяжкая з усіх выбарчых кампаніяў. І кандыдаты ў прэзыдэнты, і кіраунікі палітычных структураў, людзі з атачэння кандыдатаў — мы ўсе былі белыя, пушыстыя, правільнія, мужныя, усе гаварылі правільнія словаў. Гэтая выбарчая кампанія нам далася вялікай цаной, яна паказала, што мы ня белыя і пушыстыя, што ў нас няма сілы волі, што многа было проста прыгожых словаў, за якімі няма ніякіх дзеяньняў. Гэта выснова, якую я для сябе зрабіў. Хто зраднік, а хто герой, пабачым пазыней. Мне не прышчапілі вірусу няnavісці нават у «Амерыканцы», хаця там былі спробы».

«Санкцыі — гэта занадта моцнае слова для сёньняшняй сітуацыі. Мы гаворым аб рашэннях, якія маюць қропкавы характар і датычаць толькі тых людзей, якія парушаюць Канстытуцыю і ўнутране заканадаўства. Гэта такая практычная мера. Яна стрымлівае памеры рэпрэсіяў, таму што беларускія чыноўнікі — ня бедныя людзі і дні народзінаў свае

сустракаюць і ў Празе, і ў Варшаве, і ў Вільні, і ў Парыжы. Таму гэта адбіваецца на іх настроях. Яны не хацелі б патрапіць у гэты съпіс. Калі б не было гэтых «кропкавых рашэнняў», тады наогул я ня ведаю, што магло б стрымліваць у сваіх брутальных дзеяньнях беларускіх чыноўнікаў. Таму што ўнутры краіны нейкіх мэханізмаў уплыву на іх не існуе. Людзі не выконваюць Канстытуцыю, не выконваюць заканадаўства».

## Сяргей Марцалеў

Зъняволены 23 сьнежня 2010 г.—  
вызвалены 16 траўня 2011 г.



Нарадзіўся 29 красавіка 1977 г. у Менску. Унук Станіслава Марцалева, былога кіраўніка Інстытуту масацтвазнаўства, этнографіі і фальклёру Акадэміі навук. Унук члена-карэспандэнта АН Леаніда Яўменава.

Вучыўся на факультэце міжнародных адносін БДУ, быў адлічаны за палітычную дзеяльнасць. Скончыў Познанскі ўніверсітэт, спэцыяльнасць «Паліталёгія». Нежанаты.

У сярэдзіне 1990-х быў абраны старшынём «Маладой Грамады» (маладзёвай арганізацыі пры БСДП М.Статкевіча).

На прэзыдэнцкіх выбарах 2010 г. кіраваў перадвыбарчым штабам Міколы Статкевіча. Уначы 23 сьнежня быў зъняты зь цягніка, якім ехаў у Варшаву. Арыштаваны, зъмешчаны ў СІЗА КДБ, абвінавачваўся ў арганізацыі масавых беспарафдакаў. 4 красавіка абвінавачаныне зъменена на больш мяккае — арганізацыя і падрыхтоўка дзеянь-

няў, якія груба парушаюць грамадзкі парадак, альбо актыўны ўдзел у іх. Да суду знаходзіўся ў съледчым ізалятары КДБ.

16 траўня 2011 г. судзьдзя Заводзкага суду Менску Жана Брысіна асудзіла Марцалева на 2 гады пазбаўлення волі з выпрабавальным тэрмінам 2 гады.

### Партрэт на фоне кратаву

Юлія Рымашэўская, журналістка

#### Мара Сяргея — паехаць у Порту і на Байкал

Сябры заўсёды дзівяцца яго абазнанасці, нават энцыклапэдычным ведам у цікавых яму сферах. Улюблёныя аўтары — Набокаў, Купрын, Даўлатаваў, Ліпскераў. Мары — наведаць горад Порту ў Партугаліі і возера Байкал. Улюблёны краявід — горы Абхазіі. Жыцьцёвае крэда: «Будзь рэалістам, імкніся да неверагоднага!».

Сяргей вучыўся на факультэце міжнародных адносін БДУ. У студэнцтве стаў сябрам сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная Грамада», а потым — лідэрам «Маладой Грамады». Той час адзначаўся яркімі акцыямі дэмакратычна скіраванай моладзі. Адной зь іх стаўся пікет каля будынку Нацбанку ў дзень адкрыцця першага ў Менску «Макдоナルдсу».

«Гэта быў Дзень правоў чалавека, 10 сьнежня 1996 году. У той час гучнай палітычнай справай быў арышт Славаміра Адамовіча за верш «Забі презыдэнта!» Гэта і сталася лейтматывам нашага пікету, — згадвае паплечнік і сябра Сяргея Мікола Прыварнікаў. — Пікет выйшаў шматлюдны, чалавек 200—300... Мы трymалі плякаты, раздавалі ўлёткі з Дэкларацыяй правоў чалавека. На адным з плякатаў быў партрэт Адамовіча і надпіс «Ён ня есьць гам-

бургераў». Шмат было журналістаў, прысутнічалі ўсе расейскія тэлеканалы». Завяршылася ўсё прадказальна — затрыманьнямі і дастаўкай у РУУСы.

Яшчэ адна яркая акцыя сацыял-дэмакратычнай моладзі — пікет супраць прымусовага разъмеркаванья ў сакавіку 1997-га — скончылася для Сяргея ўжо 10-цю суткамі адміністрацыйнага арышту. Патрапіўшы на Акрэсыціна, Марцалеў адразу абвясціў сухую галадоўку. «У той час сама паняцьце палітычнай галадоўкі было нейкім яркім дзеяньнем», — узгадваў ён пазней. Абвешчаная студэнтам акцыя пратэсту прыцягнула ўвагу журналістаў, выклікала широкі рэзананс, а яго самога давяла да рэанімацыі.

Але той рэзананс меў наступствы. Скончыўшы 3-ці курс без прэтэнзіяў з боку выкладчыкаў, Марцалеў і яго аднакурснік Мікола Прыварнікаў былі адлічаныя за няздачу факультатыву — мэдычнай падрыхтоўкі. Рэктарам БДУ ў той час быў Аляксандр Казулін. «Уколы я дагэтуль рабіць умею добра — ніхто ня скардзіўся», — распавядаў пра карысць нібыта нязадзенага факультатыву Сяргей.

Пэўны час Сяргей актыўна займаўся кіраваннем «Маладой Грамадой». Удзел маладых сацыял-дэмакратаў у вулічных акцыях заўсёды быў яркім і гучным. Сярод лёзунгаў, якімі запомніўся харызматычны вобраз Сяргея, быў гішпанскі, вельмі актуальны для Беларусі сёньняшній: «El pueblo unido jamás será vencido», — «Народ зъяднаны — народ непераможны». Цяпер цяжка ў гэта паверыць, але нават дзяржаўная газета «Вячэрні Мінск» звярнула на маладзёвага актыўіста ўвагу і надрукавала яго інтэрв’ю.

Нейкі час Сяргей вучыўся ў Расейскім гуманітарным універсітэце і ў Польшчы.

Вярнуўся ў Беларусь падчас выбараў 2006 году.

Працаўаў прэс-сакратаром Аляксандра Казуліна, мадэраторам і рэдактарам сайту [kozylin.org](http://kozylin.org), пісаў публіцыстычныя матэрыялы для сайтаў [naviny.by](http://naviny.by) і [eurobelarus.info](http://eurobelarus.info).

На выбараў-2010 стаў кіраўніком выбарчага штабу Міколы Статкевіча. 23 сінежня быў затрыманы ў цягніку Менск — Варшава, калі ехаў на здымкі праграмы тэлеканалу «Белсат».

*10 траўня 2011 (напярэдадні суду)*

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Апошнія слова ў судзе:

«Не спадзяваўся, што мой удзел у выбараў закончыцца на лаве падсудных. Я буду больш асьцярожным адносна ўдзелу у падобных палітычных акцыях. І ўсё ж — яна круціцца».

#### Пасылья суду:

«Турма — гэта ня страшна, турма — гэта непазібежна для того, хто цікавіцца палітыкай. Нават калі ты клерк і сядзіш за кампютарам, чытаеш навіны — трэба быць гатовым да того, што могуць прыйсці і па цябе. На жаль, гэта дыягназ: калі мы, знаходзячыся ў сваёй краіне, вымушаныя па-ранейшаму гаварыць на кухні і шэптам тое, што трэба казаць гучна і ўголос... Жыцьцё радыкальна зъмянілася. Я не ўспрымаў, што мяне судзяць за тое, што я прыйшоў на дэманстрацыю. Мне сказаў дастаткова адкрыта: «Вам трэба было вызначацца, з кім вы працуеце, з кім вы супрацоўнічаце на прэзыдэнцкіх выбараў!» То бок, мне далі зразумець, што судзяць за тое, што я працаўаў з кандыдатам у прэзыдэнты Міколам Статкевічам».

## Фёдар Мірзаянаў

Зъняволены 19 сьнежня 2010 г. —  
вызвалены 14 верасьня 2011 г.



Нарадзіўся 9 сьнежня 1990 г. у Баранавічах. Скончыў гімназію, у 2008 г. паступіў на факультэт мэнеджменту Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту, спэцыяльнасць «Эканамічная кібернетыка». Нежанаты.

Падчас выбарчай кампаніі быў у камандзе кандыдата ў прэзыдэнты Яраслава Раманчука. Пасля акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбраў 19 сьнежня 2010 г. адбыў адміністрацыйны арышт 15 сутак у съедчым ізялітары ў Жодзіне. Потым здаў чатыры залікі і тры іспыты. Апошні іспыт меўся здаць 25 студзеня, але раніцай Мірзаянава арыштавалі. Абвінавацілі ва ўдзеле ў масавых беспарадках.

13 траўня 2011 г. судзьдзя Партызанскага суду Менску Натальля Чацьвярткова асудзіла яго на 3 гады зъняволенія ў калёніі ўзмоцненага рэжыму. Адбываў пакаранье ў Івацэвіцкай калёніі № 22. Праваабарончая арганізацыя

«Міжнародная амністыя» признала Мірзаянава вязнем сумленья.

## Партрэт на фоне кратай

*Людміла Мірзаянава, маці*

### Фёдар з гонарам заявіў: «Я — беларус!»

У кожнага чалавека ёсьць свой час, каб жыць. Час жыцьця ў кожнага чалавека свой. Гэта можа быць час, каб існаваць. Ён можа стаць часам, каб жыць: пазнаваць, зъмяняцца і зъмяняць...

Фёдар нарадзіўся ў беларускім горадзе Баранавічы ў інтэрнацыянальнай сям'і за год да распаду СССР. Яшчэ ў дзяцінстве, даведаўшыся ад бацькоў пра магчымасць самастойнага выбару нацыянальнай прыналежнасці (маці — беларуска, бацька — татарын), маленькі Фёдар з гонарам заявіў: «Я — беларус!».

З малодшага школьнага ўзросту захапіўся чытаньнем. Пазней улюблёным аўтарамі стаў Леў Гумілёў, сын Ганны Ахматавай і Мікалая Гумілёва, які доўгі час правёў у сталінскіх засыценках. Гумілёў дапамог Фёдару пазнаць, як нараджаюцца і паміраюць этнасы. Улюблёныя кнігі «Канец і зноў пачатак», «Каб сівяча ня згасла» пасля арышту зъмянілі прапіску і з пакою пераехалі ў СІЗА на Валадарскага. Дадому яны ўжо ня вернуцца: ёсьць такі способ папаўніць турэмную бібліятэку. «Этнагенэз і біясфера Зямлі» ды іншыя кнігі любімага аўтара чакаюць Фёдара ў хаце.

У старэйшых клясах гімназіі Фёдар уключыўся ў алімпіядны рух: удзельнічаў у гародзкіх, абласных, рэспубліканскіх алімпіядах у гісторыі, інфарматыцы, геаграфіі. У гісторыі ён быў першым у горадзе і вобласці, і гэта невыпадкова. Прадзед Іван, удзельнік 2-й усясьветнай вайны, любіў распавядаць пра

герояў і бітвы. Ідэалам прадзеда быў Тадэвуш Касцюшко, нацыянальны герой Беларусі, Польшчы і ЗША. Сваё імя дзед Фёдара, дый пазыней сам Фёдар атрымалі дзякуючы захапленню гісторыяй. «Імёны «Тадэвуш», «Тодар», «Фёдар» сугучныя. Назавем сына Фёдарам», — прапанавала прарабака Сыцепаніда. У 1990 годзе мы назвалі Фёдарам і свайго сына.

Прачытаўшы шмат сур'ёзных кніг, паразмаўляўшы з разумнымі пэдагогамі, Фёдар досьць рана зразумеў, як шмат у гісторыі памылак, фальсифікацыяў, фантазіяў. Кніга Я.Габовіча «Гісторыя пад знакам пытальніка» крыху прыглушыла яго цікавасць да гісторыі. У 10-й клясе сын сур'ёзна захапіўся эканомікай. Пачалося ўсё з кнігі «Эканамічны лад мысленія» П.Хэйке, П.Боўтке і Д.Прычытка, якую яму прывёз тата. Яна надоўга стала настольнай кнігай Фёдара. Прачытаўшы яе, як потым прызнаўся мой сын, ён пачаў задумвацца над ролем дзяржавы ў грамадстве і ролем рынку, прычынамі багацця і беднасці людзей, даведаўся пра існаваныне розных эканамічных систэм. Фёдар зрабіў свой прафесійны выбар — паступіў на факультэт мэнеджменту Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту, спэцыяльнасць — «Эканамічная кібернетыка». Паступіў на бюджетнае аддзяленіе з самым высокім балам — 340.

Ужо студэнтам захапіўся тэорыямі заснавальніка новааўстрыйскай школы Людвіга фон Мізеса, яскравага прадстаўніка лібералізму, прыхільніка тэорыі неўмяшаныя дзяржавы ў эканоміку.

У Фёдара шмат прыяцеляў і сяброў. Аднакурснік Яўген Парыж прызнаўся, што, калі размаўляеш зь Фёдарам, складаецца ўражаныне, быццам гэта не аднагрупнік, аднагодак, а экспэрт, чые веды грунтуюцца на багатым жыццёвым досьведзе, высновы выве-

раныя, уважаныя. Пры ўсёй глыбіні і сур'ёзнасці — незвычайны аптымізм, маральныя прынцыпы, бескампромісная жыццёвая пазыцыя. Гэта сапраўдны чалавек і надзеяны сябра.

Адразу ж пасля арышту Фёдара аднагрупнікі правялі сход і зъявіліся з просьбай зъмяніць Фёдару меру стрымання, вызваліць яго з-пад варты. Студэнты ўзгадалі, як Фёдар арганізоўваў паходы ў Вязынку і Стоўбцы, на радзіму Купалы і Коласа. Як выдатна вучыўся, паказваў сябе на занятках у эканамічных дысцыплінах, марыў завяршыць адукацыю ў «Наргасе» і ўсе сілы ўкладаў ў разьвіццё эканомікі Беларусі. Студэнты ўзгадалі і такі ўчынок Фёдара: летасць ён падабраў хворае бяздомнае кацяня і вылечыў яго ад лішаю, хоць вэтэрынары рэкамэндавалі кацяня ўсыпіць.

Сённяня Пушысцік стаў улюблёнцам сяброў Фёдара. Яны штотыдзень наведваюць нашу сям'ю, гэта ўжо традыцыя. Іх візыты — вельмі моцная эмацыйная падтрымка для ўсіх нас.

На сутнасці, пасля сінеганьскіх падзеяў 2010 году ў Беларусі атрымаў актыўнае разьвіццё «тымураўскі рух», калі моладзь добрахвотна бярэ шэфства над людзьмі, чые блізкія знаходзяцца за кратамі. Гэтая падтрымка сапраўды дапамагае...

Зь лістоў Фёдара на волю: «Ва ўсяго ёсьць пачатак і ёсьць канец. Вось і прырода гэта цьвердзіць ва ўнісон са мной. Сённяня — першы вясновы дзень. Сонейка сівеціць у маленкім дворыку СІЗА, як на пляжы. Змрочныя дэкарацыі СІЗА я хутка памяняю на свабоду. Можна заплюшчыць вочы, падумаць... За час знаходжання ў СІЗА я навучыўся жыць на адным квадратным метры плошчы, ужывацца з суседзямі, пачуваючы сябе цалкам камфортна, бегчы на месцы на «бегавой дарожцы» паўгадзіны ў дзень, па-філя-

зофску ставіцца да рэчаіснасьці. Я ведаю дакладна, што не зьмянілася ўва мне: уяўленыні пра тое, што адбываецца ў краіне».

26 красавіка 2011 (напярэдадні суду)

### Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Апошнія слова ў судзе:

«Для мяне гэта асабістая трагедыя, страта веры ў праўду і законнасць у нашай краіне. 19 сінегня я пайшоў на Плошчу, каб дамагацца справядлівасці, эканамічнага росту. Я хацеў падтрымаць свайго кандыдата Раманчука. Але выявілася, што я не могу свабодна выказваць сваё меркаванье ў сваёй краіне. Я бачыў, як жорстка быў разагнаны мітынг, білі мірных людзей. Пасьля мітынгу было арыштавана 700 чалавек і ў тым ліку і я, бо я хацеў выказаць сваю думку. Але гэта ня самае вялікае расчараванье. 25 студзеня мяне выклікалі і запатрабавалі ад мяне нейкіх незразумелых паказаньняў. Я адмовіўся. Тады мяне арыштавалі. Потым я падумаў што спадар пракурор разъбярэцца... Я прашу суд толькі аб адным — вынесіце справядлівы вырак».

#### Ліст з-за кратай:

«Для мяне беларускае правасудзьдзе было і застаецца несапраўдным, як сказаў Мікалай Статкевіч, гэта муляж. Я ня веру ў наша правасудзьдзе і мяркую, што скаргу разгледзяць фармальна. Таму і ня бачу сэнсу складаць нейкія паперы і вывучаць пратокол».

#### Пасьля вызваленія:

«Дзякуючы таму, што многія людзі за нас змагаліся, мы цяпер на свабодзе. 4 разы мяне пераконвалі напісаць прашэнне аб памілаванні. Я адмовіўся. Я хацеў выйсці на свабоду з чыстым сумленнем. Каб я пайшоў на кампраміс са сваім сумленнем, я быў бы на свабодзе яшчэ ў студзені, калі б я даў паказаньні супраць кандыдатаў у прэзыдэнты. Гэтак казалі съледчыя, у тым ліку кіраўнік съледчай управы. Хачу застацца чалавекам з чыстым сумленнем, — вось і ўся мая пазыцыя».

«Я не зьбіраюся заставацца ў Беларусі і ад'edu з краіны на вучобу. Ня маю намеру заставацца ў Беларусі, паколькі тыя, хто мяне арыштаваў і пасадзіў у турму, засталіся на сваіх пасадах і, праўдападобна, ня будуть пакараныя. Таму і застаецца небяспека. Я вярнуся ў Беларусь, калі ў краіне зьменіцца палітычны рэжым».

## Алесь Міхалевіч

Зняволены 20 сіння 2010 г. —  
вызвалены 19 лютага 2011 г.



Нарадзіўся 15 траўня 1975 г. у Менску. Вучыўся ў менскай матэматычнай школе №19, Беларускім гуманітарным ліцэі. Скончыў юрыдычны факультэт БДУ, спэцыяльнасць — «палітоляг-юрист». Узначальваў Аб'яднаныне беларускіх студэнтаў. Стажыраваўся ў Варшавскім і Оксфардзкім універсytатах. Працаўваў у турыстычным бізнесе.

У 2004—2008 г. намеснік старшыні партыі БНФ. Пасля вылучэння на пост старшыні партыі ў 2008 г. выключаны з арганізацыі за публічную крытыку кірауніцтва. З 2003 па 2007 г. дэпутат Пухавіцкага раённага савету, каардынатор Асамблеі дэпутатаў мясцовых саветаў, выдаўц газэты «Рэгіён». З 2006 г. антыкрызісны кіраунік, акрэдытаваны Міністэрствам эканомікі РБ. У 2007—2008 г.

юрысконсульт Асацыяцыі інвалідаў вайны ў Аўганістане. У 2008—2010 г. юрист Беларускага незалежнага прафсаюзу. Жанаты, мае дзівюх дачок.

Быў кандыдатам на прэзыдэнцкіх выбарах 2010 г. 20 сіння арыштаваны, абвінавачаны ў арганізацыі масавых беспарадкаў 19 сіння. 19 лютага 2011 г. адпушчаны з СІЗА КДБ пад падпіску аб навывездзе і неразглошванні таямніцы съедзства. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністія» признала Міхалевіча вязнем сумлення.

Зрабіў заяву пра катаваньні ў съедчым ізалятары КДБ, а таксама пра тое, што ён разарваў дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушана падпісаў, каб выйсці з турмы. Уцёк зь Беларусі, атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі.

### Партрэт на фоне кратады Віталь Цыганкоў, журналіст

#### Чалавек, які перагуляў КДБ

Мы пазнаёміліся з Алесем Міхалевічам пры абставінах на самых традыцыйных для палітыка і журналіста. За некалькі дзён да нашага знаёмства я напісаў на сایце «Свабоды» нататкі пра зъезд партыі БНФ. Той самы зъезд, які адбыўся ў сінезні 2007 году і на якім сутыкнуліся два палітычныя падыходы, два пакаленіні фронтаўскіх палітыкаў — умоўна скажам, пакаленіне Вячоркі і пакаленіне Міхалевіча. Менавіта дзяве гэтыя асобы і прэтэндавалі тады на пасаду старшыні Фронту, а ў выніку іх жорсткага і драматычнага клінчу старшынём партыі стаў Лявон Баршчэўскі. Як мы цяпер ужо ведаєм — ненадоўга, бо ўжо на наступным зъездзе маладое пакаленіне канчаткова перамагло, і новым лідэрам партыі стаў Аляксей Янукевіч.

Дык вось тады, у 2007-ым, пасля першага дня

зъезду я напісаў шмат даволі крытычных словаў пра абодва бакі, самымі, бадай, балочымі былі такія: «*Калі кажуць, што ў Вячоркі няма харызмы, то, здаецца, у Міхалевіча яе яшчэ менш. Ці, можа, ягоныя прыхільнікі лічаць, што яна можа раскрыцца толькі на пасадзе старшыні? Затое дакумэнты ягоныя на зъездзе былі падрыхтаваныя лепш за іншых, у іх, як у добрай рэкламнай брашуры, пра героя выказваюцца вядомыя людзі».*

Праз некалькі дзён пасля зъезду мне патэлефанаў Але́сь Міхалевіч і запрапанаваў сустрэцца. Я быў троху заінтрыгаваны, было цікава, у якой форме малады палітык будзе выказваць мне свае прэтэнзіі. Але прэтэнзіяў, нават прыхаваных, я не пачуў. Але́сь проста распавядаў пра сваю біяграфію, палітычныя падыходы, даваў ацэнку сітуацыі ў краіне. Ён, безумоўна, быў закрануты майі крытычнымі словамі, але яму ўдалося нічым ня выявіць сваю расчараўнасць. Ужо тады я зразумеў палітычны стыль Міхалевіча — не канфрантацыі, а дыялёгу, ня націску, а пошуку іншага шляху.

Вобразна кажучы, Але́сь не зьбіраецца прабіваць ілбом сцяну, нават калі тая сцяна і не выглядае вельмі моцна. Ён ня хоча раструшчыць, расціснучы апанента, ён хоча перагуляць яго. Так было і падчас зъезду БНФ, так было і падчас презыдэнцкіх выбараў. Нагадаем, тады Але́сь Міхалевіч меў самую памяркоўную з усіх апазыцыйных кандыдатаў рыторыку, ён зауважаў нешта станоўчае ў дзейнасці Лукашэнкі і абяцаў падпісаць указ аб гарантыйах былому краініку краіны.

Парадокс у тым, што падчас презыдэнцкай кампаніі Міхалевіч добраахвотна апынуўся ў сітуацыі «свой сярод чужых». Міхалевіч ня першы, хто спрабаваў заняць нішу трэцяй сілы, «ня ўлады і не

апазыцыі», але, як і многім ягоным папярэднікам, здаецца, яму гэта не ўдалося. Апазыцыйныя актывісты называлі яго «здраднікам», улада не рэагавала на ягоныя пазытыўныя прапановы. Але ўжо тады, падчас інтэрвю і онлайну з Міхалевічам, я злавіў сябе на думцы, што палітыку трэба мець пэўную мужнасць, каб сысьці з пратаптанай дарогі, быць настолькі ўпэўненым у сабе, каб добраахвотна падставіцца пад град крытычных стрэлаў.

Напэўна, якраз гэты ўнутраны стрыжань, які, безумоўна, ёсьць у Міхалевіча, і не ўлічылі стратэгі з КДБ, калі малявалі свой сцэнар у дачыненіі да былога кандыдата ў презыдэнты. Адны людзі ня гнуцца, другія гнуцца, але не ломяцца. Але́сь Міхалевіч, здаецца, і ў КДБ застаўся верным свайму стылю — ён ня марыў прабіць галавой гэтую сцяну, ён думаў пра тое, як выйсьці з гэтых сценаў. Але пры гэтым застаща сабой. Паслужлівае БТ паказвала кадры, як Міхалевіч у кабінэце съледчага п'е каву і ўсьміхаецца. КДБ ужо тады думала, што ён у іх у кішэні, Міхалевіч ужо тады ведаў, што ён іх абуляе.

Часам палітык пачынае сваю палітычную біяграфію ці кардынальна мяняе свой імідж нейкім адных ходам, учынкам. Для Міхалевіча, палітычная біяграфія якога да падзеяў 19 сінегня, прызнаемся, не была абцяжараная нейкім яркім падзеямі, такім учынкам стала скандалальная прэсавая канфэрэнцыя пасля ягонага вызваленія з СІЗА КДБ, дзе ён распавёў пра катаваніні і прызнаўся ў прымусовым падпісаныні паперы аб супрацоўніцтве з КДБ. Цяпер, пасля сваіх уцёкаў за мяжу, Але́сь знаходзіцца ў чорна-белай барыкаднай сітуацыі, ня вельмі звыклай для ягоных палітычных поглядаў. Ці здолее ён адаптавацца ў новай нішы? Мяркую, так. Міхалевіч, безумоўна, умеет рэагаваць на зыменлівасць

абставінаў. Урэшце, ці ня гэта ёсьць галоўнай якасцю палітыка?

...Калі рэдакцыя мне прапанавала напісаць палітычны партрэт Міхалевіча, я пагадзіўся пасъля неўлікіх ваганьняў, паколькі падумаў, што даволі істотная дыстанцыя, якая ёсьць паміж намі, не дазволіць гэтаму тэксту стаць занадта сяброўскім і пераўтварыцца ў панэгірык. Да таго ж — натуральна, што для палітычнага партрэту Міхалевіча варта знаходзіць троху іншыя слова і акцэнты, чым напрыклад, пра Міколу Статкевіча, Паўла Севярынца альбо Зымітра Дашкевіча.

З другога боку, падумайце самі, ці паверылі б вы панэгірыку на адрас Міхалевіча?

*12 кастрычніка 2011 (пасъля вызвалення)*

### Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Пасъля вызвалення:

«Мне быў прапанаваны адзіны варыянт, пры якім я могу вызваліцца і выйсці пад падпіску аб нявыезьдзе. Гэтым варыянтам было падпісаныне дамовы пра супрацоўніцтва з КДБ, а менавіта, што я мусіў стаць агентам КДБ. Не пад уздзеяньнем катаванняў, а для таго, каб заявіць пра ўсе тыя злачынствы, якія там творацца, пра ўсе катаванні, я пайшоў на гэты крок. Я падпісаў дакумент аб tym, што станаўлюся таемным супрацоўнікам КДБ. Але я хачу сказаць, што я ніколі ня быў і ня буду агентам КДБ. Прашу ўспрымаць маю сёньняшнюю заяву, як публічную адмову ад супрацоўніцтва. Прашу лічыць тую паперу несапраўднай і такой, якая ня мае ніякай сілы. Я як грамадзянін павінен зрабіць усё магчымае, каб

гэтыя катаваныні спыніліся і каб канцэнтрацыйны лягер у цэнтры Менску спыніў існаванье».

«Мяне выклікаюць для правядзення съледчых дзеянняў у КДБ. Я маю абгрунтаваныя падставы меркаваць, што з будынку КДБ ужо ня выйду. Таму мяне ў КДБ ня будзе. Цяпер я знаходжуся ў надзейным месцы, ня ў зоне дасягальнасці КДБ. Зыбіраюцца працягваць працу над спыненнем катаванняў і вызваленем усіх, хто незаконна ўтрымліваецца з палітычных матываў».

#### Пасъля атрымання палітычнага прытулку:

«Спадзяюся, што ўжо мае заявы паспрыялі таму, каб узровень гэтых катаванняў спаў, каб яны былі нашмат меншыя. Я лічу, што ва ўмовах, калі значная частка палітычнай эліты знаходзіцца ў турме, размаўляць пра нейкую палітыку недарэчы. Я больш сябе адчуваю чалавекам, які бароніць права чалавека, я больш сябе адчуваю грамадзкім актывістам».

## Зьміцер Новік

Зъняволены 23 сьнежня 2010 г. —  
вызвалены 14 верасьня 2011 г.



Народзіўся 16 верасьня 1981 г. у Баранавічах. Скончыў школу № 13, потым вучыўся ў Менску ў Акадэміі фізyczнай культуры. Тэрміновую службу праходзіў ва ўнутраных войсках, быў ахойнікам у Баранавіцкай і Навасадзкай калёніях. Пасля службы працаваў у Менску ў ахове: спачатку ахойнікам у рэстаране «Краён Плаза», потым — у службе бяспекі амбасады Аб'яднаных Арабскіх Эміратоў. Сур'ёзна займаецца спортам. Нежанаты.

Удзельнічаў у акцыі пратэсту супраць фальшаванья вынікаў выбараў 19 сьнежня 2010 году. 23 сьнежня быў арыштаваны ў сваёй кватэры. Абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых беспарадках.

2 сакавіка 2011 г. судзьдзя Фрунзэнскага суду Менску Тацяна Чаркас асудзіла Новіка на 3 гады і 6 месяцаў зьняволення ў калёніі ўзмоцненага рэжыму. Адбываў пакаранье ў Шклойскай калёніі № 17.

### Партрэт на фоне кратату *Натальля Новік, маці*

**Усе родныя кажуць малодшаму Валодзю:**  
**Бяры прыклад зь Дзімы**

У мяне ніколі не было праблемаў са старэйшым сынам. Дзіма ўвесь час быў заняты. Добра вучыўся ў школе. Сур'ёзна захапляўся спортом — бегам, лёгкай атлетыкай, тайскім боксам, «качаўся». Заўсёды трэніраваўся, у дзяцінстве і юнацтве марыў служыць у спэцназе. У дзяцінстве сур'ёзна захапляўся ангельскай мовай, ведае яе дасканала. Дзіма быў адным з найлепшых вучняў у школе. Калі быў «апошні званок», менавіта ён трymаў дзяўчынку-першаклясніцу са званочкам на сваіх дужых плячах.

Пасля школы спрабаваў паступаць у Лінгвістычны ўніверсітэт, але зrzэзаўся на першым пісьмовым іспыце па расейскай мове. Гэта было неверагодна — клясны кіраунік не магла паверыць, у яе быў шок, бо ў школе ў майго сына не было нават чацвёркі па гэтых прадметах. Дзіма вельмі перажываў, зачыніўся ў сваім пакой, тады першы раз я бачыла сылёзы ў яго на вачах... Паступіў у Акадэмію фізывічаванья.

Пасля войска са сваімі армейскімі сябрамі паехаў падзарабіць у Амэрыку. Я адна гадавала двух сыноў, і Дзіма разумеў, што мне цяжка. У ЗША ён прабыў год, рабіў на караблі, рознаробочым. Калі вярнуўся з заробкай, большую частку грошай аддаў мне. Я рабіла тады рамонт.

Пасьля Амэрыкі Дзіма паехаў шукаць працу ў Менск. Працаўваў у ахове.

Для сям'і, для блізкіх — проста золата, а ня сын. Калі я захварэла, падняўся ціск — ён адпраціўся з працы і літаральна прымчаўся зь Менску ў Баранавічы. Па ўсім Менску шукаў лекі для бабулі. Вось у мяне два сыны, дык усе родныя, знаёмыя кожуць малодшаму Валодзю: «Бяры прыклад зь Дзімы».

І цяпер ва ўсіх лістах Дзіма піша: «Мама, беражы сябе для мяне, а я буду берагчы сябе для цябе». Ён, з аднаго боку, вельмі ласкавы, пышчотны, і разам з тым надзейны, трывалы, надзвычай адказны.

Палітыкай ніколі не цікавіўся — ніхто са сваякоў ды сяброў ніколі ня чуў, каб ён быў блізкі да якіх-колечы палітычных партый ў ці рухаў.

Дзіма надзвычай камунікабельны, з усімі знаходзіць агульную мову. Сукамэрнікі яго паважаюць. Але цяпер у мяне сэрца баліць за яго — супрацоўнікі калёні ѹго «прастуюць», правакуюць. Гэта ён распавёў праз тэлефон, але падрабязнасцяў не паведаміў. Зь нецярплівасцю чакаю доўгатэрміновага спаткання...

7 чэрвеня 2011 (падчас зыняволення)

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Апошнія слова ў судзе:

«Судом устаноўлена, што я не рабіў ніякіх разбурэнняў. Турэмны тэрмін мяне ніяк ня выправіць, ніякай шкоды трэцім асобам я не зрабіў. Прашу прызначыць максымальна мяккае пакаранье».

#### Ліст Алене Ліхавід з-за кратай:

«Дзякую за цёплыя слова, перакананы, што такая

падтрымка неабходная ўсім рэпрэсаваным... Ваш сын не адзінокі ў сваіх пакутах, нас ужо шмат. Ён — адзін са змагароў за вольную Беларусь, толькі сапраўдныя патрыёты краіны здольныя на пэўныя дзеянні дзеля сваёй Радзімы. Не спадзяўцяся на касацыйныя суды, пытаныне вызвалення хутчэй залежыць ад Эўразіязу і ЗША».

#### Пасьля вызвалення:


«Быў беспрэцэдэнтны ціск, вельмі жорстка нас прымушала напісаць прашэнні, з пагрозамі і гвалтам. Можна сказаць, што нашы шклоўскія вязні не паддаліся, але давялося шукаць кампраміс. Я, да прыкладу, напісаў: «Прашу вызваліць ад далейшага адбывання пакарання», і больш нічога. Без прызнання віны, безумоўна. Гэта наагул не абмяркоўвалася. Але калі я пісаў радок «без прызнання віны», мне казалі, што гэта наагул «не пракаціць», напіши хаця б так. З упэўненасцю магу сказаць, што людзі, якія напісалі прашэнні, выйшлі ў першай партыі. Наша ўжо партыя — гэта людзі, якія не хацелі здавацца.

Нас пастаянна слухалі — мяне, Статкевіча. Загадалі наагул не гаварыць на тэму палітыкі, толькі пра побыт, і то толькі станоўча, што ў цябе ўсё добра. Інакш імгненна абрубаецца званок. Праверкі па некалькі разоў на дзень, прычэпкі на роўным месцы, ператрусы плянавыя і раптоўныя, аблежаваныні ва ўсім, у tym ліку і ў контактах. «Шасьцёркі», «стукачы» пайсюль. Ва ўсім гэтym угадваюцца мэтады айчыннага гестапа, якое абазначаеца трима літарамі. Вельмі брудныя мэтады працы».

## Уладзімер Някляеў

Зьняволены 19 сінегня 2010 г.

вызвалены 20 траўня 2011 г.



Нарадзіўся 9 ліпеня 1946 г. у Смаргоні. Вучыўся ў Менскім электратэхнікуме сувязі, на аддзяленні паэзіі Літаратурнага інстытуту, скончыў філялягічны факультэт Менскага педагогічнага інстытуту. Паэт, празаік, грамадзка-палітычны дзеяч, ляўрэат шэрагу прафесійных і дзяржаўных узнагародаў за літаратурную дзейнасць. Жанаты, мае дзьвюх дачок.

Працаваў сувязістам на Поўначы, у Сібіры, на Далёкім Усходзе, радыёмэханікам у менскім тэлевізійным атэлье.

Заняўся журналістыкай, супрацоўнічаў з газетай «Знамя юности», рэдагаваў бюлетэнь «Тэатральны Менск», быў старшым рэдактарам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм Беларускага тэлебачанья, галоўным рэдактарам часопіса «Крыніца», штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва». З 1998 па 2001 г. старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў.

З ліпеня 1999 г. жыў у Польшчы, публічна абвясzcіўшы аб разрыве зь беларускімі ўладамі. Жыў таксама ў Фінляндый. У 2005 г. абраны кірауніком беларускага ПЭН-цэнтра. У 2009 г. добраахвотна пакінуў пасаду.

У 2010 г. ініцыяваў стварэнне грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», якой улады адмовілі ў рэгістрацыі. Кандыдат у прэзыдэнты на выбарах 2010 г.

19 сінегня 2010 г. быў зьбіты да непрытомнасці ў цэнтры Менску па шляху на акцыю пратэсту. З чэрапнамазгавой траумай трапіў у шпіталь хуткай дапамогі. Праз некалькі гадзін быў адтуль выкрадзены супрацоўнікамі спэцслужбай.

Апынуўся ў СІЗА КДБ, быў адвінавачаны ў арганізацыі масавых беспарадкаў. З моманту зьбіцца 19 сінегня да пераводу пад хатні арышт 29 студзеня перанёс чатры гіпэртанічныя крызы і на мяжы магчымасці сустрэцца з адвакатам.

17 лютага 2011 г. агульны сход ПЭН-цэнтра прыняў рашэнне вылучыць Някляева на Нобэлеўскую прэмію. 30 сакавіка 2011 г. адвінавачаныне замененае на больш мяккае — арганізацыю дзеяньняў, якія парушаюць грамадзкі парадак, ці ўдзел у іх.

20 траўня 2011 г. судзьдзя Фрунзэнскага суду Менску Жана Жукоўскую асудзіла Някляева на 2 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай пакаранья на 2 гады. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» признала яго вязнем сумлення.

## Партрэт на фоне кратай

Эва Някляева, дачка

**Перад вачыма ўсё тая самая карцінка, як ты ляжыш,  
скрываўлены, у сънезе**

Ну што татуля, так і будзем з табой контактаваць. Ці ў тэлевізоры празь «Белсат», або вось праз Радыё Свабода.

На чарзе сыгнальныя вогнішчы, тэлепатыя і лісты, напісаныя малаком на палях кніг турэмнай бібліятэкі. Дзякую Богу, усе ведаем, як рабіць чарніліцу з хлебнага мякішу. Я тут яшчэ галубятню плянью на дах, толькі суседзі пакуль хады пляну не даюць.

Ведаеш, пасъля ўсяго таго, што здарылася, забарона нават на тэлефонную размову падалася напачатку драбязой.

Але час ідзе, і тое, што я не магу пачуць твой глас, зразумець, як ты сябе насамрэч адчуваеш — гэта цяжка, канечне. Вольга і адвакаты мне гавораць, што ты не губляеш прысутнасці духу, што цябе не зламалі, што ты нават можаш пісаць там нешта.

Мне ўвесы час шалёна хочацца проста сесьці з табой і пагаманіць за вячэрай ці гульнёй у покер, ці нават прайсьціся моўчкі ўздоўж затокі.

Але ўлічваючы тое, што калі мы з табой сустрэннемя нарэшце, то так хутчэй за ўсё і будзе — мы будзем моўчкі ісъці, я ізноў і двух словаў не змагу сказаць пра тое, што я насамрэч думаю і адчуваю, то давай я паспрабую тут адну рэч сказаць.

Гледзячы на выдатных, мужных людзей, зь якімі мне выпаў гонар пазнаёміцца з-за ўсёй гэтай агульнай нашай бяды, мне, канечне, вельмі хочацца гэтак сама, як і яны, мужна трymацца. Мне б павучыцца ў Дар'і Корсак, як праста і ясна яна сказала: «Мы перажывем гэты рэжым». Мне ўсё хочацца таксама

сказаць штосьці ў гэтым духу, накшталт, што «і не такое бывала». І плюнуць праз плячо. Але праўда ў тым, што тое, што з табой робяць, тое, што робяць з усімі намі — гэта самае страшнае, што я, чалавек неваеннага пакалення, калі-небудзь бачыла ў сваім жыцці. Перад маймі вачыма ўвесы час паўстае ўсё тая самая карцінка, як ты ляжыш, зьбіты, скрываўлены, у сънезе, і я кожны раз задыхаюся, проста не магу дыхаць нармальна. А тое, што мянэ не было побач, калі тваю жонку трымалі за руکі, а цябе цягнулі па падлозе з рэанімацыйнай палаты па нечакана вымерлых калідорах, я сабе ніколі не дарую.

Але вось якраз з-за гэтага ўсяго я з асаблівай яснасцю разумею неабходнасць твайго ўчынку — і ўсіх, хто пайшоў на Плошчу. Таму што нават я да гэтага ня бачыла, наколькі шырокая разраслося глейкае, балоцістое зло ў Беларусі. Штодзённае, руціннае зло, якое так уелася ў наша жыцьцё, што ўжо нават парайканыне сутуацыі з Кафкам пасыпела стаць клішэ.

Я хачу табе сказаць, што я табой вельмі ганаруся. Я страшна цяпер ганаруся наогул беларусамі. Таму што нягледзячы на тое, што мы вельмі любім сябе лаяць за млявасць, я нідзе і ніколі ня бачыла столькі ўпартасці і герайму. Гэтак жа як зло стала руцінным, герайзм стаў практична штодзённым. Прыйсьці на Плошчу. Прынесці перадачу ў турму незнамому чалавеку. Не зманіць, калі вельмі просьць. Не зламацца, калі вельмі ціснуць. Гледзячы на ўстойлівасць і мужнасць людзей вакол, я не магу ня верыць, што мы з табой вельмі хутка сустрэннемся.

4 траўня 2011 (напярэдадні суду)

## Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

Верш з-за кратай:

ЛІСТЫ ДА ВОЛІ

*Вользе Някляевай*

Як плашчаніца, бел-чырвона-бела  
 Лунаў над лёсам сымбалль Твой святы...  
 Калі ўдыхнуў Гасподзь душу мне ў цела —  
 Ёй стала Ты.  
 Ты, Воля беларуская, Ты, мара  
 Крывіцкая, Ты, крэўная мая!..  
 Калі Табе патрэбная ахвяра —  
 Ёй стану я.

Апошняе слова ў судзе:

«Съледчы ў маёй справе, калі скончыліся допыты і можна было размаўляць больш-менш па-чалавечы, распавёў мне гісторыю пра свайго маленъкага сына.

Ягоны сын ходзіць у дзіцячы садок. Бацька заўбірае яго, вядзе дахаты і, як звычайна, пытае: «Што сёньня рабіў, што было цікавага?». — «Па-ангельску размаўляць вучыліся!» — падскокаючы, адказвае сын. — «Ды ну! — зьдзіўляецца бацька. — І якія слова ты вывучыў?» — «Дзякую і да пабачэнья!» — адказвае беларусу-бацьку беларус-сын.

Съледчы Камітэту дзяржаяной бяспекі, падпалкоўнік юстыцыі распавёў гэтую гісторыю як вясёлу — і доўга думаў, калі я спытаў: «Вы хоць разумееце, што вы мне расказалі?..»

Я хачу, каб мы думалі хутчэй. Бо часу, каб падумашы і зразумеець, а галоўнае, пасыпець нешта зрабіць, не засталося. Амаль.

Калі маленькі беларус, прамаўляючы словы на роднай мове, мяркуе, што ён прамаўляе іх па-замежнаму, гэта нацыянальная катастрофа! І яе ўжо немагчыма прадухіліць адукацийнымі, культуралягічнымі высілкамі. Захаваць нас як нацыю могуць толькі неадкладныя палітычныя рашэнні! Вось найпершая прычына, па якой я, паэт, апынуўся ў палітыцы. Скарystsцішы перад тым усе, якія толькі можна скрыстаць, іншыя магчымасці. Пісаў беларускія вершы, паэмы, песні, апавесы, працаўшы у часопісах, у газетах, на тэлебачаныні, у Саюзе пісьменнікаў, вёў перамовы з уладай, угаворваў яе стаць беларускай — нічога не дапамагала! Нідзе і нічога не вырашалася! Я ўгаворваю, а мне адказваю, што па-беларуску нельга сказаць нічога вялікага! Толькі па-руску, па-кітайску і па-ангельску. І хто мне такое кажа? Кітайскі імпэратор? Расейскі цар? Ангельская каралева? Не, беларускі прэзыдэнт. Тады «дзякую і да пабачэння!»

Вось мы і пабачыліся на прэзыдэнцкіх выбарах. Вынік іх — гэты суд.

Зразумела, на гэтым судзе я ня толькі праз тое, што адстойваю беларускую Беларусь. Я тут найперш праз тое, што не прымаю Беларусь дыктатарскую, адстойваючы Беларусь дэмакратычную. Але зноў жа: дэмакратыю нельга збудаваць ні на чым. Неабходны падмурак — і ён у нас ёсьць. Гэта наша гісторыя, у якой быў парламэнт, які выбіраў тых, хто кіраваў дзяржавай. Гэта наша мова, на якой быў напісаны Статут Вялікага Княства Літоўскага: канстытуцыя, што стала ўзорам для пазнейшых дэмакратычных канстытуцый Эўропы і сувету. Гэта наша культура, якая дала ўсходній Эўропе першасветную постаць Францыска Скарыны. Вось тыя глыбы, на якіх павінна паўстаць і паўстане дэмакра-

тычная Беларусь, зъмёўшы з гэтага падмурку друз і пыл дыктатуры.

Я на гэтым судзе праз тое, што хацеў, каб зъмесцы съмецьце дыктатуры дапамаглі нам суседзі з усходу і захаду, Расея і Эўразывяз. Я хацеў, каб яны паразумеліся ў гэтым — і не цягнулі Беларусь, як коўдру, кожны на сябе. Каб яны ўбачылі Беларусь не паміж сабой, а побач зь імі, зь імі разам. Гэтаксама, як і Украіну. Толькі ў такім выпадку можа паўстаць адзіная Эўропа ад Альпаў да Ўралу — тая геапалітычная прастора, якую мусім мы стварыць, каб захаваць эўрапейскую цывілізацыю.

Эўрапейская цывілізацыя — кангламэрат нацыянальных культур, нацыянальных ідэй, энэргетыкай якіх былі створаныя магутныя нацыянальныя эканомікі, збудаваныя моцныя дзяржавы, што склалі Эўразывяз.

Прадуктыўная ідэя здольная выпрацаваць больш энэргіі, чым любая АЭС. Так было і ёсьць і ў Эўропе, і ў Амэрыцы, і ва ўсім сьвеце. Амэрыканцы ня мелі нічога, каб стаць амэрыканцамі, але яны, займеўшы незалежнасць, стварылі нацыянальную культуру, сфармавалі нацыянальную ідэю — і сталі амэрыканцамі. У нас жа, каб стаць беларусамі, было ўсё, а мы, займеўшы незалежнасць, нічым з таго, што назапасілі і пакінулі нам продкі, не скарысталіся — і нікім ня сталі. Ці, як горда заяўю той, хто называе сябе беларускім презыдэнтам, сталі «рускімі са знакам якасці». Што гэта за нацыя такая?..

Такое «вырашэнне нацыянальнага пытаньня» зьняважлівае як для рускіх, так і для беларусаў, зь якімі дыктатура гуляе ў гульню пад назваю «любімы народ і любімы правадыр». Гэта любімая гульня любой дыктатуры. Яна — інструмент маніпуляцыі масавай съядомасцю, народнай воліяй. Яна —

мана, tym часам як сапраўдная любоў ёсьць праўда. Менавіта так — праз праўду — выявіў сваю любоў да людзей Бог, які даў нам маральныя законы.

Усьвядомленая нацыянальная ідэя — гэта ўсьвядомленая адказнасць перад tym і перад tymі, да чаго і да каго ты належыш. Яна дазваляе ўзыняць узровень маральных патрабаваньняў да кожнага грамадзяніна і грамадзтва ў цэлым. Яна вымагае сказаць няхай горкую, але праўду. Я казаў, і кажу, і буду казаць: той, хто паступаецца годнасцю і свабодай, не заслугоўвае павагі. Гэты маральны імпэрарат ўніверсальны, аднолькава справядлівы як у дачыненіні да асобнага чалавека, гэтак і ў дачыненіні да народу.

Я ўздзячны беларусам, якія 19 сінегня выйшлі на Плошчу — і захавалі годнасць нацыі. Нацыю трэба ратаваць. Да пагрозы зынкнення мовы і культуры дадалася пагроза абрушэння эканомікі, а праз тое — пагроза страты незалежнасці.

Неабходныя неадкладныя дзеяньні, каб гэтага пазбегнуць. Найгоршэ з усяго, што ў такой сітуацыі можна зрабіць — шукаць вінаватых. Паглыбляць раскол грамадзтва. А менавіта гэтым праз паказальныя суды над сваімі палітычнымі апанэнтамі якраз і займаецца ўлада.

Я прапаную іншае. Улада адмаўляецца ад рэпресій — мы адмаўляемся ад неадкладнага патрабавання новых презыдэнцкіх выбараў. Вызываюцца ўсе палітычныя зыняволеня — і з удзелам прадстаўнікоў улады і ўсіх апазыцыйных партый, рухаў, аб'яднанняў ствараецца Камітэт нацыянальнага выратавання. Самастойна ўлада управіць сітуацыю няздольная. Яна рухне разам з абавалам эканомікі, але нельга дапусціць, каб пад яе абломкамі была пахаваная незалежная Беларусь.

Трагізм сітуацыі, у якой знаходзіцца наша грамадства, выяўлены ў драме геніяльнага Янкі Купалы «Тутэйшыя» яшчэ напачатку мінулага стагоддзя. А яшчэ раней Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, імем якога названая вуліца, на якой мяне судзяць, прадбачыў нават гэты суд. «Расследавав дзела саобразна ўказу всеміласцівайшага гасудара марта 69 дня паследававшага і прымяняясь к Статуту літоўскаму раздела 5-га, параграфа 18-га, свідзецелям, каторыя відзелі драку і не разнялі дзерушчыхся — па 10 лоз на дыване і па 10 рублёў штрафа в пользу врэменнага прысутствія; всем прочым, каторыя не відзелі дракі, за то, што не відзелі, а цем самым і не маглі разняць дзерушчыхся, назначается па 5 лоз на дыване і па 5 рублёў штрафу в пользу врэменнага прысутствія!»

Хіба яно ня так?.. Хіба гэтая фантасмагорыя, гэты суд у вар'ятні, у якую ўсіх нас — каго судзьдзей, каго пракурорам, каго падсудным — загнала ўлада, не рэальнасць?.. Хіба «врэменнае прысутствіе» судзіць мяне не за тое, што я «не відзеў дракі, а цем самым і не мог разняць дзерушчыхся»?

Усім вядома: у вар'янтні лёгка трапіць — складана зь яе выйсьці. Асабліва, калі табе даводзяць, што ты сам зрабіў выбар: прагаласаваў за тое, каб жыць у вар'янтні. Але, калі мы нармальныя людзі, калі беларус — гэта не дыягназ, мы павінны выйсьці са шпіталю для духоўна хворых. Разам з дактарамі і санітарамі.

Мы не дачакаемся зьменаў, калі не пачнём мяніцца. Я не хачу сказаць, што нехта, судзьдзя ці пракурор, не перажываюць за тое, што зынкае наша мова, культура, што Беларусь нібыта ёсьць — і ў той жа час яе нібы няма. Я не сцівярджаю, што нікому, апрач мяне, яно не баліць. Баліць. Розыніца ў тым: як? Розыніца толькі ва ўзоруі болю.

Мне гэты боль трываць стала немагчыма. Таму я прыйшоў у палітыку, таму пайшоў на выбары — таму я на гэтым судзе. Гэта палітычны суд. За што мяне судзяць?..

Мяне судзяць за тое, што я паспрабаваў стаць прэзыдэнтам. Я гатовы прызнаць віну ў тым, што прэзыдэнтам ня стаў. Мяне судзяць за тое, што я дамагаўся свабодных, справядлівых, дэмакратычных выбараў. Я гатовы прызнаць віну ў тым, што свабодных, справядлівых, дэмакратычных выбараў дамагчыся ня змог.

Мяне судзяць за Плошчу. Я гатовы прызнаць віну ў тым, што не дайшоў да яе. Калі прысуд мне будзе вынесены за гэта, я прыму яго. Ні ў чым іншым я не вінаваты і не прыму ні за што іншае анікага прысуду, апрач апраўдання!

Дзякую і да пабачэння!»

#### Пасъля суду:

«Калі б не было падтрымкі Эўразыязу, Злучаных Штатаў Амэрыкі, то не стаяў бы я цяпер перад вамі і не казаў тое, што кажу. Сядзеў бы ў «Амэрыканцы», і той самы съледчы гэтаксама тупа пытаўся б у мяне тое самае: якой краіны я шпіён — Pacei, Нямеччыны ці ЗША? Дзякую усясьветнай дэмакратычнай супольнасці!».

## Андрэй Пазьняк

Зъняволены 19 сінегня 2010 г. —  
вызвалены 26 траўня 2011 г.



Нарадзіўся 20 траўня 1977 г. у Жодзіне. Пасыля школы скончыў Жодзінскі прафесійны ліцэй і з той пары ўвесь час на працягу 14 гадоў працаваў электраманцёрам на БелАЗе. Захапляеца спортам, любіць працаваць на зямлі. Разведзены, мае дачку.

Затрыманы 19 сінегня 2010 г. на плошчы Незалежнасці пасыля акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў. Пакараны штрафам, а потым арыштаваны. Абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Трымалі пад вартай у съледчым ізалятары на Валадарскага ў Менску.

26 траўня 2011 г. судзьдзя Ленінскага суду Менску Людміла Грачова асудзіла Пазьняка на 2 гады гэтак званай «хіміі» без накіраваньня ў папраўчыя ўстановы.

## Партрэт на фоне кратадаў

*Тацяна Крупская, сяброўка*

### 19 сінегня паехаў у Менск па навагоднія падарункі

Андрэй Пазьняк ніколі не займаўся палітыкай. Так атрымалася, што 19 сінегня ён паехаў з Жодзіна ў сталіцу ня ў звязку з выбарамі, а па навагоднія падарункі. Зразумела, што ў Менску гэтую задачу вырашыш прасьцей, чым у Жодзіне. На плошчы Незалежнасці апынуўся выпадкова, бо яна зусім недалёка ад вакзала. Пасыля таго, як міліцыя разагнала той агромністы мітынг, яго разам з сотнямі іншых людзей забралі ў пастарунак. Ніхто ня ведаў, дзе ён прапаў. А на другі дзень пачаліся суды. Яго судзілі — Андрэй быў аштрафаваны на трыццаць базавых велічыні. Калі пасыля навагодніх сівятаў ён не зявіўся на працу, сталі высьвятляць, дзе ён падзеўся. Аказалася, што яго затрымалі ў рамках крыміналнай справы пра масавыя беспарадкі і ўзялі пад варту.

Бацька Андрэя Аляксандар Сяргеевіч — у мінульым футбаліст, быў неаднаразовым чэмпіёнам Беларусі, потым — старэйшым трэнэрам, начальнікам каманды жодзінскага «Тарпэда». Ён і прышчапіў любоў да футболу Андрэю, які ў свой час сур'ёзна займаўся спортам. Цяпер Андрэй — заўсятар, можна сказаць, сапраўдны фанат сваёй каманды, патрыёт барысаўскага БАТЭ, ездзіць амаль на ўсе матchy каманды, дзе б яны ні адбываліся.

Андрэй вельмі жыцьцярадасны, аптымістычны чалавек. Надзвычай энэргічны, усебакова разывіты, сапраўдны трывалы надзейны сябар. Андрэй вельмі любіць бываць і працаваць на сваім лецішчы, якое ў яго заўсёды ў ідэальным парадку. Як, дарэчы, і ква-

тэра, дзе ён жыве. На лецішчы Андрэй вырошчвае ў асноўным кветкі.

У Андрэя ёсьць маленъкая 10-гадовая дачка, зь якой ён стараецца праводзіць увесь свой вольны час, прынамсі, усе выходныя.

*11 траўня 2011 (напярэдадні суду)*

## Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

### Пасъля суду:

«Першае, што адбылося на свабодзе, – я выйшаў і ўздыхнуў гэтым сувежым паветрам свабоды. Мне сапраўды вельмі цяжка было ўяўіць, што я мог калі-небудзь выйсці... Проста ня верылася. І як толькі самае першае ўзрушэнне мінула, я пайшоў у царкву і паставіў сувечкі за тых, хто яшчэ застаўся там, у турме. А таксама за тых, хто за іх змагаецца, перажывае, хто пра іх кожны дзень клапоціцца... За ўсіх-усіх-усіх я паставіў сувечкі, ціха памаліўся і перахрысьціўся.

У судовай залі размаўляць нам не дазвалялі, бо гэта забаронена законам. Разам са мной там былі Статкевіч, Вус, Класкоўскі, Квяткевіч, Грыбкоў і Буланаў. Усе трymаліся дружна, усе адзін аднаго падтримлівалі эмацыяна, кожны адзін аднаго адчуваў душэўна, душэўнае сыходзіла цяплю аднаго да аднаго. Таму што ўсе апынуліся за кратамі нечакана, і кожны ведаў, што ён – невінаваты.

Што я раблю цяпер, пасъля вызвалення? Еду наўпрост да дачкі, хачу ўбачыць дачку. Я яе столькі ня бачыў, маленъкую дачку. Хачу яе проста абняць і пацалаваць.

Турма – гэта такая складаная школа, не перадаць на словах... Што мяне там найбольш уразіла? Тое,

што столькі многа людзей невінаватых, і ня толькі па палітычных артыкулах, шмат розных людзей. Я лічу, што самае галоўнае ў турме – гэта цвёрдасць, цярпімасць і надзея на самае лепшае».

## Наста Палажанка

Зъняволеная 20 сънежня 2010 г.—  
вызваленая 17 лютага 2011 г.



Нарадзілася 2 жніўня 1990 г. у Менску. Вучылася ў 73-й школе з паглыбленым вывучэннем нямецкай мовы і ў 37-й школе з эстэтычным ухілам. З 2008 г. студэнтка факультету філязофіі й палітычных навук ЭГУ.

З 2004 г. сябра маладзёвага руху Малады Фронт. У 2007 г. суд вынес Палажанцы папярэджаньне за дзеянасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Удзельнічала ў многіх акцыях і кампаніях Маладога Фронту, дзясяткі разоў была затрыманая. З 2008 г. намесніца старшыні Маладога Фронту. Нязамужам. Жаніх — палітвязень, старшина Маладога Фронту Зыміцер Дашкевіч.

Арыштаваная 20 сънежня 2010 г. пасля акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў, зъмешчаная ў съледчы ізялятар КДБ. Абвінавачаная ў арганізацыі і ўдзеле ў масавых беспарадках. 30 сакавіка абвінавачаньне пераформуляванае — арганізацыя дзеяньняў, што гру-

ба парушаюць грамадzkі парадак, ці ўдзел у іх. 17 лютага 2011 г. адпушчаная пад падпіску аб нявыезьдзе. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Палажанку вязнем сумлення.

8 сакавіка 2011 г. стала першай беларускай, якая атрымала Міжнародную жаночую прэмію за мужнасць. Узнагароду завочна ўручыла дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтан.

20 траўня судзьдзя Фрунзэнскага суду Менску Жана Жукоўская асудзіла Палажанку на 1 год пазбаўлення волі з адтэрміноўкай пакаранья на 1 год.

### Партрэт на фоне кратай

*Тацяна Шапуцька, актыўістка Маладога Фронту*

#### Дзяўчына-абаронца

Наста Палажанка — дзяўчына-абаронца. Пад такім нікам (abaronca) яе ведаюць у сацыяльных сетках, так яно ёсьць і ў жыцці.

Маючы безыліч сваіх проблем, Наста знаходзіць час кожнага падтрымаша, парадаваць, натхніць. А каму пашчасціць — і накарміць салянкаю ці якою іншай смакатою, бо Наста — выдатная гаспадыня.

У СМИ інфармацыя пра Насту зьяўляецца часта: дзяўчыну выявляюць беларускаю Жанаю Д'Арк, нязломнаю і адважнаю. Гэта праўда, але гэта толькі адзін бок Насти. Насамрэч Наста вельмі пяшчотная, чульлівая, мяккая, элегантная дзяўчына, якая нават на Акрэсцініа патрапіла ў спадніцы і на абцасах.

Яшчэ Наста любіць съпяваць. А маладафронтайцы любяць слухаць яе съпевы. Першыя песні Наста запісала ва ўзросце 14-ці гадоў у складзе гурту «Іншыя» і нават была запрошаная на адборачны тур «Басовішча», але з-за нязгоды бацькі пайдзельніцаць у музычным спаборніцтве не змагла.

Сёньня толькі зредку мы атрымоўваем асалоду паслушаць яе чысты і моцны голас, калі Наста съпявает беларускія нацыянальныя песні падчас вулічных шэсцяці ў ці пікетаў.

Наста Палажанка прываблівае сваёю шчырасцю і спачувальнасцю — калі раптам каго-небудзь затрымліваюць, яна ўдзень і ўначы першай будзе стаць пад дзывярьма РАУСу або суду з пакункам ежы і цёплаю вопраткаю ў руках. Наста заўсёды побач, калі некаму патрэбная дапамога. Цяпер падтрымка неабходная Насьце...

*4 траўня 2011 (напярэдадні суду)*

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Пасъля СІЗА КДБ:

«У прэзыдэнта ёсьць нянявісьць да незалежнай свабоднай моладзі, якую яму так і не ўдалося падпрадкаваць пад тое, што ён хацеў бачыць у гэтай краіне. Нават седзячы ў «Амэрыканцы» я чытала шэраг артыкулаў у «Советскай Беларуссии», што дзяржава прайграе маладзёжную палітыку. Насамрэч, дзяржава будзе заўжды прайграваць маладзёжную палітыку, грунтуючыся на рэпрэсіях і страху.

#### Напярэдадні суду:

«Я абсалютна ня веру ў справядлівы суд. Я веру толькі ў той суд, які можа быць выгадны на дадзены момант. Калі камусыці будзе выгадна зрабіць мяккія прысуды, значыць, яны зробяць мяккія прысуды. Калі камусыці будзе выгадна далей закручваць гайкі, значыць яны гэта ўчыняць. Таму мне абсалютна ўсё роўна, да якога выніку прывядзе гэты суд. Нічога не залежыць ад фону суду, ад настрою суду. Залежыць

толькі ад паперкі, якая ўжо недзе напісаная ляжыць, магчымы, у некалькіх варыянтах».

#### Апошняе слова ў судзе:

«Да 19 сінегня я жыла ў іншай краіне. Цяпер — абсалютная гістэрыя, татальныя суды. Людзі, што выйшлі на Плошчу — выйшлі абараніць нас усіх ад некантролюванай улады аднаго чалавека, які топіць усю краіну ў багне.

Дзякуючы гэтаму працэсу мне ўдалося апынуцца на лаве падсудных з годнымі людзьмі. Я пераканалася, што званыне народнага пісьменніка дае ня ўлада. Я вельмі скептычна стаўлюся да гэтага суду. Я разумею, што прысуды будуць мяккімі ў параданыні з прысудамі Статкевічу, Вусу ды іншым. Гэта помста мужним і таленавітым людзям. За нежаданыне казаць хлусьню людзі атрымліваюць ад 2 да 5 гадоў.

Я разумею, што атрымаю ўмоўны тэрмін. Ня страшна сесыці ў турму — страшна апусціць рукі. Я буду дзейнічаць. Наш прысуд у тым, што мы свабодныя.

Я люблю сваю краіну, моцна кахаю чалавека, які ўжо ў турме. Але нельга адабраць свабоду і веру. Я зычу высокаму суду свабоды».

#### Пасъля суду:

«Палітыка нічога ня можа зрабіць з жанчынаю. А вось жанчына здолее шмат зрабіць у палітыцы. Добрая палітыка не адрозніваецца ад добрай маралі. І калі Напалеон лічыў, што ў палітыцы няма сэрца, а ёсьць толькі галава — жаноцкі вобраз мусіць разбурыць гэты міт. Згодная, што няшчасная тая жанчына, у якой на першым месцы не стаіць сям'я і дзеці, але другое і трэцяе месца ніхто не адмяняў».

## Натальля Радзіна

Зъняволеная 20 сьнежня 2010 г. —  
вызваленая 28 студзеня 2011 г.



Нарадзілася 3 траўня 1979 г. у Кобрыне ў сям'і вайскоўцаў. У журналістыцы з 1997 г. Скончыла журфак БДУ паралельна з працай у СМИ. Працавала ў газетах «Імя», «Народная воля», «Навіны», «Наша Свабода». Нязамужам.

Натальлю неаднаразова арыштоўвалі і зьбівалі падчас асьвятлення апазыцыйных акцыяў. 16 траўня 2010 г. падчас ператрусу ў офісе сайту charter97.org аtryмала ўдар у твар ад супрацоўніка спэцслужбаў у цывільным.

У 2010 г. намінаваная брытанскай праваабарончай арганізацыяй «Індэкс цэнзуры» на прэмію «Свабода слова» ў намінацыі «За барацьбу супраць рэпрэсіяў і за дзеяньніцы, накіраваную на зьмену палітычнага клімату».

Была затрыманая ўnoch з 19 на 20 сьнежня 2010 г. пасля акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў. Утрымлівалася ў съедчым ізалятары КДБ. Абвінавачаная ў арганізацыі і ўдзеле ў масавых беспарадках. 28 студзеня 2011 г. вызваленая пад падпіску аб нявыезьдзе і накіраваная ў Кобрын, па месцы рэгістрацыі. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Радзіну вязнем сумлення.

30 сакавіка выехала з Кобрына, каб зьявіцца на допыту Менск, замест гэтага ўцякла зь Беларусі. Чатыры месяцы правяла ў Расеі, пасля чаго ў жніўні зъехала ў Літву, дзе ў верасьні аtryмала палітычны прытулак. 23 жніўня крымінальная справа супраць яе спыненая ў сувязі з адсутнасцю складу злачынства.

### Партрэт на фоне кратады

*Мікалай Халезін, кіраунік «Свабоднага тэатру»*

#### Дзяўчо са сталі

Яна ўвайшла ў кабінэт і села на крэсла. Павісла напружаная цішыня. Сямнаццатгадовая чарнавокая дзяўчынка ў касыцюме, зь цёмнымі валасамі, глядзела на кіраунікоў газэты поглядам партызанкі, якая падрыхтавалася да допыту. Яе вусны былі нэрвова сьціснутыя, плечы нахіленыя крыху наперад — гатовая да любога павароту падзеяў.

Аддзел навінаў газэты «Імя» папоўніўся новай супрацоўніцай — Натальляй Радзінай, студэнткай першага курсу факультету журналістыкі. Яна апярэдзіла трох дзясяткі прэтэндэнтаў, якія прынеслы папкі, набітыя ўласнымі публікацыямі, і доўгія пералікі выданьняў, дзе ім давялося служыць. Ёй на трэба было задаваць пытаньні падчас сумоў — у яе позірку было ўсё, што трэба для авалоданьня прафесій журналіста — цікаўнасць і рапушчацьць.

Пазыней гэты яе позірк я буду ўспамінаць, калі яна патрапіць у турму і невядомасьць будзе маляваць жудасныя карціны таго, што зь ёй можа адбывацца. Заставалася спадзявацца на гэты яе позірк, які не дазволіць супрацоўнікам спэцслужбаў гульліва зъдзекавацца зь безабароннай дзяўчыны. Позірк, які можа ацвярозіць і прымусіць размаўляць на роўных.

Жадаючы быць у гушчы падзей, яна апынулася паміж двумя шэрагамі — амапаўцаў і дэмантрантаў. У выніку — удар шчытом і страсенне мазгой. Але яна вярнулася ў рэдакцыю і працягнула працу аж да таго моманту, калі дзіверы офісу «Хартыі» былі ўзламаныя супрацоўнікамі спэцслужбаў. Перад гэтым я крычаў ёй у трубку аб tym, што яна дасьведчаная журналістка і ня мела права так рызыкаўца, апынуўшыся ў tym месцы, дзе існуе рызыка страціць жыцьцё паслья аднаго ўдару ў скронь. Яна ціха адказала: «Ты думаеш, цяпер дарэчна на мяне так крычаць?». Недарэчна. Дурное. Безадказна. Крычаць на дзяўчыну, у якой да таго моманту боль не даваў магчымасьці паварочваць галаву, а млосьць не адпускала ні на сэкунду. На дзяўчыну, якую праз гадзіну арыштуюць і адвязуць у турму.

За ўсё гэтыя паўтара дзясятка гадоў не магу ўспомніць моманту, калі б Наташа не зрабіла тое, аб чым яе папрасілі.

«Ты сапраўды гатовая?», — «Так». «Ты разумееш, што давядзеца сядзець бяз сувязі да таго часу, пакуль ня зьявіцца магчымасьць выехаць з краіны?», — «Так». «Табе давядзеца цалкам даверыцца чалавеку, які будзе займацца тваёй эвакуацыяй; усе рашэнні будзе прымаць толькі ён». Паслья паўзы, нібы не жадаючы губляць права кантроліваць сітуацыю, — «Так». Некалькі тыдняў у доме, удалечыні

ад населеных пунктаў — бяз зносін, бяз сродкаў камунікацыі. Нібы паўза паміж турмой і свабодай. Потым некалькі гадзін язды, мяжа. Толькі яна можа распавесці, пра што думала ў гэтых гадзін, якія ўяўляліся бясконцымі. Можна толькі выказаць здагадку. Пра сяброў, якія засталіся ў турме; пра нашага сябра Алена Бябеніна, якога мы страцілі ўвесень напярэдадні выбараў; пра бацькоў, якіх дапытваюць паслья адчайных уцёкаў дачкі ...

Адданасьць прафэсіі згуляла зь ёй злы жарт. Сямена жыцьцё да гэтага часу не змагло ўбудавацца ў журналісцкую канстанту. Паслья вымушаных уцёкаў зь Беларусі чатыры месяцы Наташа вымушаная была хавацца ў нашых сваякоў у Маскве. Ціхае зінняволенне ў асяроддзі добрых людзей. І раптам — гатаванье абедаў і штотыднёвая прыборка кватэры. На ўласнае жаданье, як спроба атрыманыя новых эмоцый; затым — захоплена і зацікаўлена. І зноў, як у журналістыцы — пэдантычна і прафэсійна; засяроджана і ўважліва. Амаль паўнавартаснае адчуванье вялікай сям'і — чацвёра дарослых і чацвёра дзяцей. І наступнае прызнанье — «аказваецца, мне падабаецца гатаваць; аказваецца, мне падабаецца вялікая сям'я; аказваецца — гэта выдатна».

Адчай. Няўдалая спроба заставацца ўсё такім жа «дзяўчом са сталі», паслья некалькіх месяцаў беспаспяховых спрабаў выбрацца з Рәсей. Сылёзы, якіх не дачакаліся съледчыя КДБ, але якіх было не стрымаць ад немагчымасьці паўплываць на сітуацыю. Мабілізацыя на працу, але зноў прыступ роспачы. І, як падарунак нябёсаў, сям'я, якая практикую ёгу; сям'я, да самаадрачэння гатовая дапамагаць. Выратавальныя мэдытыцы, лекавыя працэдурыв. Нібы ёй патрэбныя былі гэтыя чатыры месяцы для таго, каб паправіць здароўе. Каб зноў рынуцца ў бой.

На працягу ўсіх гадоў — падтрымка бацькоў. Безумоўная, заснаваная на абсалютным даверы. Бацькі, якіх любіць дачка; бацькі, якіх так не хапала ўсе гэтыя месяцы. Толькі кароткія сесіі тэлефоннай сувязі — з выкарыстаннем двух кампутараў, каб немагчыма было адсачыць званок. І доўгачаканая сустрэча з мамай, якая нават не магла выказаць здагадку, у якой з краінаў знаходзілася яе дачка.

Калі яна ўбачыла фатаграфіі дэманстрацыі, падчас якой Джуд Лоў нёс па Лёндане яе партрэт, пажартавала, выцершы сълёзы: «Цяпер жыцьцё пражытае не дарма». Не дарма. Але не таму, што Джуд нёс яе партрэт, а таму, што ідзе па жыцьці яна правільным маршрутам — пасълядоўна, сумленна і без спасылак на слабасць.

Гэты год зъмяніў Наташу. Скрозь яе «сталёвую» абалонку стаў праступаць новы вобраз — прывабнай маладой жанчыны, гатовай да трансфармацыі, гатовай прыняць сябе новую, зъмененую. Як быццам высокая тэмпэратура гарачых падзеяў стала адаграваць яе, пазбаўляючы зынешніяя броні. Даставескі ў сваім «Падлетку» напісаў: «Сымехам іншы чалавек сябе зусім выдае, і вы раптам пазнаяце ўсю яго паднаготную». Яна съмьецца адкрыта і з запалам, нібы дэманструючы нам эскіз сябе новай, зъмененай: адкрытай, але не для панібрацтва; разважлівой, але здольнай на адчайны ўчынак; мяккай, але не слабой...

Так атрымалася, што ў авангардзе барацьбы з дыктатурай апынуліся беларускія жанчыны — ня выштурхнутыя мужчынамі ў першыя шэрагі, але тыя, што ўсталі ў іх самі. Годна, бязь віску і гістэрык. Проста выйшлі наперад і паказалі як трэба. Радзіна, Багданава, Халіп, Каліда, Красоўская, Калінкіна, Коктыш, Палажанка, Танкачова... Як на падбор

— прыгожыя, разумныя, адважныя, пасьпяховыя. І кожная — са сваёй трагедыяй, са сваім болем. Але і са сваёй сілай, якая, у выніку, і зможа цяперашні заганны рэжым.

11 кастрычніка 2011 (паслья вызвалення)

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Паслья СІЗА КДБ:

«Санкцыі, безумоўна, трэба ўводзіць. Відавыя санкцыі дзейнічалі шмат гадоў, і нічога ў краіне не мянлялася. А калі ЗША ўвялі эканамічныя санкцыі — толькі дзякуючы гэтаму былі вызваленыя ўсе палітвязні, у тым ліку Аляксандар Казулін. Вызваленыя канчаткова, а ня так, як мы цяпер — па нас у любы момант могуць прыйсьці зноў, унаучы зламаць дзіверы, схапіць і пасадзіць гвалтоўна ў турму...»

#### Паслья атрыманьня палітычнага прытулку:

«Я ніколі б ня зъехала са сваёй краіны, калі б ня ўзьнікла сытуацыя, што на Радзіме проста немагчыма працеваць. Мяне ня столькі палохала турма, колькі немагчымасць выконваць сваю працу. Мы будзем працеваць, развязваць сайт, нароччаваць колькасць наведнікаў. Асноўная мэта — як мага хутчэй вярнуцца ў Беларусь. Толькі гэтай мэтай я сёньня і жыву. Я вельмі сумую па сваіх бацьках. Я не дарую рэжыму таго, што ў мяне цяпер няма магчымасці сустракацца зь імі так часта, як мне хацелаася б. Але я спадзяюся, што гэтая сытуацыя вельмі хутка выправіцца. Я ўпэўненая, цягам бліжэйшага году я вярнуся».

## Віталь Рымашэўскі

Зъняволены 19 сінегня 2010 г.—  
вызвалены 1 студзеня 2011 г.



Нарадзіўся 3 сакавіка 1975 г. у Бабруйску. Скончыў Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт. Інжынер-будаўнік. Працаваў паводле спэцыяльнасці, пачынаючы ад шараговага супрацоўніка, сканчаючы начальнікам тэхнічнага аддзелу. Займаўся прыватным бізнесам. Жанаты, мае дачку.

У 2002—2004 г. сябра прэзыдыуму Беларускай нацыянальнай рады маладзёвых і дзіцячых грамадзкіх арганізацый «Рада». Адзін з кіраўнікоў кампаніі «Ў абарону свабоды сумленья і веравызнаньня ў Беларусі». Кіраўнік менскай арганізацыі стваранай партыі БХД, сустаршыня аргкамітэту партыі.

Кандыдат на прэзыдэнцкіх выбарах 2010 г. 19 сінегня 2010 г. падчас акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў на плошчы Незалежнасці зъбіты спэцназам. Затрыманы падчас разгону акцыі, зъмешчаны ў СІЗА КДБ, абвінавачаны ў арганізацыі і ўдзеле ў масавых беспарадках. Выпушчаны ўnoch на 1 студзеня 2011 г. пад падліску аб нявyeздзе, пасля таго як ён напісаў тлумачальную запіску на імя А.Лукашэнкі. 30 сакавіка абвінавачаныне перафармульяванае на арганізацыю дзеяньняў, якія груба парушаюць грамадзкі парадак, ці ўдзел у іх.

20 траўня судзьдзя Фрунзэнскага раёну Менску Жана Жукоўская прысудзіла Рымашэўскаму 2 гады пазбаўлення волі ўмоўна.

### Партрэт на фоне кратады

*Наста Рымашэўская, жонка*

**Шчырасць Віталя прыцягвае і, зь іншага боку,  
нараджае ворагаў**

Ёсьць у Віталя рысы, якія могуць выклікаць адмоўную рэакцыю. Ён ня церпіць крывадушнасці, пыхлівасці і дурасці. Шчырасць і прамалінейнасць Віталя прыцягвае, але, з другога боку, нараджае ворагаў. Таму сярод яго знаёмых няма абыяковых да Віталя, яму або сымпатызуюць, або ненавідзяць.

Віталь шукаў выйсьце з сітуацыі, якая склалася ў краіне. Шукаў як хрысьціянскі вернік і палітычны актыўіст. Адказы на гэтыя пытаньні аформіліся ў выглядзе Беларускай хрысьціянскай демакратыі. Віталь заўсёды перажываў, што яму не хапала побач старэйшага чалавека, настаўніка, які б падказваў і накіроўваў. Выпадала пакладацца толькі на свой досьвед. А ўзорам для яго былі і застаюцца Васіль Быкаў, Уладзімер Караткевіч і Эрнэст Сабіла.

Нягледзячы на сваю занятасьць, шматлікасъць сустрэч, гэта выдатны муж, бацька і сябар, а яшчэ сын і зяць. Данесыці свае погляды ён змог да самых блізкіх — да сваіх бацькоў і да маёй маці. Мне падаецца, гэта важная рыса да партрэту Віталя. Бо сваякі ведаюць нас такім, якія мы ёсьць, з нашымі слабасцямі. І заручыцца падтрымкай сваякоў бывае цяжэй, чым падтрымкай незнаёмых людзей.

Напрыканцы траўня будзе 10 гадоў, як мы пабраліся шлюбам. Ня ведаю, колькі нам вызначана наперадзе гадоў, каб і надалей радаваць адно аднаго сваім існаваньнем, падтрымліваць адно аднаго. Але ведаю дакладна, што гэта ўсё залежыць толькі ад Бога. Ён дае сілы і падтрымку на кожнае выпрабаваньне. Можа падаецца, што я выхваляюся мужам, аднак падзеі 19 сінегня, рэакцыя і дзеянныні майго мужа пацвердзілі сказаныя мной слова і выявілі тыя якасці, якіх так не хапае некаторым палітыкам. Нашай дачцэ ёсьць кім ганарыцца.

Я ведаю, што вакол вызваленія Віталя хадзілі розныя плёткі і пэўныя сумневы. На гэта я скажу толькі адно: людзі, прыязныя да Віталя, сталі яшчэ больш бліzkімі, а тыя, хто яго ненавідзеў з розных прычын, знайшлі лішнюю нагоду плявузгаць, зламысьнічаць і навесіць яшчэ адну шыльду. Зрэшты, гэта іх свабодны выбор. Хочацца верыць, што рэшта сумленія, якая ў іх засталася, іх выкryе.

Незадоўга да выбараў я казала ў адным інтэрвю, што рана ці позна прэзыдэнтам бачу Віталя. Я не зъмяніла сваіх поглядаў, бо Віталь выключны чалавек. Зрэшты, галоўнае ня тое, што ён каштоўны ў маіх вачох ці нечых іншых. Адной ацэнкі мала. Галоўнае — дапамагчы яму і надалей выконваць яго пакліканьне.

*4 траўня 2011 (напярэдадні суду)*

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Пасылья вызваленія з СІЗА КДБ:

«Калі б прэс-канфэрэнцыя адбылася, я б з'явінуўся да Лукашэнкі з заклікам пра сустречу. Спадзяюся, што змагу сказаць усё, што я хачу сказаць, асабіста Лукашэнку. Так, напісаў тлумачальны ліст на імя Лукашэнкі. На жаль, расказаць, пра што ён, і каментаваць яго я зараз не могу, бо даў падпіску пра неразгaloшванье матэрыялаў справы. Але хачу сказаць усім сваім нядобрачыліўцам: «Ня радуйцесь», а ўсім сваім прыхільнікам: «Не хвалюйцесь». Мая пазыцыя да 19 снежня, 19-га і пасля 19-га засталася нязменнай. І ніякія лісты, ніякія тлумачэнні, ніякія мае съведчаньні не супярэчылі гэтай пазыцыі. Я гатовы несыці адказнасць за свае слова і перад Богам, і перад людзьмі».

«Калі я падыходзіў да дз'явярэй Дому ўраду, каб бараніць гэтыя няшчасныя дз'веры ад пагромшчыкаў, у мяне было адно пачуцьцё — што заўтра мяне будуць ablіваць брудам ва ўсіх незалежных СМІ, а некага, хто аছядзіць 15 сутак, будуць усладляць як героя. Але я лічыў, што нельга плаціць такім коштам нават за высокія мэты — зьбіцьцём людзей. Я ня мог сабе на Плошчы ўяўіць, што гэта скончыцца СІЗА КДБ і такім жорсткім дзеяньнімі».

#### Апошнія слова ў судзе:

«Мне сорамна за нашую судовую сыстэму, сорамна і агідна ад яе. Я, можа быць, прашу прабачэння ў прокурора і спадарыні судзьдзі, калі я іх асабіста пакрыўдзіў. Але прабачце, мне вельмі цяжка аддзяліць пагарду да той судовай сыстэмы, якая ў нас ёсьць, ад

стаўленьня да чалавека, які вымушаны ў ёй праца-  
ваць і вымушаны рабіць тое, што ён робіць...

Пра абставіны затрыманьня. Мяне вялі такім чы-  
нам, што я ўвогуле ня ведаў, дзе я знаходзіўся, ня  
бачыў ні ўваходу, ні кабінэту. Мяне завялі, паклалі  
тварам на стол. Я сказаў, калі я ў СІЗА КДБ, гэта для  
мяне вялікі гонар, бо ў 30-я гады ў гэтых съценах  
знаходзіліся і былі закатаваныя вельмі шмат годных  
беларусаў, якіх я ня варты ні на кропку. Я меў гонар  
далучыцца хаця б да тых умоваў, у якіх трымалі іх.

Я спачуваю судзьдзі і пракурору, бо вельмі б не  
хацеў знаходзіцца на вашым месцы. Я ганаруся, што  
знаходжуся на лаве падсудных зь вядомым паэтам  
і іншымі годнымі людзьмі. А вы маеце няшчасце  
іх судзіць. Я асабіста разумею, у якіх абставінах  
вы знаходзіцесь, і я асабіста дарую любы прысуд.  
Але ведайце, што несправядлівы суд — адзін з са-  
мых цяжкіх грахоў на гэтым съвеце ад пачатку яго  
стварэння.

Я ня ведаю, што горш: пазбавіць жыцця ці паз-  
бавіць чалавека веры ў правасудзьдзе, веры ў чалаве-  
ка, забіць у чалавеку веру. Я спадзяюся, што калісьці  
гэтая вера будзе вернутая на нашай зямлі.

Плошча. Наіўныя, вы інкрымінуецце нам, што мы  
выводзілі людзей на Плошчу, што дзякуючы майм  
заклікам людзі выйшлі на Каstryчніцкую плошчу.  
Так, я меў гонар запрашашь людзей на Плошчу. Наіў-  
ным будзе чалавек, які будзе думаць, што гэта яго  
заклікі прывялі людзей на Плошчу. І ў 2001, і ў 2006,  
і ў 2010 на Плошчу людзей прывяла прага да сва-  
боды, прауды і справядлівасці. Яны выйшлі змагацца  
за нашу і вашу свабоду, спадарыня судзьдзя і спадар  
пракурор, свабоду для ўсіх людзей у нашай краіне.  
Выйшлі, каб змагацца са страхам, хлуснёй і беззако-  
нънем, якія пануюць у гэтай краіне.

Тое, што цяпер адбываецца ў краіне, зразумела, на  
што накіравана. Масавыя рэпрэсіі, жорсткія прысу-  
ды накіраваныя на тое, каб людзі больш не прыйшлі  
на Плошчу. Але я думаю, што дзякуючы судовым  
працэсам, якія адбыліся пасыля 19-га, наступны раз,  
пасыля наступных выбараў людзей на Плошчы будзе  
ня менш, а болей, незалежна ад таго, ці заткнуць рот  
Рымашэўскаму, Санынікаву, Някляеву. Паўтаруся,  
людзей на Плошчу выводзіць вера ў тое, што праўда  
і справядлівасць можа ў гэтай краіне перамагчы. І  
я ведаю, што гэтая вера будзе жыць, і людзі будуць  
выходзіць на Плошчу пасыля наступных выбараў да  
тых часоў, пакуль выбары ня стануть свободнымі,  
каб выразіць свой пратэст супраць фальсифікацыі  
выбораў, у сумленнасць якіх ня вераць нават ні су-  
дзьдзі, ні пракуроры.

А пасыля таго, як мы даможамся свободных і спра-  
вядлівых выбараў, людзі ўсё адно будуць выходзіць  
на Плошчу, у памяць аб гэтых акцыях пратэсту, ма-  
ючы добрую традыцыю сівяткаваць сумленнасць і  
перамогу свабоды і справядлівасці ў нашай краіне.  
За нашу і вашу свабоду змагаемся мы і змагаліся тыя  
людзі, якія выйшлі на Плошчу 19 сіння.

І пра гэта кажа гісторыя. Засыценкі КДБ у 1936-м,  
1937-м, 1938-м памятаюць ня толькі тых нявінных  
людзей, рэпрэсаваных, расстраляных супрацоўніка-  
мі НКВД, але і тых энкавэдыштаяў, якія ў 37-м рас-  
стрэльвалі іншых, а ў 38-м іх калегі расстралялі іх  
саміх....

Мне спадар пракурор папрасіў умоўны тэрмін, але  
пасыля майго вызваленяня з СІЗА КДБ пад падпіску  
аб нявыезьдзе я за гэтыя месяцы добра адчуў, што  
гэта за ўмовы. Таму добра разумею, што свабодны  
я буду ў гэтай краіне толькі тады, калі праўда, сва-  
бода і правасудзьдзе будуць у ёй панаваць. Ня маю

ілюзіяў, што гэтыя ўмовы свабоды ў выглядзе сачэньня, паклёпаў дзяржаўных СМИ будуць працягвацца. Ня будзе бяспекі ні для мяне, ні для маёй сям'і, пакуль краіна наша ня стане свабоднай.

Паўтару, што сказаў ад пачатку, я адчуваю сваю віну за тых хлопцаў, у асноўным маладых, якія атрымалі 3-4 гады і будуць адбываць пакаранье ў калёніі ўзмоцненага рэжыму. Іх тэрміны — гэта таксама і мае тэрміны. Не лічу пакаранье справядлівым і буду рабіць усё магчымае, калі, канечнне, застаснуся на свабодзе, каб гэтыя людзі выйшлі з-за краяў. Таму што гэта патрэбна для свабоды, ня толькі гэтых людзей, але існуючай улады. Варта вызваліцца ад улады хлусыні і страху. Бо той, хто пужае, як вядома, сам найбольш і баіцца.

Я вельмі ўдзячны дзясяткам тысячаў людзей, якія не спужаліся ні 19-га ні пасъля, я дзякую сотням тысячаў вернікаў, якія цяпер моляцца па ўсёй Беларусі за ўсіх зняволеных, я хацеў бы быць хоць колькі-небудзь годным гэтых малітваў і гэтага даверу людзей.

Свабодныя выбары. Нам закідаюць надуманыя прычыны несвабодных, недэмакратычных выбараў у Беларусі. Я думаю, што камэнтары тут непатрэбныя, бо ведаю, што ўлада сама ня верыць у афіцыйныя лічбы выбараў. На судовым працэсе неаднаразова былі прыведзеныя публікацыі нават афіцыйных СМИ, спасылаючыся нават на НІСЭПІ, дзе дзейнаму прэзыдэнту аддаецца 51,5%, хаця паводле афіцыйнай вэрсіі 90%. Мы даможамся свабодных і справядлівых выбараў, але гэтага мала. На свабодных і справядлівых выбараў у Нямеччыне быў абраны Гітлер. Найперш нам важна выбраць тыя каштоўнасці, на якіх мы будзем будаваць гэтую краіну.

Я не лічу сябе больш годным ці вартым за іншых,

у тым ліку за спадарыню судзьдзю і пракурора. Дзьверы цэркваў адчыненыя, і судзьдзя, пакаяўшыся за свае ўчынкі, перакананы, магла б стаць у будучыні сябрам ці можа кірауніком аргкамітэту БХД у будучыні, як і кожны чалавек, і можа быць больш годным і лепшым за мяне.

Беларусы толькі тады змогуць жыць шчасліва, калі мы адмовімся ад усялякіх ідалаў, у якіх мы ве-рым, якіх мы самі сабе ствараем. Несумяшчальнае ўшанаваныне Курапатаў, дзе забілі сотні тысячаў мірных людзей, з помнікамі Дзяржынскаму, які забіваў гэтых людзей. Рэздзіраюць нашу краіну на пункты заканадаўства аб свабодных выбарах, ці крымінальнага кодэкса. Сутнасная барацьба ідзе якраз за гэтыя каштоўнасці, на каго мы будзем арыентавацца. Вось шлях жыцьця пакутнікаў за веру і бацькаўшчыну, які вядзе да шчаслівага жыцьця тут, у нашай краіне, і жыцьця вечнага пасъля съмерці, і шлях съмерці тых, хто забівае і ўшаноўвае памяць забойцаў. Я прапаную ўсім тут прысутным, па абодва бакі лаваў, і тым, хто слухае аўдыёзапісы, добра падумаць, які шлях выбараць. Нашая краіна павінна ўшанаваць сваіх пакутнікаў і абраць шлях жыцьця».

#### Пасъля суду:

«Я ўдзячны, што ў майм жыцьці ёсьць гэты час. Таму што можна пабачыць, хто сябра, а хто зраднік, прынамсі ў дачыненні да мяне, на каго можна пакласціся, а на каго наадварот. І таксама можна пабачыць сябе, свае недахопы і зрабіць адпаведныя высновы. Я сябе адношу да той катэгорыі, хто стаў іншым, я думаю, мацнейшым і чалавекам з большым досьведам. Я бачу свае памылкі, ведаю, што мне трэба выпраўляць.

## Яўген Сакрэт

Зъняволены 19 сінёўня 2010 г. —  
вызвалены 13 жніўня 2011 г.



Нарадзіўся ў Менску 3 кастрычніка 1966 г. Скончыў лесагаспадарчы факультэт Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэту. Працаваў у лясныцтвах і гадавальніках, мастаком ляндшафтнага дызайну ў Лошыцкім парку ў Менску. Рэзьведзены.

Не ўваходзіў у склад палітычных партый ў ці рухаў. Падчас прэзыдэнцкіх выбараў- 2010 быў сябрам ініцыятыўнай групы Андрэя Саньнікава. Затрыманы 19 сінёўня 2010 г. пасля акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў, адбыў 10-суткавы арышт. Паўторнае затрыманье адбылося 18 студзеня 2011 году. Абвінаваны ва ўдзеле ў масавых беспарадках.

12 траўня судзьдзя Маскоўскага суду Менску Алена

Шылько асудзіла Сакрэта на 3 гады зняволенія ў калёніі агульнага рэжыму. Адбываў пакаранье ў Магілёўскай калёніі № 15.

### Партрэт на фоне кратату

*Ірина Латышава, сястра*

#### Яўген заўсёды перажываваў за лёс Беларусі

Яўген у школе вельмі добра вучыўся, ніводнай тройкі ніколі ў яго не было. У старэйшых клясах, калі ягоныя аднагодкі збираліся кампаніямі і брынкалі на гітарах, Жэня запоем чытаў кнігі.

Наш тата быў вельмі прасунуты, як на тыя часы, чалавек. Ён заўсёды быў беспартыйны і вельмі часта выказваў даволі съмелыя меркаваньні наконт гісторыі, уладаў, палітычнага ладу нашай краіны ды іншых дзяржаваў. Бадай, менавіта ад бацькі ў майго брата зьявіліся першыя паразкі вальнадумства. Часам мы яшчэ школьнікамі слухалі зь ім забароненую ў тыя часы радыёстанцыі (кшталту Радыё Свабода, Бі-Бі-Сі ды іншых). Іх тады моцна глушылі, але па-чучыць было можна. Прыносіў бацька і забароненую тады кнігі — «Адзін дзень Івана Дзянісавіча» Аляксандра Салжаніцына, «Дзеці Арбата» Анатоля Рыбакова.

Ці то ад вялікай колькасці прачытанай літаратуры, ці то яшчэ чаму з брата пачалі «выскокаваць» вершы — адзін за адным. Прычым яны атрымліваліся ў яго ў нейкай авангарднай манеры, вельмі своеасаблівай, нават і ня ведаю, з чым паразаць... Прозу ён таксама спрабаваў пісаць. Але бацькі неяк абыякава і ня ўхвална паставіліся да ягоныя «спробы пяра». Тата сказаў, што «ў стральца і ў музыкі хлеб невялікі», мама пагаджалася з татам...

У выніку брат паступіў пасля школы на вельмі практычную і даволі актуальную спэцыяльнасць

— «Лесапаркавая гаспадарка» ў Тэхналягічны інстытут. Але навучаньне ў ВНУ перапыніў прызыў на вайсковую службу — вайсковай катэдры ў Тэхналягічным тады не было. Службы ў сумленна, атрымаў нават грамату ад камандзіраў за пільнасць — знайшоў схаваныя патроны. Брату вельмі падабалася ўдзельніцаць у армейскай мастацкай самадзеянасьці, ён сыпяваў, граў на гітары, складаў вершы.

Пасля службы брат працягнуў навучаньне ў інстытуце. Шчыльна пасябраваў зь беларускамоўнымі студэнтамі. Алесь Гуркоў дагэтуль сябреу з майм братам. Менавіта дзякуючы Алесю я і даведалася пра праваабарончыя арганізацыі «Вясна» і «Салідарнасць», якія дапамагаюць нам цяпер, за што ім вялікі дзякую.

Пазней, паралельна зь літаратурнай творчасцю (творы яго часам друкаваліся ў прэсе), брат захапіўся ляндшафтным дызайнам, ператварыўшы хобі ў сваю прафэсію.

Памятаю, калі паміж Паўднёвой Асэтыяй і Грузіяй разгарэўся нацыянальны канфлікт і загінулі людзі, Яўген купіў кветкі і прынёс іх да пасольства пацярпелай рэспублікі ў Менску. І заўжды перажываў за лёс Беларусі, казаў, што ў беларускага народу няма правіцеля, якога народ заслугоўвае.

*5 траўня 2011 (напярэдадні суду)*

**Ад першай асобы**

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Апошнія слова ў судзе:

«Прашу не пазбаўляць мяне волі на доўгі тэрмін. Не лічу, што ўдзельнічаў у масавых беспарадках. Гэта была мірная акцыя, і ніхто ня меў намеру захопліваць урад. Я дзейнічаў у межах самаабароны».

#### Пасля вызвалення:

«Мне дасылалі лісты і людзі з Ангельшчыны, нейкія дзеткі дасылалі свае малюнкі. Я адказваў усім — вялікі дзякую усім сябрам, вядомым і невядомым. Сябры пазнаюцца толькі ў горы. Неяк цяжка прывыкаць да ролі вольнага чалавека. Но, канечно, у зоне было зусім іншае жыццё. Я яшчэ не адчуў усе ступені свабоды... Пакуль што ў сваёй барацьбе вырашыў адпачынак узяць. Пакуль што прыходжу ў сябе».

«Я цалкам упэўнены, што ўсё, што адбывалася на плошчы Незалежнасці 19 сінегня — задумана, арганізавана і праведзена КДБ. А частка апазыцыі «павялялася» на гэтую правакацыю. Сам я асабіста атрымаў і адмоўны і станоўчы досьвед з гэтых падзеяў. Па-першае, як казаў Ульянаў-Ленін, мы павінны ісьці іншым шляхам: мы павінны ўсебакова і дасканала вывучыць такую проблему, як лукашызм. Каб пісменна змагацца з гэтым лукашызмам — ядавітай і атрутнай ідэалёгіяй, якую распаўсюджваюць органы ГБ. Каб навукоўцы і гісторыкі даводзілі праўду, на чым грунтуецца атрутная ідэалёгія лукашызму, на якіх злачынствах. Магчыма гэта трэба пачынаць са стварэння нацыянальнага парталу гэтага вызваленчага руху. Пакуль існуе лукашызм, а ў нашым грамадстве ня будзе сталага адмаўлення гэтай зьявы, ніхто ня можа адчуваць сябе ў Беларусі бяспечна».

## Андрэй Саньнікаў

Зъняволены 19 сьнежня 2010 г. —  
дагэтуль за кратамі



Нарадзіўся ў Менску 8 сакавіка 1954 г. Скончыў 42-ю менскую школу, перакладніцкі факультэт Інстытуту замежных моваў. У Пакістане і Эгіпце працаваў у нафтавай кампаніі і на будаўніцтве алюміневага завodu. Працаваў у Таварыстве дружбы з замежнымі краінамі. Скончыў Дыпляматычную акадэмію Міністэрства замежных справаў ССРУ у Москве. Працаваў у сакратарыяце ААН у Нью-Ёрку, быў дарадцам прадстаўніцтва Рэспублікі Беларусь у Швайцарыі.

У 1995-1996 г. намеснік міністра замежных справаў Беларусі. Пакінуў гэтую пасаду ў лістападзе 1996-га на знак пратэсту супраць рэфэрэндуму. У лістападзе 1997-га стаў стваральнікам і міжнародным каардынаторам гра-

мадзянскай ініцыятывы «Хартыя'97». У 2008-м ініцыяваў грамадзянскую кампанію «Эўрапейская Беларусь». Ляўрэат міжнароднай прэміі імя Бруна Крайскага ў галіне абароны правоў чалавека (2005). Жанаты, мае двух сыноў.

Кандыдат на прэзыдэнцкіх выбарах 2010 г. Арыштаваны 19 сьнежня 2010 г. пасля акцыі пратэсту супраць вынікаў выбараў і зъмешчаны ў съледчы ізялятар КДБ. Абвінавачаны ў арганізацыі масавых беспарадакаў.

13 траўня 2011 году судзьдзя Партызанскаага суду Менску Натальля Чацьвярткова прысудзіла Саньнікава да 5 гадоў калёніі ўзмоцненага рэжыму. Адбываў пакаранье ў Наваполацкай калёніі № 10, потым перавялі ў Бабруйскую калёнію № 2. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Саньнікава вязнем сумлення.

### Партрэт на фоне кратамі

*Павал Дэмэш, старшы навуковы  
супрацоўнік браціслаўскай філії  
міжнароднага фонду German Marshall*

**Андрэй Саньнікаў — узор патрыятызу і крыніца  
натхненія**

Калі б мяне папрасілі назваць людзей, якія ўяўляюць сабой узор патрыятызму, я прыгадаў бы Андрэя Саньнікава.

Калі б мяне папрасілі назваць людзей, якія шчыра вераць у Эўропу і ў дэмакратыю, Андрэй напэўна быў бы сярод іх.

Калі б мяне папрасілі назваць сымелых людзей, якія здольныя вытрымліваць фізычныя і псыхалігічныя пакуты дзеля праўды і годнасці, я б пэўна назваў Андрэя Саньнікава.

Андрэй для мяне — верны сябар і крыніца натхненія, барацьбіт за свабоду і чалавек, які за-

клікае да дзеяньня ня толькі яго любімую бацькаўшчыну Беларусь, але і супольнасць дэмакратычных дзяржаваў.

Калі я сустрэўся з Андрэем першы раз каля дзесяці гадоў таму, мне не прыходзіла ў галаву, што ён стане сапраўдным лідэрам, здольным мабілізаваць грамаду і кінуць выклік магутнаму самадзяржаўнаму рэжыму презыдэнта Аляксандра Лукашэнкі, што сям'я Андрэя сутыкнецца з пагрозай жорсткага перасыледу, што будзе пагроза ягонаму здароўю і жыццю.

Як былы намеснік міністра замежных справаў, які пакінуў пасаду на знак пратэсту супраць карумпаванага кіраўніцтва Беларусі, ён уразіў мяне як сур'ёзны дыплямат, а не амбіцыйны лідэр. Пасыль зыходу з ўраду ён ня меў палітычных амбіцый, ён хацеў прысьвяціць сябе абароне правоў чалавека і развязцю сувязяў з дэмакратычнай Эўропай. Ён быў у ліку заснавальнікаў «Хартыі-97» — группы змагароў за грамадзянскія права, якая добра вядомая дзяякуючы свайму выдатнаму трохмоўнаму сайту. Пазней ён ініцыяваў стварэнне руху «Эўрапейская Беларусь».

За яго разум, аналітычныя і моўныя здольнасці Андрэя часта запрашаюць выступаць на буйных міжнародных канфэрэнцыях, яму замаўляюць шматлікія артыкулы наконт проблемаў яго радзімы. І хаця ён ветлівы чалавек з моцным самакантролем, ён заўсёды быў гатовы ўступіць у спрэчку, асабліва з палітыкамі і аналітыкамі, якія лічылі, што дыялёг з Лукашэнкам можа прывесці да лібералізацыі яго аўтарытарнага рэжыму.

Пасыль сур'ёзнага абмеркаванья з бліzkімі сябрамі з руху «Эўрапейская Беларусь», падтрыманы жонкай — таленавітай журналісткай Ірынай Халіп,

Андрэй вырашыў летась уступіць у сур'ёзную палітычную гульню — гонку за презыдэнцкае крэсла. Ён вельмі добра ведаў, што гэта вельмі рызыкоўная гульня, але ён дасягнуў кропкі, калі быў гатовы ўзяць на сябе адказнасць за асабісты выклік дыктората.

Нягледзячы на ўсе айчынныя і замежныя прагнозы, на недахоп рэсурсаў і рэпрэсіўнае асяродзьдзе Андрэй змог падчас презыдэнцкай кампаніі адкрыць у сабе новыя якасці і дасягнуць вынікаў, якія ўражваюць. Ён прыцягнуў на свой бок многіх уплывовых людзей з розных сфераў грамадзкага жыцця, стварыў каманду і стратэгію, якія спарадзілі ва ўсёй краіне надзеі на перамены.

Калі 19 сінегня мінулага году дзясяткі тысяч людзей на заклік Саньнікава і іншых кандыдатаў у презыдэнты выйшлі на вуліцу на знак пратэсту супраць фальсифікацыі выбараў і аўтарытарнага кіравання, Андрэй быў наперадзе. Як міжнародны назіральнік, я мог бачыць, як людзі рэагавалі на яго, як ён звяртаўся да іх. Гэта быў іншы Андрэй, чым той, якога я сустрэў дзесяць гадоў таму, гэта быў съмёлы, рашучы чалавек на беларускай барыкадзе, які трymаў сцяг сваёй барацьбы за годнасць і свабоду. Тады ён быў збіты жорсткай дзяржаўнай машынай Лукашэнкі, які пачаў баяцца росту народнай моцы. Кандыдат у презыдэнты Саньнікаў, яго паплечнікі, жонка, і яшчэ чатыры кандыдаты ў презыдэнты апынуліся ў турме КДБ. Съвет быў шакаваны сцэнамі зь Менску.

Нягледзячы на міжнародныя пратэсты і патрабаваныя, палітычныя зыняволенія, у tym ліку і Саньнікаў, якія зазналі жорсткае абыходжанье, не былі вызваленыя. Апошнія пару месяцаў зыняволенія ро-

бяцца ахвярамі абсурду і маніпуляваных юрыдычных працэдур і судовых працэсаў.

Было абвешчана, што суд над Андрэем адбудзеца 27 красавіка 2011 году, пасьля велікодных сьвятаў. Можна меркаваць, што самага вядомага на сёньня суперніка Лукашэнкі чакае самы цяжкі, шматгадовы прысуд сярод усіх 40 абвінавачаных. Я ўпэўнены, што Андрэй будзе трymацца на судзе з годнасцю. Як і многія свабодалюбныя мужчыны і жанчыны ў Беларусі і ва ўсім сьвеце, ён стаў крыніцай натхнення і пераменаў. І я ўпэўнены, што дэмакратычная сусьветная супольнасць будзе працягваць барацьбу за яго вызваленіне і вызваленіне ўсіх беларусаў ад улады дыктатара Лукашэнкі, які сёньня сутыкаецца з вялікім сацыяльна-палітычнымі і міжнароднымі проблемамі.

26 красавіка 2011 (напярэдадні суду)

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Апошнія слова ў судзе:

«Я ня буду разъбіраць асаблівасці абвінавачанняў, выстаўленых мне. Судовы разбор гэтай справы з усёй відавочнасцю паказаў надуманасць і неабгрунтаванасць абвінавачанняў.

Падзеі 19 сінегня і гэты працэс я разглядаю як праяву страху дзейнай улады перад непазыбежнымі зъменамі, жаданье пакараць тых, хто ня згодны. Гэта помста за съмеласць і адкрыласць.

У дачыненых да мяне гэта яшчэ і палітычная расправа над кандыдатам у презыдэнты, які склаў рэальную канкурэнцыю Лукашэнку, які здолеў сабраць моцную каманду прафэсіяналу, якія карыстаюцца павагай і ў сваёй краіне, і за мяжой, які

заявіў пра гатоўнасць узяць на сябе адказнасць за кіраваныне краінай. Я быў і застаўся прыхільнікам рашучых і адкрытых дзеяньняў па зъмене існуючай улады ў Беларусі, але быў і застаўся прыхільнікам абсалютна негвалтоўных дзеяньняў.

Я лічу, што ўсё, што адбываецца — гэта прадуманая маштабная апэрацыя ўлады. Усё, што адбываецца, пачынаючы з 19 сінегня і па сёньняшні дзень. Пра гэта съведчыць і выступ Лукашэнкі падчас выбарчай кампаніі, калі ён папярэджваў, што «пасьля выбараў з усімі разъбярэцца». Пра гэта съведчыць і заявы кіраўніка адміністрацыі Макея, калі ён казаў пра нібыта наяўныя доказы таго, што 19 сінегня рыхтуеца ўзброеная правакацыя апазыцыі з выкарыстаннем піратэхнічных і выбуховых рэчываў.

У гэтай справе не прадстаўлена ніводнага падобнага доказу, нягледзячы на тое, што апэратыўна-вышукувавыя мерапрыемствы, у прыватнасці ў дачыненых да мяне, у тым ліку праслушоўваныне, праводзіліся з лета 2010 году. Тады я ня толькі ня быў кандыдатам, але яшчэ і не было абвешчана пра гэтае рашэнне.

Варта ўзгадаць і заяву старшыні ЦВК Ярмошынай, якая публічна абвясціла, што пайнамоцтвы кандыдатаў заканчваюцца ў 20 гадзінаў 19 сінегня, а не пасьля афіцыйнага абвяшчэння вынікаў выбараў. Тым самым яна дала своеасаблівы сигнал сілавікам аб тым, што з кандыдатамі можна рабіць усё, што заўгодна.

Пра гэта съведчыць і дзеяньні праваахоўных органаў. Яны першапачаткова не перашкаджалі біць шкло, ламаць дзвіверы ў Доме ўраду, не затрымлівалі правапарушальнікаў. Такім чынам яны спарадзілі пачуцьцё беспакаранасці ў хуліганаў.

Пра гэта съведчыць сплянаваны жорсткі разгон міrnага пратэсту, падчас якога пацярпела вялікая колькасцьць невінаватых цывільных асобаў. Гэта пацьвярджаюць і наступныя заявы Лукашэнкі, які бярэ на сябе адказнасць за дзеяньні праваахоўных органаў. Пра гэта съведчаць і абяцаныні ўладаў адпусціць на свабоду тых людзей, якія дадуць паказаныні супраць кандыдатаў.

Я выказваю сваю глыбокую павагу тым, хто зрабіў выбар на карысцьць праўды. Я ганаруся тым, што я знаходжуся ў адной клетцы разам з вамі — Ільём Васілевічам, Фёдарам Мірзаянавым, Алегам Гнедчыкам, Уладзімерам Яроменкам. І я съцьвярджаю, што дзякуючы ім у гэтай клетцы больш патрыятызму, больш надзеі на будучынню Беларусі, больш разуменяя таго, што адбываецца ў дзяржаве, чым у тых органах, якія іх сюды пасадзілі.

У выніку сваіх дзеяньняў 19 сінежня ўлада канчаткова згубіла давер сваіх грамадзян, добрае стаўленыне з боку суседзяў і ўсёй сусьветнай супольнасці. Наступствы гэтага бачныя ўжо цяпер, палітычна і эканамічна, і нават у спорце.

19 сінежня ў Менску адбылася шматтысячная масавая акцыя, у якой, я падкрэсліваю, удзельнічала ўся Беларусь. Пераважная большасць грамадзян Беларусі хочуць пераменаў. Гэта стала відавочна падчас прэзыдэнцкай кампаніі. Мільёны грамадзян дэлегавалі сваю волю тым дзясяткам тысячам дэмантрантаў, якія выйшлі на Плошчу. Акцыя 19 сінежня адразынівалася ад дэмансстрацыі, якія праходзілі ў Беларусі пасля ранейшых выбараў — у 2001, 2006, 2008 годзе.

19 сінежня 2010 году адбылася не акцыя пратэсту, а акцыя надзеі, таму што мы ня толькі пратэставалі супраць фальсифікацыі выбараў, супраць бессаром-

нага рабаваныня людзей, у якіх скралі галасы. Мы прапаноўвалі ўладам перамовы для таго, каб разам знайсьці выхад з крызісу.

Замест сумленнага дыялёгу ўлады ўжылі супраць народу сілу. Ва ўладзе не знайшлося сумленных і мужных людзей, якія выйшлі б на Плошчу і ўступілі б у перамовы з народам, як гэта зрабілі кіраунікі дзяржавы ў 1991 годзе. На той самай плошчы, перад тым самым Домам ураду дыялёг прывёў да ўмацавання незалежнасці і дзяржаўнасці краіны.

Пропанова дыялёгу 19 сінежня 2010 году прывяла да зьбіваныня мірных грамадзян, у тым ліку і кандыдатаў у прэзыдэнты. У выніку дзясяткі людзей сёньня сядзяць пад катаванынямі, зь імі распраўляюцца з дапамогай судоў. Сярод іх мая жонка Ірына Халіп, мае блізкія сябры Зыміцер Бандарэнка, Аляксандар Атрошчанкаў і тыя людзі, якія дапамагалі мне ў маёй кампаніі, такія як Зыміцер Дрозд. Многія вымушаныя былі ўцячы з краіны і прасіць палітычнага прытулку.

Мы ўсе хочам аднаго — жыць у сваёй краіне, абірацца на сумленных выбараў і не баяцца за сваё жыццё або жыццё сваіх блізкіх. Менавіта за гэта нас сёньня судзяць, фабрыкуюць справы і грэбуюць законам. Я хачу папярэдзіць усіх тых, хто сёньня грэбіе законам — вы непазыбежна апынечеся на лаве падсудных і панесяце заслужанае пакаранье. Што яшчэ горш — вам непазыбежна давядзеца паглядзець у очы сваім дзеям.

Больш за месяц я не даваў паказаныняў, знаходзячыся ў СІЗА КДБ, спадзеючыся, што гэты абсурд скончыцца, спадзеючыся, што нейкі разумны сэнс пераможка. Я прайшоў праз катаваныні, зьнявагі, пагрозы, і, згодна з задумай асноўнага замоўніка гэтага спектаклю, мне зноў давядзеца прайсьці

празь цяжкія выпрабаваньні. Тым ня менш у мяне няма пачуцьца нянатысці, няма прагі помсты. Я па-ранейшаму лічу, што нават сёньня ёсьць шанец урэгуляваць відавочны палітычны крызіс шляхам перамоваў. Проста камусысці трэба прайвіць мужнасць, пачаць выконваць законы.

Яшчэ раз заклікаю суд да вынісення ў гэтай справе законнага прысуду. Пры гэтым хачу звязрнуць увагу на тое, што законнасць — гэта не выкананыне супрацыпраўных указаньняў дзеячоў ад улады, а захаваныне законаў, Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, міжнародных абавязаньняў Рэспублікі Беларусь. Ніводзін чыноўнік ня мае права патрабаваць парушаць закон, ніводзін закон ня можна выкарыстоўваць для пакараньня невінаватых, парушэння правоў чалавека і прыніжэння яго годнасці.

Я хачу выказаць найглыбейшую ўдзячнасць усім тым, хто аказаў мне, асабліва маёй сям'і, маральную падтрымку, выявіў салідарнасць, дапамог абараніць майго сына. Мяне пазбавілі магчымасці падзякаўаць людзям, якія дапамагалі мне ў маёй кампаніі. Я хачу гэта зрабіць сёньня. Дзякую ўсім тым, хто падтрымаў мяне, хто прагаласаваў за мяне 19 сінеглядчыні. Мне было вельмі важна ведаць, што вы падзяляеце маё бачаныне будучыні нашай краіны.

Я ведаю, што нас большасць. Я ведаю, што мы даможамся свабодных выбараў.

Я люблю сваю сям'ю больш за жыцьцё. Я люблю Беларусь. Я вельмі люблю свабоду. Я ведаю, што мая сям'я, усе людзі Беларусі будуць шчаслівія, калі мы станем свабоднымі, а гэта немагчыма без захаваныня законнасці.

Жыве Беларусь!».

### Званок з турмы:

«Я дапускаю перамовы з Лукашэнкам. Але толькі па адным пытаньні — аб перадачы ўлады. Акрамя ўмоў капітуляцыі абмяркоўваць зь ім няма чаго. Гэта ўсё роўна здарыцца да канца году, але пакуль у Лукашэнкі ёсьць выбар як менавіта ссысці. Калі ён не скарыстаецца гэтай магчымасцю, выбару ў яго ня будзе».

## Павал Севярынец

Зъняволены 20 сьнежня 2010 г.—  
дагэтуль за кратамі



Нарадзіўся 30 сьнежня 1976 г. у Воршы. Скончыў геаграфічны факультэт БДУ. Удзельнік і арганізатар масавых вулічных выступаў моладзі ў 1997—2004 г. Адзін з арганізатораў I Кангресу беларускай моладзі, абароны Курапатаў, нацыянальнай кампаніі «Беларусь у Эўропу!», перадвыбарчага блёку «Маладая Беларусь». У 1999—2003 г. намеснік старшыні Партыі БНФ. З 1999 да 2004 г. старшыня Маладога Фронту. Сябра Беларускага ПЭН-цэнтру, ляўрэат прэміі імя Алеся Адамовіча, аўтар шэрагу кніг. Сустарышыня стваранай партыі «Беларуская хрысьціянская дэмакратыя». Нежанаты.

Міліцыя і КДБ затрымлівалі Севярынца больш за 40 разоў; агулам ён правёў пад арыштам больш за 7 месяцаў і

атрымаў 3,5 тыс. даляраў штрафу. У 1998 г., калі супраць Севярынца распачалі крымінальную справу за арганізацыю вулічных беспарарадкаў, правёў два месяцы ў съледчым ізалятары на Валадарскага.

31 траўня 2005 г. Севярынец быў абвінавачаны ў арганізацыі акцыяў пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў і рэфэрэндуму 2004 г. Асуджаны на тры гады абмежавання волі, з улікам амністыі тэрмін скарочаны да двух гадоў. Адбываў пакаранье ў вёсцы Малое Сітна Палацкага раёну. 22 траўня 2007 г. суд прыняў рашэнне пра ўмоўна-датэрміновае вызваленіне. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Севярынца вязнем сумленія.

У часе прэзыдэнцкіх выбараў 2010 г. быў актывістам штабу кандыдата ў прэзыдэнты Віталя Рымашэўскага. Быў арыштаваны пасля акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў 20 сьнежня 2010 г. і зымешчаны ў СІЗА КДБ. Абвінавачаны ў арганізацыі і ўдзеле ў масавых беспарарадках, пазней справу перакваліфікаўшы ў арганізацыю і падрыхтоўку дзеяньняў, якія груба парушаюць грамадзкі парадак, альбо актыўны ўдзел у іх.

16 траўня 2011 г. судзьдзя Заводзкага суду Менску Жана Брысіна асудзіла Севярынца на 3 гады абмежавання волі з накіраваннем ва ўстанову адкрытага тыпу, гэтаук званай «хіміі». Адбывае пакаранье ў вёсцы Куплін Пружанскага раёну.

**Партрэт на фоне кратамі**  
*Кастусь Севярынец, бацька*

**Павал сваім жыцьцём і нястомнай працай даказваў:  
люблю Беларусь!**

Пакуль улады трymаюць у вязніцы майго сына Паўла Севярынца і яго паплечнікаў-аднадумцаў, рыхтуючы над імі расправу ў стылі 30-х гадоў; па-

куль крыважэрныя гадаванцы амаральнага рэжыму прагнуць нявінных чалавечых ахвяр у менскай «падземцы»; пакуль з трывогай беларусы ўглядаюцца ў будучае, нарадзіўся верш.

### Прызнаньне

*Да бацькоўскага парога*

*Прыведзе дарога.*

*Тут — радзіна,*

*Тут — Радзіма,*

*Дадзенія Богам.*

*Як сыноўніе прызнаньне*

*Ў радасыці і скрусе*

*Хай паўстане*

*Чыстым раньне*

*Па-над Беларусьсю!*

*Ваяры на ратным полі*

*Тут чужынцаў білі:*

*Баранілі шчасьце-долю,*

*Волю баранілі.*

*Я за іх съвятыя душы*

*Ціха памалюся —*

*Не адужаць*

*Лютым съюжам*

*Любай Беларусі!*

*Мне ня трэба тое неба,*

*Дзе чужое сонца.*

*Мне б агенчык,*

*Мне б праменчык*

*З роднага ваконца.*

*На съяцло і на цяпельца*

*Паймкнуся-мкнуся,*

*Бо да съмерці маё сэрца*

*Разам зь Беларусьсю!*

Ён, гэты верш, пагрукаўся з душы, каб умацаваць веру, любоў і надзею на лепшае.

Да драбніц памятаю, зь якой цеплынёй, ласкай і любоўю сустракалі новае жыцьцё — майго сына — простыя беларусы з Аршаншчыны.

Павал запрасіўся на съвет Божы пад раніцу перадапошній ноччу 1976-га. За вокнамі нашай казённай хаты ў вёсцы Пагост лютавалі піліпаўскія маразы зь мяцеліцай. Аднак калі мы з жонкай Тацянай выправіліся на чыгуначны прыпынак у амаль кіляметровыя шлях, вецер съціх, мароз памякчэў. Ісьці па цаліку праз гурбы і сумёты было лацьвей у суцішным навакольлі.

— З Богам! — перахрысьціла нас школьнaya прыбіральшчыца цётка Клава, застаўшыся галоўнай у доме.

Прыветна і спагадліва прычыніліся да ранінх гасцей чыгуначны электрык дзядзька Іван і яго жонка Ніна.

— Вось коўдрачка і пялюшкі на ўсялякі выпадак, — паклапацілася жанчына.

А галава сям'і, гарэзьліва кіўнуўшы на бутэльку ў кухонным буфэце, шапнуў на вуха:

— Вернесься з гораду, заходзь, адзначым...

У ранішнім дызэль-цягніку намі адразу заапекавалася правадніца-касірка, пакінуўшы ў спакой «зайцоў» і пасажыраў безь білетаў.

Машыністы па рацыі выклікалі «хуткую», якая чакала ў Воршы каля дзвіярэй вагона на пэроне.

Начная зъмена ў радзільні чыгуначнай бальніцы мусіла затрымаша зь перазъменкай.

— Хто ў цябе дома ёсьць? — спытала недзе а восьмай раніцы стомленая мэдсястрычка сталага веку.

— Дачка, — адгукнуўся зыніякавела.

— А цяпер яшчэ і сын! — быццам ведаючы, што

ўзрадуе, узынёсла выгукнула, няйначай фэя ў белым халаце.

Такая спагада, прыўзынятая да шчырай любові, не магла не адгукнуцца ў далейшым лёсе майго сына. І вельмі натуральна вымагала ад яго ўзаемнасці.

Так яно потым і сталася.

«Люблю Беларусь!» Так, пасталеўшы, вызначыць сваю стрыжнёвую існасьць мой сын.

Гэта і ёсьць найважнейшы чыннык, якім можна ахарактарызаваць яго яркую асобу — чалавека, палітыка, літаратара, а таксама абазначыць яго дзейнасць і празрыстую жыцьцёвую пазыцыю. І толькі самы апошні нягоднік можа перакручваць гэтую паняцьці і закідаць Паўлу ўяўную агрэсію ці нейкія іншыя думкі і дзеяньні.

«Люблю Беларусь». Так называецца адна з яго кніжак.

Люблю Беларусь — ня праста лёзунгавы вокліч. Гэта сэнс жыцьця і дзейнасці мужнага хлопца, цвёрдага ў сваёй хрысьціянскай веры і непахіснага ў сваіх гуманістычных перакананьнях.

Паспяховы вучань 25-й віцебскай школы з мастацкім ухілам. Залаты мэdalль па заканчэнні. Удзел у шматлікіх алімпіядах па самых розных прадметах, сярод якіх, аднак, сам хлопец вылучаў геаграфію. У яго пакоі да гэтай пары захоўваецца калекцыя мінералаў, якую ён ашчадна зьбіраў яшчэ школьнікам, аб'ездзіўшы на ровары ці ня ўсю Віцебшчыну. Такая вось апантанасць, такі вось імпэт. І ўсё скіравана не на разбурэнне, а на стварэнне.

І ня дзіва, што Павал зь першага ж заходу паступіў у БДУ на геафак са спэцыялізацыяй па мінералёгіі. Выкладчык, што прымаў іспыт, усё дзівіўся: «Ды табе, хлопча, адразу на пяты курс! Такія глыбокія і дасканалыя веды мала ў каго з самых нашых дас-

ведчаных студэнтаў!» І студэнтам ён быў адным з самых лепшых і актыўных: «пяцёркі» ў залікоўцы, выпускі насыценгазэт, дыджэйскія праекты...

Ён не дэкліраваў, ён сваім жыцьцём і нястомнай працай даказваў: люблю Беларусь!

У пачатку 90-х гадоў мінулага стагодзьдзя ён быў адзінам з удзельнікаў рэспубліканскага дзіцячага парлямэнту (а быў тады і такі!), хто, прадстаўляючы Віцебшчыну, выступаў выключна на беларускай мове. І гэта пры ўсім tym, што рос і выхоўваўся ў расейскамоўнай сям'і: бацькі — выпускнікі расейскага аддзялення філфаку БДУ, выкладчыкі расейскай мовы і літаратуры. І выбар на карысць роднай мовы тады яшчэ дзесяцілітнік зрабіў самастойна, без падказак збоку, прымусу і кан'юнктуры. Магчыма, прапрвалаася зацятая беларускасць усіх пакаленняў Севярынцаў, якія жывуць на гэтай зямлі стагодзьдзямі, ніколі ёй ня здрадзіўшы, ніколі яе не прадаўшы: прадзед Паўла Пётра Рыгоравіч прайшоў дзіве кровапралітныя сусветныя вайны, дзед Павал Пятровіч — 2-ю сусветную, у якой страдаў нагу, аднак да скону імкнуўся быць карысным людзям і радні.

Актыўная жыцьцёвая пазыцыя прывяла маладога хлопца ў БНФ. Гэтага не маглі дараваць яму рэтраграды з університету. Спачатку спрабавалі прымусіць дыплёмніка Севярынца перапісаць «нормальны» мовай дыплёмную працу, якую ён адмыслова напісаў па-беларуску. А як жа яшчэ пісаць аб радовішчах беларускага бурштыну ў Жабінкаўскім раёне на Берасьцейшчыне? І толькі ўмяшаныне тагачаснага рэктора БДУ Аляксандра Казуліна дазволіла Паўлу на «выдатна» абараніць дыплёмную. Аднак зласілі ўсія свайго дамагліся, ня даўшы яму рэкамэндацыі для паступлення ў асыпрантуру, а

затым прынізіўшы пры разьмеркаваныні: адправілі ў Інстытут геалёгіі на пасаду, якую звычайна займаюць выпускнікі вучэльняў і тэхнікумаў.

Безумоўна, амбітны ўніверсітэтскі выпускнік палічуў гэта абразай і гонару, і годнасьці, і прафесіяналізму. Тым больш, што ў гэты час яго настойліва і ўсеабдымна захоплівалі журналістыка, прыгожае пісьменства і палітычнае жыцьцё. Павал становіцца публічным чалавекам з актыўнай жыцьцёвай пазыцыяй, на дух не прымаючы фарысэйства, згодніцтва, хлускі і маральнае разбэшчанасці, зь якога б боку яны ні напіралі і ні падступалі.

Вядомыя ў палітыцы людзі добра ведаюць Паўла Севярынца і як маладафронтайскага лідэра, і як аднаго з лідэраў сталага і яшчэ нерасшкамутанага БНФ, і як сустарышыню аргкамітэту партыі Беларуская Хрысьціянская Дэмакратыя.

За свае перакананыні, за сваю прынцыповасць і нязломнасць у адстойваныні ідэалаў дэмакратыі, свабоды, нацыянальнай годнасьці беларусаў хлопца не аднойчы кідалі за краты, пачынаючы з «Владаркі» і Акрэсьціна і заканчваючы двухгадовай «хіміяй» на лесапавале на поўначы Беларусі і сумнавядомай «Амэрыканкай» ужо ў самым сэрцы беларускай сталіцы.

«Жыве Беларусь! Жыве з Богам!» — для яго ў гэтых выпрабаванынях не пусты лёзунг, ня гучная фраза, а духоўнае апрышча і сэнс надзённых клюпатаў.

Тыя ж, хто пільна сочыць за журналістыкай і літаратурным жыцьцём, ведаюць і памятаюць актуальныя рэпартажы, камэнтары і артыкулы Паўла Севярынца ў газетах «Знамя юности», «Наша Ніва», «Народная Воля» і іншых пэрыядычных выданьнях. Аб першых яго апавяданынях прыхільна адгукайся

Васіль Уладзімеравіч Быкаў. Творы Паўла атрымалі высокую ацэнку і спэцыялістаў-філолагаў, такіх, да прыкладу, як доктар філялягічных навук Ніна Барысаўна Мячкоўская. Як прызнаныне журналісцкага майстэрства і літаратурных здольнасцяў — членства ў Беларускай асацыяцыі журналістаў, Саюзе беларускіх пісьменнікаў і ПЭН-цэнтры, літаратурная прэмія імя Алесі Адамовіча за кнігу «Лісты зь лесу», прэмія імя Васіля Быкава «За свабоду думкі» і іншыя ганаровыя адзнакі.

Нават абачліві «саўбелкавец» Павел Якубовіч, знаходзячыся па той бок «барыкадаў», пры мімалётнай сустрэчы на «Славянскім базары» прызнаваўся мне: «Ведаеш, Кастусь, магчыма, твой сын мае рацыю...»

Быццам бы я ў гэтым калі-небудзь сумняваўся!

Шлях, пакутніцкі і цярністы, але асьветлены пяшчотай і любою да Радзімы, да любай Беларусі, абавязкова прывядзе да Храма. У гэтай веры ён і стаіць.

Мы з сынам — спракавечныя, карэнныя беларусы, аднадумцы.

Яму і яго паплечнікам прысьвяціў я свой верш «Роздум на Дзень волі-2011».

*О, Беларусь! Любімая. Праклятая.*

*Пакутніца на росхрысьце вястроў.*

*Краіна стукачоў і правакатараў.*

*Краіна ваяроў і змагароў.*

*Яны цябе хто ганілі, хто славілі.*

*А «трэці пуць» — съпіхнуць у каламуць.*

*Так сталася, што поплеч Кайн з Авэлем*

*Спрадвеку тут адной сям'ёй жывуць.*

*Радзіма! Ну, няўжо гібець вякамі нам?*

*Мы ж — кожны! — дзеци родныя твае.*

*Хай грэх цяжскі даруе Авэль Каіну,  
А той ніколі брата не заб'е.*

.....

*Ды лепішыя сыны — ізноў за кратамі.  
Няволя — воля?  
Енк «правадыроў»...  
О, Беларусь! Любімая. Праклятая.  
Пакутніца на росхрысьце вястроў.*

Я ўсьцешаны тым, што Павал — мой сын. І ўся наша вялікая радня, ад дзядоў-прадзедаў да малечы, ганарыцца сваім мужнім і радзімаадданым родзічам. А нядобразычліўцам і згрызотнікам, фарысіям і прадажнікам, хакеістам і чэкістам, заангажаваным судзьдзям і праکурорам магу адказаць злётку падпраўленымі крылатымі словамі Фідэля Кастра, якія знакаміты камандантэ адрасаваў батыстаўскім служкам Фэміды падчас суду пасъля штурму казармаў Манкада: «Вы можаце, панове, сёньня засудзіць майго сына, аднак гісторыя яго апраўдае!»

І — кропка!

10 траўня 2011 (напярэдадні суду)

## Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

### Апошнія слова ў судзе:

«Па-першае, я хацеў бы падзякаваць тым людзям, якія сёньня прыйшлі мяне падтрымаць. Хацеў бы падзякаваць Госпаду за тое, што ў мяне такія бацькі, такія браты і сёстры. І асабліва хацеў бы падзякаваць Богу за тое, што я жыву ў гэтай краіне.

Ведаеце, у памяшканыні, якое прызначана для тых, хто ўтрымліваецца да суду, прывозіцца з ізалітараў — так званым «стакане» — вельмі шмат надпісаў. І

ўжо трэці дзень я бачу ў адным і тым жа такім «стакане» надпіс: «Я ненавіджу сваю краіну (РБ)».

На жаль, сёньняшняя систэма правасудзьдзя ў нас, на мой погляд, успадкованая з савецкай систэмы, ад бязбожнай систэмы — карнай, не аднаўляючай справядлівасць, а карнай. Мне здаецца, што менавіта гэта прыводзіць да выхаваныня няневісці, а не любові ў душах.

Мне здаецца, вельмі паказальны момант, калі 4 месяцы і вось ўжо 20 дзён я знаходзіўся ў зняволеніі і больш за 10 раз звязвартайцца, каб мне дазволілі сустрэцца са сцятаром, спавядальніцай і прычасыцця. Начальнік СІЗА быў ня супраць, гатовы быў арганізаваць гэту сустрэчу са сцятаром. Але я съледзтва, і суд чамусыці гэтага не дапускалі. Мне здаецца, яно характарызуе ня столькі мой лёс ці маю ситуацыю, а менавіта вось гэтыя савецкія абязбожаны кшталт правасудзьдзя.

Мне здаецца, што не даваць чалавеку, які яшчэ не адвінавачаны нават, дакладней, не пастаноўлены злачынцам, адмаўляць яму ў тым, каб спавядальніца і прычасыцца перад сцятаром, паказвае, што гэтая систэма ня хоча папраўляць людзей. Таму што сцятар — праваслаўны бацюшка, ксёндз, пастар — гэта людзі, якія пакліканыя Богам выхоўваць людзкія душы. І мне здаецца, да тых пор, пакуль вось гэта ня будзе пакладзена ў аснову, правасудзьдзе застанецца карным.

Мне вельмі хацелася б звязрнуць вашую ўвагу на сам сэнс таго, што адбываецца сёньня і ў судах (ня толькі ў нас ідзе суд, суды — і ў іншых судах гораду Менску, многія людзі ўжо асуджаны). І 19 сіння, Каstryчніцкая плошча, і гэтыя суды, на мой погляд, выяўляюць адну нашу беларускую бяду, якая

заключаецца ў тым, што мы чамусыці ня любім адзін аднаго. Мы, беларусы, ня любім адзін аднаго.

Нават ня буду казаць, што нас хтосьці ня любіць, часам бывае так, што і мы кагосыці ня любім, гэта было бачна і на відэа, гэта і бачна ў судах, гэта, на жаль, бачна з тэлеэкранаў з выступаў дзяржаяўных асабаў, бачна, што гэтай любові няма. Але гэтая любоў не бярэцца сама па сабе, яна даецца нам звыш.

Я хацеў бы прачытаць адзін толькі верш са Святога Пісьма, з Кнігі, якую Госпад даў нам усім, зь Бібліі, 1-е пасланьне апостала Яна, 4 разъдзел 17 верш: «Бог ёсьць любоў, і той, хто трывае ў любові, трывае ў Богу, і Бог у ім».

Любоў даецца нам Богам. Да тых пор, пакуль беларусы — нацыя, маючая тысячагадовую гісторыю веры ў Хрыста і съледаваньня Любові — ня будзе зъвяртацца да Бога, да тых пор мы ня будзем любіць адзін аднаго.

Калі мы палюбім Бога ўсім сэрцам, усёй душой, усім розумам і ўсімі сіламі сваімі, толькі тады мы зразумеем, як можна любіць блізкага свайго, як самога сябе.

Я не могу сказаць пра сябе, што я такі чалавек, але я імкнуся да гэтага, прашу Господа, разумею, што сам, сваімі сіламі не могу гэта зрабіць, але Госпад гэта зрабіць можа.

Таму я хацеў бы, калі будзе такая магчымасць, падараваць вам, шаноўная судзьдзя, сваю кнігу «Люблю Беларусь», дзе я пастараўся выказаць гэта, і вельмі-вельмі веру, што ўрэшце надыдзе час, калі беларусы палюбяць Бога, і мы, беларусы, будзем не ненавідзець сваю краіну, не асуджаць адзін аднаго, не пладзіць зло на гэтай зямлі, калі мы будзем любіць блізкага свайго. Бо «ня любіць нас Эўропа», «ня любіць нас Расея» — усе гэтыя пытаньні, усе

гэтыя праблемы можна скасаваць адным адзіным способам: калі мы, беларусы, палюбім адзін аднаго, калі мы будзем любіць Бога, вось тады з Божай дапамогай будзе ў нас сапраўдная хрысьціянская краіна і сапраўдная дэмакратыя. Дзякую».

#### Пасцяль суду:

«Калі да мяне не пускалі сьвятара, я прааналізаў, здаецца, гэта адзінае месца ў Беларусі, куды не заходзіў сьвятар з тых часоў, з тых катаваньняў, калі расстрэльвалі пісьменнікаў. Мне давялося распытваць начальніка турмы пра падвалы «Амэрыканкі», і ён распавёў пра нейкія памяшканыні, у якіх нават немагчыма зразумець, што рабілася, так яны збудаваныя. Безумоўна, у дворыках, у мурах адчуваецца, што гэтае каменнае сэрца ў цэнтры Менску захоўвае ту памяць».

#### На «хіміі»:

«Мне цяжка казаць, наколькі сапраўды складаныя справы ў Лукашэнкі. Ня стану ацэньваць, бо не знаходжуся ў Менску. У глыбінцы тут таксама адчуваецца, што сітуацыя цяжкая, але наколькі цяжкая? Да канца не зразумела. Я тут не сустрэў ніводнага чалавека, хто б апраўдваў існую сістэму, існы рэжым. Настроі — ад апакаліптычных да зусім безнадзейных. Людзі, якія натуральна раней не цікавіліся палітыкай, усе жыве абміркоўваюць сітуацыю, і ўсе з адным пасылам: калі гэта ўсё скончыцца, калі ён сыдзе, таму што ўжо ўсіх дастала, немагчыма ўжо трываць. Міліцыянты і тыя, скажам гэтак, напруженія. Яны разумеюць, што рэжым вісіць...».

## Мікола Статкевіч

Зьняволены 19 сіння 2010 г.—  
дагэтуль за кратамі



Нарадзіўся 12 жніўня 1956 г. у вёсцы Лядна Слуцкага раёну Менскай вобласці. Скончыў Менскую вышэйшую інжынэрную зэнітна-ракетную вучэльню. Працаваў выкладчыкам у гэтай вучэльні. У лютым 1991 г. на знак пратэсту супраць падзеяў у Вільні выйшаў з КПСС.

Стваральнік і кіраунік Беларускага згуртаваньня вайскоўцаў. Кандыдат тэхнічных навук, падпалкоўнік запасу. Разъведзены, мае дзівюх дачок.

У 1995 г. абраны старшынём БСДГ. Пасьля аб'яднаньня з Сацыял-дэмакратычнай партыйяй Народнай згоды і стварэння Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Народная Грамада) стаў старшынём БСДП (НГ).

З 2003 г. лідэр «Эўрапейскай кааліцыі».

У 2000 г. удзельнічаў у выбарах у Палату прадстаўнікоў. У 2005 г. быў асуджаны на тры гады амежаваньня

волі за арганізацыю 18—19 кастрычніка 2004 г. у Менску вулічнай акцыі супраць афіцыйных вынікаў парлямэнцкіх выбараў і рэфэрэндуму. Па амністыі тэрмін амежаваньня волі быў скарочаны на год.

Кандыдат на прэзыдэнцкіх выбарах 2010 г. Затрыманы 19 сіння 2010 г. пасьля акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў і зъмешчаны ў СІЗА КДБ. Абвінавачаны ў арганізацыі і ўдзеле ў масавых беспарадках.

26 траўня 2011 г. судзьдзяя Ленінскага суду Менску Людміла Грачова асуздзіла Статкевіча на шэсцьць гадоў пазбаўлення волі ў калёні ўзмоцненага рэжыму. Адбывае пакараньне ў Шклоўскай калёні №17. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» признала яго вязнем сумлення.

### Партрэт на фоне кратаў

Кацярына Статкевіч, дачка

#### Улады баяцца майго бацькі

Калі вясной пачынае квітнеть бэз, бацька абавязковая прыносиць нам раскошныя букеты з бэзу розных колераў. Ён зь дзяцінства любіць гэтыя духмяныя кветкі. А летам часта купляе для нас маленкія букецікі ярка-блакітных васількоў. Яму падабаюцца гэтыя тыпова беларускія кветкі, да таго ж ён любіць перакінуцца парай слоў з бабулькамі, якія іх прадаюць. Ён увогуле любіць размаўляць з пажылымі людзьмі, асабліва зь вяскойцамі.

Бацька нарадзіўся і вырас у сяле Лядна Слуцкага раёну, таму ён добра ведае, як жывуць і працуецца вясковыя людзі. Ён любіць слухаць, як шуміць поле, засеянае жытам, як шумяць бярозы і ліпы на ветры. Яму вельмі падабаецца сельская ежа, тыповыя беларускія прадукты: капуста, буракі, бульба, сала, кісле малако. Калі мы былі малыя, бацька любіў з намі

зьбіраць грыбы, у якіх выдатна разьбіраецца, лавіць рыбу або проста вандраваць. Бацька добра ведае Беларусь, аб'язьдзіў усе куткі краіны, ведае гісторыю амаль кожнага гарадка, ганарыцца беларускай мовай, культурай і людзьмі.

Пасыля заканчэння сельскай школы бацька паступіў вучыцца на інжынэра ў МВІЗРУ ў Менску — сёння гэта Вайсковая акадэмія. Ён хацеў быць абаронцам сваёй краіны, хацеў быць афіцэрам, шанаваў афіцэрскую годнасць. За гады навучанья ён прызываўся кожны дзень займацца спортам, дагэтуль бегае кожны дзень некалькі кіляметраў і робіць фізычныя практыкаванні. Пасыля заканчэння МВІЗРУ яго разьмеркавалі ў Мурманскую вобласць, таму два гады мы з бацькамі пражылі за Паллярным кругам. Там бацька займаўся навукай, пісаў кандыдацкую дысэртацию ў галіне супрацьпаветранай абароны.

У нас дома вельмі шмат кніг зь ягонай спэцыяльнасці, напісаных бацькам пад псэўданімам. Пра тое, што гэта яго кнігі, я даведалася ўжо дарослаю, калі спыталася, чаму ў нас столькі кніг аднага аўтара, і ён проста сказаў, што гэта яго кнігі. Ён ніколі не рабіў вялікага шуму вакол сваіх навуковых дасягненняў, нягледзячы на тое, што напісаў больш за 60 навуковых працаў, быў узнагароджаны як найлепшы афіцэр супрацьпаветранай абароны паўночна-эўрапейскай часткі СССР і меў мэдалі. Яму прадказвалі выдатную навуковую і вайсковую кар'еру.

Калі ў пачатку 80-х мы вярнуліся ў Менск, то некалькі гадоў жылі ўчатырох у 9-мэтровым пакой ў інтэрнаце, потым атрымалі яшчэ адзін пакой. Толькі калі мне было ўжо адзінаццаць, мы нарэшце атрымалі кватэру, гэта было вялікае съята.

У Менску бацька паступова пачаў усё болей зай-

мацца грамадzkім жыцьцём. Ён распрацаваў канцепцыю стварэння беларускага войска, якая была рэалізаваная пасля распаду СССР. У 1991-м годзе бацька выйшаў з камуністычнай партыі, выступіў супраць путчу, стварыў Беларуское згуртаванье вайскоўцаў (БЗВ). У 1992 годзе ён арганізаваў шматтысячную прысягу афіцэраў на вернасць Беларусі, што прымусіла ўрад прывесыці да прысягі Беларусі ўсіх афіцэрэў сілавых структур. Гэта было важным крокам да незалежнай арміі, таму што да той пары беларускія афіцэры знаходзіліся пад прысягай неіснуючаму СССР.

Ідэя аб'яднання апазыцыі ўжо тады была адным з асноўных прынцыпаў ягонага палітычнага жыцьця. У далёкім 1992 годзе бацька дамогся падпісання ўладамі і апазыцыяй сумеснага Антыкрызіснага пагаднення ў абарону незалежнасці. Бацька заўсёды імкнуўся і будзе імкнуща аб'яднаць апазыцыю дзеля дасягнення сумесных мэтаў, не дапусціць разрознення. Якраз таму ўлады так моцна баяцца менавіта яго — тады, нават у тыя «дзікія 90-я гады», яму ўжо ўдалося ўсіх аб'яднаць дзеля незалежнасці краіны. Гэта значыць, што гэта можа атрымацца зноў, нягледзячы на новых і новых бессаромных «засланых казачкоў», якімі кішэла тады і кішыць цяпер апазыцыйная палітыка. Таму ўлады заўсёды перашкаджалі яму ісьці на выбары, цінулі на сяброву ягонай каманды. Но ён, у адрозненіи ад многіх дэмагогаў, сапраўды ставіць мэту аб'яднацца і можа гэтага дамагчыся.

У 1993 годзе, будучы ў свае 36 гадоў ужо падпалкоўнікам, бацька меўся абараняць доктарскую дысэртацию, але за месяц да плянаванай абароны яго звольнілі. Прычына — ён выступіў супраць таго, каб Беларусь накіроўвала сваіх салдатаў на чужыя вой-

ны. Нягледзячы на звалъненъне, ён здолеў дабіцца, каб парламэнт адмовіўся адпраўляць нашых салдат у «гарачая кропкі», якіх тады было вельмі шмат.

Тым салдатам, якім гэта выратавала жыцьцё, цяпер павінна быць 35—37 гадоў. Ці ўспамінаюць яны або іхныя бацькі, што гэтая хлопцы маглі б пакінуць сваё жыцьцё альбо зрабіцца інвалідамі на якой-небудзь аўганскай альбо таджыцкай мяжы, ахоўваючы інтарэсы іншай краіны? А іхныя маці мелі б той самы лёс, што і маці «аўганцаў», якія вярнуліся пакалечанымі з чужой вайны? Я часта думаю пра тое, што, магчыма, нехта з тых хлопцаў, якім мой бацька тады ўратаваў жыцьцё, цяпер служыць у сілавых структурах, кіруе допытамі. Такога ўзросту быў і адзін «так-званы-афіцэр», які дапытваў майго бацьку, сыштэматычна адбіваючы яму ногі ніжэй калена. Сапраўды нявызначаныя шляхі Твае, Госпадзе.

Мой бацька, не сумняваючыся, загубіў сваю выдатную навуковую і вайсковую кар'еру, таму што ня мог пайсьці супраць свайго сумленъня. Таму што ён надае вельмі вялікае значэнне таму, што называецца — адказнасць за жыцьці іншых і годнасць афіцэра. І я ведаю, што ён ніколі не шкадаваў аб гэтым і ніколі не казаў, што трэба было б тады паводзіць сябе па-іншаму.

Зъмены ўлады бацька імкнецца дасягнуць мірным шляхам. Ён не прызнае гвалту, заўсёды заступаецца за людзей, дапамагае. Пасьля таго, як абрани ў 1994 годзе прэзыдэнт Лукашэнка пачаў незаконна перакройваць Канстытуцыю і вынішчаць апазыцыю, мой бацька, не сумняваючыся, уступіў у апазыцыйны рух і быў абрани старшынём Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Народная Грамада).

З таго часу ён узнічальваў больш за 30 шматтысічных мірных дэмантрацыяў за незалежнасць

Беларусі, за што меў каля 30 адміністрацыйных арыштаў. Напярэдадні прэзыдэнцкіх выбараў 2001 і 2006 гадоў супраць яго ўзбуджаліся крымінальныя справы, каб перашкодзіць яго ўдзелу ў выбарах у якасці кандыдата ў прэзыдэнты. У 2005 годзе яго асудзілі на 3 гады абмежаваныя волі. Пасьля «хіміі» ён працягнуў палітычную дзейнасць, нягледзячы на тое, што ўлады рабілі ўсё, каб прыбраць яго з палітычнай арэны.

Адмова ад любога гвалту — важны прынцып, якога мой бацька трymаеца ў палітычным жыцьці. Тым больш абсурднае абвінавачанье, якое яму зараз выстаўлена. Ён ніколі і нікога не заклікаў да беспарадкаў ці біцьця нейкіх вокнаў. Наадварот, ён патрабаваў перамоваў з уладамі. Гэта вельмі добра відаць на відэа з Плошчы-2010, дзе ён патрабуе, каб улады выйшлі на перамовы. На відэа таксама выдатна бачна, што дэмантрацыя праходзіла мірна — нягледзячы на дзясяткі тысяч удзельнікаў, не былі пашкоджаныя ніякія мышыны, вітрыны крамаў, пакуль некалькі нанятых бессаронных жывёл не разьблілі перад камэрамі некалькі вокнаў у Доме ўраду, каб улады мелі прычыну чарговым разам брутальна разагнаць дэмантрантаў. Шкада маладых хлопцаў, якія павяліся на гэтую правакацыю.

Улады баяцца майго бацькі, таму высунута гэтае абсурднае абвінавачанье, таму цягам месяцаў абсечаныя ўсе контакты са зынешнім съветам. Улада бацьца таго, што ў сьнежні, нягледзячы на 16 гадоў прапаганды, нягледзячы на страх і на холад, на вуліцы выйшлі дзясяткі тысяч людзей, каб паказаць, што яны хочуць свабоды, хочуць жыць у цэнтры Эўропы XXI стагодзьдзя, а не ў Савецкім Саюзе сталінскіх часоў. Улада бацьца майго бацькі і таго, што ён

сапраўды можа аб'яднаць апазыцыю, можа стаць на чале дэмманстрыаціі, можа дасягнуць зъмены ўлады.

Я вельмі спадзяюся, што судзьдзя Людміла Гравчова, якая будзе судзіць бацьку, будзе судзіць сумленна і паводле закону. Я ведаю, што беларускія судзьдзі зазнаюць вялікі ціск, але я ведаю, што, тым ня менш, ёсьць сумленныя людзі, якія і ў такай нялёгкай сітуацыі не забудуць, што такое сумленне і годнасьць. Як гэтага ніколі не забывае мой бацька.

*10 траўня 2011 (напярэдадні суду)*

### Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Апошнія слова ў судзе:

«19 сіння ў Беларусі сапраўды было зъдзейснена асабліва цяжкае злачынства.

І гэта зрабіў адзін кандыдат у прэзыдэнты. Гэта злачынства кваліфікуеца артыкулам 357 часткай другой Крымінальнага кодэкса. І гучыць так: захаваныне дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам. Я быў кандыдатам у прэзыдэнты і лічыў сваім абавязкам зрабіць усё магчымае, каб прадухіліць гэтае злачынства. Я спрабаваў давесыці да шырокай грамадзкасці, як будзе ажыццяўляцца гэтае злачынства. Таму што, на жаль, ужо быў досьвед такіх злачынстваў.

Я наўпраст звяртаўся да гэтага кандыдата і пісмова і праз эфір беларускага тэлебачанья з прапановамі не рабіць гэтага і, ведаючы, што гэта не спрачуе, спрабаваў арганізаваць масавую акцыю. Каб шляхам прысутнасці вялікай колькасці людзей, якія дэмантруюць сваю нязгоду, прымусіць уладу да закону.

Тут шмат гучала, што акцыя была незаконная, несанкцыянаваная і гэтак далей. Шаноўнае грамадзтва, у жыцьці бываюць такія сітуацыі, калі трэба ісьці на парушэнне заканадаўства больш дробнае, каб прадухіліць больш цяжкія наступствы.

Напрыклад, нікому ня прыйдзе ў галаву абвінаваціца чалавека, які выскачыў на праезнью частку, каб з-пад машины выхапіць дзіця. Ніхто ў здаровым разуме ня выпіша яму квітанцыю за парушэнне правілаў дарожнага руху. Або больш страшны прыклад. Ніхто, мабыць, таксама не абвінаваціца чалавека за нанясенне цялесных пашкоджанняў забойцу, каб прадухіліць забойства. Праўда, бываюць і іншыя прыклады, калі наадварот. Я чытаў, як у Гомелі чалавек, прадухіліўшы крадзёж уласнага магнітрафона, выскочыў за рабаўніком, параніў яго, а потым бег за параненым і зарэзаў яго. Пазней быў вызвалены на свабоду асабістым указам кірауніка гэтай улады. Бываюць і такія выпадкі.

Але ўлада вырашила сфальшаваць выбары чарговым раз і задумала яшчэ адно злачынства — расправу над дэмакратычнымі сіламі, над тымі, хто пратэставаў супраць фальсифікацыі. Расправа гэтая рыхтавалася загадзя.

Я спасылаўся на Беларуское дзяржаўнае тэлебачаныне, якое пасля новага году дэмантравала звесткі, дакументы, што нібыта апазыцыя замаўляла халодную зброю на дзяржаўным заводзе.

Гэта насамрэч сьведчыць пра тое, што яшчэ задоўга да 19 сіння на дзяржпрадпрыемстве замаўляліся заточкі, каб потым абвінаваціца, магчыма, мяне. Але потым, мабыць, зразумелі, што гэта занадта белымі ніткамі шытае. Але спроба была. У СІЗА КДБ мне распавялі, што за шмат дзён там пачалі рыхтавацца да вялікай колькасці арыштантаў,

пачалі зьбіваць шчыты, каб спалі новыя арыштанты, бо ўсім месцаў не хапае.

Нават па матэрыялах справы бачна, што прадстаўнікі міліцыі абышлі ўсе ўстановы ўздоўж праспэкту Незалежнасці і папярэдзілі, што будуць масавыя беспарарадкі, маўляў, зачыняйцеся. У матэрыялах справы ёсьць ліст ад «МакДональдса», дзе напісана, што яны закрыліся ў 20.15 у сувязі з масавымі беспарарадкамі. А ў 20.15 толькі пачынаўся мітынг на Кастрычніцкай плошчы. Усё гэта сьведчыць пра тое, што акцыя была загадзя сплянаваная.

Правакацыя пачалася з нападу ў 19.30 на двух кандыдатаў, калі галасаванье яшчэ ішло. Мэтай нападу было ня толькі нанесьці цялесныя пашкоджаньні, але каб узбудзіць ва ўдзельніках акцыі на Кастрычніцкай плошчы пачуцьцё помсты, каб атрымаць разбуральны натоўп, атрымаць нагоду для далейшай расправы. Людзі павялі сябе адказна і не паддаліся тады на правакацыю. Калі пачалася дэмманстрацыя, улады мэтанакіравана блякавалі кандыдатаў, спынілі галаву калёны, каб быті беспарарадкі. Але зноў людзі паводзілі сябе прыстойна, адказна.

Далей падчас мітынгу на плошчы Незалежнасці нейкія невядомыя пачалі біць шкло. Потым яны кричалі «ГУВД», калі іх білі (мы гэта бачылі на відэа). Да іх далучыліся некаторыя мітынгоўцы. Я іх не асуджаю. Хто выпадкова павёўся, а нехта спрабаваў такім чынам прадухіліць большае злачынства — краінай кіруе самазванец. Я думаю, што і цяпер у значнай часткі грамадзтва гэтыя маладыя людзі ўспрымаюцца як героі. Мабыць, хутка будзе гэтак, што шмат людзей будуць хваліцца, што ўдзельнічалі ў тых падзеях.

Кіраўнік рэжыму ў інтэрвю «Вашынгтон пост» хваліўся, што ў рэжыме онлайн кіраваў сітуацыяй

каля Дому ўраду. Ён усё бачыў, аддаваў каманды. Ён, мабыць, аддаў каманду, калі падышоў АМОН, і людзі адышлі ад Дому ўраду, каб АМОН сышоў, справакаваўшы такім чынам далейшы працяг удраў па гэтых дзвіярах. Бо я ня веру, што нейкі афіцэр мог на сябе ўзяць такую адказнасць без каманды зверху.

Скарыстаўшыся гэтай сітуацыяй, улады нацкавалі спэцназ на мірных людзей. Сотні людзей зьблілі, хаця яны не супраціўляліся. Потым, калі падзеі zwarшыліся, паглядзелі, што не хапае. Мэта расправы была адцягнуць увагу ад сапраўднага злачынства — захопу ўлады. Паглядзелі, не хапіла доказаў. Тады пайшлі на фальшаванье рэчавых доказаў. Прывезьлі бутэлек нібыта з кактэйлем Молатава, прывезьлі, раскідалі і зрабілі пратакол. Але знайшліся эксперты, якія паказалі, што там звычайная вада, і ёсьць дакумэнт. Але гэтыя рэчы суткі да агляду мусілі ляжаць на марозе і мусілі замерзнуть у лёд, а яны напісалі — вадкасць. Унікальная беларуская вада, якая не замярзае пры 14 градусах марозу.

Увага грамадзкасці была адцягнутая. Бо арыштаваныя дзясяткі людзей. Замест таго, каб абмяркоўваць захоп улады, мы абмяркоўваем гэта. Непараўнальная рэчы. Ён уладу захапіў, а яму дзвіверы пабілі на 14 мільёнаў беларускіх рублёў. Цяпер паводле рэальнага курсу гэта 2 тысячи даляраў, праз некалькі месяцаў 1 тысяча даляраў будзе. З другога боку, толькі даход Кіраўніцтва справаў презыдэнта, які нікім не кантралюеца ў дзяржаве, складае 100 мільёнаў даляраў у месяц. За кадэнцыю презыдэнцкую пяцігадовую гэта 6 мільярдаў.

Да нашай сітуацыі вельмі добра падыходзіць гэтае слова — муляжы.

Зараз мы ўбачым муляж правасудзьдзя. Зынешне ўсё нармальна — адвакаты, пракурор, судзьдзя — але насамрэч муляж з загадзя вызначаным канцом. Як і з выбарамі — муляж. Парламэнт — муляж. Хто ў гэтым сумніваецца?

Нават нашу эканоміку, якая ў неблагім стане засталася ад савецкіх часоў, праелі паступова ператвараюць у муляж, як і беларускую валюту.

Гэтак і наша жыцьцё ператвараюць у муляж — быццам эўрапейцы, апранутыя нармальна. Але насамрэч як мулажы жывём. А насамрэч за ўсім гэтым страх, залежнасць і неабароненасць ад любых нечаканасцяў, ад таго, якія тараканы ў высокай галаўе пралягутць. Час вяртаецца Беларусь да нармальнага жыцьця. На жаль, але гэта немагчыма без змаганьня. На жаль, гэтае змаганьне не абыходзіцца без ахвяраў.

Дзякую за мужнасць тым, хто не напалохаўся і прыйшоў на Плошчу. І прашу прабачэння ў тых, хто быў ні за што зьбіты, апынуўся на нарах, у клетках. Хачу сказаць родным і блізкім гэтых людзей, што вам не павінна быць сорамна за сваіх сыноў, братоў, якія сядзяць у клетцы. Зараз на дадзены момант гэта высокое месца. Значна больш высокое, чым на тым баку залі.

Зъвіртаюся да дыпляматай развітых эўрапейскіх краінаў — ня трэба прапаноўваць рэжыму грошы за нашу свабоду. Калі вы зробіце гэта, у нас будуць новыя закладнікі. А я згодны ахвяраваць сабой. У злачынцаў закладнікаў выкупашць нельга. Калі вы зробіце гэта, значыць будуць іншыя закладнікі, і ситуацыя доўга ня зменіцца.

Што да асабіста мяне і прапановы пракурора. Я гатовы ахвяраваць сваёй уласнай свабодай дзеля

таго, каб наблізіць свабоду сваёй краіны. Я веру ў тое, што Беларусь будзе вольнай».

### Ліст з-за кратай:

«У мяне ўсё нармалёва, але спрабуюць «падламаць» маральна і фізычна. Працуя на пілараме, цягаю бярвёны да пілы. Званкі і лісты адпраўляюць забаронена. Прычым забарона не афіцыйна, а практычна. Напісаў ліст, начальнік апэратыўнага аддзелу зьбірае «актыў», цытуе і камэнтуе гэты ліст перед імі, складае пратакол аб канфіскацыі ліста (даволі няявіннага зъместу) і абвяшчае пакаранье ўсяму атраду — сыпілаваць турнік і брусы ў лякальнай зоне. Пісаць таму не могу».

## Алег Федаркевіч

Зъняволены 19 сьнежня 2010 г. —  
вызвалены 14 верасьня 2011 г.



Нарадзіўся 19 сакавіка 1961 г. у вёсцы Палужжа Карэліцкага раёну, дзе скончыў сярэднюю школу. Паступіў у Армавірскую вайскова-паветраную вучэльню Краснадарскага краю на спэцыяльнасць «лётчык-зынішчальнік». Правучыўся 2,5 гады, кінуў вучобу. Быў прызваны ў войска, дзе служыў апэраторам-радыёмеханікам. Скончыў інжынэрна-еканамічны факультэт Беларускага політэхнічнага інстытуту. Працаўваў майстрам у будаўнічым кааператыве, у сярэдзіне 90-х — на будоўлях ЗША, Польшчы, Pacei.

У сярэдзіне 90-х стаў сябрам партыі БНФ, браў удзел у выбарчых кампаніях, мітынгах, масавых акцыях. Жанаты. Мае дачку.

Арыштаваны пасьля акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў 19 сьнежня 2010 г. Абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых беспарадках.

12 траўня 2011 г. суддзя Маскоўскага суду Менску Алена Шылько за ўдзел у падзеях на Плошчы асудзіла Федаркевіча на 3,5 гады зъняволенія ў калёніі агульнага рэжыму.

Адбываў пакараньне ў Магілёўскай калёніі № 19.

### Партрэт на фоне кратай *Галіна Абакунчык, журналістка*

#### 50-гадовы рамантык

На судзе Алег Федаркевіч трymаўся годна і нават спрабаваў падтрымаць іншых падсудных, якія апынуліся тут разам з ім.

Жонка Вольга Федаркевіч кажа, што ён добры муж і бацька: «Проста ў яго такая шчырасць і непасрэднасць... Хоць яму ўжо 50 гадоў, але у души ён рамантык, усё яшчэ марыць узынёсла. І з-за гэтага абсолютна неасцярожны чалавек. Да прыкладу, у той жа вось сітуацыі, калі патрапіў пад арышт».

На судовых пасяджэннях прысутнічалі таксама сваякі: брат, які вельмі падобны да Алега, пляменнікі. І, натуральная, дачка, 19-гадовая Яна. Ѕей найбольш памятаецца адпачынак з бацькам у Крыме: «Жылі ў намётах, хадзілі ў горы, палілі вогнішча ўвечары. Увесь час займаліся спортом. Ён любіць актыўны адпачынак. Адвёў мяне у сэкцыю акрабатыкі ў 6 гадоў. І я цяпер вучуся ў фізкультурным універсітэце».

Колькі памятаю, ён заўжды працаўваў на будоўлі. А ў маладосці марыў быць вайсковым лётчыкам».

Да арышту Алег працаўваў прарабам.

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

**Апошняе слова ў судзе:**

«Для раба не галоўнае свабода — для раба галоўнае помста. Калі адзін чалавек лічыць для сябе магчымым быць вышэй за Канстытуцыю і караць іншых за дзеяныні, якія ён лічыць неправамернымі, то гэта і ёсьць самая вялікая несвабода і несправядлівасць».

**Пасъля вызваленъя:**

«Адразу пасъля арышту за Плошчу гэбісты прымусілі мяне выступіць па тэлебачаныні. Сказалі: ня выступіш — 10 гадоў атрымаеш...»

«На мой удзел у акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці шмат паўплываў досьвед, набыты падчас працы ў ЗША. Мне шмат што стала зразумела, чаму там людзі жывуць заможна, чаму яны ўсміхаюцца. Прадукцыйнасць маёй працы тут і ў ЗША была і застаецца адноўлькавай. Але там я атрымоўваў 100 даляраў за дзень, а тут — 300 даляраў за месяц. А куды дзяюцца мае астатнія грошы?.. Таму я пайшоў, каб у Беларусі таксама адбыліся перамены да лепшага жыцця. Я ўяўляў, што ў нас адбудуцца зъмены паводле прыкладу ўкраінскай памаранчавай рэвалюцыі. Што адчыняцца дзверы, распачнунца перамовы і зъменіцца ўрад. Але ў Беларусі ўсё аказалася прасцей: адчыніліся дзверы, выйшлі дужыя хлопцы і паказалі ўсё, чаму іх вучылі. Трэба адзначыць, што ў сярэдзіне 90-х, калі я хадзіў на мітынгі і дэмманстрацыі, падрыхтоўка і адносіны былі іншыя. А цяпер спэцназаўцы зьбівалі людзей жорстка і прафесійна. Тоё, што балела сьпіна пасъля дубінак — гэта адно.

Але ўсё думаў — чаму я паваліўся? А пасъля мне брат распавёў, што ён бачыў праз інтэрнэт выставу ў Жэнэве. І кажа, што добра бачна, як табе спэцназавец ззаду б'е дубінкай па галаве. У мяне была добрая футравая шапка, і ўдар не разьбіў галавы, але зваліў з ног.

«У СІЗА на Валадарцы і ў турме 90% людзей — яшчэ большыя апазыцыянэры да дзейнага рэжыму, чым я. У іх больш нянявісьці і агрэсіі да цяперашніх улады. Калі я яшчэ разглядаю магчымасць прыйсьці да пагадненъя палітычнымі і дыпляматычнымі шляхамі, то ў сьвядомасці гэтых людзей пляны, сугучныя з падзеямі ў Паўночнай Афрыцы. А прашэнъне аб памілаваныні мяне ўгаворвалі напісаць яшчэ перад судом. Але пасъля шасці месяцаў «прасаванъя» ў СІЗА ў мяне ўжо ўсталявалася такая нянявісьць да гэтага рэжыму, да гэтага ладу, да гэтых адносінаў, што такія прапановы толькі выклікалі процілеглу рэакцыю. Асабліва да КДБ. Дагэтуль у мяне ўсё ж быў ўяўленыні, што КДБ служыць для абароны бяспекі грамадзян і дзяржавы — выкryвае шпіянак, арганізаваную злачыннасць. А насамрэч КДБ служыць для таго, каб «прасаваць» свой народ, усяго толькі за тое, што ён думает і хоча жыць інакш! У турме адміністрацыя і тыя самыя гэбэшнікі спрабавалі са мной разоў восем на тэму просьбы аб памілаваныні дамовіцца. Таму я напісаў для адміністрацыі паперу, каб мяне не турбавалі ў гэтым пытаныні, асабліва кадэбісты, такога зъместу: «Я адмаўляюся ад памілаваныні паводле маральных і этичных меркаваньняў». Уся гэтая ситуацыя ўмавала мой дух.

## Аляксандар Фядута

Зъняволены 20 сьнежня 2010 г.—  
вызвалены 8 красавіка 2011 г.



Нарадзіўся 3 лістапада 1964 г. у Горадні. Палітычны аглядальнік і аналітык, літаратуразнавец. Скончыў расейскае аддзяленне філялягічнага факультэту Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Янкі Купалы. Працаваў на стаўнікам расейскай мовы і літаратуры. Быў сакратаром ЦК ЛКСМБ у пытаннях студэнцкай моладзі, першым сакратаром ЦК Саюзу моладзі Беларусі. Кандыдат філялягічных навук. Быў членам КПСС, Рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці. Член палітсавету Беларускага аўяднання «Яблоко». Жанаты.

У 1994 г. быў сябрам перадвыбарнага штабу А. Лукашэнкі, пасля перамогі якога стаў начальнікам упраўленьня грамадзка-палітычнай інфармацыі Адміністрацыі презыдента. У сьнежні 1994 г. пайшоў у адстаўку.

Працаваў у апазыцыйных выданьнях: «Белорусская деловая газета», «Імя», «Народная воля». З чэрвеня 1998 г.

— уласны карэспандэнт газеты «Московские новости» ў Беларусі. Сустарышыня Грамадзкага навукова-аналітычнага цэнтра «Беларуская пэрспэктыва» (1995—1998). З 1999 г. — прэзыдэнт грамадзкага аўяднання «Сацыяльныя тэхналёгі».

У часе прэзыдэнцкіх выбараў 2010 г. працаваў у штабе кандыдата ў прэзыдэнты Ўладзімера Някляева. Быў арыштаваны 20 сьнежня 2010 г. ва ўласнай кватэры і зьмешчаны ў СІЗА КДБ. У канцы сьнежня Фядуту выстаўлена абвінавачаныне ў арганізацыі масавых беспарадкі. 30 сакавіка 2011 г. абвінавачваныне перафармульванае на арганізацыю дзеянняў, якія парушаюць грамадзкі парадак, ці ўдзел у іх. 8 красавіка 2011 г. адпушччаны пад падпіску аб навязыдзе.

20 траўня судзьдзя Фрунзэнскага суду Менску Жана Жукоўская асудзіла Фядуту на 2 гады пазбаўлення волі ўмоўна з выпрабавальным тэрмінам 2 гады. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала яго палітвязнем.

### Партрэт на фоне кратад

*Юры Дракахруст, аглядальнік «Свабоды»*

#### Сапраўды шырокі чалавек

Аляксандар Фядута, якога я па праву старога сяброўства называю Сашам ці Шурыкам, — сапраўды шырокі чалавек.

І ня толькі ў фізычным сэнсе. Ён ня ўпісваецца ні ў якія звыклыя катэгорыі і куточкі айчыннага грамадзкага жыцця. Скажам, усе ведаюць, што Лукашэнку нам на шыю пасадзіў менавіта ён. І хаця да гэтай справы былі датычныя многія цяперашнія правадыры айчыннай дэмакратыі і ўладары думак, і нягледзячы на тое, што Фядута ці не адзіны прынёс за гэта публічнае, нікому насамрэч не патрэбнае па-

каяньне, — прысуд не падлягае абскарджанью: ві-  
наваты ён і ніхто іншы.

Праўда, і найлепшую кнігу пра створанага ім Го-  
лема таксама напісаў доктар Франкенштайн — Фяду-  
та. Можа, ёсьць на чыйсьці густ і лепшыя, але  
гэтая кніга — і аўтабіографія, спроба патлумачыць,  
чаму інтэлектуалы робяцца «вучнямі чарадзея».

Памятаю, як пасля перамогі Лукашэнкі на выбара-  
рах у 1994 годзе мне раптам пазваніў новасьпечаны  
кіраўнік ідэялягічнага ведамства новаабранага прэ-  
зыдента. Мы доўга сядзелі зь ім у парку Горкага, і ён  
тлумачыў мне сябе. І Лукашэнку.

Праўда, празь некалькі гадоў, калі Фядута быў  
ужо першым пяром БДГ, на маё паўжартайліве пы-  
танье: «А што ты атрымаў ад свайго хаджэння ва-  
ўладу?» — пачуў парадакальнае: «Вы мяне пры-  
нялі. Каму быў цікавы камсамольскі правадыр? А  
былы ідэоляг прэзыдэнта — сам бачыш».

Дарэчы, перад Лукашэнкам, гледзячы па ўсім, ён  
таксама вінаваты больш за іншых. Ягоная пасадка,  
пры тым, што ён і на Плошчы 19-га ня быў, апрач ін-  
шага — яшчэ і асабістая помста: крыўда за «здраду».  
Ці за тое, што з усіх сяброў той, ужо дагістарычнай  
каманды 1994 году Лукашэнка толькі Фядуту ававя-  
заны больш, чым Фядута яму. Ці за арыстакратычны  
жэст, калі ідэоляг адміністрацыі ў 1994 годзе ўзяў на  
сябе адказнасць за «белая плямы» ў газетах і сы-  
шоў у адстайку.

А яшчэ Фядута любіць Пушкіна. Любоў Сашы да  
расейскага клясыка прыгадваюць яму ўсе, каму не  
лянота. Праўда, можа яшчэ больш ён любіць, што  
зусім ужо дзіўна, Булгарына, які ў дзяцінстве гу-  
ляўся ў касінераў Касцюшкі. Фядута пра яго нават  
кнігу напісаў. И яшчэ — пра сучасных беларускіх па-  
этаў. Здавалася б, калі Пушкін і Булгарын, то якія су-

часныя беларускія паэты? І наадварот. Але вось неяк  
у Сашы яны спалучаюцца. Цесна яму ў ідэялягічна  
правільных норках.

Цяжка сказаць, у якой ступені кампанія «Гавары  
праўду» абавязаная сваім нараджэннем Фядуту.  
Мяркую, што ў немалой, асабліва ў ідэйным пля-  
не. Надта шмат у яе ідэалёгіі было таго, да чаго ён  
заўсёды быў схільны: добразычлівае стаўленыне як  
да Рәсей, гэтак і да Эўропы, быўшы намэнклатурныя  
сувязі, своеасаблівае народніцтва.

Акрамя розных іншых чыннікаў, было ў гэтым, і  
хіба не галоўным было, жаданье выказаць сябе, як і  
у 1994 годзе, кінуць выклік лёсу, вызначаць будучы-  
ню сваёй краіны.

Не ўдалося, як і тады. Праўда, з супрацьлеглых  
прычынаў. Але чалавек выказвае сябе і ў шляху да  
мэты, ня толькі ў яе дасягненіні.

Гэта, у прыватнасці, увасобілася ў ягонай фор-  
муле «Плошча адчаю», якую ён напісаў у сваім бло-  
гу напярэдадні 19 сінежня. Было ў гэтым галічаўс-  
кае «можаш выйсьці на Плошчу...». Калі вядзе ўжо  
не палітычны разылік, а проста чалавечая годнасць,  
калі непрыстойна ня выйсьці. Пасля разгону Плош-  
чы ён сказаў: «Мая Плошча наперадзе». Вось ён і  
стаіць на ёй.

І яшчэ адна далікатная акалічнасць — наконт пла-  
ты за свой выбар. Тут сапраўдным судзьдзём можа  
быць толькі той, хто сам гэта годна прайшоў. Таму  
нагадаю толькі, што ніякіх арыгінальных прызнань-  
няў і тлумачэнняў, ніякіх складаных гульняў, нія-  
кіх відэастужак, якія трэба аспрэчваць і інтэрпрэта-  
ваць, ад Фядуты з турмы не было. Банальна сядзей,  
банальна трymаўся, ніякіх сэнсацыяў, турма — ня  
маці родная. Сядзей, як і некаторыя ягоныя любімцы  
героі беларуска-польска-расейскай гісторыі.

Можа, менавіта дзякуючы свайму літаратурнаму і гістарычнаму досьведу Саша добра ведаў, з кім мае справу. І наконт улады, і наконт народу.

Сказаць, што Саша — анёл з крылцамі, — дык не, хаця жанр «партрэта на фоне крататаў» блізкі да агіяграфіі. Часам — халодны палітык, майстра хітрай камбінацыі, часам — палітэхноляг, чыя прафесія з рамантызмам і ідэалізмам несумяшчальная, часам — рэзкі, жорсткі і нават злы палеміст. Ну не ікона і ня помнік самому сябе. Самалюбны, з воліяй да ўлады, спакусай якой у 1994 годзе атруціўся, здаецца, назаўжды. А што — недзе палітыкі пазбаўленая прагі да ўлады і ня гэта рухавік іх асобы?

Але пры гэтым Саша і рамантык. У той размове ў парку над Сьвіслаччу ён казаў мне, што Лукашэнка стане заклінальнікам зъмеяў народных забабонаў, а іншыя, дый сам презыдэнт, будуць рабіць патрэбныя краіне рэформы. Гэтак і зараз плян перамоваў з урадоўцамі і сілавікамі, які Фядута агучвае цяпер і агучваў у ноч 19-га, не ўяўляеца мне цалкам рэалістычным, але сам Саша, відаць, у яго верыў.

Аднак Сашаў ідэалізм — не яго асабісты, гэта ідэалізм беларускага грамадztва, якое другое дзесяцігодзідзе, а па вялікім рахунку — катарае стагодзідзе блукае, як габрэі па пустыні.

Калі Фядуту пасадзіць — гэта будзе вялікая памылка і грэх. Не, лепш бы нікога не саджалі, бо ўся справа яйка выедзенага ня вартая і ўсе калі і былі зь нейкага пункту гледжаныня вінаватыя, дык даўно сваімі суткамі і месяцамі гэтую віну выкупілі.

Але пасадзіць Фядуту — гэта яшчэ і адабраць у беларускага жыцьця яго квітучую складанасць, зрабіць яго значна больш прымітыўным і злым. А гэтага і цяпер маем з коптурам.

*4 траўня 2011 (напярэдадні суду)*

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

**Пасыль СІЗА КДБ:**

«Празьмерных фізычных узьдзеяньняў, якія можна было б назваць катаваньнем, на мяне не аказвалася. Я жыў у тых умовах, у якіх жылі мае сукамэрнікі. Нехта жыў два месяцы, нехта месяц, нехта паўгода. І я як дарослы мужчына павінен быў вытрымаць гэта. Да таго ж, я сівядомы палітык, я ўваходжу ў пэўную группу рызыкі і павінен быць падрыхтаваны да падобных выпрабаваньняў. Псыхалагічна я быў падрыхтаваны, фізычна — значна горш. Нягледзячы на гэта, я ўсё вытрымаў і я проста не разумею, чаму мае маладзейшыя калегі называюць турэмныя ўмоўы катаваньнем. Стаяў і я на той самай расцягжцы, дзесяць хвілінаў я вытрымліваў. Праўда, аднойчы мне стала блага на чацвёртай хвіліне, але я ўсё роўна не ўспрымаю гэта як катаванье».

**Апошнія слова ў судзе:**

«Спрабаваў зрабіць «працу над памылкамі», судовы працэс дапамог зразумець, што адбылося. Трэба ведаць заканадаўства, абломваць асабістыя амбіцыі і слухаць іншых. Змовы не было — штабы ня здолелі дамовіцца. Мы з Халіп, Саньнікам, Бандарэнкам не размаўлялі з 2007 году. А дарма. Але нашы родныя сустрэліся ў агульных чэргах, каб здаць перадачы ў «Амэрыканку». Мы хацелі перамен. Ня здолелі дамагчыся. І справа не ў міністры Куляшове. Справа ў нас. Мы павінны аб'яднацца!»

## Ірына Халіп

Зъняволеная 19 сьнежня 2010 г.—  
вызваленая 16 траўня 2011 г.



Нарадзілася 12 лістапада 1967 г. у Менску. Скончыла факультэт журналістыкі БДУ. Працавала намесніцай галоўнага рэдактара «Беларускай деловай газеты» і галоўным рэдактарам штотыднёвіка «Імя», якія спынілі выхад. Неаднаразова зазнавала крымінальны пераслед за прафесійную дзеяльніцтвом, атрымлівала папярэджаныні ад праクтуры.

2 красавіку 1997 г. разам з бацькам, драматургам і кіна-дакументалістам Уладзімерам Халіпам была жорстка зьбітая ў часе вулічнага мітынгу. У канцы 2009 г. ёй пагражалі забойствам невядомыя. Ляўрэатка прэміі Дзьмітрыя Завадзкага (2003), прэміі Генры Нанэна (2005), прэміі «Герой Эўропы» ў намінацыі «Мужнае сэрца» (2005), прэмії

«За мужнасць у журналістыцы» (2009). Уласны карэспандэнт расейскай «Новоі газеты» ў Беларусі.

19 сьнежня 2010 г., у дзень прэзыдэнцкіх выбараў Халіп затрымалі па дарозе з плошчы Незалежнасці і зьмясьцілі ў СІЗА КДБ. Ёй было выстайленае абвінавачаньне ва ўзделе і арганізацыі масавых беспарадкаў. Пазнейшай абвінавачаньне было перакваліфікована — арганізацыя і падрыхтоўка дзеяньняў, якія парушаюць грамадзкі парадак, альбо актыўны ўздел у іх. Падчас знаходжаньня ў СІЗА КДБ улады спрабавалі забраць зь сям'і трохгадовага сына — Даніка Санынікаў. 29 студзеня 2011 г. меру стрыманьня зъмянілі на падпіску аб нявыезьдзе з хатнім арыштам.

У лютым 2011 г., яшчэ пад хатнім арыштам, атрымала журналісцкую прэмію «Залатое пяро Рады». Жонка экспандація ў прэзыдэнты, палітвязня Андрэя Санынікаў, мае сына.

16 траўня 2011 г. судзьдзя Заводзкага суду Менску Жана Брысіна асудзіла Халіп на 2 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай пакараньня на 2 гады. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала яе вязнем сумленія.

### Партрэт на фоне кратай

*Дзьмітры Муратаў,  
галоўны рэдактар «Новоі газеты»*

#### Разгадка Халіп I.Y.

Чаму прыгожая, харызматычная, на дзіве таленавітая прафесійная журналістка, якая мае рэдкую якасць дасьледчыка, апынулася спачатку за кратамі ў турме менскага КДБ, а потым пад хатнім арыштам?

Таму што яна — прыгожая, харызматычная, над-

звычай таленавітая, якая мае рэдкую якасць журналіста-дасьледчыка...

Бяда, не віна яе, у тым, што з выбітнымі генамі Люцыны Юр'еўны і Ўладзімера Трафімавіча нарадзілася яна ў краіне, якая, на жаль, прамінула эпоху адраджэнья і пасыля Вялікай перамогі хутка прыступіла да брэжнёўшчыны.

Халіп існавала і існуе ў гэтым сутыкненныі: паміж маштабам бясстрашнай таленавітай асобы і традыцыяналісцкай дзяржавай, якая ня церпіць адхіленняў ад уладнага курсу.

Яе канфлікт, я мяркую, нават не палітычны, а канфлікт эпох — чалавека адраджэнья і працягу эпохі кнігі «Адраджэнне» (Л.І. Брэжнеў, Палітвыдат, 1981 г.)

Але трэба памятаць, што гэта канфлікт паміж часам, які адступае, і часам, які непазыбежна надыходзіць.

З надыходзячым цябе, Ір.

...А ў несвабодзе ёсьць плюс: у сына нарэшце зьявілася магчымасць наглядзеца на маму, нягледзячы на яе ненагляднасць. Разам тату чакаць хутчэй.

*10 траўня 2011 (напярэдадні суду)*

### Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Ліст з СІЗА КДБ:

«Не турбуйцеся, я не ў палоне, я праста набываю новы досьвед».

#### Апошнія слова ў судзе:

«Усе гэтыя дні, пакуль ішоў судовы разбор, я спрабавала зразумець адну рэч: якім чынам на адной лаве

падсудных апынуліся мы ўтраіх. Справа ў тым, што я не знаёмая зь Сяргеем Марцалевым (я рада, што хоць цяпер мы будзем знаёмыя). Я шмат гадоў ведаю Паўла Севярынца і ведаю, што ён — адзін з самых добрых, разумных і таленавітых людзей, якіх я калі-небудзь у сваім жыцці сустракала. Але проблема ў тым, што мы ўсе прадстаўлялі інтэрэсы розных кандыдатаў і наогул не перасякаліся падчас выбарчай кампаніі.

Тады чаму, уласна, мы тут? Можа быць, таму што мы ўсе разам ішлі па праезнай частцы, на якую выйшлі? Ва ўсякім разе, на працягу судовага разбору дзяржаўны абвінаваўца з зацятасцю, несумненна вартай лепшага ўжытку, даказваў толькі гэта: што мы выйшлі на праезнную частку. Так, мы выйшлі. Гэтая рэч зусім не патрабавала доказаў, паколькі мы яе не адмаўлялі. Але мы ішлі ў складзе калёны, у якой з намі ішлі яшчэ 40 тысяч чалавек, такіх жа, як мы. Тады што атрымліваецца? Можа быць, нас выцягнулі з калёны добраахвотна? У сэнсе, выпадкова. Гэта значыць, мы аказаліся выпадковымі нейкімі людзьмі. І калі б нас там не было, то ў гэты дзень на лаве падсудных на нашым месцы сядзелі б нейкія іншыя, адвольна выхапленыя з калёны людзі. У гэтым выпадку я шчасльвая, што на гэтай лаве сядзім мы, а ня іншыя людзі, таму што, паверце, я нікому, нават свайму лютаму ворагу, не пажадала б апынуцца на май месцы.

У адносінах да маёй сям'і ўлада ўжыла тактыку выпаленай зямлі. Яны хацелі расьціснуць нас цалкам, каб не засталося нічога, нават краплі крыві ад нас. І гэта выпадковасцю быць ня можа. Значыць, усё, што тут адбываецца — гэта не выпадковасць, а заканамернасць. І, значыць, мы ўтраіх абраныя не

ў адвольным парадку, а зусім усьвядомлена. Што ў нас агульнага?

Напэўна, тое, што мы прывыклі казаць уголас, казаць гучна тыя слова, якія астатнія вымаўляюць шэптом на кухні пры телефоне, накрытым падушкай, як у 70-я гады. І тое, што мы спрабуем угрызацца ў Канстытуцыю і патрабуем выкананьня нашых канстытуцыйных правоў і свабод, мы крычым: «Дайце нам сабрацца, дайце нам выказацца. У нас ёсьць права на свабоду выказваньня, свабоду мітынгаў і шэсцяці», а нам ужо доўгія гады кажуць: «Не, гэта няправільна. Канстытуцыя — гэта як гроши, у адных ёсьць, у іншых няма. Калі б вы далучыліся да аб'яднання «Белая Русь», у вас былі б канстытуцыйныя правы і свабоды, а так — у вас няма іх, праста таму што вы — іншыя, вы не такія як усе, у вас кроў зялёнага колеру і галава на вінтах».

Але ў тым і трагедыя, што мы такія самыя. У нас галава не на вінтах. У нас кроў такога самага чырвонага колеру і ў нас сапраўды такія самыя правы і свабоды, як і ва ўсіх астатніх грамадзян Рэспублікі Беларусь. Мы вельмі хочам, мы марым іх рэалізоўваць і спрабуем гэта рабіць. І таму нас саджаюць у турмы, таму нас судзяць, таму нас разлучаюць з нашымі сем'ямі. Таму я не змагла нават у судзе ўбачыць свайго мужа Андрэя Саньнікава, хоць мы зь ім не разлучыліся ні на сэкунду, праходзім у адной крымінальнай справе, а судзяць нас у розных судах, і я ня ўпэўненая, што мы зь ім наогул пасъпееем убачыцца.

Дарэчы, пра Андрэя Саньнікава. Мне тут у судзе давялося адказваць на пытаньне: так усё-ткі вы ступілі з ходнікаў на праезнную частку ў якасці журналіста або ў якасці жонкі? І я тады адказала: безумоўна, у якасці жонкі. Тым жа вечарам, пасьля заканчэння судовага пасяджэння, я села і глыбока

задумалася: а насамрэч, чаго ўва мне было больш у той дзень 19 сіння на Плошчы? Гэта быў у большай ступені прафесійны абавязак або шлюбны абавязак, ці грамадзянскі абавязак? І сённяня магу адказаць: па сто адсоткаў і таго, і другога, і трэцяга.

Я заўсёды застануся журналістам, як бы ні было. Я заўсёды застануся жонкай Андрэя Саньнікава, і я шчаслівая, што з усіх жанчын съвету ён абраў менавіта мяне. І, нарэшце, я заўсёды застануся грамадзянкай Рэспублікі Беларусь, калі мяне, вядома, ня вышлюць і не пазбавяць грамадзянства, як гэта рабілі ў Савецкім Саюзе, але я, tym ня менш, спадзяюся на лепшае, таму што гэта ўласцівасць чалавечага арганізму.

Учора мая мама сказала мне: «Іра, калі цябе зноў пасадзяць, я больш ня буду хлусіць твайму сыну, я ня буду яму распавядаць, што мама зъехала ў камандзіроўку. Я раскажу яму ўсю праўду. І пра злых дзядзькаў, якія забралі маму і тату, і яшчэ пра аднаго злога дзядзьку. Пря ўсіх злых дзядзькаў, якія сядзяць тут, у гэтай краіне, на гэтай зямлі».

Я думаю, што нават калі мяне не пасадзяць, на што я ўсё-ткі спадзяюся, хлопчыку час расказаць праўду. Хай ён, нарэшце, ведае, у якой краіне, у якім грамадзстве і ў якой сітуацыі, асабістай, сямейнай, яму выпала жыць».

#### Пасъля суду:

«Да чаго мы дайшлі, калі радуемся таму, што нас пасадзілі не на 10—15 гадоў, а нарэшце далі мне магчымасць гуляць з маім дзіцём, пазбавіўшы яго бацькі. Мяне больш турбую прысуд майму мужу: 5 гадоў. Я цудоўна разумею, што мой муж ня будзе сядзець пяць гадоў, я цудоўна разумею, што яго асудзілі толькі для таго, каб абмяняць на Луіса Кар-

валана — гэта значыць на жратву і крэдыты. Пытнъне: якую цану за яго заломяць. Але ўвесь гэты час я спрабавала зразумець: чаму мяне спачатку трымалі ў СІЗА, а пасъля пад хатнім арыштам? Бо калі меркаваць лягічна — калі большасьці зъмянілі меру стрыманьня на падпіску аб ніявезьдзе, то навошта жанчыну зь дзіцём трymаць пад замком? А пасъля заявы майго мужа, якую ён зрабіў у судзе, што яму пагражалі майм і Данікам жыцьцём, то я разумею, што мяне праста трымалі закладніцай. І майму мужу казалі, што твая жонка і тваё дзіця ў нашых руках: у замкнёной кватэры, пад нашым наглядам, яны бяз сувязі са зынешнім съветам і яны нічога нікому ня могуць сказаць. Я разумею, што ўвесь гэты час была закладніцай, і я працягваю заставацца закладніцай».

«Мы і былі гатовыя да ўсяго. Толькі не да таго, што нашага сына гэтыя пачвары пачнуць выкарыстоўваць у сваіх гульнях. Таму што чалавечыя істоты на гэта ня здольныя. А што да Бога... Ня ведаю. Вось Галакост — гэта хіба ня звыш сіл?..

Я яму не дарую нічога. І гуляць у высакароднасцьць таксама не зъбіраюся».

«Эканамічныя санкцыі патрэбныя. Сыпіс тых, каму забаронены ўезд у краіны ЭЗ — гэта съмеху варта. Лукашэнка неўязны, дык ён будзе толькі дзякаваць ЭЗ за тое, што той робіць неўязнымі ў свае краіны яшчэ пару соцень чалавек: «Вось я не магу паехаць, дык і вы ня зможаце!» Хутка ўся краіна ня будзе нікуды ездзіць. Мне як чалавеку прыемна, што судзьдзя Брысіна, якая мяне судзіла, ніколі не пабачыць ні Рыму, ні Парыжу. Але мой муж на волі ад гэтага не апынецца».

«Цяпер сътуацию можна назваць крытычнай. Спэцслужбы робяць усё, каб ператварыць мяне ва ўдаву, а нашага сына — у сірату».

«Я з'вяртаюся да іх: грамадзяне начальнікі, не рабіце злачынстваў, не бярыце на сябе забойства, цяжкія цялесныя пашкоджаныні, спыніце гэтае «бязьмежжа». Адказваць урэшце давядзенца вам, «гэб'ё» адмажацца, як заўсёды. Апомніцеся і перастаньце прэсаваць майго мужа, вянріце яго туды, дзе ён адбывае пакараньне».

## Уладзімер Яроменак

Зъняволены 19 сьнежня 2010 г. —  
вызвалены 13 жніўня 2011 г.



Нарадзіўся 4 верасьня 1990 г. у Мёрах. Скончыўшы школу, пераехаў у Менск, дзе паступіў у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі. Сябра Маладога Фронту. Нежанаты.

Асуджаны на адміністрацыйны арышт пасля акцыі салідарнасці з затрыманымі 19 сьнежня 2010 г., што праходзіла на другі дзень пасля разгону Плошчы, 20 сьнежня 2010 г. Адседзеў у турме ў Жодзіне 15 сутак. Пасля допыту ў КДБ зъмешчаны на Акрэсыціна для адбыцца 7-сукавага арышту ўжо за ўдзел у акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў 19 сьнежня 2010 г. Адбыўшы адміністрацыйны арышт, быў накіраваны ў СІЗА КДБ. Абвінавачаны ў арганізацыі і ўдзеле ў масавых беспарадках.

13 траўня 2011 г. судзьдзя Партызанскаага суду Менску Натальля Чацвярткова асуздзіла Яроменка на 3 гады зъняволенія ў калёніі ўзмоцненага рэжыму. Адбываў пакараныне ў віцебскай калёніі «Віцьба-3». Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала яго вязнем сумленія.

### Партрэт на фоне кратай

*Ганна Шаруба, сябра Маладога Фронту*

#### Усьмешлівы «кракадзіл Гена»

Калі паглядзе́ць на твар гэтага невысокага, але шыракаплечага чалавека, адразу ж кідаецца ў очы вясёлая усьмешка й бязьмежная дабрыня ўсяго ягонага выгляду. Гэтая дабрадушнасць і весялосць адразу пацвярджаеца пры першым жа знаёмстве. Нездарма ў школе яго называлі не інакш, як «кракадзіл Гена» — усё за тую ж дабрыню. Аднак гэтая рыса харектару зусім не замінае яму быць вельмі ўпартым, прынцыповым і ідэйным у змаганыні чалавекам.

Калі акцыі салідарнасці 16-га дня штомесяці пачалі паступова згасаць у фармаце «ланцуга неабыякавых», Уладзя быў адным з апошніх, хто ўсё адно працягваў хадзіць у гэты дзень на галоўную Плошчу краіны, каб выказаць сваю салідарнасць. Большаясць лічыла гэта бессэнсоўным. Людзей, што прыходзілі 16-га на Плошчу, рабілася ўсё менш: нікому ня хочацца быць затрыманым штомесяц. А ён усё працягваў хадзіць: і ў часы так званай лібералізацыі, калі цягам некалькіх месяцаў неабыякавых 16-га не чапалі, і ў часы, калі затрымлівалі абавязкова, штомесяц, і ў летнія сіпякотныя вечары, і ў халодныя зімовыя, калі тэмпература даходзіла да мінус 20 і болей.

Вось і 20 сіння, калі краіна была ахопленая жахам ад нядаўняга разгулу агрэсіі й небывалай жорсткасці з боку «праваахоўных» органаў, калі людзі нават баяліся на вуліцу высунуцца, ён прыйшоў чарговым разам выказаць сваю салідарнасць, бо ведаў, што на месцы зняволеных 19 сіння мог апынуцца й ён сам. А многія, хто быў на той момант у зняволенныні, ня верылі й не маглі сабе нават уяўіць, што хтосьці пасъля ўсяго таго, што адбылося на Плошчы, выйдзе на акцыю падтрымаць іх.

Бывалі перыяды, калі яго затрымлівалі ледзьвенні штодня. Але ён працягваў працаваць і не прызнаваць сваёй «віны» ў судах, спакойна выслушоўваць чарговыя прысуды, агучаныя сухім і абыякавым ці жорсткім голасам судзьдзі. Але, як ні дзіўна, крыўды на гэтых служкаў рэжыму ён ніколі не тримаў і толькі казаў: «Навошта мне іх ненавідзець? Бог усё бачыць. Ён ім судзьдзя. Усё адно давядзеца ўсім адказваць перад Госпадам за ўсе свае дзеяньні й прысуды». І зараз, нягледзячы на тое, што з-за такіх вось «сумленных» людзей яго могуць пазбавіць свабоды, магчымасці бачыць сваякоў і сяброў, размаўляць зь імі, праста жыць, як звычайны добрасумленны чалавек, на цэлых 15 гадоў, у лістах ягоных няма ані краплі агрэсіі й няnavісці да тых, хто вінаваты ў ягоным зняволеніні. І сапраўды — іх можна толькі пашкадаваць...

Ён ніколі ня быў абыякавы да лёсу іншых людзей. З павагай ставіўся да старэйшых. Заўжды быў удзячным чалавекам. Сябры й знаёмыя ня раз чулі, зь якой любоўю і пяшчотаю Валодзя гаварыў пра сваіх шматлікіх сваякоў: сясьцёў, братоў, пляменнікаў...

А яшчэ адрознівае гэтага чалавека такая рыса характару, як гатовасць заўжды прыйсці на дапамогу. Ня раз ён кідаўся адбіваць паплечнікаў ад

жорсткіх дзеяньняў міліцыянтаў. Заўжды трymаўся да апошняга й паводзіў сябе ў РАУСах спакойна й дасьведчана ў прававых адносінах.

Аднак Яроменак ня толькі добры паплечнік, але й сапраўдны сябра. Усе ягоныя аднаклясынікі й аднагрупнікі ўзгадваюць яго зь цеплынёю й любоўю. Ён — душа любой кампаніі, вельмі рознабаковы чалавек. Umee граць на гітары й прыгожа съпяваць, не абмяжоўваецца толькі тэхнічнымі навукамі, на якіх спэцыялізуецца ў БДУРы, але цікавіца і гуманітарнымі прадметамі, піша вершы, досыць добра малюе. Дарэчы, верш «Люблю свой край» Уладзь напісаў за некалькі гадзін да арышту, а падчас ператрусу супрацоўнікі КДБ сканфіскавалі ў яго цэлы нататнік паэзіі...

Сваё зняволеніне ён лічыць выпрабаваньнем, якое паслаў яму Госпад і якое варта прайсці годна й мужна, каб потым не было сорамна перад паплечнікамі, усімі тымі, хто ведае яго як мужнага, адданага сваёй справе патрыёта Беларусі.

26 красавіка 2011 (напярэдадні суду)

## Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

### Верш з-за кратай:

Я не хачу глядзець на тое,  
Як зневажаюць мой народ!  
Як нешта страшнае і злое  
Паўсюль нам затыкае рот.  
Я не хачу мірыцца з гвалтам  
І не жадаю ў путах жыць,  
Пакуль навокал съпеюць краты,  
Бязъвінны у турме сядзіц!..

**Апошнія слова ў судзе:**

«Ужо 16 гадоў у Беларусі пануе адзін чалавек, пад якога зъмяніеца Канстытуцыя, з-за якога нішчацца гісторыя, культура і мова краіны. Ужо 16 гадоў у Беларусі зынішчаецца мова. 16 гадоў у краіне няма свабоды слова. Менавіта таму я выйшаў на Плошчу. Жыве Беларусь!»

19 сінегня на Плошчы было шмат тысячаў людзей. Я ганаруся, што мой народ перасіліў свой страх і выйшаў на вуліцы. Было шмат моладзі. Значыць, у Беларусі ёсьць будучыня. І гэта будучыня без Лукашэнкі. Я не спадзяюся на справядлівы прысуд, бо наагул ня веру ў беларускае правасудзьдзе і бесстаронінасць. Аднак я хачу працытаваць высокаму суду цытату з Эвангельля: «Не судзіце, і ня будуць судзіць вас. А калі судзіце, то ведайце, што вас будуць судзіць гэтаксама». Жыве Беларусь!»

**Ліст з-за кратай:**

«Знаходзячыся за кратамі, немагчыма быць шчаслівым у поўнай меры. Са стратай свабоды ты губляеш магчымасць займацца любімай справай, пазбаўляешься сродкаў да існаванья, ня можаш быць побач з бліzkімі, дарагімі для цябе людзьмі. Аднак, разам з тым, у зняволеніі я, безумоўна, атрымаў больш унутранай свабоды. Зявіўся час пабыць з сабой сам-насам, прааналізаваць сваё мінулае жыццё, знайсці дапушчаныя памылкі. За гэты час, як ні дзіўна, у гэтым месцы (СІЗА) я змог наблізіцца да Госпада. Таму съцвярджаць, што я цалкам быў няшчасным, не магу. З радасцю атрымліваю кожны ліст з волі. Немагчыма перадаць, што я перажыў, пачуўшы голас мамы на спатканыні, убачыўшы яе ўсмешку і не заўважыўшы ні съязінкі, якія бачыў

у яе вачах пасьля прысуду. Я радаваўся кожнаму пасяджэнню «суду», бо меў магчымасць убачыць там сваіх родных і сяброў... Кожная хвілінка прагулкі — гэта радасць. Радасць — кожны глыток сవежага паветра пасьля затхлага, пракуранага памяшканья камэрэ. Радасна кожнай раніцай, пачуўшы съпевы птушак за акном, усьведамляць: я жыву... Як парадаксальна гэта б ні гучала, але шчаслівым у жыцці мяне робіць само жыццё. Я шчаслівы, калі прачынаюся раніцай і ведаю, што сёньня магу зрабіць штосьці добрае і шчырае».

**Пасьля вызваленія:**

«Віцьба — гэта ўзорна-паказальная калёнія быццам бы. І я за тры тыдні, праведзеныя там, нічога страшнага не заўважыў. Канечне, калі адміністрацыя захоча табе неяк нашкодзіць, яна гэта зробіць... Да мяне прыехалі і праста сказалі, што, маўляў, ёсьць магчымасць вызваліцца, напішыце прашэнне аб памілаваньні. Канечне, узгадалі і бацькоў — што ім цяжка. Карацей, ціснулі маральна».

«Мяне аднавілі на факультэт кампутарнага праектавання ва ўніверсітэце. Прыйчым я прыйшоў па дакументы, не разылічваючи, што адновяць. А дэкан кажа: «Можаш аднаўляцца». Я вырашыў, што зь Беларусі зъяжджаць не хачу, таму буду працягваць вучыцца тут. Толькі я страйці курс — то бок мяне адлічылі летась падчас зімовай сесіі з трэцяга курсу і цяпер аднавілі на трэці курс. Слухаю тыя самыя лекцыі, раблю тыя самыя лябараторныя працы, якія я год таму здаваў... Час ад часу натхненне прыходзіць, і пішу вершы. Я зноў вярнуўся да дзейнасці ў Маладым Фронце. Я ўжо цалкам адаптаваўся...»

- 
- ЗША і Эўразыя з уводзяць візавыя і эканамічныя санкцыі супраць РБ
  - Офіс АБСЭ выдаляецца зь Менску
  - Павышаюцца мыты на аўтамабілі
  - Паглыбляеца эканамічны крызіс, шматразовая дэвалвация беларускага рубля
  - У менскім мэтро адбываецца тэракт, 15 чалавек загінулі, 204 парамененыя
  - Рэйтынг Лукашэнкі падае
  - Па ўсёй краіне праходзяць маўклівыя акцыі пратэсту
  - Пад ціскам Захаду ўлады вызываюць большасць палітвязняў
  - Лукашэнка падтрымлівае прапанаваную Расеяй ідэю Эўразійскага саюзу
  - КДБ атрымлівае неабмежаваныя паўнамоцтвы

# 2011



Зъняволеныя:

**Алесь Бяляцкі** (жнівень)

**Павал Вінаградаў** (студзень)

**Дзьмітры Вус** (травень)

**Алег Гнедчык** (студзень)

**Сяргей Казакоў** (студзень)

**Алесь Кіркевіч** (студзень)

**Аляксандар Малчанаў** (студзень)

**Віталь Мацукеўіч** (сакавік)

**Васіль Парфянкоў** (студзень)

**Андрэй Пачобут** (красавік)

**Андрэй Пратасеня** (люты)

Застаюцца ў зъняволеныні:

**Аляксандар Атрошчанкаў** (выйшаў з турмы ў верасьні)

**Мікалай Аўтуховіч**

**Зьміцер Бандарэнка**

**Зьміцер Буланаў** (выйшаў з турмы ў верасьні)

**Сяргей Вазьняк** (выйшаў з турмы ў студзені)

**Ільля Васілевіч** (выйшаў з турмы ў жніўні)

**Арцём Грыбкоў** (выйшаў з турмы ў жніўні)

**Дзьмітры Даронін** (выйшаў з турмы ў верасьні)

**Зьміцер Дашкевіч**

**Андрэй Дзьмітрыеў** (выйшаў з турмы ў студзені)

**Зьміцер Дрозд** (выйшаў з турмы ў жніўні)

**Аляксандар Квяткевіч** (выйшаў з турмы ў жніўні)

**Аляксандар Класкоўскі** (выйшаў з турмы ў верасьні)

**Мікіта Ліхавід** (выйшаў з турмы ў верасьні)

**Уладзімер Лобан** (выйшаў з турмы ў верасьні)

**Эдуард Лобаў**

**Анатоль Лябедзька** (выйшаў з турмы ў красавіку)

**Сяргей Марцалеў** (выйшаў з турмы ў траўні)

**Фёдар Мірзаянаў** (выйшаў з турмы ў верасьні)

**Алесь Міхалевіч** (выйшаў з турмы ў лютым)

**Зьміцер Новік** (выйшаў з турмы ў верасьні)

**Уладзімер Някляеў** (выйшаў з арышту ў траўні)

**Андрэй Пазняк** (выйшаў з турмы ў траўні)

**Наста Палажанка** (выйшла з турмы ў лютым)

**Натальля Радзіна** (выйшла з турмы ў студзені)

**Віталь Рымашэўскі** (выйшаў з турмы ў студзені)

**Яўген Сакрэт** (выйшаў з турмы ў жніўні)

**Андрэй Саньнікаў**

**Павал Севярынец**

**Мікола Статкевіч**

**Алег Федаркевіч** (выйшаў з турмы ў верасьні)


**Аляксандар Фядута** (выйшаў з турмы ў красавіку)

**Ірына Халіп** (выйшла з арышту ў траўні)

**Уладзімер Яроменак** (выйшаў з турмы ў жніўні)

## Алесь Бяляцкі

Зъняволены 4 жніўня 2011 г.—  
дагэтуль за кратамі



Нарадзіўся 25 верасьня 1962 г. у Сартавальскім раёне Карэліі (Расея). Скончыў съветлагорскую школу № 5, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт і асьпірантуру Інстытуту літаратуры АН Беларусі.

Адзін са стваральнікаў Таварыства маладых літаратаў «Тутэйшыя», старшыня гэтай арганізацыі. Адзін з засновальнікаў таварыства «Мartyralёг Беларусі», сябра Арганізацыйнага камітету БНФ. Адзін з арганізатораў Беларускай каталіцкай грамады.

У 1992-1996 г. быў дэпутатам Менскага гарадзкога савету. У 1989-1998 г. працаваў дырэкцарам Літаратурнага музею Максіма Багдановіча. З 1997 г. кіруе праваабарончым цэнтрам «Вясна». У 2007 г. быў абраны віцэ-прэзыдэнтам Міжнароднай фэдэрацыі правоў чалавека. Жанаты, мае сына.

Узнагароджаны Швэдзкай прэміяй імя Пэра Ангера,

преміяй Свабоды імя Андрэя Сахарава (Нарвэскі Хэльсынскі камітэт), Прэміяй Ното Нотіні арганізацыі People in Need («Чалавек у нядолі»). Муніципалітэт гораду Генуя (Італія) у 2010 г. надаў Бяляцкаму званьне «Ганаровы грамадзянін Генуі». У 2011 г. праваабарончы цэнтар «Вясна» ўганараваны «Прэміяй свабоды» Атлянтычнай рады ЗША. Алесь Бяляцкі вылучаны на Нобэлеўскую прэмію міру ў 2006, 2007 і 2012 г.

4 жніўня 2011 г. арыштаваны пасьля таго, як Літва і Польша перадалі ўладам РБ звесткі пра банкаўскія рахункі на сваёй тэрыторыі. Бяляцкага адвінавачваюць ва ўтойваныні прыбыткаў у асабліве буйным памеры. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала яго вязнем сумлення. У часе выхаду гэтай кнігі суд над Бяляцкім працягваецца.

### Партрэт на фоне кратамі

Аляксандра Дынко, журналістка

#### Алесь Бяляцкі перамог

*«Спачатку яны цябе не заўважаюць. Пасьля съмявіца зь цябе. Пасьля змагаюцца з табою. А пасьля ты перамагаеши.»*

Гэта вядомы выраз Магатмы Гандзі. Ён апісвае шлях кожнага, хто разумее, што ўласная годнасць ня зьдзейсненая, пакуль прыніжаеца годнасць іншых.

Мы размаўлялі з Алесем Бяляцкім для праграмы «Бацькі і дзеці незалежнасці» за месяц да ягона-га арышту. Часу было крытычна мала, каб апісаць апошнія 30 гадоў. Але ў Бяляцкага ёсьць выдатная здольнасць: у кожнай асобнай дэталі ён бачыць усю карціну целкам; за кожнай датай і падзяй — тыя рухаючыя сілы, якія мяняюць гістарычныя эпохі і съядомасць людзей.

Праз уласную біяграфію ён здолеў некалькімі штрыхамі стварыць пераканаўчую панараму таго, што, чаму і як адбывалася і адбываецца з намі. Напэўна, гэта было ня так і складана, бо ў большасці з падзеяў ён удзельнічаў асабіста. Але захапляла абсалютна бліскучая інтэлектуальная разніяволенасць, зь якой ён апэраваў складанымі сацыяльна-палітычнымі фэномэнамі, спалучаў факты, тут жа іх аналізуваў і прыходзіў да нестандартных высноваў.

Алесь Бяляцкі: «*Немагчыма, каб на пустым полі адразу вырас добры ўраджай. Гэтае поле трэба добра ўгноіваць, працаваць зь ім, камяні выбіраць... А тое, што пакінула на ім камуністычная ўлада пасля 70 гадоў у Беларусі, можна назваць такой выпаленай зямлёй... Былі часы ў канцы 80-х гадоў, калі мы літаральна ведалі адзін аднаго ў твар... А на пачатку 90-х гэта ўжо хутка зъмянілася — з'явіліся тысячы і дзясяткі тысяч... Мы займелі ўстойлівую падтрымку ў грамадстве. Фактычна шмат у чым летуценны рух, які абаніраўся толькі на нейкія аскабалкі, што засталіся ад ранейшых традыцый палітычных, культурных, займеў вельмі цвёрды грунт. Цяпер мы маєм сваіх 25-30 працэнтаў падтрымкі... І менавіта тады яны высьветліліся, менавіта тады яны фармаваліся. І гэта ня мала. Гэта мільёны людзей, якія адназначна бачаць Беларусь іншай.*

Гэтая ўпэўненасць, якая ў 1981 годзе, відаць, была толькі асабістым унутраным поклікам, прымусіла звычайнага студэнта Гомельскага ўніверситету Бяляцкага загаварыць па-беларуску. Юначае захапленыне стала грамадзянскім учынкам. Ён быў адзін, і зь яго съмяяліся, але хутка перасталі. Калі ў 1984 годзе Бяляцкі сканчаў університет, па-беларуску на філялягічным факультэце гаварылі ўжо некалькі дзясяткаў чалавек.

У пошуках аднадумцаў у 1982-м Алесь пазнаёміўся з менскімі майстроўцамі — Вінцуком Вячоркам, Сяргеем Сокалавым-Воюшам, Сяргеем Запрудzkім, Алесем Сушам... Тагачасныя ўмовы яшчэ не дазвалялі маладым публічна заяўляць пра свае палітычныя перакананьні. Праз сумесныя съпевы і паганская карагоды майстроўцы гуртавалі вакол сябе людзей і такім чынам легалізавалі сваю дзейнасць. Што, аднак, не пазбаўляла іх ад увагі КДБ. Але ўнутры гуртка існавала таемнае кола тых, хто ўжо тады ставіў перад сабой палітычныя задачы — стварэнне нацыянальнай дзяржавы, укараненіне прынцыпаў дэмакратыі і правоў чалавека. Са словаў Бяляцкага, першыя спробы гэтага пакалення сформуляваць сваю палітычную пазыцыю адбыліся менавіта тады, а маладзёвы рух разывіваўся паводле адмысловага распрацаванага «пляну».

Алесь Бяляцкі: «*Мы прынялі пастанову разьбегчыся па няурадавых арганізацыях і стварыць іх. Гэта была рэальная пастанова, і кожны мусіў там працаваць. І мы разьбегліся і стварылі...*

У сінегі 1986-га Алесь Бяляцкі разам зь сябрам яшчэ студэнцкіх часоў Анатолем Сысом заснавалі «Тутэйшых». Сытуацыя мянялася настолькі імкліва, што патрэба камуфляваць нацыянальнае адраджэнне культурніцкай актыўнасцю зынікла вельмі хутка. Праз два месяцы «тутэйшых» ужо было 100 чалавек, а за наступны 1987 год сетка арганізацыі пакрыла ўсю Беларусь.

«Тутэйшыя» былі маленькай дзяржавай. Алеся Бяляцкага абраў старшынём, Анатоля Сыса — адказным за паэзію, Адаму Глёбусу аддалі прозу, а іншыя роды літаратуры таксама займелі сваіх кіраўнікоў... З такім жа посыпехам яны маглі б падзяліць паміж сабою міністэрскія партфелі, пошту, телефон

і тэлеграф. У праграмным Маніфэсце «Тутэйшыя» супрацьпаставілі сваю свободную творчасць сэрвільнай прадукцыі савецкіх «майстроў слова». Гэта ўжо была палітычная заява: адмаўляючыся забясьпечваць патрэбы камуністычнай дзяржавы, літаратары нібыта заяўлялі пра магчымасць існаванья дзяржавы іншай. Хаця Алесь кажа, што незалежнасць тады ўяўлялася фантастыкай.

Алесь Бяляцкі: «*Я тады ў сваім жыцьці ня думаў, што дажысу нават да таго часу, калі Беларусь будзе незалежнай.*

Пад кіраўніцтвам Бяляцкага «Тутэйшыя» хутка зайнемлі лідэрскі голас у тагачасным маладзёвым руху. Яны бралі ўдзел у першых незалежных мітынгах ужо ў 1987 годзе. А ў сінегіні гэтага ж году на Першым вальным сойме Канфедэрацыі беларускіх суполак, на які сабралася каля 100 маладзёвых арганізацый, ініцыявалі стварэнне аб'яднання беларускай моладзі. Прынятая на сойме праграма палітычных пераўтварэнняў легла ў аснову будучай праграмы БНФ.

У 1988-м Алесь Бяляцкі ўжо быў для ўлады чалавекам, зь якім варта і трэба змагацца. Пад ціскам камуністычнага партыйнага кіраўніцтва яго тройчы адлічвалі з асьпірантуры Інстытуту літаратуры Акадэміі навук, але пасъля іншоў вярталі.

У адзін дзень 19 кастрычніка 1988 году Бяляцкі стаў сузаснавальнікам арганізацыі «Мартыралёг Беларусі» і сябрам арганізацыйнага камітэту БНФ. Яму было 27 гадоў.

Алесь Бяляцкі: «*Маладзёвия суполкі сталі касцяком БНФ, і праца па стварэнні палітычнай арганізацыі легла фактычна на нашыя плечы — юнакоў і дзяўчат, якім было ад 20 да 27... Выйсьця не*

*было, таму што структураванага старэйшага пакалення перад намі не было».*

Літаральна праз пару тыдняў — 30 кастрычніка 1988 году — у Менску адбылося легендарнае шэсцце Дзяды. Бяляцкага тады затрымалі як арганізатара і далі штраф 200 савецкіх рублёў.

Алесь Бяляцкі: «*Гэта шмат было — паўтары маёй стыпэндыі асьпіранцкай. Праз 3 дні дырэктар інстытуту Віктар Каваленка выклікаў мяне да сябе і сказаў: «Алесь, вось Вам гроши, якія інстытут сабраў, заплатіце, калі ласка, штраф».*

*І для мяне гэта было незабываўальная. Я як запомніў — і дасюль забыць не могу. Людзі мне дапамагалі.*

Бяляцкі апісае канец 80-х як «съмешны» час. Скончыўшы асьпірантуру, не было нават размовы пра тое, каб абараніць дысэртацыю, і ніводзін з абласных інстытутаў, куды разъмяркоўваліся былыя асьпіранты, не хацеў браць Бяляцкага на працу. Так ён аказаўся малодшым навуковым супрацоўнікам музэю гісторыі беларускай літаратуры.

Алесь Бяляцкі: «*Гэта якраз 89-ы год, калі пайшла кампанія з Масквы, што будзем выбіраць усіх дырэктараў. Ну і абвясцілі выбары дырэктара музею Багдановіча. Было чатыры кандыдаты. Прычым выбіралі калектывы, і калектыву прагаласаваў за мяне. Я стаў дырэктарам. Усё проста».*

10 гадоў працы ў музэі (з 1989 па 1998) — можа, найбольш плённы час для Бяляцкага, калі асабістое жаданье займацца літаратуразнаўствам і творчасцю ідэальна спалучалася з грамадзка-палітычнымі мэтамі. І гэта працавала:

Алесь Бяляцкі: «*Усё іншае — вучоба, асьпірантура, праца ў музэі — усё гэта было сродкам выканання тых мэтаў, якія мы ставілі ў самым пачатку — дабіцца незалежнай, дэмакратычнай Беларусі».*

Музэй трэба было будаваць «з нуля», з голых съценаў — ва ўмовах татальнага дэфіцыту і непаразумення ўлады. Бяляцкаму гэта ўдалося. Да таго ж з 1992 па 1996 год ён быў дэпутатам Менскага гарсавету, што дазваляла адстойваць грамадзкія інтарэсы на зусім іншым узроўні.

Музэй стаў адным з цэнтраў грамадзянскай супольнасці — у ім былі зарэгістраваныя бадай з 50 разнастайных недзяржаўных арганізацый. У «хатцы» на Рабкораўскай адбываліся першыя ўніяцкія набажэнствы і засядала ўправа БНФ. Праводзіліся сотні мерапрыемстваў, кожны год выдаваліся кнігі.

Гэты пэрыяд, калі можна было змагацца на «супраць», а «за», цягнуўся нядоўга. Алеся кажа, што мы пераацілі рэвалюцыйны патэнцыял народу — ён хутка пачаўся і хутка скончыўся. Развітаныне зь верай у непазыбжнасць дэмакратычных пераменаў было найбольш балючым. Усё зробленое за папярэдня паўтара дзясятка гадоў, ламалася пад аднаго чалавека. Калі за 10 гадоў да таго грамадзтва патрабавала стварэння «Тутэйшых» і БНФ, то ў 1996-м была неабходная арганізацыя, якая б дапамагала кожнаму канкрэтнаму чалавеку абараніць свае базавыя права. Бяляцкі гэтую патрэбу адчуў хутчэй за іншых, памятаючы пра тое, як у 1988-м калегі сабралі гроши, каб аплаціць ягоны штраф. На хвалі рэпрэсіяў падчас масавых акцыяў увесну 1996 году ён заснаваў праваабарончую арганізацыю «Вясна».

Алеся Бяляцкі: *«Рэальнаі дапамогай ніхто не займаўся, трэба было ствараць арганізацыю. Гэта стала зразумела для мяне асабіста, калі падчас аднаго з мітынгаў я проста сабраў гроши для Славаміра Адамовіча і перадаў яго маці.*

Да 2003 году, калі арганізацыя была забароненая ўладамі, яна стварыла моцную агульнанацыяналь-

ную структуру. Нягледзячы на нелегальны статус ва ўласнай краіне, «Вясна» — паўнавартасны сябра міжнароднай супольнасці праваабарончых арганізацый. Ужо пасля фактычнага закрыцця «Вясна» стала сябрам Міжнароднай федэрэцыі правоў чалавека — FIDH, а Бяляцкі яе віцэ-прэзыдэнтам.

Мадэль незалежнай структуры, ужо ня раз апрабаваная Бяляцкім, хутка адаптавалася да ўмоваў аўтарытарнага рэжыму. Вясноўцы назіраюць за выбарамі, навучаюць правам чалавека, дапамагаюць канкрэтным людзям, змагаюцца супраць съмяротнага пакаранья. Кіраўнік «Вясны» Алеся Бяляцкі прыходзіць у суды, раздае ўлёткі на вуліцах, стаіць у пікетах пры любым надвор’і і носіць цішотку «НЕ съмяротнаму пакаранью».

У 2006 годзе Вацлаў Гавэл уганараўваў Алеся Бяляцкага прэміяй Homo Homini, якой узнагароджваюць праваабаронцаў з усяго сьвету. У 2008-м яе атрымаў кітайскі дысыдэнт і будучы нобэлеўскі ляўрэт Лі Сяабо. Алеся вылучылі на Нобэлеўскую прэмію міру ў тым самым 2006 годзе, а потым і ў 2007-м.

А 3 кастрычніка 2011 году быў заснаваны аргкамітэт па вылучэнні Алеся Бяляцкага на Нобэлеўскую прэмію міру 2012-га.

Алеся Бяляцкі жанаты з гомельскай талакоўкай Натальляй і мае 22-гадовага сына Адама. Натальля працуе выкладчыцай, а Адам скончыў Беларускую акаадэмію мастацтваў і атрымаў прафесію рэжысёра тэлебачаньня.

Зь Бяляцкім змагаліся да апошняга. «Вясну» забаранялі, праводзілі ператрусы, канфіскоўвалі тэхніку, Алеся затрымлівалі на пікетах і мітынгах. І тое, што «Вясна» вымушаная год за годам паўтараць свае патрабаваныні, знаходзячы сабе ўсё больш сферу дзейнасці, — гэта таксама спосаб змаганьня зь ёю.

4 жніўня 2011 году Алесь Бяляцкага арыштавалі. Ён абвінавачаны ва ўтойваныні прыбыткаў у асабліва буйным памеры (ч. 2 арт. 243 Крымінальнага кодэкса). Міністэрства юстыцыі Літвы і Генпрокуратура Польшчы выдалі ўладам РБ інфармацыю пра раҳункі Алесь Бяляцкага ў замежных банках. На гэтыя раҳункі паступала фінансавая дапамога пачярпелым ад рэпрэсіяў у Беларусі. Алесь можа быць зыняволены на 7 гадоў.

Улады съцвярджаюць, што перасъледуюць Бяляцкага выключна на эканамічных, а не палітычных падставах. Фармальна яны маюць рацыю. Аднак законы, якія нібыта парушыў Алесь, створаныя толькі для таго, каб групе людзей, якая, выглядае, узурпавала ўладу ў нашай краіне, было зручна распараджацца імі ў сваіх інтэрэсах. Такія законы ніяк не абараняюць усіх іншых грамадзянаў. І гэта цалкам пачвярджаюць факты, якія зьбірае «Вясна» ў бюлетэні «Права на волю» і штогадовым Аглядзе-хроніцы парушэнняў правоў чалавека.

Алесь Бяляцкі прыняў рашэнне застацца ў Беларусі, ужо ведаючы, што трапіць у турму. Так ён съцвердзіў права кожнага беларускага грамадзяніна адстойваць свае права ў сваёй краіне. Гэта абсолютна роўнае спаборніцтва аднаго чалавека і цэлай систэмы.

І Алесь Бяляцкі перамог.

*10 кастрычніка 2011 (напярэдадні суду)*

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

**9 сакавіка 2010 году:**

«З партыі можна і выйсьці і памяняць яе, а імкненне да справядлівасці — гэта ўжо на ўсё жыцьцё.

Што тычыцца правоў беларускай нацыі — то мы іх і абараняем, але ў больш широкім сэнсе — як грамадзка-палітычныя права, сярод якіх ёсьць права і на развязвіццё нацыянальнай культуры і мовы. Хацелася, каб гэтыя права ў нас развіваліся ў сукупнасці. Но не хачу нацыянальнай дыктатуры і не хачу лібералізму безь беларускага аблічча».

#### **Пасьля ператрусу ў офісе і кватэры:**

«Галоўная задача — каб дэзарганізаць працу праваабарончага цэнтра «Вясна», інфармацыйную працу, якую мы праводзім, і працу для дапамогі ахвярам палітычных рэпрэсіяў. Гэта ім ня ўдасца ў той меры, так, як яны плянавалі, бо пакуль мы самі знаходзімся на свабодзе, мы будзем выконваць свае праваабарончыя функцыі».

#### **Пра суд над Зымітром Бандарэнкам:**

«Рэпрэсіі працягваюцца. І гэта павінна быць такім трывожным сыгналам для ўсёй беларускай грамадзянскай супольнасці. Улады праз гэтыя суды хочуць запалохаць грамадзянскую супольнасць. Мы не павінны паддавацца гэтаму. Абвінавачаныні абсолютна неправамоцныя... Гэта палітычныя суды, і рашэнне па прысудзе будзе таксама палітычным. І ня трэба ўладам хавацца за такія страшныя слова, як тэрарызм, масавыя беспарадкі і гэтак далей. Гэта проста расправа над палітычнымі апанэнтамі».

## Павал Вінаградаў

Зъняволены 5 студзеня 2011 г. —  
вызвалены 14 верасьня 2011 г.



Нарадзіўся 24 красавіка 1988 г. у Менску. Скончыў прафесійна-тэхнічны ліцэй № 4, спэцыяльнасць «цырульнік». Вучыўся на гісторыка-геаграфічным факультэце Менскага пэдагагічнага ўніверсітэту. Жанаты.

У 2008 г. быў фігурантам «Справы 14-ці», заведзенай за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў. Асуджаны на 2 гады абмежаваныня волі без накіраванья ў папраўчыя ўстановы. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Вінаградава вязнем сумленія. З лета 2010 г. — актыўіст кампаніі «Гавары праўду». Пасля акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў быў арыштаваны 5 студзеня 2011 г. Абвінавачаны ў арганізацыі і ўдзеле ў масавых беспарадках, а таксама ў зънявазе дзяржаўных сымбаляў.

5 траўня судзьдзя Каstryчніцкага суду Менску Ала Булаш асудзіла Вінаградава на 4 гады зъняволенія ў калёні ўзмоцненага рэжыму. Адбываў пакаранье ў Івансіцкай калёні № 22 «Ваўчыныя норы».

## Партрэт на фоне кратады *Святлана Гарохавік, жонка*

### Усе важныя рашэнні Павал заўсёды прымае сам

Павал нарадзіўся ў нядзелю, а, як цьвердзіць народная мудрасць, у нядзелю нараджаюцца аматары прыгожага. Паша з маленства пацьвярджаў гэта: з чатырох гадоў займаўся фігурным катаннем, потым скончыў музычную школу па клясе фартэпіяна, сипяваў у хоры ў Чырвоным касцёле, самастойна навучыўся граць на гітары, пісаў вершы і песьні.

Пашавы бацькі былі маладыя і не абцяжараныя пэдагагічнымі дагмамі і стандартамі, таму выхоўвалі сына як роўнага сабе — вясёлым і жыццярадасным, са сваімі правамі і абавязкамі. Усе важныя рашэнні Павал заўсёды прымае сам. У 6-й клясе запісаўся ў сэкцыю ўсходніх адзінaborстваў. Як потым высьветлілася, прычынай стаў тыповы канфлікт з хлопцамі з суседняга двара, якіх раздражняў акуратны хлопчык з нотнай папкай, што накіроўваўся ў музычную школу...

Бацькі развязліся, калі Павал быў падлеткам. Маці зъехала ў Італію, бацька жыве ў Беразіне. Паша застаўся жыць з бабуляй і дзядулем. Паступіў у пэдуніверсітэт на геафак. Праз некаторы час яго выклікалі да дэкана на размову пра палітычную дзеяніясць і намякнулі, што вучыцца будзе складана. Пасля гэтага Павал вырашыў забраць дакумэнты. Упершыню на мітынг пайшоў у 16 гадоў. Быў уражаны, як жорстка ўлады зьбівалі людзей. Аднак бабуля

і дзед не падтрымлівалі яго стаўленьня да ўладаў. Гэта скончылася тым, што з 18 гадоў Паша вырашыў жыць асобна. Пазыней унук жартаваў, што яго выгналі з хаты за бел-чырвона-белы сцяг. Зь цягам часу адносіны са старэйшым пакаленнем наладзіліся.

Я пазнаёмілася з Паўлам увесень 2006-га. Летам 2007-га мы разам ладзілі флэш-моб у сувязі з адменай ільготай. На акцыі была і кардонная труна, і вянкі, і фота талёнчыкаў з чорнымі стужкамі. Наша жалобная працэсія не прайшла і 100 мэтраў, як міліцыя пачала разганяць нас. Паша мяне адстаяў, а сам атрымаў свае першыя 5 сутак...

Павал не на словах, а на справе патрыёт Беларусі. Колькі разоў маці прапаноўвала яму пераехаць да яе ў Італію, але адказ быў адзін: «Мама, я не могу пакінуць радзіму ў цяжкія часы...». Маці амаль цалкам падзяляе сынаў сьветапогляд, але лічыць яго занадта рамантычным. А бацька кажа: «Я б і сам далучыўся да моладзі, але ж павінен хтосьці потым перадачы насіць...».

За ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў у студзені 2008 году Павал атрымаў два гады абмежаваньня волі без накіраваньня ў папраўчую ўстанову. Тады ён працаваў сълесарам. Праз год яго амніставалі.

Калі з'явілася кампанія «Гавары праўду», Павал вырашыў далучыцца да яе. Яму спадабалася актыўнасць, сьвежыя ідэі і, канечнэ, лідэр — Уладзімер Някляеў. Павал лічыў Някляева самым моцным кандыдатам у презыдэнты.

Яшчэ адна прычына, чаму Паша стаў актыўістам «Гавары праўду», — тое, што ён не пераносіць маны, хлусыні, няшчырасці.

Павал быў першым, хто падчас выбарчай кампаніі застаўся на ноч на кругласутачным пікеце каля

ГУМу, ён увесь час зьбіраў подпісы ў людных месцах. Павал не перастаў верыць, што можна перамагчы на выбарах, і прыкладаў максымум намаганьняў, каб гэта адбылося. Па натурыв барацьбі, ён заўсёды даводзіць справу да канца, нягледзячы на перашкоды і цяжкасці. Ён вельмі кантактны, неканфліктны, зь ім лёгка і проста.

З пачаткам галасавання зрабілася ясна, што сумленных выбараў ня будзе. Людзей прымушалі галасаваць датэрмінова, былі шматлікія парушэнні — у нас зноў скралі перамогу. І таму 19 сінегня ён пайшоў на Плошчу. Ён думаў, што Плошча не абмяжуецца мітынгам, што, магчыма, як у 2006-м, будзе намётавы лягер. Але ўсё было інакш. Як і многія іншыя, Павал трапіў на добра сплянаваную правакацыю. З Плошчы яму ўдалося сышыці. Яго арыштавалі ўnoch з 4 на 5 студзеня. Акрамя арганізацыі масавых беспарядкаў (артыкул 293), яго абвінавачваюць яшчэ і ў зынявазе дзяржаўных сымбаляў (артыкул 370).

Не адзін раз яму прапаноўвалі запісаць відэа, дзе б ён асуджаў лідэраў апазыцыі ўзамен на палёгку. Паша не пагадзіўся.

23 красавіка Паўлу споўнілася 23 гады. На жаль, дзень нараджэння прайшоў у няволі...

26 красавіка 2011 (напярэдадні суду)

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Апошнія слова ў судзе:

«Масавых беспарядкаў не было. Не было падпалаў, рабункаў, пагромаў. Я бачыў некалькі дзясяткаў тысяч чалавек, якія выйшлі на Плошчу праз сітуацыю ў гэтай краіне. Агрэсія была накіраваная суп-

раць аднаго будынка, і тое таму, што міліцэйскае кіраўніцтва ня выйшла на перамовы.

Тое, што цяпер зьяўляецца дзяржаўным сцягам і гербам... Я нарадзіўся пад іншай сымболікай. Хто верне жыцьцё канкурэнтаў Лукашэнкі? А калі я выйду з турмы — а я абавязкова выйду — я і далей буду змагацца».

#### **Ліст з-за кратай:**

«Сыпім на вуліцы, камароў шмат. Ідзе рамонт корпусу, дзе трymаюць у карантыне, і таму ложкі стаіць на вуліцы, камароў гэтак кормяць. Надзвычай пільная ўвага да мяне з боку адміністрацыі. Проста немагчыма».

#### **Пасъля вызваленія:**

«9 верасьня нам усім прапанавалі напісаць прашэнніе аб памілаваньні. Ніхто не пагадзіўся. Але праз некалькі дзён нас памілавалі. Першое, што я зрабіў, выйшаўшы на свабоду, усьміхнуўся.

На съледзтве мяне прымушалі сказаць, што кандыдаты ў прэзыдэнты зацьмілі мне rozум і я пайшоў біць шкло. І абяцалі вызваліць за гэта. Для мене гэта было непрымальна».

«Мяне ніхто ня біў. Але да мяне вельмі часта прыходзілі людзі, якія не прадстаўляліся. Яны пагражалі мне, што пасадзяць у так званую «прэс-хату», дзе будзе на мяне нейкае фізычнае ўзьдзеяньне, то пагражалі пасадзіць у камэрку звязьнямі ніzkага сацыяльнага статусу. То яшчэ нейкія пагрозы, кшталту — «ты ў нас з турмы ня выйдзеш». А часам пугу мянялі на пернік: «ты скажы, Паша, вось гэта, гэта

і гэта. І пажадана на камэрку, каб пасъля паказаць у тэлебачаньні. І тады мы цябе адпусьцім».

## Дзьмітры Вус

Зняволены 26 траўня 2011 г.—  
вызвалены 1 кастрычніка 2011 г.



Нарадзіўся 10 чэрвеня 1971 г. у Менску. Скончыў Гарадзенскі ўніверсітэт, спэцыяльнасць «Правазнаўства». Працаваў на заводзе «Інтэграл», будаўніком, займаўся дробным бізнэсам. Жанаты, мае двух сыноў.

У 1992 г. стаў дырэктарам выдавецтва ТДА «Трыўюм», якое выдае большасць беларускіх атлясаў і мапаў. У 1999—2003 г. быў дэпутатам Менскага гарадзкога савету. У 2003 і 2006 г. таксама спрабаваў балітавацца, але ня быў зарэгістраваны ў якасці кандыдата. У 2010 г. браў удзел у выбарах у мясцовыя Саветы дэпутатаў, але прайграў, набраўшы 38% галасоў (паводле звестак выбарчай камісіі). Пасля акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў 19 сінегня 2010 г. быў абліччаваны ў арганізацыі масавых беспарадкаў.

26 траўня 2011 г. судзьдзя Ленінскага суду Менску Людміла Грачова асудзіла Вуса на 5 гадоў і 6 месяцаў зняволенія ў калёніі ўзмоцненага рэжыму. Быў узяты пад варту ў залі суду. Адбываў пакаранье ў Магілёўскай калёніі № 19.

Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала яго вязнем сумленія.

### Партрэт на фоне кратаву

Аляксандра Даўнко, журналістка

#### Чалавек складанага лёсу

Дзьмітры Вус — чалавек і палітык, які стаў адным з сымбаліяў прэзыдэнцкай кампаніі 2010 году.

10 чэрвеня 2011 году, калі Дзьмітры знаходзіўся ў Магілёўскай папраўчай калёніі № 19, яму споўнілася 40 гадоў.

Выглідае, што Дзьмітры доўгі час спрабаваў прыстасавацца да дзейнай сістэмы і мяніць яе знутры. Распачаты ў 1991 годзе пасыпаховы бізнэс зь цягам часу дазволіў яму пайсьці ў палітыку. Дзьмітры вось ужо 20 гадоў узнічальвае менскае выдавецтва «Трыўюм», адным зь першых ён пачаў друкаваць мапы і атлясы. Мапы аўтадарог, якія мае ў «бардачку» свайго аўтамабіля бадай кожны беларускі кіроўца, хутчэй за ўсё, выгадзеныя менавіта Вусам.

Да прэзыдэнцкай кампаніі 2010 году імя Дзьмітрыя Вуса было мала каму вядомае, але з'явіўся ён не на пустым месцы: Дзьмітры кажа, што аснову яго зацікаўленасці палітыкай заклаў Георгі Станіслававіч Таразевіч. Таразевіч — постаць па-свойму легендарная, прыклад таго, як тыповы савецкі намэнклатуршчык высокага рангу ў спрыяльных гістарычных умовах перабудовы можа ператварыцца ў адданага нацыянальнага палітыка. Таразевіч узнічальваў

Вярхоўны Савет БССР да 1989 году, калі на гэтую пасаду прыйшоў Мікалай Дземянцей. У незалежнай Беларусі ён займаў пост першага намесніка міністра замежных справаў, быў амбасадаром Беларусі ў Польшчы, а пасля 1995 году адкрыта сышоў у апазыцыю. У другой палове 90-х уваходзіў у цэнтральны камітэт Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі. Таразевіч яшчэ з савецкіх часоў валодаў усімі прыёмамі закуліснай барацьбы і выдатна ведаў, як дзейнічае дзяржаўная систэма. Пры жыцці Георгія Станіслававіча Вусу ўдавалася досыць працяглы час уваходзіць у органы мясцовага самакіравання — з 1999 па 2003 год Дзьмітры быў дэпутатам Менскага гарадзкога савету. Пры гэтым падтымліваў шчыльныя стасункі з сацыял-дэмакратамі — у тым ліку і зь Мікалаем Статкевічам.

Съмерць Георгія Таразевіча ў 2003-м распачала цяжкі пэрыяд у жыцці Дзьмітрыя Вуса. У гэтым сямым годзе яго не зарэгістравалі кандыдатам на чарговых мясцовых выбарах. Як перакананы Дзьмітры, зрабілі гэта незаконна. Тая самая сітуацыя паўтарылася ў 2007-м. А пазней і ў 2010 годзе.

Тады Вус заяўляў, што для таго, каб вылучацца на мясцовых выбарах у гарсавет, сабраў 5000 подпісаў у сваёй акрузе. На саміх жа выбарах за яго нібыта пра-галасавала толькі 3000 выбарцаў. Пасля абвяшчэння вынікаў 6000 чалавек падпісалі ліст презыдэнту з патрабаваннем прызнаць вынікі выбараў несапраўднымі і пералічыць бюлетэні. Аднак ЦВК гэтую скаргу не залічыла. На гэтым цярпеньне Дзьмітрыя Вуса скончылася. Ён прыняў раашэнне ісьці ў прэзыдэнты. Рабіў гэта, як сам тлумачыць, для таго, каб людзі зразумелі, што ад іх голасу амаль нічога не залежыць. Сваю кампанію Дзьмітры вёў супольна зь Міколам Статкевічам — яны разам ездзілі па

рэгіёнах, сустракаліся зь людзьмі, тлумачылі свае праграмы.

Найбольш пра кандыдата Дзьмітрыя Вуса людзі даведаліся зь ягоных выступаў на Беларускім тэле-бачанні. Вус ані разу не скарыстаў свае паўгадзіны эфірнага часу цалкам — кожная зь ягоных прамоваў доўжылася каля 7 хвілін. Падчас другога выступу Дзьмітры распавёў пра сябе. Пра тое, што ў 2004-м пасля плянавай апэрацыі месяц правёў у коме з-за нібыта няправільна ўведзенага наркозу. Пасля рэабілітацыі паспрабаваў вылучыцца ў дэпутаты Нацыянальнага сходу. Зь ягоных словаў, сабралі 10 тысяч подпісаў. Першая жонка Святлана ўзначальвала ініцыятыўную групу. Падчас збору подпісаў ёй зрабілася кепска, яна трапіла ў шпіталь, дзе раптоўна памерла ад алергічнай рэакцыі. І Дзьмітры застаўся ўдаўцом з сынам Іванам. Ва ўсіх гэтых падзеях ён ускосна вінаваціў дзейную ўладу, але ўласныя жыццёвія трагедіі называў «кветачкамі». «Ягадкі» — гэта тое, што яму дакладна вядома пра ўказаныне забяспечыць Аляксандру Лукашэнку 80% галасоў. «Што мы будзем рабіць?» — спытаўся Дзьмітры Вус у выбарцаў.

Гэты выступ прыкметна адрозніваўся ад папярэдняга, калі кандыдат з паперкі зачытаў асноўныя тэзісы сваёй праграмы, выкладзеныя карыкатурна канцылярскай мовай. Нечаканая шчырасць амаль безэмацыйнага чалавека і перажытая ім выпрабаванні выклікалі да яго першую асьцярожна-спагадлівую ўвагу і замацавалі за ім вобраз «чалавека складанага лёсу». У той час мала хто ведаў, што Дзьмітры ажаніўся другі раз і ягоная маладая жонка Яўгенія чакае дзіця...

19 сінегня Дзьмітры заявіў, што галасаваць ня пойдзе, а пойдзе на Плошчу. «Кіраўнік дзяржавы

ня лічыць іншых кандыдатаў у презыдэнты за людзей і нават ані разу не адказаў на нашыя звароты... Таму я іду на Плошчу, каб сваім выбарцам, сябрам, знаёмым, усім людзям гэта давесці і паспрабаваць зъмяніць, каб наступныя выборы ў нас былі дэмакратычнымі».

Паводле звестак ЦВК РБ, на прэзыдэнцкіх выбарах 2010 году кандыдат Дзымітры Вус набраў 0,39% галасоў.

У ноч на 20 сінежня яго затрымалі, але адразу ж адпусцілі пад падпіску аб нявыезьдзе. 18 сакавіка 2011 году Вусу выставілі абвінавачанье паводле артыкулу 293 Крымінальнага кодэкса (арганізацыя масавых беспарафдакаў).

Менавіта на працягу съедзства Дзымітры Вус стаў набіраць палітычную вагу. Ён не баяўся ўголос ка-заць пра ціск, які чыняць на яго съедчыя органы, — пагражаютць пазбавіць бізнесу і ўскладніць жыцьцё блізкіх. Усё для таго, каб атрымаць паказаныні супраць іншых кандыдатаў, у прыватнасці, супраць Міколы Статкевіча. Чалавек, які падазрае, што кома і съмерць жонкі не былі выпадковымі, такія пагрозы здольны ўспрыніць літаральна.

Але Вус ня здаўся. Не прадаў бізнес, ня ўцёк з краіны, ня выправіў адсюль далей маладую жонку зь дзецимі, з сынам Мішам, які нарадзіўся на пачатку 2011 году. Развітваючыся з эпітэтамі «фонавы кандыдат» і «аўтсайдэр», ён паступова, але ўпэйнена пераходзіў у катэгорыю «сапраўдны мужык» і «герой нашага часу».

Журналісты Радыё Свабода прыйшлі да Вусаў у кватэрну ўвечары напярэдадні прысуду. Дзымітры даваў апошнія распаряджэнні жонцы Жэні, падпісваў дакумэнты — з заўтрашняга дня кіраваныне выда-вецтвам пераходзіла да гэтай 24-гадовай дзяўчыны.

Гэтаксама як і клопат пра дзяцей — чатырнаццацігадовага Івана, сына Дзымітрыя ад першага шлюбу, яе трохгадовую дачушку ад папярэдняга шлюбу і іх агульнага сына Мішу. Меншых дзяцей тады адправілі да бабуляў і дзядуляў, і побач з бацькам быў толькі старэйшы Іван — вельмі падобны да Дзымітрыя, такі ж стрыманы і нешматслоўны. Іван упэйнена казаў, што бацьку садзяць «за праўду».

Дзымітры быў перакананы, што яго пасадзяць. Але вонкава захоўваў спакой і пасыміхаўся. Пррапанаваў згуляць у шахматы. Жэні згатавала гарбаты. Яшчэ гадзіну відэаапрэратар «Свабоды» гуляў шахматную партыю з чалавекам, які рыхтаваўся правесці ў турме запатрабаваныя пракурорам наступныя шэсцьць гадоў.

Дзымітры распавёў, што ўжо сабраў з сабою торбу, бо на заўтрашні суд хацеў прыйсці падрыхтаваным да этапу. За падрабязным пералічэннем рэчаў, якія ўзяў з сабою ў турму, — бялізна, станок для галенъня, цёплае адзеніне, — здавалася, відаць была і ягоная ўнутраная, псыхаліягічная гатовасць да таго, што яго чакае. Ізноў падрабязна тлумачыў, чаму лічыць галоўную зъмену выбарчага заканадаўства: упэйнены, што менавіта дзякуючы гэтым хібам Лукашэнка трymaeцца пры ўладзе. Пераконваў, што ведае, як гэта выправіць. Сказаў і галоўнае: «Мне тэрмін даюць не за тое, што я прыйшоў на Плошчу, а за тое, што я хачу паламаць гэтую систэму».

На наступны дзень судзьдзя нібыта захварэла, і вынясеньне прысуду адклалі. Жэні паслья распавядала: падалося, што станецца цуд і яго не пасадзяць. Але праз пару дзён Вус апынуўся за кратамі. Роспачны крык ягонай маці «За што?», зафіксаваны на відэакамэры, пранёсься па ўсіх незалежных СМИ.

Інфармацыі з калёні даходзіла мала, але галоўнае ўсё ж было вядома — Вус не прызнаваў сябе вінаватым і прашэння пра памілаванье не падпісаў. На волю 1 кастрычніка 2011 году выйшаў з сапраўды чыстым сумленьнем. За той час, што яго не было зь сям’ёю, Жэня навучыла сына гаварыць слова «тата».

Ледзь выйшаўшы за съцены турмы, Дзьмітры заявіў, што будзе працягваць палітычнае змаганьне. Погляды ягоныя ніяк не зъмянілася. Але перажытае ў разы павялічыла ягоны палітычны капитал. Цяпер здаецца, што менавіта гэты палітык здольны адцягнуць на сябе частку стабільнага электарату Аляксандра Лукашэнкі. Вус прайшоў праз мясарубку лукашэнкаўскага правасуддзя, ня здрадзіўшы сваім прынцыпам і ня здаўшы ніводнага з паплечнікаў. Вобраз рашучага праўдашукальніка і народнага героя ва ўмовах палітычнага і эканамічнага хаосу можа быць запатрабаваны найбольш.

Прыродная стрыманасць дазваліе Вусу захоўваць максімальны вонкавы спакой у любых умовах. Відавочна хваляваўся ён толькі аднойчы — калі перад тэлекамэрні распавядаў, як у яго на руках памерла першая жонка. Пакуты, з годнасцю перажытыя на шляху да магчымасці зрабіць жыцьцё лепшым для ўсіх, толькі дадаюць Дзьмітрыю спачуванья і павагі. Некалькі стагодзьдзяў таму жыцьцёвая гісторыя Вуса стала б асновай для народных апокрыфаў, а яшчэ раней — казак. У якім Галівудзе пра такога палітыка б ужо зънялі нядрэннае кіно.

Палітычная праграма Вуса амаль цалкам зводзіцца да зъмены выбарчага заканадаўства. Гэта таксама можа быць зразумела большасці беларускага насельніцтва, якое пасьля 1994 году, здаецца, ніколі і ня верыла ў тое, што выбары могуць быць сумлен-

нымі. А калі жыцьцё пачало горшаць, то і вінаваціць у гэтым можна толькі аднаго вядомага ўсім чалавека. І таму думка пра магчымасць ягонай законнай зъмены ўжо не выглядае чымсьці абсалютна наіўным.

Вусава разуменне і тлумачэнне іншых дзяржаўных праблемаў таксама, як і ў Аляксандра Лукашэнкі, застаецца на ўзроўні, даступным кожнаму абываталю. Напрыклад, яшчэ падчас выбарчай кампаніі на цымянную просьбу сформуляваць каньюнктуры беларускай рынкавай эканомікі Вус адказаў коратка: «Калі размова ідзе пра гандаль, то ў гэтай сферы ў нас прыбрали ўсе шапкі». Дабрабыт, зароблены сваімі рукамі і галавою, забясьпечвае Вусу адносную незалежнасць, а таксама давер і безумоўную павагу тых, хто ў сучасных эканамічных умовах разылічвае толькі на сябе. А такіх робіцца ўсё больш.

І галоўнае. Дзьмітры Вус цалкам і абсалютна абронтувана адпавядае найвышэйшаму народнаму знаку якасці — «сапраўдны мужык»: бізнес, маладая жонка, цяжкія выпрабаваныні лёсу і нязломны характар.

*11 кастрычніка 2011 (пасьля вызвалення)*

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Пасъля допыту:

«У мяне бізнес тут у Беларусі. Таму яны шантажуюць з пункту гледжання бізнесу. Кажуць, што калі мяне пасадзяць у турму, то мой бізнес разваліцца, што калі я выйду з турмы, у мяне ня будзе хлеба. У мяне маленъкае дзіця, якое трэба выхоўваць і карміць. На гэта яны найбольш ціснуць. Яны патрабуюць, каб я даў паказаныні супраць Статкевіча, што

ён наўмысна рабіў гэтыя беспарадкі. Яны настойваюць, каб я ўзвеў паклён на Статкевіча. Мая пазыцыя такая, што была мірная акцыя. А беспарадкі былі справакаваныя супрацоўнікамі спэцслужбаў, і што ў мяне і ў Статкевіча ў думках не было займаца беспарадкамі, якія на сёньня яны інкрымінуюць нам, усім экс-кандыдатам у прэзыдэнты».

#### **Выступ на судзе:**

«Съледчы адразу ўсю інфармацыю даваў Лукашэнку наўпрост. Паводле маіх звестак, Лукашэнка вырашаў, што далей рабіць. Я мог апынуцца ў турме, таму і не казаў. А калі мне далі падпіску аб нявыезьдзе, на другім допыце я распавёў, як было... Яшчэ невядома, хто праз два гады можа апынуцца на лаве падсудных».

#### **Апошнія слова ў судзе:**

«Без ідэі я не пайшоў бы ў кандыдаты ў прэзыдэнты. Каб у нас у Беларусі была дэмакратычная выбарчая сыстэма, каб яна была празрыстай. Цяпер, вывучаючы выбарчае заканадаўства той жа Ўкраіны, там бачна, што кандыдаты ў прэзыдэнты ўсіх прадстаўнікоў ва ўсе ўчастковыя і тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі прызначаюць асабістую альбо давераную асобы. У нас гэтага пакуль няма. Але я спадзяюся, што ўжо ў бліжэйшы прэзыдэнцкі тэрмін, у нас будуць дэмакратычныя выбары. І наша выбарчая сыстэма памяняецца. Для гэтага што нам трэба зрабіць? Для гэтага я плянаваў сабраць мільён подпісаў за тое, каб зьмяніць выбарчу ю систэму. Дэмакратычнай выбарчай систэмы ў нас на сёньняшні момант няма. Гэта ж фактычна легалізацыя ўлады. Указам прэзыдэнта ў нас прызначаюцца суды, прокуратура і ўсё астатніе.

Калі мяньяецца гэтая систэма, значыць зьмяньяецца і ўсё ўладкаваныне дзяржавы. Таму гэта систэма змагаеца не асабісту са мной, ня з Плошчай, на якую я прыйшоў. А менавіта з тым, што можа паслужыць таму, што памяняецца ўся систэма ўладкаваныня дзяржавы. Я плянаваў сабраць сто тысяч подпісаў за дапаўненыні ў Выбарчы кодэкс. Але цяпер па гэтых слуханынях я ўжо зразумеў, што зьбяру мільён. А калі трэба адпакутаваць, буду пакутаваць».

#### **Пасылья вызваленія:**

«Нават у навучальным працэсе я хацеў бы зрабіць так, каб тыя судзьдзі, адміністратары, съледчыя нейкі час перад тым, як пачынаць выносіць загады, выракі, садзіць людзей пад съледзтва, самі хаця б паўгода-год пасядзелі і адчулі на сваёй шкуры тое, што адчуваюць вязні. Тады, можа быць, яны б зьмянілі сваё меркаваныне пра пакараныне. Калі чалавек ня ведае пра тое, у якіх умовах там жывуць людзі, яму гэта абыякава. Самае асноўнае на апошніх курсах юрфакаў, каб будучыя судзьдзі і съледчыя пасядзелі ў турме. Пасылья гэтага яны б разумелі, каго садзіць і за што. Таму што 50 працэнтаў людзей там сядзяць за эканамічныя злачынствы ці за нейкую дробязь, за якую не павінны сядзець».

## Алег Гнедчык

Зъняволены 6 студзеня 2011 г. —  
вызвалены 1 верасьня 2011 г.



Нарадзіўся 22 лістапада 1986 г. у Менску. Пасьля заканчэння сярэдняй школы атрымаў працоўную спэцыяльнасць у вучэльні будаўнікоў. Працаваў на будоўлях у Менску і Маскве. Нежанаты.

У 2001—2002 г. браў актыўны ўдзел у абароне Курапатаў падчас будаўніцтва менскай кальцавой дарогі. У 2003—2005 г. за палітычную актыўнасць як сябра Маладога Фронту Гнедчыка затрымлівалі і каралі адміністрацыйнымі арыштамі. У 2006 г. адседзеў 12 сутак за ўдзел у намётавым лягеры на Плошчы. Падчас презыдэнцкай кампаніі працаваў у штабе Уладзімера Някляева. Браў удзел у акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў 19 сінегня 2010 г. Быў арыштаваны 25 сакавіка 2011 г. і адвінавачаны ва ўдзеле ў масавых беспарадках.

14 траўня судзьдзя Партызанскаага суду Менску Натальля Чацвярткова асудзіла Гнедчыка на 3,5 гады зъняволенія ў калёніі ўзмоцненага рэжыму. Адбываў пакаранье ў Шклойскай калёніі № 17.

### Партрэт на фоне кратату *Валянціна Гнедчык, маці*

#### На Плошчу пайшоў съядома

Алег у дзяцінстве займаўся спортом, грэка-рымскай барацьбой. Вельмі рана заняўся грамадзкай дзеяльнасцю. У 2001-2002 гадах браў удзел у кругласутачнай вахце памяці ў Курапатах. У ліпені 2003 году, яшчэ непаўнагоддем, быў затрыманы за распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў Маладога Фронту.

Тады Алега жорстка зьблілі, з другой гадзіны ночы да позняга вечара наступнага дня яго пратрымалі ў пастарунку міліцыі Савецкага раёну. Тады мы нават зъяўраліся ў пракуратуру з патрабаваннем пакаранца вінаватых міліцыянтаў.

У сакавіку 2006 году пасля мінулых презыдэнцкіх выбараў быў у намётавым лягеры на Каstryчніцкай плошчы. Пасьля разгону лягера атрымаў 12 сутак арышту. Мужна адседзеў тэрмін.

Потым Алег зъехаў на З гады ў Москву — там працаваў паводле спэцыяльнасці, на будоўлях. Прыйшлі зарабляў, мне здавалася, супакоіўся з палітычнай дзеяльнасцю. Але летася вярнуўся дадому ў Менск. Уладкаваўся на працу на будоўлю. Год таму даведаўся пра кампанію «Гавары праўду», адразу ж падтрымаў Уладзімера Някляева. Яму вельмі спадабалася каманда, творчыя, ініцыятыўныя хлопцы і дзяўчата. Удзельнічалі ў акцыях, зъбіралі подпісы. Сябраваў з Васілем Парфянковым...

19 сінегня на Плошчу пайшоў съядома. Да нас

прышоў ягоны сябра Сяргей. Маё мацярынскае сэрца прадчувала, што дабром гэта ня скончыцца. Я нават хацела схаваць абутак абодвух, каб не пайшлі. Мяне стрымала дачка Наста... Пасьля Плошчы вярнуўся. Спадзяваліся, пранесла.

Але ўжо 6 студзеня 2011 году да нас прыйшлі міліцыянты, затрымалі Алега па падазрэніі ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Праўда, 9 студзеня адпусцілі. Зноў усё заціхла. А 25 сакавіка зноў прыйшлі. Мяне не было дома, дзеці былі адны. Міліцыянты ледзьве ня выламалі мэталічныя дзвіверы... Адразу ж яму выставілі абвінавачанье ва ўдзеле ў масавых беспарадках. З таго дня знаходзіўся ў СІЗА № 1 на Валадарскага. Дома быў ператрус, забралі вінчэстэр ад кампютара.

Сябры Алега дапамагаюць мне зь перадачамі, падносяць сумкі, стаяць у чарзе на «Валадарцы». Даходзіць да маразму: ніяк не магу перадаць яму абутак — Алега ўзялі ў зімовых ботах. Прынесла пантоплі, красоўкі — не прынялі, маўляў, у абутку мэталічныя супінатары, нельга...

У лістах Алег піша, што трymаецца, у яго ўсё ў парадку. Ён вельмі мужны, прынцыповы, адказны чалавек. І ў той жа час надзвычай добры, пышчотны, уважлівы да блізкіх...

26 красавіка 2011 (напярэдадні суду)

**Ад першай асобы**

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Апошнія слова ў судзе:

«Я адмаўляюся ад часткі паказаньня ў на папярэднім съедзтве. На мяне чыніўся ціск, пасьля 10 гадзінаў допыту ў чым заўгодна прызнаесясья. Мяне арыштавалі ледзьве не ў трусах. Адваката не было.

Ніхто не заклікаў да пагрому, усе заклікалі да перамоваў. Што да допыту на папярэднім съедзтве, то некаторыя рэчы не казаў, а мне іх прыпісалі. Я падпісаў пратакол пад ціскам».

#### Пасьля вызваленія:

«Трымаліся, цяжка было. Асабліва пасьля прыезду Аляксандра Лукашэнкі ў Шклоў пачаліся правацакі. Сядзеў у штрафным ізалятары за тое, што быў непаголены. Але ўсе нашы трymаюцца добра. Да нас прыехалі і сказалі пісаць памілаваныне. Я сказаў, што «не». Тады яны сказалі, што можаце пісаць, што не прызнаеце сваёй віны. Я сваю віну не прызнаў. Прымушалі зьняцца на відэа, каб я віну прызнаў, я адмовіўся. Сказалі, што тады ня вызваляць. А потым прыйшлі паперы, што я памілаваны.

Будзем змагацца з рэжымам і каб усе астатнія сябры, якія знаходзяцца там і ў іншых калёніях, хутка былі дома. Кажуць, што турма ломіць чалавека. Але яна, наадварот,робіць яго мацнейшым».

«Я стаў лепш разьбірацца ў людзях, больш сачыць за тым, пра што і з кім я размаўляю. Ніводнага разу не пашкадаваў пра тое, што 19 сінежня пайшоў на Плошчу. Калі б зараз здарылася падобная ситуацыя, то пайшоў бы зноў. Таму што ўсю гэту ситуацыю трываць нельга. Нельга ўвеселі амаль 10-мільённы народ трymаць за дурняў».

## Сяргей Казакоў

Зъняволены 27 студзеня 2011 г. —  
вызвалены 13 жніўня 2011 г.



Нарадзіўся 12 лютага 1992 г. у Ленінагорску ў Растоці. Скончыў менскую сярэднюю школу № 85. Сур'ёзна захапляеца музыкай, рыхтуецца паступаць у Эўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт у Вільні. Активіст грамадзянскай кампаніі «Эўрапейская Беларусь». Нежанаты.

Браў удзел у акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў 19 сінегня 2010 г. Арыштаваны 27 студзеня 2011 г. Абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых беспарядках.

12 траўня судзьдзя Маскоўскага суду Менску Алена Шылько за ўдзел у падзеях на Плошчы асудзіла Казакова на 3 гады зъняволення ў калёніі ўзмоцненага рэжыму. Адбываў пакаранье ў Бабруйскай калёніі № 2.

## Партрэт на фоне кратату

Ганна Кулакоўская, сяброўка

**Мама нават пажартавала: маўляў, паверыла б, што  
піша з санаторыю, каб ня штампік на канвэрце...**

Сяргей нарадзіўся ў Растоці, але яшчэ ў гадавалым узроўніце пасыля разводу бацькоў вярнуўся з мамай на яе радзіму ў Менск. Зь дзяцінства праявілася ягоная творчая натура — яшчэ ў малодшых клясах школы спрабаваў напісаць кнігу. На жаль, не дапісаў — натхненьне пакінула, як тлумачыў Сяргей. У школе быў удзельнікам Клюбу вясёлых і знаходлівых, завадарам і ініцыятарам шматлікіх конкурсаў, цікавых справаў.

Выходзівалі Сяргея маці і бабуля, у сям'і яшчэ расылі дзьве малодшыя сястры. У 16 гадоў пайшоў працаўца, каб дапамагаць маці. Як сам тлумачыў, не хапеў сядзець у мамы на шыі. Ня грэбаваў ніякай працы — грузчыкам, на будоўлі, развозіў садавіну-гародніну па крамах.

Вельмі любіць чытаць, глытае фантастыку. Але галоўнае захапленыне Сяргея — музыка. Граць на гітары і бас-гітары навучыўся самастойна, быў гітарыстам у беларускамоўных рок-гуртах (у адным з іх граў да самага арышту). Гэта быў яго любімы занятак, у які ён укладаў душу. Меў сур'ёзны намер паступаць вучыцца ў музычную навучальную ўстанову, але ня выйшла. Нягледзячы на адсутнасць музычнай адукацыі, музыкант ён ад Бога. Сяргей заўсёды надзвычай імпазантна выглядаў на сцэне, у яго вельмі адметнае, запамінальнае ablічча.

Сяргей — адзін з самых адкрытых і шчырых людзей з усіх маіх сяброў і знаёмых. У ім надзвычай гарманічная спалучаеца фізычна і духоўная прыгажосць. Ён ніколі ня мог злавацца на людзей,

але заўсёды казаў наўпрост што думае пра чалавека, часцяком пакутаваў з-за сваёй прынцыпавасці. Зы ім заўсёды было вельмі лёгка кантактаваць. Магчыма, таму ў яго вельмі шмат сяброў.

Калі мы зь Сяргеем пазнаёміліся, яму было 18 — здаецца, ня так і шмат. Але ён ніколі не рабіў пасъ-пешлівых высноваў, заўсёды ўзважваў кожнае слова. У мяне было адчуваньне, што ён значна старэйшы за свае 18 гадоў, у яго не было юнацкага максымалізму. Ён заўсёды быў гатовы даць параду, дапамагчы, падтрымаць.

Сяргей быў актывістам кампаніі «Эўрапейская Беларусь». 27 студзеня Сяргея забралі з працы. Ён пасыпей паведаміць, што яго вязуць на Акрэсьціна. Далей трymалі ў «Валадарцы». Прыйшлі зь ператру-сам ня толькі да Сяргея і маці, але і да бабулі, забралі кампутары і Сяргея, і ягонага дзядзькі. Сяргеевай маці, Ганьне Віктараўне, тыдзень таму дазволілі спатканьне. Казала, што ў яго проблемы са здароўем, у вязніцы ў 19 гадоў узыняўся ціск, перахварэў на ангіну. Але і на спатканьні трymаўся вельмі бадзё-ра. У лістах таксама піша, што ўсё добра і цудоўна. Мама нават пажартавала: маўляў, паверыла б, што піша з санаторыю, каб ня штампік на канвэрце...

Сярожавы сябры напісалі песьню пра яго:

*Ты той, хто праўды шлях абраў,  
На дне вачэй чужых шукаў,  
Даваў надзею, абяцаў  
Перамагчы!  
За крокам крок, і кожны раз  
Даваў упэўнены адказ,  
Сабе ня здрадзіў ты аni!  
Твой съвет — ад мора да нябёс,  
І ў сэрцы — мора цеплыні,*

*Мы ганарымся, што ты ёсьць.*

*Моманты расстаньня,  
Чисты сымбалъ цноты,  
Толькі ты.*

*Беды і няшчасці,  
Войны і сьвітанкі,  
Як заўжды.  
Цішыня і роспач,  
Дабрыня і злоба,  
Боль і страх.  
Толькі не загіне*

*Зіхаценыне съвету  
У тваіх вачах,  
У тваіх вачах.*

5 траўня 2011 (напярэдадні суду)

## Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

### Апошнія слова ў судзе:

«Съмешна глядзець на тое, як такія дарослыя і сур'ёзныя людзі сабраліся тут толькі для таго, каб пасадзіць аднаго маленъкага хлопчыка. За апошнія чатыры месяцы я згубіў, бадай, занадта шмат, шмат таго, што важна для чалавека ў 19 гадоў, а ў дадатак вы яшчэ хочаце пасадзіць мяне ў турму. Я ня буду раскайвацца і прасіць у вас літасці не таму, што я занадта ганарысты ці ўпарты, праста не лічу патрэбным. Зараз у залі няма маёй маці, але спадзяюся, што яна зразумее мяне і даруе. Я нікога не скалечыў, не падманую і нічога ня скраў, а мне пагражае тэрмін, нібыта я некага забіў. Я заклікаю вас спыніцца, вы зайшлі занадта далёка. Маё жыццё будзе на вашым сумленыні і рана ці позна, але за гэта давядзеца ад-казваць. Вы можаце пасадзіць мяне хоць на дзесяць

гадоў, але калі-небудзь я выйду і я буду змагацца. І ведаю, што буду не адзін, мы будзем змагацца».

#### Пасыль вызваленъня:

«Я ўжо адчуваю, што прыйшоў у сябе, што я зноў вольны чалавек. Адзінае, да чаго дагэтуль не магу прывыкнуць — гэта мая зьнешнесьць. Пагалі мянен на «Валадарцы». Афіцыйна — да суду фрызура ня мае значэння, але ёсьць такое неафіцыйнае патрабаваныне ў адміністрацыі, што даўгія валасы, асабліва такія даўгія, як былі ў мяне, мусіць абрэзаць. Скажу, што і гігіена спрыяе, бо за які тыдзень падхапіць вошак — запраста...»

«Турма зъмяняе чалавека ў кожным разе, незалежна ад ягонага жаданъня. Сам чалавек можа толькі паўплываць на тое, у які бок ён зъменіцца. Але так, як было раней, ужо ня будзе ніколі пры ўсім жаданъні. Жыцьцё падзеліцца на «да» і «пасылья». І зусім не абавязкова, што гэтае «пасылья» будзе горшое за папярэдніе жыцьцё, як бы парадаксальна гэта ні гучала. Бяспрэчна, што гэта трагедыя для блізкіх і родных табе людзей. Але, як і кожная трагедыя, турма навучае людзей жыць, хоць і ў такой дзікай форме. Тады я пражыў ня праста сем месяцаў жыцьця, а сем месяцаў турмы, а гэта вялікая розніца. Калі я выйшаў, то стаў больш дарослым на сем месяцаў. Я выйшаў іншым чалавекам, які адкрыў для сябе шмат новага. Магчыма, што занадта шмат — чагосьці нават не хацелася б адкрываць. Але атрымоўваючы маленъкую сціплую паштоўку са словамі падтрымкі, чуючы тыя самыя слова ад сукамэрніка і нават канвойнага, я ўсё больш умацоўваўся ў сваіх поглядах. Разумеў, што ўсё раблю правільна, што гэта камусьці патрэбна і хтосьці гатовы дапамагчы. Хочац-

ца змагацца ўжо нават не за сябе, а і за гэтых людзей, якія цябе падтрымоўваюць. Я навучыўся верыць у сябе і свае сілы, дзякуючы гэтым людзям.

Адно з галоўных правілаў турмы: «ня хочаш быць падманутым — не давярай нікому». Я пачаў ставіцца да людзей больш асыцярожна — пасыль такой жыцьцёвай школы — гэта непазыбежна. Гэткім чынам турма паўплывала на мяне, але цалкам не давяраць людзям не магу — так ужо я выхаваны і ўпэўнены, што ня ўсе людзі здраднікі. Я імкліва стаўся зусім дарослым — толькі ня ведаю добра гэта ці дрэнна. Але хацеў бы, каб мае будучыя дзецы становіліся дарослымі натуральным чынам, каб яны жылі лепш, чым я жыву сённяня. Каб лепш жылі дзецы тых людзей, якія дапамагалі і падтрымлівалі мяне. А значыць, за лепшае жыцьцё я буду змагацца і надалей».

## Алесь Кіркевіч

Зъняволены 28 студзеня 2011 г.  
вызвалены 1 верасьня 2011 г.



Нарадзіўся ў Горадні 9 лістапада 1989 г. Намеснік старшыні Маладога Фронту, кіраўнік яго Гарадзенскай філіі. Паступіў на гістарычны факультэт Гарадзенскага юніверсітэту, аднак вырашыў адкасьці вучобу дзеля палітычнай дзеянасці.

Браў удзел у акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў 19 сінтября 2010 г. Арыштаваны 28 студзеня 2011 г. пасля ператрусу ў яго на кватэры і допыту ў Гарадзенскім КДБ. За тыдзень да арышту ажаніўся. Адвезены ў Менск і зьмешчаны ў СІЗА КДБ. Абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых беспарадках.

5 траўня судзьдзя Каstryчніцкага суду Менску Ала Булаш асудзіла Кіркевіча на 4 гады зъняволенія ў калёніі ўзмоцненага рэжыму. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала яго вязнem сумленія. Адбываў пакараньне ў Наваполацкай калёніі № 10.

## Партрэт на фоне кратадаў

Вераніка Велігор, сябра Маладога Фронту

### Усе перашкоды Алесь прымаў як этапы сталенія

На волі засталіся маці і маладая жонка. Блізкія і родныя з заміраньнем сэрца чакаюць суду і цуду... а мо прачнецца сумленьне ў судзьдзяў?

Усё съядомае жыцьцё Алесь пражыў у родным горадзе. Яшчэ ў 5-й клясе вызначыўся і ўпэўнена крохой да дасканаласці ў гуманітарных навуках. З ранняга дзяцінства пачаў цікавіцца гісторыяй, нумізматыкай, археалёгіяй.

Падчас навучанья ў ліцэі № 1 быў актыўным удзельнікам шматлікіх праектаў: займаўся ў краязнаўчай лябараторыі «Карані і вытокі», зьбіраў экспанаты для музею гісторыі пэдагогікі Гарадзеншчыны і ўдзельнічаў у падрыхтоўцы да яго адкрыцця, праводзіў багата экспкурсіяў.

Алесь піша вершы, артыкулы, малюе шматзначныя карыкатуры, шаржы. Першы яго артыкул пабачыў сьвет у 2006 годзе. У ім Алесь асуджаў «татальную абыякавасць» народу да руйнаванья старожытнай Горадні. Ён — заснавальнік інфармацыйнага бюлетэню «Хрысьціянская абарона».

У Алеся можна павучыцца бяздоннай любові да роднай зямелькі. На першым курсе ён атрымаў запрашэнне ўдзельнічаць у раскопках у Польшчы, але адмовіўся: «Не хачу працаваць на чужую краіну».

Дзейнасцю хлопца адлюстроўваецца ў адміністрацыйных спраўах (цягам апошніх гадоў іх было 4): за выкарыстаньне незарэгістраванага сымбалю (бел-чырвона-белы сцяг на сустрэчы са Статкевічам у Горадні), за распаўсюд незарэгістраванага бюлетэню «Хрысьціянская абарона», за ўдзел у акцыі салідарнасці з арыштаванымі 19 сінтября.

Але пры гэтым хлопец ніколі не апускаў галавы. Усе перашкоды ён прымай як этапы сталеняня.

Падчас выбарчай кампаніі 2010 году Алесь стаў сябрам ініцыятыўнай групы Віталя Рымашэўскага. Кожнай раніцы Алесь цягнуў абсталяваньне на Савецкую вуліцу і ставіў там пікет. Яму ня столькі былі патрэбныя тыя подпісы, колькі размовы з людзьмі.

19 снежня Кіркевіч быў адным з тых, хто заняў ня толькі сваё месца на Плошчы, але і вashaе, бо вы туды не прыйшли.

28 студзеня да Алеся ўварваліся кадэбэшнікі, пра- вялі ператрус і забралі яго, як сказалі маці, на трэ- гадзіны на допыт. Адтуль Алесь адправіўся ў СІЗА КДБ...

*26 красавіка 2011 (напярэдадні суду)*

### Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Лісты з-за кратай:

«Умовы тут прымальныя, ёсьць час падумаць пра жыцьцё, акрэсліць пэўныя творчыя задумы і пэрспэктывы... Задумы маю ў пляніе журналістыкі, краязнаўства, літаратуры... Гэта праста этап у майм жыцьці, гэта частка майго шляху».

«Настрой пазытыўны, здароўе нармальнае, калі не сказаць выдатнае. Цяжка захоўваць сваё сэрца тут адкрытым. Тут яму лёгка зачарсьцівец паско- ранымі тэмпамі...»

#### Апошнія слова ў судзе:

«Пытаньне — супраць якой асобы ці маёмасці ўжыў гвалт? Хацелася б ведаць канкрэтна. Застаецца фактар — мая палітычная пазыцыя і палітычная

сіла, якую я прадстаўляю. Але гэтага недастаткова, каб асуздзіц мяне. Я спадзяюся, што ў гэтай краіне засталося хоць трошкі законнасці, і хай Бог блаславіц суд на рашэнні».

#### Пасылья вызваленія:

«Я доўга вагаўся, але ўсё ж такі напісаў прашэнне аб памілаванні. Пісаў я яго ў вольнай форме, кратка. Гэта свайго роду кампраміс. Я лічу, што гэта слабасць самога Лукашэнкі — пасылаць да палітвязняў ганцоў і ўгаворваць іх пісаць прашэнні. Але ад сваіх поглядаў я не адмаўляюся. Ёсьць слова, а ёсьць учынкі. Я лічу, што большую карысць краіне прынісуну, будучы на волі. Шкада, што не заспей апошняга дня лета, але, тым ня менш, у мяне працягваецца мой мядовы месяц, які я з большага правёў у СІЗА КДБ у студзені. Таму я чакаю шмат прыемных уражаньняў, хачу бачыць сяброў, блізкіх мне людзей па духу, па той справе, якую мы рабілі. Гэта заўжды радасць, яна можа быць творчай, бо зона — гэта вялікі застой для чалавека, які нешта робіць. Бо рабіць паддоны з заробкам пяць тысяч рублёў за месяц — гэта ня вельмі добрая пэрспэктыва... Калёнія паміж «Нафтанам» і «Палімірам», да таго ж фактычна на балоце. Экалёгія там сапраўды дрэнна ўплывае на людзей. Наваполацкая — адна з найбольш «чырвоных», дзе ўлада адміністрацыі вельмі жорсткая, без паблажак».

## Аляксандар Малчанаў

Зъняволены 6 студзеня 2011 г.—  
вызвалены 14 верасьня 2011 г.



Нарадзіўся 22 чэрвеня 1988 г. у Барысаве. Вучыўся ў барысаўскай школе № 22. У пачатку 2000-х быў сябрам руху «Зубр». Працаваў на Барысаўскім рамонтна-мэханічным заводзе, «Гідраўзмацняльніку», БАТЭ. Вучыўся ў Міжнародным гуманітарна-эканамічным інстытуце. Нежанаты.

Браў удзел у акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў 19 снежня 2010 г. Быў затрыманы 6 студзеня 2011 г. у сябе дома ў Барысаве. Абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых беспарадках і ў зънявазе дзяржаўнага съцяга, які ён сарваў з будынку КДБ.

2 сакавіка судзьдзя Фрунзэнскага суду Менску Тацяна Чаркас асудзіла Малчанава на 3 гады зъняволенія ў калёніі ўзмоцненага рэжыму. Адбываў пакаранье ў калёніі № 15 Магілёва.

## Партрэт на фоне кратаваў

*Галіна Малчанава, маці*

У дзень выбараў Саша прагаласаваў за Міколу Статкевіча

Саша заўсёды быў маёй адзінай надзеяй і апорай. Дапамагаў на гаспадарцы, імкнуўся добра зарабляць, бо я ўжо на пэнсіі. А яшчэ калі ён быў падлеткам і ўступіў у маладзёжовую арганізацыю «Зубр», трапіў пад увагу міліцыі, мне не працягнулі контракт на працы. Саша вымушаны быў перайсьці вучыцца ў вечаровую школу і пайшоў на курсы маляроў. Праўда, паводле спэцыяльнасці не працаваў.

Уладкаваўся на рамонтна-мэханічны завод. Ён добра разьбіраўся ў кампьютарах, у тэхніцы. А там быў складаны станок з праграмным кіраваннем, дык Сашу аднаго зачынялі ў цеху і ён працаваў на ім у трэцюю зъмену. Плацілі там зусім мала, а праца для юнака вельмі цяжкая. Перайшоў на «Гідраўзмацняльнік». Апошні год працаваў на БАТЭ, у студзені меўся здаць на вышэйшы разрад, але не пасыпеў.

Захапляеца гісторыяй, прычым пачаў ёю цікавіцца якраз тады, калі ўступіў у «Зубр». Любіць глядзець добрае інтэлектуальнае кіно, гістарычныя стужкі, стужкі пра 2-ю ўсясьветную вайну — літаральна перад пасадкай глядзеў «Апошнюю падводную лодку».

Саша вельмі любіць класычную музыку, калі сядзіць за кампьюタрам, заўсёды слухае Бэтховэна — Месяцовую санату, «Апасіянату». Часам класыку слухае ў сучаснай апрацоўцы. А вось папсу цярпець ня можа.

У дзень выбараў прагаласаваў за Міколу Статкевіча. У сваім ЖЖ пісаў: «Съмелы ён мужык, сапраўды

прынцыповы і прыстойны, гэта даказаў на справе шмат разоў. Выклікае ў мяне найбольшую павагу...»

Пасыля абеду паехаў у Менск, вярнуўся позна ўначы.

6 студзеня да нас у хату літаральна ўламіўся цэлы натоўп людзей у чорным зь менскага КДБ, дзвёры выламалі, заламалі рукі, надзелі на Сашу кайданкі. Больш за 3 гадзіны дапытвалі, пагражалі, зладзілі ператрус. Перарылі літаральна ўсё. Потым Сашу забралі ў «Амэрыканку».

Пасыля фільму «Жалезам па шкле» тэлевізар не гляджу зусім, хлусыня і фальсифікацыі мяне раздражняюць. Сашавы сябры навучылі мяне ў мае 63 гады карыстацца інтэрнэтам. Пра навіны даведваюся з сайтаў «Беларускі партызан», «Хартыя-97», Радыё Свабода, «Барысаў электронны».

Я вельмі хварэла пасыля Сашавай пасадкі, зусім сіл няма на гаспадарку: двор не прыбраны, гарод травою зарос. Адну толькі градку і засяяла. Днямі прыйшлі незнаёмыя хлопцы, спыталіся: можа, чым дапамагчы трэба? Кажу, калі хочаце дапамагчы — прыбярыце двор, у гародзе, можа, што зробіце. Хлопцы прывялі ў парадак двор, ускапалі гарод, скасілі траву. Я нават ня ведаю, хто гэтыя хлопцы, дома ў нас раней я іх ня бачыла. Можа, Сашавы знаёмыя, а можа, і не. Абяцалі зноў прыйсьці дапамагчы...

7 чэрвеня 2011 (падчас зыняволеня)

**Ад першай асобы**  
[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Лісты з-за кратай:

«6 студзеня, у гідкі і агідны зімовы дзянёк да мяне ў дом, выламаўшы дзвёры, уварваўся цэлы статак кадэбэшнікаў, надзелі на мяне кайданкі і павезылі ў

сталіцу. Я зь першых хвілін пасьля затрыманья ня меў пра сваё будучае ніякіх ілюзіяў і разумеў, што бліжэйшыя гады апынуцца на свабодзе мне ня съвешціць, разылічваў, што мяне асудзяць гадоў на пяцьшэсцьці, хоць да гэтага я ставіўся зусім спакойна. Засмучала толькі тое, што ў інтэрнэце перад гэтым шматлікія «змагары» абзывалі ўсіх, хто спрабаваў увайсьці ў Дом ураду, правакатарамі, а то і горай».

«Цяпер сачу за тым, як праходзяць акцыі моладзі па серадах. Даволі арыгінальна прыдумана, шкада, што ў мяне няма магчымасці прыняць у іх удзел — я б зладзіў пару падлянак тым, хто іх разганяе. А ногул, лета — добры час для любых спраў. Я заўсёды любіў лета, але цяпер упершыню ў жыцьці зь нецярпеньнем чакаю яго завяршэння. У калёніі ад съякоты нікуды не схавацца, нават няма магчымасці зъесці марозіва, якое ўваходзіла ў мой штодзённы рациён на волі».

#### Пасыля вызваленя:

«Я прадчуваў гэта, бо на Лукашэнку вельмі моцна ціснулі. Мяне шмат разоў прымушалі напісаць прашэнне аб памілаванні. Апошні раз прапаноўвалі літаральна ўчора, а пазаўчора пяць гадзін трымалі ў штабе, казалі, што нікуды не пайду, пакуль не напішу. Але яны нічога ад мяне не дамагліся. Лукашэнка праста парушыў чарговым разам закон. Вельмі радаснае пачуцьцё — быць на волі. Цяпер трэба ўлівацца ў звыклы рytм жыцьця. Трэба ўладкавацца на працу, думаю аднавіцца на вучобе ў Міжнародным гуманітарным эканамічным інстытуце».

## Віталь Мацукеvіч

Зняволены 21 сакавіка 2011 г. —  
вызвалены 13 жніўня 2011 г.



Нарадзіўся 2 траўня 1987 г. у Менску. Закончыў менскую школу № 138, шэсьць гадоў вывучаў ангельскую мову на курсах International House, стажыраваўся ў Ангельшчыне, працеваў. Паступіў у Беларускі інстытут прафесійства на спэцыяльнасць эканаміст-мэнеджэр, дзе давучыўся да 5 курсу. Незадоўга да абароны дыплёму, 21 сакавіка 2011 г., быў арыштаваны за ўдзел у акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў на плошчы Незалежнасці 19 сінтября 2010 г. Нежанаты. Абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых беспарадках.

12 траўня судзьдзя Маскоўскага суду Менску Алена Шылько асудзіла Мацукеvіча на 3 гады зняволення ў

калёніі строгага рэжыму. Адбываў пакаранье ў Наваполацкай калёніі № 10.

### Партрэт на фоне кратай

*Наста Машчава, намесніца старшыні руху «Маладая Беларусь»*

#### Лёс гэтага хлопца поўны драматызму

Мы не былі знаёмыя зь Віталем у звычайнім жыцьці. Магчыма, я ніколі не даведалася б пра гэтага чалавека, калі б не 19 сінтября 2010 году. Сёння Віталь — гэта чарговы палітвязень у нашай краіне. Яго асуздзілі на тры гады пазбаўлення волі.

Лёс гэтага хлопца стаўся поўным драматызму. Яшчэ ў лютым, калі Віталь быў на свабодзе, асобы блогеры апубліковалі інфармацыю, нібыта ён зьяўляецца супрацоўнікам КДБ. Некаторыя выклалі фота, дзе, быццам бы, у вуху хлопца бачны навушнік — правакатарскі атрыбут. Толькі гэта была звычайная завушніца, якую яму падаравала кахраная дзяўчына.

А потым Мацукеvіча затрымалі і адвінавацілі ва ўдзеле ў масавых беспарадках. На судзе доказная база на яго адсутнічала, на прагледжаных відэаматэрыялах ні судзьдзя, ні пракурор ня здолелі знайсці ўчынення чагосьці супрацьпраўнага гэтым чалавекам. Мацукеvіч стаў ахвярай паказанняў съведкі адвінавачання — магілёўскай актывісткі Крысьціны Шацікавай, якая ўбачыла ў ім правакатара і съведчыла супраць яго.

Усё, што адбылося зь Віталем Мацукеvічам, цяжка перажывалі ягоныя бацькі. Неабдуманыя і неправераныя пасты некаторых блогераў бязмежна пакрыўдзілі родных хлопца. На Плошчу ён прыйшоў з уласнага жадання, каб выказаць сваю гра-

мадзянскую пазыцю. У звычайным жыцьці 23-гадовы Мацукеvіch — актыўны, шчыры, кампанейскі і добразычлівы чалавек. Толькі станоўча адгукаюцца пра Віталя ягоныя выкладчыкі і аднагрупнікі. Яго каханая дзяўчына прысутнічала на пасяджэннях суду і кожны раз плакала... На пасяджэннях было заўажна, наколькі сумныя вочы ў Віталя. Але ён застаўся годным чалавекам і трymаўся мужна.

25 траўня 2011 (паслья суду)

### Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Апошнія слова ў судзе:

«Я прызнаю, што выгукваў фразу «Беларусы, сюды!». Але, знаходзячыся ў СІЗА, думаў — што тут крыміналнага? Там былі яшчэ два чалавекі, якія далі пакаяльныя съведчаныні, іх адпусцілі, а я застаўся. Прашу прабачэння ў бацькоў, што прынёс ім гора і расстройства. Прашу не пазбаўляць мяне волі».

#### Паслья вызвалення:

«Мне патэлефанавалі і запрасілі «на гутарку» у КДБ на 21 сакавіка. Гутарка зацягнулася на чатыры месяцы. За вокліч «Беларусы, сюды!» мяне зьвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў і паабязалі 15 гадоў турмы. Тады ў мяне перад вачыма праляцела ўсё жыцьцё. Да турмы ў мяне была такая мара разам са сваім стрыечным братам распачаць свой уласны бізнэс. Але ў турме я спаткаў так шмат бізнесоўцаў, якія адбывалі тэрміны паводле розных абвінавачніняў, што жаданьне мець сваю справу ў мяне неяк прайшло. І я нават думаю, што магчыма і добра, што гэтак усё сталася. Магчыма, гэта мяне выратавала

ад нейкай большай пакуты. У турме самае цяжкае, што вас замбуюць: вы як робат павінны па канціку заслаць ложак, у вас пятнаццаць хвілін, пяць умывальнікаў і невядома колькі людзей, каб памыцца і пагаліцца. Вы павінны быць гладка падстрыжаныя, зашпіленыя на ўсе гузікі, словам, робяць з вас чалавека, які павінен безумоўна падпарадкоўвацца. Але патрэбна быць мужчынам і годна вытрымаць усе гэтыя выпрабаванні».

«Я быў шакаваны ўсім тым, што адбываецца ва-кол мяне, бо зразумеў, што зьяўляюся нейкай малой фігуркай ва ўсёй гэтай вялікай гульні. Некаторы час увогуле заблытаўся і ня мог разумець што вакол адбываецца. Быў таксама вельмі пакрыўджаны, што і сябры на мяне ўзводзілі паклён, і съведкі з боку апазыцыйных актывістаў съведчылі супраць мяне. Але я ні на кога зла не трymаю, бо ня маю права судзіць — правільна паводзіцся чалавек альбо не. І агулам я чалавек не злапомны, бо кожны чалавек можа памыляцца і мае права на памылку.

Усё, што адбылося са мной — ніяк не паўплывала на мой съветапогляд. Я зь дзяцінства любіў і люблю бел-чырвона-белы сцяг, герб «Пагоня», я люблю беларускую мову, хоць і ня маю практикі размаўляць па-беларуску дасканала. Я таксама хачу займацца бізнесам, актыўнай грамадzkай дзейнасцю і разумнай прадуманай палітыкай».

## Васіль Парфянкоў

Зъняволены 4 студзеня 2011 г.—  
вызвалены 13 жніўня 2011 г.



Нарадзіўся 30 жніўня 1983 г. у Менску. Скончыў 9 клясай менскай школы № 163. Атрымаў будаўнічую прафесію «майстар аддзелачных работ», працаваў рабочым у прыватных будаўнічых кампаніях, аўтасльесарам ў 7-м аўтапарку Менску. Нежанаты.

Удзельнічаў у абароне Курапатаў у 2001-2002 г. Быў сябрам Беларускай партыі свабоды, удзельнічаў у акцыях разам з Маладым Фронтом і «Зубром». Неаднаразова бываў затрыманы і адбываў адміністрацыйныя тэрміны за грамадzkую актыўнасць.

Падчас прэзыдэнцкіх выбараў 2010 г. супрацоўнічаў з кампаніяй «Гавары праўду!», быў актыўістам штабу Ўла-

дзімера Някляева. Браў удзел у акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў 19 сінтября 2010 г. Быў затрыманы 4 студзеня 2011 г. Абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Да суду знаходзіўся ў съледчым ізаляторы на вуліцы Валадарскага ў Менску.

17 лютага судзьдзя Фрунзэнскага суду Менску Вольга Комар асудзіла Парфянкова на 4 гады зъняволенія ў калёніі строгага рэжыму. Таксама ён мусіў кампэнсаваць страты — 14 мільёнаў 700 тысяч рублёў за нібыта пашкоджаны будынак. Грошы на штраф сабралі салідарныя з палітвязнем людзі. Адбываў пакараньне ў Аршанскай калёніі № 8.

### Партрэт на фоне кратав

Ганна Соўсь, журналістка

#### Абаронцу Курапатаў судзяць за Плошчу першым

Пабачыўшы гэтае імя ў спісе фігурантаў справы аб масавых беспарадках 19 сінтября, я адразу згадала восьмімесячную вахту памяці ў Курапатах, месцы згубы ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, у 2001-2002 гадах. Гэты невысокі і на першы погляд непрыкметны хлопец, бадай, больш за ўсіх часу правеў у Курапатах, баронячы ўрочышча ад будаўнікоў кальцавой дарогі.

У кнізе «Дарога праз Курапаты», выдадзенай у сэрыі «Бібліятэка Свабода. XXI стагодзьдзе» імя Васіля Парфянкова згадваецца на розных старонках больш за 50 разоў.

Прыйшоўшы у Курапаты 9 лістапада 2001-га, калі бульдозэры валілі крыжы, а спэцназаўцы зьбівалі абаронцаў урочышча, Васіль застаўся ў Курапатах да самага завяршэння вахты памяці 3 чэрвеня 2002-га.

Васіль Парфянкоў заставаўся ў Курапатах і ў лю-

тыя маразы, і ў працяглыя залевы, ледзь не згарэў у намёце, які падпалілі невядомыя. Я цяпер прыпамінаю ягоныя руکі, счарнелыя ад нарыхтоўкі дроваў і падтрыманьня вогнішча, часта прастуджаны голас... Васіль ня быў надта красамоўным і патэтычным, ён ня ўмёў прыгожа гаварыць, і звычайна ягоныя паплечнікі часцей давалі інтэрвю «Свабодзе», якая штодня 250 дзён рабіла рэпартаж з Курапатаў.

Васіль Парфянкоў проста рабіў тое, што лічыў патрэбным — абараняў месца масавых рэпрэсій. Яму дасталася цяжкая чарнавая праца, Васіль дзяжурыў ва ўрочышчы круглыя суткі, разам з актывістамі КХП-БНФ добраўпарадкоўваў Курапаты, майстраваў крыжы, гатаваў ежу. 11 сакавіка 2002-га ён сказаў мне ў інтэрвю пра Курапаты: «Гэта, можна сказаць, мой другі дом».

Я ня ведаю, чым займаўся Васіль далей. Кажуць, што ездзіў у Кіеў на Майдан падтрымаць Памаранчавую рэвалюцыю. Як паведамляе праваабарончы цэнтар «Вясна», Васіля неаднаразова затрымлівалі за грамадzkую актыўнасць.

17 лютага першы суд за Плошчу. Над Васілем Парфянковым.

Васіль, трymайся! Пра цябе памятаюць і цябе падтрымліваюць...

*16 лютага 2011 (напярэдадні суду)*

### Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

#### Ліст з-за кратату:

«У мяне ўсё добра, іншыя асуджаныя ставяцца з разуменнем і павагай. Як яны самі кажуць, яны сядзяць кожны за сваё, а я за сваю Беларусь. З боку адміністрацыі таксама асаблівых проблем не ўзыні-

кала, бо яны таксама людзі і ўсё разумеюць. Трэба верыць, што прыйдзе час і ўсе мы, беларусы, пад адным сцягам здабудзем нарэшце такую жаданую свабоду для ўсяго беларускага народу. Таму за мяне не перажывайце, сілі і духу ўва мне яшчэ хопіць надоўга. Яшчэ раз ад усяго сэрца дзякую за падтрымку. Жыве Беларусь! Васіль Парфянкоў».

#### Пасъля вызваленъня:

«Яшчэ 4 жніўня я хадзіў і расьпісаўся, што дакументы з прашэннем аб памілаванні пайшлі ў Менск, і ў той самы дзень па мяне прыйшлі і «ўпакавалі» на 15 сутак. Цяпер мяне, канечнe, перапаўняе радасць, што я вырываўся з гэтага палону, але, безумоўна, галоўная барацьба яшчэ наперадзе. Трэба дае рыхтавацца».

«Усё, што адбылося са мной, толькі яшчэ больш пераканала мяне ў тым, што ў краіне вэрхал, што няма сапраўднай улады, што ўлада не для народу, якой яна павінна быць. Навучыўся яшчэ больш разьбірацца ў людзях — каму можна давяраць, а каму не, хто здрадзіць, а хто не. Мая жыцьцёвая пазыцыя ніякім чынам не зъмянілася. Я гатовы на далейшае змаганье, і зараз галоўная задача — дамагчыся свабоды для тых, хто яшчэ застаецца ў турме. Таксама наперадзе парліамэнцкія выбары 2012 году, Лукашэнка таксама яшчэ застаецца на пасадзе. Важная задача — прыбраць яго, каб мы маглі жыць свабоднымі людзьмі ў свабоднай краіне. Для гэтага трэба тлумачыць людзям, што досыць быць рабамі і халопамі. І не баяцца адстойваць свае права».

## Андрэй Пачобут

Зняволены 6 красавіка 2011 г. —  
вызвалены 5 ліпеня 2011 г.



Нарадзіўся 16 красавіка 1973 г. у мястэчку Вялікая Бераставіца Гарадзенскай вобласці. Журналіст, актыўіст Саюзу палякаў Беларусі (СПБ). Жанаты, мае дачку і сына.

Працаваў у гарадзенскіх газетах «Пагоня», «Дзень», «Мясцовы час», «Глос з-над Немна», быў карэспандэнтам незалежнай газэты «Народная воля». Займаў пасаду галоўнага рэдактара «Магазыну польскага» — часопісу СПБ. З 2006 г. карэспандэнт у Беларусі польскага выдання «Газета выборча». Сябра Саюзу палякаў Беларусі, выступаў за незалежнасць грамадзкага аб'яднанья ад уладаў, але ў межах беларускага заканадаўства. Кіраунік Галоўнай рады СПБ.

За грамадзка-палітычную і журналісцкую дзеянасць

быў неаднаразова караны штрафамі і адміністрацыйнымі арыштамі. 18 сакавіка 2011 г. гарадзенская абласная прокуратура пачала супраць яго крымінальную справу за абрэзу прэзыдэнта Беларусі. 6 красавіка 2011 г. быў затрыманы. Была распачатая яшчэ адна крымінальная справа — за паклён на Аляксандра Лукашэнку. Правабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Пачобута вязнем сумлення.

Судовы працэс быў закрытым. 5 ліпеня судзьдзя Ленінскага раённага суду Горадні Віталь Ляцко прысудзіў Пачобута да трох гадоў пазбаўлення волі за паклён на прэзыдэнта з адтэрміноўкай на два гады. Паводле артыкулу, які датычыў абрэзы прэзыдэнта, журналіст быў апрайдуны. Вызвалілі ў залі суду.

**Партрэт на фоне кратады**  
Сяргей Астраўцоў, журналіст

### Андрэй Пачобут — баец

Аднойчы дзяяч Саюзу палякаў даваў харктыстыкі сваім паплечнікам: у каго ёсьць патрэбны стрыжань, а хто — «не баец», казаў ён. Я сядзеў побач. Дык вось: Андрэй Пачобут — якраз «баец», з тых, на кім трymаецца арганізацыя, якую ўлады адмаяўляюцца прызнаваць. Але судзіць яго зьбіраюцца за імкненіне да свабоды слова і за Плошчу.

За высозным мурам у съедчым ізялятры трываюць журналіста Андрэя Пачобута, яму выставілі адвінавачаныне — «абраза прэзыдэнта» і «паклён» на яго. Цяпер Андрэй чытае аркушы крымінальнай справы. Яе зрабілі з васымі публікацыямі у «Газэце выборчай», карэспандэнтам якой журналіст зьяўляецца. Але гэта яшчэ ня ўсё: у КДБ пашукалі ў сеціве і далучылі да справы два тэксты Пачобута — зь «Беларускага партызана» і зь яго блогу ў livejournal.

Прэзыдэнта крытыкаваў, але ў думках не было абражанца, прызнаўся мне калега, калі быў яшчэ на волі.

Уласна кажучы, судзіць Андрэя Пачобута хочуць за асьвятленыне беларускіх рэалій буйной газэтай суседній дзяржавы. Паслаць у Варшаву свайго цэнзара рэжым ня мог, выставіць «Газэце выбарчай» папярэджаныне, прыпыніць яе выпуск, як практикуе Мінінфармациі, таксама зусім нерэальна. Тады што?!

Забараніць друкаваць, як гэта робіцца часам? Але ж польскія друкары не баяцца беларускай улады, як баяцца мясцовыя. Галаваломку задаў Пачобут рэжыму! Даўши раз акрэдытацию, перасталі яе даваць, папярэджваць пачалі, што працуе, маўляў, «нелегальна», словам, усяляк спрабавалі заткнуць рот журналісту. Ігнаруючы, што публікацыі у «Выборчай» наконт падзеяў у Беларусі былі ня толькі яго асабістым пунктам гледжаныня, але і пазыцыяй самой рэдакцыі. Наважуся сказаць, яна супадала і з поглядам астатніх Эўропы на беларускі рэжым. Нездарма ж дэпутаты ад розных краінаў патрабуюць выпусціць Андрэя Пачобута з-за кратай.

Ня ведаю, як лічыць сёньня ён сам, але пачатак судовай справы бачыцца мне менавіта 19 сінегня, калі яго арыштавалі на Плошчы ў сталіцы. Пасьпей паведаміць у рэдакцыю, расказваў ён — мне пазней. Ноч пратрымалі ў замерзлым аўтазаку, але назаўтра нечакана выпусцілі ў судзе. Абышлося. Дапамагла рэдакцыя, сказаў ён мне тады, зрабіла заходы. Але за Плошчу пачалі дапытваць у КДБ, прычым стараліся зрабіць гэта раптоўна: спынілі ля дому, пасадзілі ў машыну. Тое, што Андрэй Пачобут выконваў заданыне рэдакцыі, калі яго арыштавалі, вядома ж органы не цікавіла. Пасъля допыту ён зъвяртаецца ў прокуратуру: пагражалі, стукнулі па галаве. Лёг-

кая траўма на галаве пацьвярджаецца... А далей у сталіцы раптам вырашаюць, што незаслужана адпусцілі журналіста Пачобута 20 сінегня, не пакарашы. Выклікаюць на суд і штрафуюць за Плошчу. Аднак кагосьці гэта раздражніла: замала! Новы суд. Пачобуту замяняюць штраф на арышт, і ён апынаецца на Акрэсыціна. А тым часам нехта перакладаў з польскай мовы напісаныя ім тэксты з думкай пра крымінальную справу...

Мне імпануе пазыцыя Андрэя Пачобута, які не гаворыць: мы тут палякі і ўсё. Не, ён карыстаецца беларускай мовай, вядзе свой блог у інтэрнэце па-беларуску. Аднойчы я яго спытаў: ты бываеш часта ў Польшчы, там прыгожыя гарады, захавалася архітэктура старая, палякі вядомыя майстры рэстаўрацыі, які горад для цябе ўзорны, куды табе хochaцца вяртацца раз за разам? Ён засымяяўся і сказаў, што Горадня — ягоны дом і любімы горад, свой, ня важна, што ён бачыў іншыя, якія ўражваюць, прыцягваюць плоймы турыстаў.

Мы яшчэ не былі знаёмыя, першы раз я ўбачыў Пачобута ў канцы 1990-х. Адміністрацыйна судзілі стваральніка Саюзу палякаў Тадэвуша Гавіна, наколькі памятаю, «за несанкцыянаваны пікет». Андрэй Пачобут нядаўна закончыў юрфак. Аднакурснікі пасьпяшаліся ўладкавацца хто ў суд, хто ў прокуратуру, хто ў «органы». Яго цікавіла іншае. Напярэдадні выбараў 2001 году ў Горадні стала на адно вострае журналістскае пяро болей.

Андрэй Пачобут выглядае мажна, нават манумэнтальна, унутры, як можна здагадацца, моцная энэргія, ён любіць вострыя сітуацыі, не баіцца рызыкаваць. Яму ставяць пячаткі ў пашпарт, каб забараніць ездзіць у Польшчу, ён кажа: гэта незаконна і ўсё роўна едзе. У якіх толькі камэрах, пастануках ён не

сядзеў: Ня толькі ў Горадні, Менску, але ў Шчучыне, Лідзе. У Горадні нават два «арышты» пры пастарунках разбураны цяпер, умовы ў іх былі самыя прымітыўныя, а там трymалі і Пачобута, і іншых, хто не жадае схіляць галаву перад рэжымам.

Ён мог застацца ў Польшчы, але вярнуўся, неўзабаве яго затрымалі, схавалі за краты. На апошняй сустрэчы з калегамі мы сабраліся, каб выказаць сваю падтрымку (крымінальная справа стала фактам), ён стараўся быць спакойным, ураўнаважаным. Мне трэба было запісаць галасы людзей, самога Пачобута, не заўважыў, што на фотаапараце колца пераскочыла, здымкі Андрэя атрымаліся нярэзкія.

*14 траўня 2011 (напярэдадні суду)*

## Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

### Перад арыштам:

«Чалавек, якога выклікаюць у КДБ, думае, што гэта аднаразовая падзея, што калі ён будзе сябе ціха паводзіць, то яму будзе лепш. На самой справе нават па тых матэрыялах, якія я абнародаваў, бачна, што гэта цэлая спэцаперацыя»...

«Я прызывычаіўся быць свабодным чалавекам, казаць тое, што я думаю. Чаго баяцца, калі ты кажаш праўду? Я не лічу, што я недзе зъняважыў Лукашэнку. Так, я яго крытыкаваў. Так, я іранічна стаўлюся да ягонай асобы: часам ён паводзіць сябе съмешна. І гэтыя съмешныя моманты я таксама ў сваіх публікацыях адзначаў. Але зънявагі абсолютна няма ў гэтых публікацыях.

### Пасылья суду:

«Толькі ў турме даведаўся, што ў зъняволеных ёсьць свая газэта. Называецца яна «Трудовой путь», і выдае яе Дэпартамэнт выкананьня пакараньняў МУС. У тутэйшым народзе яе завуць ня йнакш як «Казыліны шлях». І трэба прызнаць, што такую ганаровую назву яна носіць цалкам заслужана. Традыцыяна ўвесь нумар забіты ўдзячнымі лістамі зэкаў, у якіх яны нястрымна хваляць турэмных начальнікаў і падначальнікаў за тое, што наставілі іх на праўдзівы шлях, расплющылі вочы і г.д. і да т.п. Адным словам, звычайная бальшавіцкая перакоўка... На волі таксама, дарэчы, нешта падобнае маецца. І ў сэнсе лізаблюдства і падхалімства, і ў сэнсе перакоўкі. Так, «Советская Б» ахвотна дае свае старонкі для перакоўкі былым журналістам незалежных СМІ. «Трудовой путь» атрымліваем 2 разы на месяц, разам з «Советской Б». І ўжо незразумела, дзе сканчаецца «Трудовой путь», а пачынаецца «Советская Б».

«Маё вызваленьне — прыкмета таго, што ўлада рэагуе на моцныя аргумэнты, якія ў дачыненіі да яе выкарыстоўвае Эўразія. Маё вызваленьне — гэта вынік увядзення эканамічных санкций і пагроза ўвядзення дадатковых санкций».

## Андрэй Пратасеня

Зняволены 9 лютага 2011 г. —  
вызвалены 1 верасьня 2011 г.



Нарадзіўся 12 сінегня 1981 г. у Менску. Пасля школы скончыў факультэт прыкладнай матэматыкі БДУ. Працаваў праграмістам. Займаўся дабрачыннасцю — дапамагаў хворым людзям зьбіраць сродкі на апэрацыі. Нежанаты.

За месяц да прэзыдэнцкіх выбараў 2010 г. стаў сябрам Аб'яднанай грамадзянскай партыі. Быў валянтэрам у выбарчай камандзе кандыдата ў прэзыдэнты Яраслава Раманчука. 19 сінегня 2010 г. браў удзел у акцыі пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбараў, пад разгон ня трапіў, бо раней сышоў дахаты. Затрыманы 9 лютага 2011 г. Абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых беспарадках.

5 траўня судзьдзя Кастрычніцкага суду Менску Ала Булаш пакарала Пратасеню 3 гадамі зняволення ў калёніі ўзмоцненага рэжыму. Адбываў пакараньне ў Бабруйскай калёніі № 2.

## Партрэт на фоне кратату

Яўген, сябра

**Андрэю ўласцівае абвостранае пачуцьцё  
справядлівасці**

Я вырашыў напісаць пра Андрэя Пратасеню не таму, што маю актыўную грамадзянскую пазыцыю альбо цікаўлюся палітыкай. Зусім не, я быў абсалютна апалітычны да нядаўняга часу. Але, нягледзячы на гэта, а таксама на тое, што я цяпер жыву далёка ад Беларусі, на іншым кантынэнце, падзеі 19 сінегня да глыбіні душы мяне ўзрушылі, таму што закранулі неабыякавых для мяне людзей.

Многія мае сябры былі на Плошчы (дый я таксама мог бы апынуцца там, калі б знаходзіўся ў Беларусі). Аднаго майго прыяцеля моцна зьблілі, але ён ня мог зьвярнуцца па мэдычную дапамогу, таму што супрацоўнікі КДБ палявалі па шпіталях і выцягвалі людзей нават з бальнічных палат...

Яшчэ адзін мой сябар, якому быццам бы пашанцавала вярнуцца з Плошчы, быў у хуткім часе арыштаваны і цяпер знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Гэта праграміст Андрэй Пратасеня.

Я пазнаёміўся з Андрэем, дзякуючы яго брату, які быў маім аднагрупнікам у студэнцкія гады. Андруха, як мы яго называлі, заўсёды быў надзвычай лёгкім, контактным і вельмі аптымістычным чалавекам. Мы разам шмат вандравалі. Падчас падарожжаў было шмат часу для размоваў. Высьветлілася, што ў нас шмат агульнага, пачынаючи ад таго, што працавалі ў адной сферы (інфармацыйныя тэхналёгіі), і заканчваючы падобнымі жыццёвымі каштоўнасцямі. Мы абодва хацелі пабачыць розныя краіны, культуры, народы, у нас аднолькавая музычная густы, нам абодвум блізкая філізофія панк-руху ў яе арыгі-

нальным сэнсе: нонканфармізм, самастойнасць, адказнасць за сябе і блізкіх, узаемавуручка.

Мы абодва хацелі напоўніць сваё жыцьцё сапраўднымі падзеямі замест праседжваньня перад экранамі кампьютараў у офісах. Андрэй заўсёды быў на крок наперадзе ад мяне, і я гэтаму зайдрошчу. Ён бяз жалю і ваганьня ў пакінуў IT-кар'еру і паспытаў прафесію каскадэра. Праўда, празь некаторы час расчараўваўся ў ёй і вярнуўся да праграмаваньня. У Андрэя заўсёды было мноства сяброў па ўсім сьвеце, зь якімі ён падтрымліваў контакты ў сеціве. Куды б мы ні прыяжджалі, мы лёгка знаходзілі прытулак, дзе пераначаваць, у ягоных сяброў.

Памятаю, як вандравалі мы па Эўропе на аўтамабілі. За месяц аўгуста здзілі 20 краінаў, праехалі каля 15 тысяч кіляметраў. Уражаньня — бездань!

Андрэй заўсёды быў у добрай спартовай форме, зь дзяцінства займаўся многімі відамі спорту. Па-чынаў з акадэмічнага веславаньня і ўсходніх адзінкамі. Потым было захапленыне плаваньнем і брэйк-дансам, роварам і сноўбордам. Ён захапляўся экстремальнымі відамі спорту: роўпджампінгам, скалалазаньнем, мотаспортом.

Андрэю ўласцівае авбостранае пачуцьцё спрэвядлівасці. І хоць яго прафесійная кар'ера была дасцаткова пасыпховая — школа з залатым мэдалём, факультэт прыкладной матэматыкі БДУ, вялікі досьвед працы ў саліднай кампьютарнай фірме дазвалялі глядзець з упэўненасцю ў будучыні — але ён хадзеў знайсці менавіта сваё месца ў жыцьці, каб быць сапраўды карысным людзям. Сябры распавядалі, як Андрэй ня раз вёў дабрачынны збор сродкаў для дзетак, якім неабходная аперацыя, і пераводзіў іх на рахункі, апублікованыя на навінавых сайтах...

Летась Андрэй канчаткова зразумеў, што плясты-

кавая кар'ера праграміста альбо мэнеджэра ў IT-сфэры яго ня вабіць. Ён сышоў з кампаніі і прысьвяціў вольны час іншай дзейнасці. У прыватнасці, ён заняўся безаперацыйным аднаўленнем зроку. За час вучобы вастрыня зроку ў яго істотна зьнізілася, а апошнія некалькі месяцаў ён ужо не карыстаўся акулярамі і лінзамі.

Але пакуль ягоным марам не давялося збыцца. Амаль тры месяцы ён знаходзіцца ў СІЗА. Але я веру ў гэтага моцнага і сумленнага чалавека. У яго ўсё атрымаецца!

26 красавіка 2011 (напярэдадні суду)

## Ад першай асобы

[www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

### Падчас спатканьня за кратамі:

«Крыху панізілі ў пасадзе — цяпер працую дворнікам. У працоўнай кніжцы былі запісы «інжынэр-праграміст», а цяпер прыбіральшчык. Атрад больш-менш нармальны, праўда, пакуль ні з кім блізка не пасябраваў з-за асаблівасцяў кантынгенту. Затое ператвараюся ў «кніжнага чарвяка», шмат чытаю, перачытваю ўсю бібліятэку мясцовую».

### Пасъля вызваленія:

«Гэта было прадказальна. Я напісаў прашэнне пра памілаваньне. Проста вельмі хутка давялося зьбіраць рэчы. Я быў крыху незадаволены, што не ўдалося нармальная развітавацца з хлопцамі. Адчуваньне свабоды перакрываецца адчуваньнем таго, што нехта яшчэ сядзіць».

«У СІЗА КДБ маглі схіліць да зямлі галавой і гэтах штурхануць па лесьвіцы, што можна было і шыю

зламаць. Альбо маглі загадаць разъздзеца і прысядаць 60 разоў усё хутчэй. Здавалася, што тут такога? Але з пункту гледжанья нармальны гуманнасьці гэта яўна недапушчальна. І ўсё ж сапраўдных катаўянняў на маю долю не дасталася. На съледстве я адразу распавёў, што асабіста я рабіў на Плошчы. І мяне вельмі зьдзівіла, што ўрэшце ў справе аказалася тое, чаго я зусім не рабіў. Што, прыкладам, я біўся вудай. На відэа ясна бачна, што гэта не мая вуда і што калі яна да мяне трапіла, я адклаў яе ўбок. Але і съледчы напісаў, і пракурор гэта падтрымаў, што нібыта я біўся вудай. Бачна, што съледчыя шмат дзе нацягваюць доказы. Можа, зоркі зарабляюць ці нейкія паказчыкі выконваюць? Вялікае пытаньне і да пракурораў, да судзьдзяў, якія гэтamu патураюць. Уражанье, што не патрэбныя ім ні паказаныні съведак, ні дадзенныя экспертызы, твае паказаныні, характеристыстыкі...»

**Да матуляў зъняволеных**

**Да судзьдзяў**

**Да турэмшчыкаў**

## Ліст да маці палітвяэняў

Алене Ліхавід  
Людміле Мірзаянавай  
Тацяне Севярынец

Дарагія Алена, Людміла і Тацяна!

Пішу Вам, бо мы асабіста знаёмыя, але гэта ліст і да **Аллы Саньнікавай, Соф'і Вус, Ірыны Атрошчанкавай, Людмілы Класкоўскай**, да ўсіх маці палітвяэняволеных.

Вы ведаецце, сёньня мне прысынілася мама.

Сон быў знаёмы зь юных гадоў, ён раз-пораз паўтараеща, прычым апошнім часам усё часьцей.

Сынілася, што за мною гоніцца натоўп пітэкантрапаў з маміных настаўніцкіх падручнікаў гісторыі, а можа, яшчэ горш — зграя ці то азьянэрэлых людзей, ці ўжо і не людзей, а пярэваратняў з аднолькавымі ашчэраннымі мордамі.

Ратуючыся ад іх, я ў адзеньні кідаюся ў Дзьвіну, раку майго дзяцінства, і пераплываю яе якраз на супроць Сафійскага сабору, дзе некалі ўпершыню зрабіў гэта на яве.

Зграя застаецца на tym баку, а я іду да мамы. Баяуся, што яна, убачыўшы мяне — да ніткі мокрага, з поўнымі вады чаравікамі — насварыцца, скажа, што зноў схаплю ангіну. Але па дарозе да мамы абавязкова здараецца дзіва, і я прыходжу дадому зусім сухі і ў чысьцюткай, белай і хрумсткай, нібы толькі што з-пад прасу, кашулі.

Мы ня бачыліся цэлы дзень, а мо і цэлую вечнасць. Мама абдымае мяне, і нашыя сэрцы б'юцца разам, як было тады, калі я ўжо існаваў, але яшчэ не нарадзіўся.

Маёй мамы Марыі няма на съвеце ўжо дваццаць гадоў. Вашыя сыны шчасльвайшыя. Убачыўшы Вас у сyne, раніцою яны могуць напісаць Вам ліст або палічыць, колькі дзён засталося да спатканья. Сыцены камэры расступаюцца, і турэмныя наглядчыкі ня могуць зразумець, адкуль на твары вязня такая шчасльвая ўсьмешка.

Я пакуль не пасыпеў распытаць Вас, дарагія мацутлі, якія казкі Вы чыталі Мікіту, Фёдару і Паўлу, у якія гульні гулялі зь імі, якія куплялі хлопчыкамі кніжкі. Але я ведаю, што героі тых кніжак змагаліся за дабро і справядлівасць і, здаралася, траплялі ў вязніцы, бо, калі кідаеш выклік злу, ты павінен быць гатовы да выпрабаваньня. Аднак і ў казцы, і ў жыцці нікому і ніколі не ўдавалася пасадзіць у вязніцу вольную чалавечую душу.

Вашым сынам пашчасьціла мець такіх матуль — прыгожых і разумных, пяшчотных і цвёрдых, свабодалюбівых і мужных. Я захапляюся Вамі, і ведаю, што мае пачуцьці падзяляюць мільёны людзей у Беларусі і съвеце. Мы перажывалі за Вас, Алена, калі Вы самі апынуліся за кратамі — дзеля таго, каб зразумець, як там жывецца Вашаму Мікіту.

Мы запомнілі Вас, Людміла, з букетам валошак падчас маўклівага пратэсту на менскай прывакзальнай плошчы і Вас, Тацяна, пад канвоем на віцебскай вуліцы.

Цяжка ўявіць, што нехта думае пра Вас з асуджэннем. У кутку сваіх нявольных душ Вамі захапляюцца і турэмшчыкі Вашых сыноў. Толькі ў адных гэта нараджае літасць, а ў другіх — лютасць. Хочацца верыць, што першых болей.

Мне хочацца, дарагія маці, каб у гэтую ноч Вы прысыніліся сваім сынам.

Калі я аднекуль вяртаўся, мама заўсёды першым

чынам імкнулася накарміць. У гэтым усе маці падобныя. Напэўна, Вы, Алена, будзеце частаваць Мікіту ягонымі ўлюбёнымі баршчом і дранікамі. А Вы, Тацяна, паставіце для Паўла на стол велізарную талерку печыва з макам, тварагом і цынамонам. А Вы, Людміла, пакажаце Фёдару цэлую бібліятэку падараваных яму за апошнія месяцы кніг і таксама зынікненце на кухні.

Вам, дарагія маці, засталося нядоўга чакаць. Ваши дзеці хутка выйдуть на волю. Разумею, што трывога не пакіне Вашых сэрцаў і тады, бо Вы выхавалі сыноў грамадзянамі свободнай Беларусі, да якой мы толькі ідзем.

Як сказаў адзін афарыст, той, хто найбольш прагне свабоды, часта вымушаны чакаць яе ня ў самых камфартабельных памяшканьях. Але гісторыя съведчыць, што потым у гэтих памяшканьях часта апінаюцца тыя, хто зусім нядаўна зачыняў турэмныя замкі.

Ваши сыны вернуцца незалежна ад таго, папросяць або не папросяць памілаванья. А для турэмшчыкаў надыходзіць час задумацца: ці памілуюць іх саміх?

*Уладзімер Арлоў,  
пісьменнік*

### Выбар Вольгі Комар

Неверагодная чуткі спраўдзіліся. На фота я пазнаў нашу выпускніцу Вольгу Канойку, якая цяпер мае прозывішча Комар. Я яе добра памятаю, бо ў ліцэі яна хадзіла і на мае заняткі па кіно. Добрая, разумная, сыціплая дзячына. Крыху сарамлівая, але ў вачах заўсёды звязлі вясёлыя гарэзьлівія прамень-чыкі. На «судовым» фота яны зыніклі.

Я выпадкова сустрэў Вольгу ў будынку Гарадзко-га суду. Тады яна працавала адвакатам. А я прыйшоў на нейкі чарговы працэс, пасля чарговых «выбараў». Уразіла, што Вольга адказвала мне толькі парасейску і катэгарычна адмаўлялася пераходзіць на беларускую мову. Тлумачыла тым, што мова і систэма, у якую яна трапіла пасля ліцэю, рэчы несумяшчальныя. Відавочна, што з гэтай систэмай несумяшчальна і многае іншае, чаму мы вучылі і вучым. Але тэрмін нашай вучобы доўжыцца ўсяго чатыры гады. А потым нашы выпускнікі трапляюць у іншае вымярэннне. Зь іншымі нормамі і іншымі каштоўнасцямі. Дзе дагэтуль шануюцца помнікі катаў, на чыіх руках — кроў дзясяткаў тысяч бязвінных людзей. Дзе вуліцы носяць назвы тых, на чым сумленыні ахвяры па «ліпавых» судовых працэсах — узгадайце гучныя справы, звязаныя з «Саюзам вызваленія Беларусі», «Беларускім нацыянальным цэнтрам» і г.д. На гэтих судах таксама былі «судзьдзі». Якія прымалі да ўвагі ліпавыя «доказы», ці выбітыя катаўніямі «чыстасардэчныя прызнанні». І выносілі «правільныя» прысуды. Ці зъмянілася што з тых часоў у нашай «прававой» систэме? Ці можна, працуючы там, заставацца сумленным чалавекам?..»

Калісьці, яшчэ ў савецкія часы, калі ліцэй толькі пачынаўся, я запрасіў да вучняў Васіля Быкава. І

спытаў, што ён можа парайць маладым людзям, якія, апынуўшыся, напрыклад, у войску, ці на дзяржаўнай пасадзе, атрымаюць злачынны загад: забіць ці асудзіць бязьвіннага чалавека. Я чакаў, што Быкаў, які геніяльна распрацаваў у сваіх творах ситуацыю маральнага выбару, дасыць нашым ліцэістам нейкую эфектную і пераканаўчу ю параду, універсальную інструкцыю паводзін у цяжкіх жыццёвых ситуацыях. І мяне вельмі зьдзівіла, што спадар Васіль тады праста ўхіліўся ад адказу, прамовіўшы нешта не зусім па тэме і не зусім канкрэтнае.

Але потым я зразумеў. Быкаў не жадаў браць на сябе функцыі пропагандыста, кіраўніка розумаў і душ. Усё, што ён меў сказаць, ён сказаў у сваіх творах. І кожны, хто іх прачытаў, вольны рабіць свае ўласныя высновы і свой уласны выбар у тых няпростых ситуацыях, якія дорыць нам наша нялёгкае жыццы.

Для Васіля Парфянкова кошт ягонага выбару быў вызначаны Вольгай Комар — чатыры гады пазбаўлення волі. Але і Вользе, якая таксама зрабіла ў гэтай ситуацыі свой выбар, давядзеца спазнаць ягоны кошт. Хаця, чаму давядзеца? Яна яго ўжо спазнае.

Дарагі выпускнікі! Памятайце, чаму вы вучыліся ў ліцэі! Дарагі беларусы! Жывіце паводле Быкава!

*Уладзімер Колас,  
дырэктар ліцэю,  
«Народная воля»*

### Ліст начальнікам беларускіх турмаў

Начальніку Горацкай калёніі  
начальніку Наваполацкай калёніі  
начальніку Івацэвіцкай калёніі  
начальніку Магілёўскай калёніі  
начальніку Бабруйскай калёніі  
і ўсім начальнікам перапоўненых калёній  
і турмаў Беларусі

Грамадзяне начальнікі!

Мне ня хочацца думаць, што вы зь дзяцінства марылі стаць начальнікамі турмаў. Напэўна, так склаліся абставіны. Магчыма, кагосці з вас праста прымусілі. Трэба ж некаму рабіць самую чорную працу.

Часам я спрабую паставіць сябе на вашае месца. Напрыклад, думаю, што б я адказаў спадарожніку ў цягніку ці самалёце на пытаньне, кім працу. Дырэктарам гатэлю? Інжынэрам чалавечых душ? Ці хапіла б у мяне съмеласці прызнацца, што я — начальнік беларускай турмы?

У абыватальскай съядомасці яшчэ не памерла даўно загнаная туды думка, што невінаватага ў турму не пасадзяць. Але каму, як ня вам, выдатна вядома, што гэта хлусьня. У розныя часы за краты траплялі ня толькі абсолютна невінаватыя людзі. Вельмі часта там апыналіся лепшыя. Яны былі вінаватыя ў tym, што хацелі свабоды, съятла, праўды не для сябе, а для ўсіх, для цэлай краіны. Потым іх лічылі гонарам нацыі, іхнімі імёнамі называлі вуліцы й плошчы, ім ставілі помнікі.

Вы, пэўна ж, ведаеце, што некалі вязненем менскага Пішчалаўскага замку — цяперашній «Валадаркі» — быў малады Якуб Колас. А за паўстагодзьдзя

да яго там сядзелі паплечнікі Кастуся Каліноўская, удзельнікі нацыянальна-вызвольнага паўстаньня 1863 году. Вы павінны ведаць і пра тых, хто быў зъняволены ў сумна, а дакладней, страшна вядомай «Амэрыканцы» ў 1930-я гады.

Там катаўвалі й разлучалі з жыцьцём самых таленавітых, сумленных, адданых Беларусі.

Калісці мяне запрасілі выступіць перад сябрамі Маладога Фронту. Мы гаварылі пра літаратуру і гісторыю. На сцяне быў напісаны дэвіз маіх слухачоў — «Беларусь — гэта съвятое». Я спрабую ўяўіць, які дэвіз у тых, хто праз два дні рэзаў дзьверы той кватэры аўтагенам і заганяў Зымітра Дашкевіча, Насту Палажанку ды іхніх аднадумцаў у аўтазак.

Я кожны дзень думаю пра тое, што адбываецца ў гэтыя хвіліны са Зымітром Дашкевічам, Мікітам Ліхавідам, якога зноў і зноў кідаюць у карцэр, зь Фёдарам Мірзаянавым і Зымітром Драздом, зь Міколам Статкевічам і Андрэем Саньнікам... Нядаўна ў прэсе з'явілася паведамлен'не, што палітвязня Зымітра Бандарэнку ў карцэры садзілі на ланцуг. Гэтага моцнага, вольналюбівага, мужнага чалавека хадзелі прынізіць да ўзору ѿ сабакі. Але турэмшчыкі прынізілі не яго, а — у чарговы раз — сябе.

Я ўпэўнены, што ўлада, якая прыйдзе на зьмену цяперашній, саджаць сваіх апанэнтаў на ланцуг ня будзе. Але адказваць давядзеца. Падумайце пра гэта, грамадзяне начальнікі, сёньня, калі ў вашых руках чалавечая гонасьць, здароўе, а магчыма, і жыцьцё тых, чые імёны ведае ня толькі Беларусь, але і ўесь свабодны сьвет.

*Уладзімер Арлоў,  
пісьменьнік*

## Дзесяць тысяч дзён і начэй

Кніга скончаная. Наша гісторыя — не. Працяг будзе...

Так напісала я ў пасыльлю і да першай кнігі «Адзін дзень палітвязня» ў траўні 2009 году. У той кнізе былі партрэты 42 беларускіх палітвязняў, якія разам правялі за кратамі больш за паўстагодзідзя — трэх гады на кожны год незалежнасці Беларусі. Шчыра кажучы, ня верылася, што працяг давядзеца пісаць так хутка, што пасля выбараў 19 сінтября 2010 году ў Беларусі з'явіцца столькі ж палітвязняў, як за тыя 12 гадоў ад 1996 да 2008-га — больш за 48 чалавек.

Сярод герояў кнігі — паэт, архівіст, выдавец, музыкант, былы міліцыянт, праграміст, сълесар, ляйншафтны дызайнэр, інжынэр, электраманцёр, ахоўнік, дыплямат, літаратуразнаўца, рабочы, палітыкі, грамадзкія актыўісты, былыя вайскоўцы, студэнты, праваабаронцы, прадпрымальнікі, дэпутаты, журналісты.

Некаторыя героі першай кнігі «Адзін дзень палітвязня» — Мікалай Аўтуховіч, Зыміцер Дашкевіч, Юры Лявонаў, Павал Севярынец, Мікола Статкевіч — з'яўляюцца героямі і гэтай кнігі, але ўжо ў новых справах і з новымі тэрмінамі.

Пераважная большасць трапілі за краты пасля Плошчы 19 сінтября. У той дзень у Менску было затрымана больш за 700 чалавек. Ужо праз некалькі дзён іх імёны чыталі ў эфіры «Свабоды» былыя презыдэнты ЗША і Чэхіі Джордж Буш і Вацлаў Гавэл, усясьветна вядомыя дысыдэнты, філёзафы, парламентары, міністры, пісьменьнікі, праваабаронцы з ЗША і Эўропы.

Далей былі доўгія месяцы невядомасці за кратамі, рэдкія сустрэчы з адвакатамі, разлучаныя сем'і, ізаліцыя хатніх арыштаў, хлусьня ўладаў і афіцыйных СМИ. І судовы канвэр — з вызначанымі

загадзя прысудамі, жалезнымі кратамі ў судовай залі, паголенымі галовамі, хлусьлівымі съведкамі-міліцыянтамі, съязьмі родных і крыкамі адчаю, якія немагчыма было стрымаць пасъля прысудаў.

Імёны многіх фігурантаў справы 19 сінэжня тады былі яшчэ мала вядомыя. І напярэдадні судоў мы зъяўрнуліся да родных, сяброў, калегаў, паплечнікаў палітвязняў з просьбай расказаць пра гэтых людзей: дзе вучыліся, чым займаліся, што любілі, чаму пайшли на Плошчу. Так зъявіліся першыя партрэты на фоне кратадаў.

Гэта цяпер ня трэба прадстаўляць Мікіту Ліхавіда ці Фёдара Мірзаянава. А тады, у дзень суду, слухачы і наведнікі сайту «Свабоды» першымі даведваліся, каго судзяць за Плошчу.

Кожны дзень на судовых працэсах працавалі карэспандэнты «Свабоды». Яны вялі онлайн-рэпартажы з судовай залі, фіксавалі заявы і паказаныні, давалі слова родным і адвакатам, агучвалі імёны і паказвалі твары судзьдзяў і пракурораў. Карэспандэнты «Свабоды» рабілі ўнікальныя фота- і відэаздымкі з працэсаў. Яны працягвалі далей сачыць за кожным днём палітвязня — касацыямі, спатканынямі, хваробамі, пратэстамі, карцэрэмі і, калі да гэтага даходзіла справа, вызваленнем. І першымі сустракалі з-за кратадаў і бралі інтэрвю на волі. Усё гэта гучала ў эфіры, гэта і цяпер можна прачытаць і пабачыць на сایце [www.svaboda.org](http://www.svaboda.org). Усё гэта стала асновай для новай кнігі «Адзін дзень палітвязня 2009-2011».

Мы ня ставілі сабе задачу расказаць гісторыю кожнага. На гэта проста адной кнігі ня хопіць, і дзівюох, і трох ня хопіць, на жаль... У штогадовых справаздачах Дзяржэпартамэнту ЗША, Эўразвязу, АБСЭ, паведамленынях беларускіх праваабарончых арганізацый на дзясятках старонак — толькі пералік імёнаў рэпрэсаваных з палітычных матываў.

Калі рыхтавалася гэтая кніга, за кратамі заставаліся былыя кандыдаты ў прэзыдэнты Андрэй Саньнікаў і Мікола Статкевіч, маладафронтавуцы Зыміцер Дашкевіч і Эдуард Лобаў, палітыкі Зыміцер Бандарэнка і Павал Севярынец, праваабаронца Алесь Бяляцкі, прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, грамадзкія актыўісты Ігар Аліневіч, Яўген Васьковіч, Мікалай Дзядок, Арцём Пракапенка, Павал Сырамалотаў і Аляксандар Францкевіч.

Героі гэтай кнігі правялі разам за кратамі больш за дзесяць тысяч дзён. А былі яшчэ і ночы...

Гэтая кніга скончаная. Гісторыя — не.

*Ганна Соўсь  
Радыё Свабода*

## Паказънік асобаў

### A

- Абакунчык Галіна 213  
 Адам, сын А. Бяляцкага 247  
 Адамовіч Алесь 49, 188, 195  
 Адамовіч Славамір 123, 246  
 Алёнка, сястра І. Васілевіча 63  
 Аліневіч Iгар 313  
 Аляксандар Сяргеевіч, бацька А. Пазняка 153  
 Аляксей, сын А. Класкоўскага 98  
 Ангер Пэр 240  
 Антаніна Рыгораўна, бабуля М. Ліхавіда 105  
 Арлоў, палкоўнік 45  
 Арлоў Багдан 89  
 Арлоў Уладзімер 306, 310  
 Арсень, сын А. Класкоўскага 98  
 Асіпенка Віктар 14  
 Асіпенка Ўладзімер 9-15, 17, 22, 33, 36, 37  
 Астраўцоў Сяргей 11, 17, 33, 293  
 Атрошчанкава Ірына 304  
 Атрошчанкаў Алесь 40, 42-45, 185, 238  
 Аўтуховіч Мікалай 9-11, 16-25, 29, 33-37, 41, 238, 311, 313  
 Ахматава Ганна 127

### Б

- Багданава Ірына 164  
 Багданкевіч Станіслаў 118  
 Багдановіч Максім 82, 240, 245  
 Бакіеў Курманбек 38, 78  
 Бандаронак Вольга 63  
 Бандарэнка Андрэй 9, 26-31, 41  
 Бандарэнка Воля 50, 52  
 Бандарэнка Зыміцер 40, 46-53, 185, 221, 238, 249, 310, 313  
 Барташ Дзьмітры 35  
 Баршчэўскі Лявон 133  
 Бах Ёган Сэбастыян 55  
 Боўтке П. 128  
 Брысіна Жана 123, 189, 223, 228  
 Брэжнеў Л.І. 224  
 Буланава Клаўдзія 55  
 Буланаў Зыміцер 40, 54-57, 154, 238

- Булаш Ала 88, 251, 276, 298  
 Булгарын Фадзей 218  
 Буш Джордж 311  
 Быкаў Васіль 45, 99, 167, 195, 307, 308  
 Бэнэдыкт XVI 8  
 Бэрлюсконі Сыльвіё 8  
 Бэтховэн Людвіг ван 55, 281  
 Бябенін Алег 49, 163  
 Бяляцкая Марына 81  
 Бяляцкі Алесь 238, 240-249, 313

### В

- Вазьняк Сяргей 40, 58-61, 238  
 Валодзя, брат З. Новіка 139, 140  
 Валодзя, дзядуля Арцёма Лябедзькі 118  
 Васілевіч Ільля 40, 62-65, 184, 238  
 Васілек Міхась 35  
 Васьковіч Яўген 313  
 Велігор Вераніка 277  
 Вінградаў Павал 238, 250-255  
 Вус Дзымітры 65, 154, 159, 238, 256-265  
 Вус Соф'я 304  
 Вэстэрвэле Гіда 38  
 Вячорка Вінцук 133, 134, 243

### Г

- Габовіч Я. 128  
 Гавін Тадэвуш 296  
 Гавэл Вацлаў 247, 311  
 Галіч Аляксандар 219  
 Гандзі Магатма 106, 241  
 Ганна Віктараўна, маці С. Казакова 272  
 Гарохавік Святланы 251  
 Гарэцкі Максім 82  
 Гілевіч Ніл 119  
 Глёбус Адам 243  
 Гнедчык Алег 184, 238, 266-269  
 Гнедчык Валянціна 267  
 Грачова Людміла 54, 67, 92, 96, 152, 201, 206, 257  
 Грузьдзіловіч Алег 27  
 Грыбаўскайце Даля 38  
 Грыбкоў Арцём 40, 66-69, 154, 238  
 Гумілёў Леў 127

Гумілёў Мікалай *127*  
Гуркоў Але́сь *176*

**Д**

Д'Арк Жана *157*  
Даронін Дзьмітры *40, 70-73, 238*  
Дароніна Галіна *71*  
Дастаеўскі Фёдар *164*  
Даўлатату́ Сяргей *123*  
Дашанька, дачка А. Класкоўскага *98*  
Дашкевіч Вольга *75*  
Дашкевіч Вячаслаў *75*  
Дашкевіч Зыміцер *40, 74-79, 112, 136, 156, 238, 310, 311, 313*  
Дземянцей Мікалай *258*  
Дзьмітрыеў Андрэй *40, 80-97, 238*  
Дзядок Мікалай *313*  
Дзяржынскі Фэлікс *173*  
Дракахруст Юры *217*  
Дрозд Зоя *89*  
Дрозд Зыміцер *40, 88-91, 185, 238, 310*  
Дунін-Марцінкевіч Вінцэнт *150*  
Дынко Аляксандра *105, 241, 257*  
Дэмеш Павал *179*

**Е**

Елісеев Аляксей *59*

**Ж**

Жукоўская Жана *59, 81, 143, 157, 167, 217*

**З**

Завадзкі Дзьмітры *222*  
Запрудзкі Сяргей *243*  
Захаранка Юры *99*  
Зінаіда Піліпаўна, бабуля І. Васілевіча *63*

**І**

Іван, прадзед Ф. Мірзаянава *127*  
Іван, сын Дз. Вуса *259, 261*

**К**

Каваленка Віктар *245*  
Казакоў Сяргей *238, 270-275*

Казулін Аляксандар *45, 29, 124, 125, 165, 193*

Калінкіна Святланы *164*  
Каліноўскі Кацуся *310*  
Каляда Наталья *164*  
Канойка Вольга *307*  
Кант Імануіл *84*  
Караткевіч Уладзімер *167*  
Карбышаў, генэрал *35*  
Карвалан Луіс *227*  
Кастра Фідэль *196*  
Касьцюшкі Тадэвуш *128, 218*  
Квяткевіч Алена *93*  
Квяткевіч Аляксандар *40, 92-95, 154, 238*  
Кіркевіч Але́сь *238, 276-279*  
Класкоўская Вольга *97*  
Класкоўская Людміла *98, 304*  
Класкоўскі Аляксандар *40, 95-103, 154, 239*  
Класкоўскі Аляксандар, бацька *97*  
Клінтан Гілары *157*  
Кобец Уладзімер *43*  
Коктыш Марына *164*  
Колас Уладзімер *308*  
Колас Якуб *192, 309*  
Комар Вольга *289, 307, 308*  
Корсак Дар'я *144*  
Крайскі Бруна *179*  
Красоўская Ірына *164*  
Крупская Тацяна *153*  
Кулакоўская Ганна *271*  
Куляшоў, генэрал *221*  
Купала Янка *129, 150*  
Купрын Аляксандар *123*  
Кухарэнка Наста *12*

**Л**

Латышава Ірына *175*  
Лі Сяабо *247*  
Ліпскераў Дзьмітры *123*  
Ліхавід Алена *105, 106, 140, 304-306*  
Ліхавід Мікіта *40, 104-107, 114, 239, 305, 306, 310, 312*  
Лобан Святланы *109*  
Лобан Уладзімер *40, 108-111, 239*  
Лобаў Эдуард *40, 75, 78, 112-115, 239, 313*

- Лоў Джу́д *164*  
 Лукашук Аляксандар *7*  
 Лукашэнка Аляксандар *8, 11, 22, 23, 38, 45, 47, 65, 69, 76, 102, 134, 167, 169, 180-184, 187, 199, 204, 216-218, 220, 228, 234, 236, 254, 259, 261, 262, 264, 269, 279, 283, 291, 293, 297*  
 Люцына Юр'ёна, маці І. Халіт *224*  
 Лябедзька Анатоль *40, 49, 51, 116-121, 239*  
 Лябедзька Арцём *117*  
 Лявонаў Юры *9-11, 17, 21, 22, 32-37, 311*  
 Ляцко Віталь *293*

**М**

- Макей Уладзімер *183*  
 Малчанава Галіна *281*  
 Малчанаў Аляксандар *238, 280-283*  
 Марголін Леў *118*  
 Маркавец Кірыл *29*  
 Марцалеў Станіслаў *122*  
 Марцалеў Сяргей *40, 122-125, 225, 239*  
 Марыя, маці Ўл. Арлова *305*  
 Мацукеўіч Віталь *238, 284-287*  
 Машчава Наста *285*  
 Мізэс Людвіг фон *128*  
 Мілінкевіч Аляксандар *60, 74*  
 Мірзаянава Людміла *127, 304-306*  
 Мірзаянаў Фёдар *40, 64, 126-131, 184, 239, 305, 306, 310, 312*  
 Місюкевіч Юльян *113*  
 Міхалевіч Алесь *31, 40, 95, 132-137, 239*  
 Міша, сын Дз. Вуса *261*  
 Муратаў Дзьмітры *223*  
 Мячкоўская Ніна *195*

**Н**

- Набокаў Уладзімер *123*  
 Надзея, сяброўка З. Буланава *55*  
 Нанэн Генры *222*  
 Напалеон Банапарт *159*  
 Наста, сястра А. Гнедчыка *268*  
 Натальля, жонка А. Бяляцкага *247*  
 Натальля, жонка А. Класкоўскага *98, 100*  
 Натальля, сястра З. Дразда *89, 90*  
 Новік Зыміцер *40, 138-141, 239*  
 Новік Натальля *139*

- Някляева Вольга *144, 146*  
 Някляева Эва *144*  
 Някляеў Уладзімер *40, 58, 60, 81, 86, 87, 142-151, 171, 217, 239, 252, 266, 267, 289*

**П**

- Павал Пятровіч, дзед П. Севярынца *193*  
 Пазняк Андрэй *40, 152-155, 239*  
 Палажанка Наста *40, 49, 74, 75, 156-159, 164, 239, 310*  
 Парфянкоў Васіль *238, 267, 288-291, 308*  
 Парыж Яўген *128*  
 Пачобут Андрэй *238, 292-297*  
 Паша, дзядуля Арцёма Лябедзькі *118*  
 Пётра Рыгоравіч, прадзед П. Севярынца *193*  
 Пракапенка Арцём *313*  
 Пратасеня Андрэй *238, 298-302*  
 Прыварнікаў Мікола *123, 124*  
 Прычытка Д. *128*  
 Пушкін Аляксандар *82, 218*  
 Пыкіна Натальля *105*

**Р**

- Равінская Тацяна *27, 47*  
 Радзіна Натальля *40, 49, 160-165, 239*  
 Раманоўскі Уладзімер *118*  
 Раманчук Яраслаў *51, 126, 130, 298*  
 Распუцін Валянцін *63*  
 Рыбакоў Анатоль *175*  
 Рымашэўская Наста *167*  
 Рымашэўская Юлія *123*  
 Рымашэўскі Віталь *40, 87, 166-173, 189, 239, 278*

**С**

- Сабіла Эрнэст *167*  
 Сакрэт Яўген *40, 174-177, 239*  
 Салжаніцын Аляксандар *175*  
 Саляна Хавіер *8*  
 Саньнікава Ала *304*  
 Саньнікаў Андрэй *40, 42-44, 46, 49, 51, 52, 88, 89, 171, 174, 178-187, 221, 223, 226, 227, 239, 310, 313*  
 Саньнікаў Данік *223, 228*  
 Саўчанка Ўладзімер *22, 23*  
 Сахараў Андрэй *30, 241*

Саша, пляменьнік Ул. Лобана 109  
 Севярынец Кастусь 189  
 Севярынец Павал 41, 136, 188-199, 225, 239, 305, 306, 311, 313  
 Севярынец Тацяна 191, 304-306  
 Сікорскі Радаслаў 38  
 Скарына Францыск 147  
 Сокалаў-Воюш Сяргей 243  
 Соўс Ганна 289, 313  
 Статкевіч Кацярына 201  
 Статкевіч Мікола 41, 122, 125, 130, 136, 141, 154, 159, 200-211,  
     239, 258, 260, 263, 264, 277, 281, 310, 311, 313  
 Суша Алесь 243  
 Сырамалотаў Павал 313  
 Сыс Анатоль 243  
 Святланы, першая жонка Дз. Вуса 259  
 Сыняжана, сястра Дз. Дароніна 71  
 Сыцепаніда, прабабка Ф. Мірзаянава 128  
 Сяргей, сябра А. Гнедчыка 268

**Т**  
 Тамара Анатолеўна, маці І. Васілевіча 63  
 Тамара, бабуля Арцёма Лябедзькі 118  
 Танкачова Алена 164  
 Таразевіч Георгі 257, 258  
 Тэрэза маці 44

**У**  
 Ульянаў-Ленін 177

**Ф**  
 Фёдар, дзед Ф. Мірзаянава 128  
 Федаркевіч Алег 41, 65, 212-215, 239  
 Федаркевіч Вольга 213  
 Філарэт 47, 50  
 Філонава Вольга 12  
 Франкенштайн 218  
 Францкевіч Аляксандар 313  
 Фэрэра-Вальднэр Бэніта 8  
 Фядута Аляксандар 41, 85, 216-221, 239

**Х**  
 Халезін Мікалай 48, 161  
 Халіп Ірына 41, 49, 51, 164, 180, 185, 221-229, 239  
 Халіп Уладзімер 222, 224

Хашчавацкі Юры 47  
 Хэйке П. 128

**Ц**  
 Цыганкоў Віталь 133  
 Цянюта Андрусь 113, 114

**Ч**  
 Чаркас Тацяна 43, 139, 280  
 Чацьвярткова Натальля 62, 126, 179, 231, 267  
 Чыгір Michaіl 83, 84  
 Чэ Гевара Эрнэста 107  
 Чэхаў Антон 82

**Ш**  
 Шапуцька Тацяна 157  
 Шапэнгаўэр Артур 84  
 Шаруба Ганна 231  
 Шацікава Крысьціна 285  
 Шчарбак Яўген 34  
 Шчукін Валеры 48  
 Шылько Алена 70, 75, 108, 112, 175, 213, 270, 284

**Ю**  
 Юронак Святланы 67

**Я**  
 Якубовіч Павел 195  
 Яна, дачка А. Федаркевіча 213  
 Янукевіч Аляксей 133  
 Яня, бабуля Арцёма Лябедзькі 118  
 Ярмоленкаў Леанід 27  
 Ярмошына Лідзія 183  
 Яроменак Уладзімер 41, 184, 230-235, 239  
 Яўген, сябра А. Пратасені 299  
 Яўгенія, жонка Дз. Вуса 259-262  
 Яўменаў Леанід 122


## Summary

“One Day in the Life of a Political Prisoner - 2009-2011” is a book about the fates of 48 Belarusian political prisoners incarcerated between the years 2009 and 2011. Most of these individuals were deprived of their freedom after participating in demonstrations against the falsified results of the Belarusian presidential election of December 19, 2010 - and consequently spent a combined period of over 10 000 days behind bars. Among the protagonists of this tome are a poet, archivist, publisher, musician, former police officer, computer programmer, mechanic, landscape artist, engineer, electrician, security guard, diplomat, and literary critic, as well as politicians, civil society activists, former armed forces professionals, students, human rights defenders, businessmen, parliamentary deputies and journalists. The common denominator uniting them all is politically motivated imprisonment by the Lukashenka government. Their release was demanded by international human rights organizations, presidents, parliaments, and the governments of the US and EU, among others.


«Бібліятэка Свабоды. XXI стагодзьдзе» —  
кніжны праект Беларускай службы Радыё Свабода.  
Чытайце ў інтэрнэце: [www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)



**Верш на Свабоду.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2002. —  
464 с.




**Дарога  
праз Курапаты.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2002. —  
464 с.: іл.



**Poems on Liberty:  
Reflections for  
Belarus.**  
*Пераклады Веры  
Рыч.*  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2004. —  
312 с.




**Аляксандар Лукашук.  
Прыгоды АРА  
ў Беларусі.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2005. —  
500 с.: іл.



**Быкаў на Свабодзе.**  
2-е выд.,  
дапоўненае.  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2005. —  
662 с.: іл.



**Сяргей Дубавец.  
Вострай Брама.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2005. —  
520 с.



**Быкаў на Свабодзе.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2004. —  
536 с.: іл.



**Быкаў на Свабодзе.**  
Збор выступаў  
клясыка беларускай  
літаратуры ў этэры  
Радыё Свабода.  
Аўдыёдыск.



**Дуліна  
ад Барадуліна.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2004. —  
254 с.: іл.



**Вячаслаў Ракіцкі.  
Беларуская  
Атлянтыда.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2006. —  
504 с.: іл.



**Плошча, 19.03—  
25.03.2006.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2006. —  
400 с.: іл.



**Вінцэс Мудроў.  
Альбом сямейны.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2007. —  
232 с.: іл.




**Начная чытанка.**  
50 аўтараў з этэру  
Радыё Свабода.  
Мультымэдыйны  
дыск.

Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2007.




**Уладзімер Арплюй.**  
**Імёны Свабоды.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2007. —  
576 с.: іл.



**Iwonka Surylava.**  
**Дарога. Стоўпцы —**  
**Капэнгаген —**  
**Парыж — Мадрыд —**  
**Атава — Менск.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2008. —  
144 с.: іл.



**Юры Дракахруст.**  
**Акцэнты Свабоды.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2009. —  
430 с.: іл.



**Сяргей Дубавец.**  
**Як? Азбука**  
**паводзінай.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2009. —  
252 с.: іл.



**Mihail Skobla.**  
**Вольная студыя.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2009. —  
554 с.: іл.




**Пётра Садоўскі.**  
**Мой шыбалет.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2008. —  
426 с.: іл.



**Начная чытанка 2.**  
50 аўтараў з этэру  
Радыё Свабода.  
Мультымэдыйны  
дыск.

Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2009.




**Адзін дзень**  
**палітвязня.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2009. —  
364 с.: іл.



**Барды Свабоды.**  
Зборнік гутарак  
і песень 50  
удзельнікаў  
аднайменнай  
перадачы  
Радыё Свабода.  
Мультымэдыйны  
DVD-дыск.

Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2010.



**Васіль Быкаў.**  
**Доўгая дарога**  
**дадому.**  
Чытае аўтар.  
Мультымэдыйны  
дыск.


Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2010.



**Вячаслав Ракіцкі.**  
**Беларуская**  
**Атлянтыда.**  
**Кніга другая.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2010. —  
352 с.: іл.



**Сто бардаў Свабоды.**  
Зборнік гутараў  
і песень 100  
удзельнікаў  
передачы  
«Барды Свабоды».  
Мультымэдыйны  
DVD-дыск.  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2011.




**Галіна Руднік.**  
**Птушкі пералётныя.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2011. —  
192 с.: іл.



**Галіна Руднік.**  
**Міжнародная**  
падтрымка  
беларускай  
дэмакратыі.  
Мультымэдыйны  
DVD-дыск.  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2011.



**Аляксандар Лукашук.**  
**Сълед матылька.**  
**Освальд у Менску.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2011. —  
390 с.: іл.



**Вячаслаў Ракіцкі.**  
**Сто адресоў**  
**свабоды.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2011. —  
330 с.



**Саўка ды Грышка.**  
Год першы.  
Калекцыя 50  
песняў – падзеі  
года ў сатырычным  
дуэце Лявона  
Вольскага з самім  
сабой на Радыё  
Свабода.  
Радыё Свабодная  
Эўропа / Радыё  
Свабода, 2011.



**Альгерд Бахарэвіч.**  
**Малая мэдычнай**  
энцыклапедыя  
**Бахарэвіча.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё  
Свабода, 2011. —  
320 с.: іл.

